



БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЖУРНАЛ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

ЧАСОПІС
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

ФІЛАЛОГІЯ

JOURNAL
OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

PHILOLOGY

Издается с января 1969 г.
(до 2017 г. – под названием «Веснік БДУ.
Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагагіка»)

Выходит три раза в год

1

2025

МИНСК
БГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор **ПРИГОДИЧ Н. Г.** – доктор филологических наук, профессор; профессор кафедры белорусского языкознания филологического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.
E-mail: prigodichNG@bsu.by

**Заместители
главного редактора** **ГОНЧАРОВА-ГРАБОВСКАЯ С. Я.** – доктор филологических наук, профессор; профессор кафедры русской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.
E-mail: goncharova_s@tut.by

РОВДО И. С. – доктор филологических наук, профессор; заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.
E-mail: rovdais@bsu.by

**Ответственный
секретарь** **ЕФИМОВА Н. В.** – кандидат филологических наук; доцент кафедры белорусского языкознания филологического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.
E-mail: natallia.janienka@gmail.com

- Аллинёль К.* Гренобльский университет 3 им. Стендаля, Гренобль, Франция.
Буняк П. Белградский университет, Белград, Сербия.
Бутырчик А. М. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Важник С. А. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Воевода Е. В. Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия.
Володина Т. В. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь.
Волочко А. М. Национальный институт образования, Минск, Беларусь.
Волюнец Т. Н. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Гладкова Г. Карлов университет, Прага, Чехия.
Гутовская М. С. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Дубинко С. А. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Золтан А. Будапештский университет им. Лоранда Этвёша, Будапешт, Венгрия.
Колер Г.-Б. Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого, Ольденбург, Германия.
Копылов И. Л. Институт языкознания им. Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь.
Кречмер А. Венский университет, Вена, Австрия.
Кузнецов С. А. Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.
Лебединский С. И. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Мечковская Н. Б. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Поплавская Т. В. Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь.
Саверченко И. В. Институт литературоведения им. Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь.
Саевич М. Государственный университет им. Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Польша.
Синькова Л. Д. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Стариченок В. Д. Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Минск, Беларусь.
Тараненко А. А. Институт языковедения им. А. А. Потебни Национальной академии наук Украины, Киев, Украина.
Хаустович Н. В. Варшавский университет, Варшава, Польша.
Хмельницкий Н. Н. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Цзян Цюнь Даляньский политехнический университет, Далянь, Китай.
Чеховский Г. К. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.
Шешкен А. Г. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Минск, Россия.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

Галоўны рэдактар	ПРЫГОДЗІЧ М. Р. – доктар філалагічных навук, прафесар; прафесар кафедры беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь. E-mail: prigodichNG@bsu.by
Намеснікі галоўнага рэдактара	ГАНЧАРОВА-ГРАБОЎСКАЯ С. Я. – доктар філалагічных навук, прафесар; прафесар кафедры рускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь. E-mail: goncharova_s@tut.by РОЎДА І. С. – доктар філалагічных навук, прафесар; загадчык кафедры рускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь. E-mail: rovdos@bsu.by
Адказны сакратар	ЯФІМАВА Н. В. – кандыдат філалагічных навук; дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінск, Беларусь. E-mail: natallia.janienka@gmail.com
<i>Алінёль К.</i>	Грэнобльскі ўніверсітэт 3 імя Стэндаля, Грэнобль, Францыя.
<i>Буняк П.</i>	Бялградскі ўніверсітэт, Бялград, Сербія.
<i>Бутырчык Г. М.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Важнік С. А.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Валодзіна Т. В.</i>	Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь.
<i>Валочка Г. М.</i>	Нацыянальны інстытут адукацыі, Мінск, Беларусь.
<i>Валынец Т. М.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Ваявода А. У.</i>	Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін, Масква, Расія.
<i>Гладкава Г.</i>	Карлаў універсітэт, Прага, Чэхія.
<i>Гутоўская М. С.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Дубінка С. А.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Золтан А.</i>	Будапешцкі ўніверсітэт імя Лоранда Этвёша, Будапешт, Венгрыя.
<i>Капылоў І. Л.</i>	Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь.
<i>Колер Г.-Б.</i>	Альдэнбургскі ўніверсітэт імя Карла фон Асецкага, Альдэнбург, Германія.
<i>Крчмер А.</i>	Венскі ўніверсітэт, Вена, Аўстрыя.
<i>Кузняцоў С. А.</i>	Цэнтр экспертыз Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Санкт-Пецярбург, Расія.
<i>Лебядзінскі С. І.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Мячкоўская Н. Б.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Паплаўская Т. В.</i>	Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Саверчанка І. В.</i>	Інстытут літаратуразнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь.
<i>Саевіч М.</i>	Дзяржаўны ўніверсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай, Люблін, Польшча.
<i>Сінькова Л. Д.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Старычонок В. Д.</i>	Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, Мінск, Беларусь.
<i>Тараненка А. А.</i>	Інстытут мовазнаўства імя А. А. Патабні Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, Кіеў, Украіна.
<i>Хаўстовіч М. В.</i>	Варшаўскі ўніверсітэт, Варшава, Польшча.
<i>Хмяльніцкі М. М.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Цзян Цюнь</i>	Далянскі політэхнічны ўніверсітэт, Далян, Кітай.
<i>Чахоўскі Г. К.</i>	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь.
<i>Шэшкен А. Г.</i>	Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава, Масква, Расія.

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief	PRYHODZICH M. R. , doctor of science (philology), full professor; professor at the department of Belarusian linguistics, faculty of philology, Belarusian State University, Minsk, Belarus. E-mail: prigodichNG@bsu.by
Deputy editors-in-chief	GONCHAROVA-GRABOVSKAYA S. Y. , doctor of science (philology), full professor; professor at the department of Russian literature, faculty of philology, Belarusian State University, Minsk, Belarus. E-mail: goncharova_s@tut.by
	ROVDO I. S. , doctor of science (philology), full professor; head of the department of Russian language, faculty of philology, Belarusian State University, Minsk, Belarus. E-mail: rovdois@bsu.by
Executive secretary	JAFIMAVA N. V. , PhD (philology); associate professor at the department of Belarusian linguistics, faculty of philology, Belarusian State University, Minsk, Belarus. E-mail: natallia.janienka@gmail.com
<i>Allignol C.</i>	Stendhal University Grenoble 3, Grenoble, France.
<i>Bunjak P.</i>	University of Belgrade, Belgrade, Serbia.
<i>Butyrchik G. M.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Chahouski G. K.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Dubinko S. A.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Gladkova H.</i>	Charles University, Prague, Czech.
<i>Gutovskaya M. S.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Jiang Qun</i>	Dalian Polytechnic University, Dalian, China.
<i>Khaustovich M. V.</i>	University of Warsaw, Warsaw, Poland.
<i>Khmielnitski M. M.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Kohler G.-B.</i>	Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Oldenburg, Germany.
<i>Kopylov I. L.</i>	Yakub Kolas Institute of Linguistics of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.
<i>Kretschmer A.</i>	University of Vienna, Vienna, Austria.
<i>Kuznetsov S. A.</i>	Centre of Expertise of the Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia.
<i>Lebedinskiy S. I.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Mechkovskaya N. B.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Poplavskaya T. V.</i>	Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus.
<i>Sajewicz M.</i>	Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.
<i>Saverchanka I. V.</i>	Institute of Literature Researches of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.
<i>Sheshken A. G.</i>	Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
<i>Sin'kova L. D.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Starichenok V. D.</i>	Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus.
<i>Taranenko A. A.</i>	A. A. Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
<i>Valochka H. M.</i>	National Institute of Education, Minsk, Belarus.
<i>Valodzina T. V.</i>	Kandrat Krapiva Institute of Arts Studies, Ethnography and Folklore of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.
<i>Vazhnik S. A.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Voevoda E. V.</i>	Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia.
<i>Volynets T. M.</i>	Belarusian State University, Minsk, Belarus.
<i>Zoltan A.</i>	Eötvös Loránd University of Budapest, Budapest, Hungary.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРАЗНАЎСТВА

LITERARY RESEARCH

УДК 821.161.3(075.8)

МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЫ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО И ТИХОНА ЗАДОНСКОГО

С. Э. СОМОВ¹⁾

¹⁾Духовно-просветительский центр имени святителя Георгия Конисского,
ул. Архиерейский Вал Конисского, 3, 212030, г. Могилёв, Беларусь

Аннотация. Анализируется художественная природа ораторской прозы двух выдающихся проповедников XVIII в.: белорусского архиепископа Георгия Могилёвского (Конисского) и российского епископа Тихона Задонского (Соколова). Сделан акцент на выявлении и описании основных художественных приемов, которые используют просветители при создании «слов» – храмовых проповедей, раскрывающих духовно-религиозное содержание библейских текстов, прочитанных во время Божественной литургии. Среди текстообразующих тропов выделяются антитезы, в том числе сложные, оформляемые в виде пространных риторических тирад молитвенного характера, метонимии, сравнения, аллегории, повторы и эпитеты, в том числе выразительные, восходящие к художественной природе библейского повествования. Основным художественным приемом, формирующим стиль ораторской прозы авторов, признается метафора (шире метафоризация), также восходящая к библейской художественности.

Ключевые слова: Георгий Конисский; Тихон Задонский; ораторская проза; слово; библейская метафора; метафоризация; художественный стиль.

Образец цитирования:

Сомов СЭ. Метафоризация як аснова мастацкага стылю аратарскай прозы Георгія Каніскага і Ціхана Задонскага. *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:5–11.
EDN: BQXLYX

For citation:

Somov SE. Metaphorisation as the basis of the artistic style of oratoric prose by Georgy Konissky and Tikhon Zadonsky. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:5–11. Belarusian.
EDN: BQXLYX

Автор:

Сергей Эдуардович Сомов – кандидат филологических наук, доцент; директор.

Author:

Sergey E. Somov, PhD (philology), docent; director.
somov72@mail.ru

МЕТАФАРЫЗАЦЫЯ ЯК АСНОВА МАСТАЦКАГА СТЫЛЮ АРАТАРСКОЙ ПРОЗЫ ГЕОРГІЯ КАНІСКАГА І ЦІХАНА ЗАДОНСКАГА

С. Э. СОМАЎ^{1*}

^{1*}Духоўна-асветніцкі цэнтр свяціцеля Георгія Каніскага,
вул. Архірэйскай Вал Каніскага, 3, 212030, г. Магілёў, Беларусь

Анацыя. Аналізуецца мастацкая прырода аратарскай прозы двух выдатных прапаведнікаў XVIII ст.: беларускага архіепіскапа Георгія Магілёўскага (Каніскага) і расійскага епіскапа Ціхана Задонскага (Сакалова). Зроблены акцэнт на выяўленні і апісанні асноўных мастацкіх прыёмаў, якія выкарыстоўваюць асветнікі пры стварэнні «слоў» – храмавых пропаведзяў, што раскрываюць духоўна-рэлігійны змест біблейскіх тэкстаў, прачытаных падчас Боскай літургіі. Сярод тэкстаўтваральных мастацкіх сродкаў вылучаюцца антытэзы, у тым ліку складаныя, аформленыя ў выглядзе вялізных рытарычных тырад малітоўнага характару, метаніміі, параўнанні, алегорыі, паўторы і эпітэты, у тым ліку выразныя (яны ўзыходзяць да мастацкай прыроды біблейскага апавядання). Асноўным мастацкім прыёмам фарміравання стылю аратарскай прозы аўтараў прызнаецца метафара (шырэй метафарызацыя), якая таксама ўзыходзіць да біблейскай мастацкасці.

Ключавыя словы: Георгій Каніскі; Ціхан Задонскі; аратарская проза; слова; біблейская метафара; метафарызацыя; мастацкі стыль.

METAPHORISATION AS THE BASIS OF THE ARTISTIC STYLE OF ORATORIC PROSE BY GEORGY KONISSKY AND TIKHON ZADONSKY

S. E. SOMOV^a

^a*Spiritual and Educational Centre named after Georgy Konissky,
3 Archijerejski Val Kaniskaga, Magiliow 212030, Belarus*

Abstract. The author of the article analyses the artistic nature of the oratorical prose of two outstanding preachers of the 18th century: the Belarusian Archbishop Georgy of Mogilev (Konissky) and the Russian Bishop Tikhon Zadonsky (Sokolov). The main emphasis is on identifying and describing those leading artistic techniques that educators use when creating «words» which are church sermons that reveal the spiritual and religious content of biblical texts read during the Divine Liturgy. Among the text-forming tropes, antitheses stand out, including complex ones, presented in the form of lengthy rhetorical tirades of a prayerful nature, metonymies, comparisons, allegories, repetitions and epithets, including expressive ones, going back to the artistic nature of the biblical narrative. Metaphor (more broadly, metaphorisation), which also goes back to biblical artistry, is recognised as the main artistic device that shapes the style of the authors' oratorical prose.

Keywords: Georgy Konissky; Tikhon Zadonsky; oratorical prose; word; biblical metaphor; metaphorisation; artistic style.

Уводзіны

Праваслаўныя свяціцелі Георгій Магілёўскі (Каніскі) і Ціхан Задонскі (Сакалоў) былі сучаснікамі, іх шлях да атрымання духоўнай адукацыі і паствы шмат у чым падобны. Кожны з гэтых выдатных дзеячаў эпохі Асветніцтва яшчэ пры жыцці стаў таленавітым прапаведнікам: Георгій на Магілёўскай біскупскай кафедры (1755–1795), а Ціхан на Варонежскай кафедры (1763–1767). Розная працягласць перыядаў іх актыўнага архіпастырскага служэння паўплывала на аб'ём аратарскай спадчыны асветнікаў, які дайшоў да нас. Напрыклад, з пропаведзяў Ціхана, прысвечаных асноватворнаму догмату аб прышэсці ў свет Хрыста, вядома толькі «Слова на Раство Хрыстова» (без даціроўкі напісання і прамовы з амбона храма). Пры гэтым захавалася шэсць калядных «слоў» Георгія, самае ранняе з якіх датуецца 1784 г.¹

Майстэрства прамойцы-прапаведніка ў Георгія (у свеце – Рыгор Восіпавіч Каніскі) сфарміравалася ўжо ў юнацтве ў Кіеве. З 1728 па 1743 г. ён вучыўся ў Кіева-Магілянскай акадэміі, а затым выкладаў у гэтай установе і займаў у ёй пасады прэфекта і рэктара аж да сваёй архірэйскай хіратаніі ў 1755 г., пасля якой назаўжды развітаўся з Кіевам і педагагічнай дзейнасцю. Падчас навучання ў Кіева-Магілянскай акадэміі ў Георгія выявіўся асабы талент у вывучэнні моў, таму яго прызначылі выкладчыкам красамоўства.

¹Далей для абазначэння адзінакавых твораў гэтага жанру будзем выкарыстоўваць намінацыю «слова». – С. С.

Увесь перыяд падрыхтоўкі да выкладчыцкай дзейнасці (1744–1746) Георгій быў прапаведнікам Кіева-Пячэрскай лаўры. Ён выкладаў не толькі красамоўства, але і філасофію і тэалогію, што, у сваю чаргу, стала асновай для прапаведніцкай дзейнасці ў саны епіскапа і архіепіскапа Магілёўскага і Беларускага ў наступныя 40 гадоў.

На думку вядучага біёграфа Георгія Каніскага, царкоўнага гісторыка протаіерэя Міхаіла Буглакова, прапаведніцтва займала выключнае месца ў шматграннай асветніцкай дзейнасці архіепіскапа. «Адзін з выдатных прадстаўнікоў рускай царкоўнай пропаведзі другой паловы XVIII ст., – піша М. Буглакоў, – Каніскі яшчэ пры жыцці здабыў славу знакамітага царкоўнага аратара, прамовы якога непараўнальныя. З цягам часу гэта слава Каніскага яшчэ больш распаўсюдзілася, чаму садзейнічаў сам Георгій сваім яркім прапаведніцкім талентам. Пасля яго смерці публікацыі яго пропаведзяў і станоўчы аб іх водгук А. С. Пушкіна, а таксама выдатная рэцэнзія А. С. Шышкова канчаткова ўмацавалі славу Георгія Каніскага як прапаведніка. Ён уваходзіць у склад невялікай групы царкоўных выступоўцаў кацярынінскага часу, такіх як Гедэон Крыноўскі, Платон Лёўшын і іншыя, пропаведзі якіх прадстаўляюць узоры царкоўна-аратарскага мастацтва»² [1, с. 431–432].

Без сумневу, да названай групы выступоўцаў належыць і Ціхан Задонскі (у свеце – Цімафей Савельевіч Кірылаў, якога ведаюць яшчэ і пад прозвішчам Сакалоў). Нягледзячы на сваё нязнатнае паходжанне і крайнюю беднасць (яго бацька быў псаломшчыкам і рана пайшоў з жыцця), Ціхан Задонскі змог атрымаць добрую для свайго часу адукацыю: ён скончыў 14-гадовы курс Наўгародскай духоўнай семінарыі і выкладаў у ёй спачатку рыторыку, як і Георгій Каніскі, а потым грэчаскую мову, багаслоўе і філасофію. Ціхан Задонскі быў прэфектам семінарыі ў Ноўгародзе і непрацяглы час рэктарам семінарыі ў Цвяры, аж да епіскапскай хіратаніі ў 1761 г. Яго талент прапаведніка, як і талент Георгія Каніскага, сфарміраваўся падчас атрымання акадэмічнай адукацыі, а потым удасканальваўся на лектарскай і архірэйскай кафедрах, аднак не так доўга, як у беларускага асветніка.

Аktуальнасць выбранай тэмы з’яўляецца відавочнай і грунтуецца на значнасці творчай спадчыны названых асветнікаў як пры жыцці, так і пасля смерці на працягу XIX і XX стст. Іх аратарская проза звяртала на сябе ўвагу выдатных майстроў слова, нават вялікага генія паэзіі А. С. Пушкіна, які напрыканцы жыцця звярнуўся да нацыянальна-духоўных каштоўнасцей і вельмі цікавіўся праваслаўем і багаслоўскімі сачыненнямі айчынных аўтараў. Навізна прапаведніцкага артыкула абумоўлена адсутнасцю ў сучасным літаратуразнаўстве прац, прысвечаных мастацкім асаблівасцям аратарскай прозы Георгія Каніскага, якія складаюць галоўны прадмет нашага навуковага інтарэсу, за выключэннем раней апублікаваных прац аўтара артыкула. Адпаведна мэтай даследавання з’яўляецца выяўленне і апісанне вядучых мастацкіх прыёмаў, выкарыстаных Георгіем Каніскім, а таксама Ціханам Задонскім пры стварэнні арыгінальных храмавых «слоў», – прыёмаў, якія выступаюць асновай мастацкага стылю рэлігійнай аратарскай прозы прапаведнікаў.

Матэрыялы і метады даследавання

Матэрыяламі даследавання сталі прамоўніцкія творы Георгія Каніскага і Ціхана Задонскага, напісаныя ім у розныя гады другой паловы XVIII ст., пераважна «словы» на Раство Хрыстова, якія ўключаюць у сябе фундаментальныя для хрысціянскага рэлігійнага светаразumenня ўяўленні і вобразы. Асноўнымі метадамі даследавання выступаюць кантэнт-аналіз, гісторыка-літаратуразнаўчы аналіз, навуковае апісанне і параўнальна-супастаўляльны метад. Тэарэтычнай базай даследавання з’яўляюцца работы А. М. Весаляўскага і Б. В. Тамашэўскага, якія апісвалі функцыянальную прыроду тропікі мастацкай літаратуры.

Вынікі і іх абмеркаванне

Храмавая пропаведзь Георгія Каніскага будзе як традыцыйны пастырскі каментарый да евангельскага чытання, што даецца падчас літургіі абвешчаных (другой часткі галоўнай храмавай службы). Найважнейшую фразу з евангельскага фрагмента Георгій выбірае эпіграфам да свайго выступлення, у якім выказваецца агульная тэма пропаведзі, задаецца пэўная накіраванасць разважанням аратара.

Такім эпіграфам да «Слова на дзень нараджэння Хрыстовага» Георгій выбірае фразу з Евангелля ад Лукі: «Абвешчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсяму народу» [Лук. 2:10]. У пачатку гаміліі Свяціцель фармулюе асноўны тэзіс свайго выступлення: «Усяму свету пасланы Сын Божы, такім чынам, усяму свету належала радавацца па сіле дабравесця Ангельскага аб Растве гэтага Спаса»³ [2, с. 121]. Аднак, звярнуўшыся да больш падрабязнага разгляду евангельскай гісторыі аб Растве Хрыстовым у Віфлееме, звязанай з сумнымі падзеямі пераследу нованароджанага Месіі царом Ірадам і забіццём тысяч немаўлят

²Тут і далей пераклад наш. – С. С.

³Цытаты прыводзяцца з захаваннем асаблівасцей арыгінала. – С. С.

у горадзе і яго наваколлі, Георгій фармулюе контртэзіс свайго зварту да паствы: «Прастольны горад [Ерусалім]... бянтэжыцца замест радасці і замест урачыстых пышнасцяў, варварскую жажлівую здзясненне ганьбу» [2, с. 121]. Даследаванне прычын такой дзіўнай супярэчнасці (рознасці) і складае асноўны ідэйна-філасофскі прадмет разважання Георгія Каніскага.

Прапаведнік, вызначаючы супярэчнасць паміж відавочнымі перадумовамі сусветнай радасці ад нараджэння Хрыста і рэальнай збянтэжанасцю, выкліканай Яго з'яўленнем, звяртаецца да прыёму антытэзы, які становіцца адным з важнейшых у пабудове складанай філасофска-мастацкай канструкцыі пропаведзі. Цэлы шэраг супрацьпастаўленняў у «слове» лагічна абумоўліваецца ходам разважанняў аўтара (ад агульнага да прыватнага) і адпавядае мастацкаму прынцыпу ступенчатага звужэння вобраза. Першасная антытэза, самая шырокая, ахоплівае рэаліі сусветнага маштабу і заключаецца ў супрацьпастаўленні двух светаў – нябеснага і зямнога. Увасабленнем першага з'яўляюцца анёлы, увасабленнем другога – людзі. «Анёл абвяшчае радасць вялікую ўсім людзям, – кажа Георгій, – а многія з людзей тым самым бянтэжацца; Анёлаў цэлы сабор спяваюць на зямлі мір, а зямныя па большай частцы тым самым шалюць і адзін аднаго кроў праліваюць» [2, с. 121–122].

Прыход Збавіцеля ў свет азарае цемру святлом вышэйшага духоўнага існавання і спараджае раней небывалы падзел усіх людзей, якія жывуць на зямлі, на сапраўдных грамадзян і зладзеяў. Успрыманне Збавіцеля ў яго найбольш значных для чалавецтва ролях і тымі і іншымі стварае новыя антытэзы, на фоне якіх больш выразным становіцца аблічча Самога Хрыста. Указаная рознасць разглядаецца Георгіем спачатку на прыкладзе маральнага досведу людзей далёкага мінулага, а затым сваіх сучаснікаў, прысутных у храме жыхароў горада, у якім ён прамаўляе слова (у дадзеным выпадку магіляўчан), і, нарэшце, на прыкладзе кожнага асобнага чалавека, у «сэрцы» якога адбываецца найважнейшае, лёсавызначальнае сутыкненне добра і зла (антытэза неба і зямлі тут звужаецца фактычна да кропкі).

Ціхан Задонскі таксама выкарыстоўвае ў «Слове на Раство Хрыстова» эпіграф: «Мы знайшлі Месію (што ў перакладзе азначае: Хрыстос)» [Ін. 1:41], які, аднак, выконвае іншую функцыю, чым у Георгія. Для рускага аратара думка аб прышэсці ў свет Збавіцеля з'яўляецца настолькі відавочнай, што не патрабуе разгорнутых доказаў і афармляецца ў выглядзе дынамічнай рытарычнай тырады – эмацыянальнага ўступлення ўрачыстай святочнай гаворкі, пачатковага акорда ўзрушальнага гімна Хрысту, які нарадзіўся: «Здабылі Месію, прарокамі прапаведанага; здабылі Месію, законам і патрыярхі пераўвасобленага; здабылі Месію, многімі гады з вялікім жаданнем і ўздыханнем чаканага; здабылі Месію – спадзяванне народаў...» [3, с. 28–29]. Працяглая праявістая фраза, якая ўбірае ў сябе цэлы шэраг яркіх азначэнняў і параўнанняў (між тым не вычварная, пазбаўленая прыкмет стылю «пляцення слоў»), дзе рэфрэн «здабылі Месію» паўтараецца 7 разоў (колькасць паўтораў невыпадковая, таму што 7 – гэта лічба сакральная, сімвал сувязі зямнога і нябеснага светаў і Імя Бога), вымаўляецца на адным дыханні, ствараючы ўражанне ўжо не праявістай, а паэтычнай гаворкі, своеасаблівага белага верша, які задае «Слову» не столькі лагічна вызначаную тэму, колькі эмацыянальна-стылёвую скіраванасць, што пазней вытрымліваецца аўтарам на працягу ўсяго апаведу з дапамогай шэрагу мастацкіх сродкаў і прыёмаў.

Свяціцель Ціхан толькі адштурхваецца ад эпіграфа і будзе пропаведзь як вольны вобразны аповед, што паказвае захапляльныя пошукі Хрыста, на якія прапаведнік у думках адпраўляецца разам са сваёй паствай, апісваючы і зямныя месцы, дзе Гасподзь «не жыве» (прыстанак грахоў), і месцы, дзе Ён знаходзіцца сярод тых, хто сабраўся ў імя Яго са шчырай любоўю адзін да аднаго. Знайшоўшы Збавіцеля, Ціхан Задонскі стараецца заклікаць яго ў свой уласны дом (цела-храм) праз узнёслую супольную малітву з сабранымі ў храме Божым хрысціянамі.

Прапаведнік адыходзіць ад прамога тлумачэння евангельскага тэксту, мадэлюючы праўдзівыя жыццёвыя сітуацыі і адносіны ў іх праекцыі на маральныя каштоўнасці Хрыста (універсальны катэгарыяльны імператывы). Ён стварае аснову для самастойнага разумення слухачом евангельскага апавядання, якое пры гэтым не знікае з увагі, паколькі прысутнічае ў свядомасці слухача ў выглядзе вядомых сюжэтных матываў: «лукавыя Ірады» праліваюць кроў для захавання «часовага гонару», шукаюць Хрыста і да яго падобных, каб забіць (забіццё віфлеемскіх немаўлят, арышт і пакаранне Хрыста, ганенні на апосталаў); «злакаварныя лісы» вітаюць Месію пацалункамі, а самі «аб кошце дамаўляюцца» [3, с. 29–31], задумваюць здраду (здрада Іуды Іскарыёта) і інш.

Стыль апавядання Георгія Магілёўскага ў сваёй аснове метафарычны, прычым гэта метафарызацыя абаліраецца перш за ўсё на метафарызацыю біблейскую. Глыбокае веданне епіскапам біблейскага тэксту (выражаецца, у прыватнасці, у свабодным цытаванні Старога і Новага заветаў з дакладным указаннем крыніцы: кнігі, главы і верша) праяўляецца ў творчым асваенні ім біблейскіх прынцыпаў метафарызацыі, заключаных у замене адцягненага канкрэтнага, на якіх заснаваны ўстанаўленні ўскоснага падабенства двух светаў: нябеснага (духоўнага) і зямнога (створанага). Мы не можам сцвярджаць, што Георгій узнёмаецца як мастак слова да ўзроўню арыгінальнай аўтарскай прытчы, аднак ён па-майстэрску стварае стройныя разгорнутыя метафары, якія набліжаюць яго прамоўніцкі стыль да алегарычнай сістэмы

выказвання. Функцыянальна выкарыстанне гэтага мастацкага прыёму і ў Бібліі, і ў «слове» Георгія Каніскага аднастайнае: вобразнае іншасказанне дазваляе праз выяўленне прадметаў і адносін паміж імі ў рэальнасці (нярэдка бытавых, блізкіх звычайнаму слухачу) данесці да простых людзей уяўленні пра духоўныя паняцці ўзроўню філасофскай абстракцыі, іншымі словамі, проста сказаць пра складанае, каб сэнс аповеду стаў зразумелым нават неадукаванаму чалавеку.

Прыкладам разгорнутай метафары біблейскага паходжання можа служыць апісанне ў згаданым вышэй «слове» важнасці для чалавецтва прыходу Хрыста Збавіцеля: «Цар добры грамадзянам жаданы, страшны ж і ненавісны злыдням: вольнік прагны палонным і прысутным у турмах; не патрэбны ж свабодным, і тым, якія хоць у палоне знаходзяцца, але, айчыны сваёй забыліся, змяшаліся з паланіўшымі іх варварамі, і самавольна бязбожнасці іхняй і ўсякаму злому лёсу аддаюцца. Прыемны вельмі міратворца прыгнечаным цяжкай вайною; але не патрэбен тым, якія ці вайны не адчуваюць, ці ж і адчуваючы, не пякуцца пра канец яе, які складаецца ў пагібелі іхняй. Шукаюць лекара хворыя і да смерці надыходзячыя, але аб ім не радзяць ці здаровыя, ці здароўем якія хваляюцца, нават і тады, калі ўнутраная іх хвароба неадчувальна вядзе да смерці» [2, с. 122]. У дадзеным фрагменце Георгій Каніскі стварае кантэкст, які спачатку ўспрымаецца слухачамі ў яго прамым значэнні (складаецца ўражанне, што прапаведнік звяртаецца да прыёму звычайнага супастаўлення). Намёк на іншасказанне змяшчаецца ў самім фрагменце, які Георгій заканчвае фразай аб перавазе духоўнага пачатку над цялесным: «Наколькі душа лепшая і найвышэйшая частка складу чалавечага, настолькі карысці і патрэбы душэўныя, большыя за плоцкія, без параўнання найвялікшыя існасць» [2, с. 122]. Аднак другі, схаваны шэраг уяўленняў адкрываецца слухачам крыху пазней, калі ўказаны кантэкст уключаецца ў агульнае значэнне «слова». Георгій Каніскі разважае пра тое, хто ёсць Хрыстос. У працэсе гэтага разважання паняцці «цар», «вызваліцель», «міратворца», «лекар» і «суддзя» (якія паказваюцца аўтарам праз успрымання вышэйзгаданымі грамадзянамі і зладзеямі) напаўняюцца духоўным сэнсам і становяцца вобразами-сімваламі агульначалавечага маштабу.

Георгій Каніскі актыўна выкарыстоўвае і асобныя метафары, прычым часцей за ўсё звяртаецца да ўжо вядомых яму і слухачам метафар, якія сталі для высокай рыторыкі святых айцоў царквы традыцыйнымі: *прыходу царову ў град свой* (Хрыстос на Зямлі), *хваробы нашыя панясе* (грахі і адкупленне), *слепату душ* (сэрца без Бога), *глухія вушы* (розум без Бога), *кульгавыя ногі* (пашкоджаная маральнасць), *у ліхаманцы і вар'яцтве* (страсці і нябачныя грахі) [2, с. 121–126] і інш.

Большасць эпітэтаў, якія ўжываюцца прапаведнікам, з'яўляюцца пастаяннымі і маюць, як і метафары, біблейскае паходжанне: *вечныя някельныя пакуты, грэшнікамі прагнавіўшымі, Духам Сваім Найсвяцейшым, бязгрэшнае жыццё, нявінна пакутуюць, беззаконнікі нераскаяныя, страшнай гэтай яўленага Бога ў плоці таямніцы, вялікаю таямніцаю набожнасці, горад іхняй няпраўды, ліхамства, падману і інш.* Некаторыя эпітэты (часцей тыя, што маюць негатыўную, выкрывальную афарбоўку і збліжаюцца з прастамоўем) носяць выразны характар: *варварскую жажлівую вырабляе ганьбу, адчуваем адмыслова, зласліўцы несумленныя, праведнай прычынай, найпатрэбнага лекара* [2].

Не менш значнымі, чым метафарычныя адносіны, у мастацкім ладзе араатарскай прозы Георгія Каніскага з'яўляюцца метанімічныя адносіны. Ён часта карыстаецца прыёмам метаніміі, прычым зноў-такі традыцыйнай для хрысціянскай рэлігійнай літаратуры, якая ўзыходзіць да біблейскай вобразнасці: *сусвет грахом завінаваціўся Богу* (людзі), *сусвету належала радавацца, засмуціўся і ўся Іерусаліма з ім, горад... бянтэжыцца* (гараджане) і інш. У працэсе разгортвання схаванага плана апавядання перад слухачом метанімічныя адносіны, у адрозненне ад метафарычных, становяцца больш шырокімі. Калі ў пачатку «слова» выява «Іерусалімы, забойцы праведных» суадносіцца з жыхарамі гэтага горада, варожа настроенымі да Хрыста, то напрыканцы апавядання яна ператвараецца ў сінекдаху, якая характарызуе большую частку чалавецтва, што ўвязла ў граху. Калі пры першым цытаванні з Псалтыры метанімія «жазла жалезнае» вызначае ўладу Цара «над Сіёнам» (таксама метанімія, пабудаваная на прасторавых адносінах гара – краіна – зямля – сусвет) [Пс. 2:6–9], то пасля згадвання гісторыі разбурэння Іерусаліма яна асацыіруецца ўжо з караючым «мячом» Усявышшняга, Божай адплатай за грэх у зямным жыцці людзей, якая ўжо адбылася, і будучай канчатковай адплатай на Страшным судзе [2, с. 122–123].

Стыль прамоўніцкага апавядання Ціхана Задонскага мае іншую мастацкую прыроду: метафарычнасць, алегарызм, як і метанімічныя адносіны, прадстаўлены ў ім не так шырока, як у Георгія Каніскага. Можна сказаць, што яго стыль імкнецца да метафарычнага, паколькі мае шмат супастаўленняў, параўнальных зваротаў (параўнанне як этап стварэння метафары, які з'яўляецца, па словах А. Н. Весялоўскага, «празаічным актам свядомасці, які расчляняў прыроду» (цыт. па [4, с. 314])), увасабленняў і яркіх эпітэтаў.

Найбольш пашыраным мастацкім прыёмам у Ціхана Задонскага з'яўляецца складанае параўнанне, прадстаўленае ў выглядзе канструкцыі з паўтарамі, супастаўленнямі, аднастайнымі вобразнымі азначэннямі і антытэзамі, якія робяць вобразы ў апаведзе прапаведніка выразнымі, адчувальнымі, блізкімі слухачу: «Набылі Месію, якога ўсе, як зямля, якая прагне вады, як той, што сядзіць у цемры, святла, як у вязніцы зняволены збавіцеля, як нямоглы лекара, як авечкі аблудныя пастыра, жадалі»; «...бачым ужо Бога

ў чалавеку, Творцу ў стварэнні, Уладыку ў рабскім выглядзе»; «...але адзіны ад другога бегае, паколькі чорнае да белага не прыстае, салодкае з горкім не ладзіцца, святло з цемрай удзелу не мае» і інш. [3, с. 29].

Думка Ціхана Задонскага незвычайна ясная, празрыстая і, на першы погляд, нават спрошчаная, паколькі ён ужывае пераважна словы ў іх прамым значэнні. Большасць эпітэтаў, якія ім выкарыстоўваюцца, як і ў Георгія Каніскага, традыцыйныя для хрысціянскіх тэкстаў: *прадвечная ісціна, царства вечнае, салодкі Ісус, першазваны Андрэй, апосталі свяціі, любоў ічырая, у цудоўнай палаце, нарадзіўся цудоўна, Маці Дзеву чыстую, авечкі аблудныя, акаянае наша жыццё* і інш.

Шматлікія паўторы надаюць тэксту «слова» Ціхана адмысловы, амаль музычны, рытмічны малюнак, які чымсьці нагадвае стыль народнага эпічнага распеву: «Чуем ад Яго вестку прыемную, прыемную вестку – пакаянне» [3, с. 29]. Такі мастацкі стыль адначасова становіцца блізкім і да кніжнага царкоўна-славянскага, і да народна-паэтычнага, фальклорнага стыляў, прычым элементы гэтых дзвюх розных эстэтычных сістэм злучаюцца ў творчасці Ціхана Задонскага вельмі гарманічна. Народна-паэтычны стыль выяўляецца, у прыватнасці, у прысутнасці трансфармаваных рускіх прыказак: «Ці не агульная прыказка ёсць, што падобны з падобным сябруе?» («Свой сваяка бачыць здалёку») або «Двудушнасцю, якая на языку мёд, а ў сэрцы жоўць носіць» («На языку мёд, а пад языком лёд» (Задонскі фактычна выкарыстоўвае той жа двухчлен, другая частка якога прадстаўлена ўжо біблейскай метафарай)).

Для мовы Георгія Каніскага характэрны звароты падчас апавядання да слухачоў, якіх ён практычна заўсёды называе слухачамі дабравернымі або набожным саслоўем беларускім. Ціхан Задонскі таксама звяртаецца да паствы, аднак яго звароты больш лакальныя (напрыклад, ён выкарыстоўвае слова «слухачы»), паколькі ўключаны ў больш дынамічнае ў эмацыянальных адносінах апавяданне. Гэтыя прамыя звароты робяць пропаведзь падобнай да даверлівай гутаркі, утрымліваюць увагу паствы, залучаюць прысутных у працэсе асэнсавання складанай тэасофскай ці маральнай праблемы.

Пытанні і воклічы, у тым ліку рытарычныя, надаюць «слову» высокую эмацыянальнасць. Прыклады выкарыстання гэтых рытарычных прыёмаў сустракаюцца і ў пропаведзі Георгія Каніскага («І як нам не радавацца аб прышэсці гэтага найпатрэбнейшага лекара, нам, якія адчуваюць і слепату, і галізму, і кульганне, і паслабленне душ нашых?»); «О, як жа весялімся прышэсцем у свет збавіцеля нашага!»; «О дрэннае жыццё, да якога ты шаленства людзей прыводзіш!» [2, с. 123–126]), і ў пропаведзі Ціхана Задонскага («Ды дзе ж нам Яго шукаць?»; «О, як жа благаслаўлены вы, Пятро і Андрэе святы з іншымі, брацію вашай, што так неацэнны скарб здабудзеце!»; «Госпадзі, яві нам святую выяву аблічча Твайго!» [3, с. 28–31]).

Пры пабудове гаміліі Георгій Каніскі дакладна ацэньвае ўзровень светаўспрымання звычайнага прыхаджаніна (епіскап, былы рэктар Кіева-Магілянскай акадэміі і прафесар яе галоўных кафедр, які прыехаў на Магілёўскую кафедру, сутыкнуўся з непісьменнасцю не толькі паствы, але і святароў, некаторыя з якіх нават не ўмелі чытаць і здзяйснялі богаслужэнні і трэбы па памяці, лепш ці горш трапляючы ў патрэбны тэкст). Фактычна гэтая арыентацыя не на самых адукаваных, а на самых адсталых слухачоў у храме дыктуе Георгію ўнутраную логіку пабудовы прапаведніцкага тэксту. Адштурхваючыся ад відавочнай для непісьменнага слухача рэальнасці, ад рэалій паўсядзённага і побытавага характару, Георгій спачатку паднімаецца да ўзроўню біблейскага сюжэта, нярэдка побытавага характару, які афармляецца ў прытчавую форму, і толькі затым – да ўзроўню філасафічнай абстракцыі, што ўвасабляецца ў вобразна-сімвалічную і нярэдка прытчавую форму. Пасля іх разгляду прапаведнік вяртае слухачоў (ужо інтэлектуальна падрыхтаваных) да асноўнага біблейскага сюжэта і раскрывае яго сэнс відавочным, але больш глыбокім тлумачэннем. Так аратар вяртаецца да тэзіса і паўтарае яго ўжо як абгрунтаваную выснову (прычым такія паўторы ў Георгія Каніскага нярэдка трохкратныя, што дазваляе замацаваць асноўную думку «слова» ў памяці слухачоў). Вяртанне да першага плана апавядання і да прамога значэння слоў дазваляе прапаведніку без цяжкасці правесці паралель паміж мінулымі евангельскімі часамі і сучаснасцю ў іх духоўнай узаема сувязі.

Такім чынам, кампазіцыйная структура храмавага слова (у разгледжаным намі вышэй «Слове на Раство») Георгія Каніскага мае кальцавую будову, якая складаецца з некалькіх звязаных ліній. Першае кальцо – доказ тэзіса «Хрыстос ёсць радасць усяму свету», другое кальцо – даследаванне прычын і наступстваў збятэжанаці Ерусаліма (а шырэі усяго чалавечага роду), трэцяе кальцо (унутранае лагічнае ядро) – пропаведзь догматы аб Сыне Божым: Хрыстос ёсць цар, вызваліцель, міратворца, лекар і суддзя. Такая кампазіцыя надае твору асаблівую складанасць, дагматычная і павучальная ідэя ў ёй пры ўсёй складанасці становіцца празрыстай, актыўна ўводзіцца ў памяць слухача і замацоўваецца ў ёй. Пры гэтым усё «слова» адпавядае патрабаванням логікі, гармоніі і геаметрыі: нават знешне кампазіцыйныя часткі твора суразмерныя.

Вонкава кампазіцыя пропаведзі Ціхана Задонскага таксама мае кальцавую структуру. Яна пачынаецца і заканчваецца апісаннем малітоўнай радасці ад здабыцця Месіі, аднак тэзіс, у якім выяўлены агульны пафас прамоўніцкага выступлення, толькі атачае сабой асноўнае апавяданне, якое будзецца паслядоўна і мае ланцуговую структуру. Рускі прапаведнік не даследуе, як прафесар-акадэміст Георгій Каніскі, змест догматаў.

Заклучэнне

Праведзены аналіз аратарскіх твораў Георгія Каніскага і Ціхана Задонскага паказвае, што абодва прапаведнікі выкарыстоўваюць дастаткова шырокі спектр мастацкіх прыёмаў, якія дазваляюць ім выказаць у выразнай форме свае рэлігійныя думкі і пачуцці, – метафару, метанімію, антытэзу, эпітэт, параўнанне, зварот і інш. Варта прызнаць, што элемент мастацкасці ў храмавай рыторыцы свяціцеляў носіць дапаможны, а не асноўны характар, паколькі выступае як сродак выражэння духоўнага звышмастацкага зместу, пераважна рацыянальнага ў Георгія Каніскага і эмацыянальнага ў Ціхана Задонскага. Мастацкі стыль Георгія Каніскага трэба прызнаць метафарычным або біблейска-метафарычным, паколькі аўтар-прамоўца, у адрозненне ад аўтара-мастака, не імкнецца да стварэння арыгінальных метафар, а творча выкарыстоўвае вядомы арсенал устойлівых у рэлігійнай літаратуры вобразных выразаў, каб найлепшым чынам адлюстраваць выратавальны сэнс прамовы. Стыль Ціхана Задонскага блізкі да метафарычнага, але ў ім пераважаюць эмацыянальна афарбаваныя словы ў прамым значэнні, а мастацкасць дасягаецца з дапамогай іншых сродкаў: параўнанняў, супрацьпастаўленняў, эпітэтаў, воклічаў, зваротаў і інш.

У цэлым свяціцель Георгій Каніскі будзе святочную пропаведзь як глыбока прадуманую, лагічна і нават геаметрычна правільную прамову, у якой кожны элемент дастаткова трывала ўключаны ў агульную сістэму, па сутнасці, філасофскага аналізу, які афармляецца прапаведнікам у па-мастацку развітую форму.

Свяціцель Ціхан Задонскі наўмысна менш разважлівы – ён «пяе Хрыста», у параўнальна простых выразках шукае шлях да яго, апелюе не столькі да розуму слухачоў, колькі да іх пачуццяў, запальваючы ў сэрцах хрысціян малітоўнае гарэнне.

Пры гэтым рацыянальны і пачуццёвы пачаткі не супрацьпастаўляюцца ў «словах» беларускага і рускага свяціцеляў, яны злучаюцца ў гармоніі, якая нясе ў сабе светлы водбліск сусветнай любові Творцы да свайго тварэння.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Буглаков М. *Преосвященный Георгий Конисский, архиепископ Могилёвский*. Минск: Виноград; 2000. 656 с.
2. *Слова и речи Георгия Конисского, Архиепископа Могилёвскаго*. Могилёв-на-Днепре: Скоропечатня и литография Я. Н. Подземскаго; 1892. 470 с.
3. *Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонскаго. Том 1*. Москва: Синодальная типография; 1889. 328 с.
4. Томашевский БВ. *Теория литературы. Поэтика*. Москва: Аспект Пресс; 1996. 334 с.

Артыкул паступіў у рэдкалегію 26.06.2024.
Received by editorial board 26.06.2024.

УДК 821.161.3

ИДЕЙНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА МИХАСЯ МАШАРЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «CHRYŚCIJANSKAJA DUMKA»: ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Д. О. ЮРКОЙТЬ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Рассмотрено творческое наследие западнобелорусского поэта Михася Машары, опубликованное на страницах религиозного журнала «Chryścijanskaja dumka». Доказано, что при выявлении идейно-мировоззренческих ориентиров творчества автора нельзя ограничиваться культурно-историческим методом исследования, необходимо использовать вспомогательный текстологический анализ. Выявлены изменения идеологического характера в стихотворениях, впоследствии переизданных в советское время, что позволяет говорить о сложности объективного рассмотрения творчества поэта при игнорировании оригинальных публикаций. Сделан вывод, что творчеству Михася Машары свойственно наличие не только широты и смелости мышления, черт имажинизма, но и экзистенциальных мотивов, чуждых тенденциозной советской поэзии 1930-х гг.

Ключевые слова: западнобелорусская поэзия; идейно-мировоззренческие ориентиры; текстологический анализ; периодические издания; Михась Машара; журнал «Chryścijanskaja dumka»; образ будущего.

ІДЭЙНА-СВЕТАПОГЛЯДНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ТВОРЧАСЦІ МІХАСЯ МАШАРЫ НА СТАРОНКАХ ЧАСОПІСА «CHRYŚCIJANSKAJA DUMKA»: ТЭКСТАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ

Д. А. ЮРКОЙЦЬ^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анацыя. Разглядаецца творчая спадчына заходнебеларускага паэта Міхася Машары, апублікаваная на старонках рэлігійнага часопіса «Chryścijanskaja dumka». Даказваецца, што пры раскрыцці ідэйна-светапоглядных арыенціраў творчасці аўтара немагчыма абмяжоўвацца культурна-гістарычным метадам даследавання, неабходна карыстацца дапаможным тэксталагічным аналізам. Выяўлены змены ідэалагічнага характару ў вершах, якія былі пераапублікаваны ў савецкі час, што дазваляе гаварыць пра цяжкасць аб'ектыўнага разгляду творчасці паэта пры ўмове ігнаравання арыгінальных публікацый. Робіцца выснова, што творчасці Міхася Машары ўласціва наяўнасць не толькі шырыні і смеласці мыслення, рыс імажынізму, але і экзистэнцыяльных матываў, далёкіх ад тэндэнцыйнай савецкай паэзіі 1930-х гг.

Ключавыя словы: заходнебеларуская паэзія; ідэйна-светапоглядныя арыенціры; тэксталагічны аналіз; перыядычныя выданні; Міхась Машара; часопіс «Chryścijanskaja dumka»; вобраз будучыні.

Образец цитирования:

Юркойць Д.А. Ідэйна-светапоглядныя асаблівасці творчасці Міхася Машары на старонках часопіса «Chryścijanskaja dumka»: тэксталагічны аспект. *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:12–18.
EDN: AHKKXG

For citation:

Yurkoits DA. Ideological and worldview features of Mikhas' Mashara creativity on the pages of «Chryścijanskaja dumka» magazine: textological aspect. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:12–18. Belarusian.
EDN: AHKKXG

Автор:

Дмитрий Олегович Юркойть – аспирант кафедры истории белорусской литературы филологического факультета. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Л. Д. Синькова.

Author:

Dzmitry A. Yurkoits, postgraduate student at the department of history of Belarusian literature, faculty of philology.
zmiceryurk@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-7526-6855>

IDEOLOGICAL AND WORLDVIEW FEATURES OF MIKHAS' MASHARA CREATIVITY ON THE PAGES OF «CHRYŚCIJANSKAJA DUMKA» MAGAZINE: TEXTOLOGICAL ASPECT

D. A. YURKOITS^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The creative heritage of the Western Belarusian poet Mikhas' Mashara, published on the pages of the religious magazine «Chryścijanskaja dumka», is considered. It is proved that in order to identify the ideological and worldview guidelines of the author's work, one cannot limit oneself to the cultural-historical method of research, it is necessary to use auxiliary textual analysis. Ideological changes in poems subsequently republished in Soviet times have been identified, which suggests the difficulty of objectively considering the poet's work while ignoring original publications. It is concluded that the work of Mikhas' Mashara is characterised not only by the breadth and courage of thinking, features of imaginism, but also by existential motives that are alien to the tendentious Soviet poetry of the 1930s.

Keywords: Western Belarusian poetry; ideological and worldview guidelines; textological analysis; periodicals; Mikhas' Mashara; magazine «Chryścijanskaja dumka»; the image of the future.

Уводзіны

Вывучэнне гісторыі літаратуры немагчыма ўявіць без выкарыстання прыёмаў тэксталагіі, асабліва калі гаворка ідзе пра творы, напісаныя ў складаных гістарычных і грамадска-палітычных умовах, да якіх, бесспрэчна, адносяцца і рэаліі жыцця ў Заходняй Беларусі (1921–1939). Неўзабаве творы заходнебеларускіх пісьменнікаў перавыдаваліся ўжо ў іншай краіне, дзе людзі адкрывалі для сябе новую эпоху з яе ўласнымі законамі і ідэалогіяй. Гэтымі абставінамі тлумачыцца наяўнасць розных варыянтаў адных і тых жа тэкстаў у спадчыне тых беларускіх пісьменнікаў, якія пачыналі свой творчы шлях у Заходняй Беларусі. Акадэмік Д. С. Ліхачоў заўважаў: «...в литературоведении созрела необходимость каждому текстологу быть одновременно широким историком литературы, а историку литературы непременно изучать рукописи. Текстологическое исследование – это фундамент, на котором строится вся последующая литературоведческая работа» [1, с. 176]. Важнасць зварту да арыгінальных тэкстаў 1921–1939 гг. тлумачыцца тым, што «выводы, добытые текстологическим исследованием, очень часто опровергают самые широкие умозаключения литературоведов, сделанные ими без изучения рукописного материала» [1, с. 178]. З пазіцыі гістарычнай дыстанцыі мы, знаёмыя з грамадска-палітычнымі абставінамі, ідэалогіяй мінулых перыядаў гісторыі, можам не толькі адшукаць першаварыянты пэўных тэкстаў, прасачыць змены ў наступных рэдакцыях, але і растлумачыць праўкі, таму што, як піша згаданы навуковец, «история текста произведения не может сводиться к простой регистрации изменений. Изменения текста должны быть объяснены» [1, с. 188].

Поўны «ланцуг» тэксталагічнага даследавання гісторыі тэксту ў нашым выпадку павінен уключаць сам рукапіс, наступныя варыянты твора, змешчаныя як у перыядычных выданнях, так і ў зборніках, выдадзеных у Заходняй Беларусі і СССР. Аднак у рамках артыкула мы абмяжуемся выключна тэкстамі з заходнебеларускіх газет і часопісаў, якія адыгрываюць важную ролю ў пошуках першых варыянтаў вядомых, а таксама раней невядомых твораў. Гэта акалічнасць звязана з немагчымасцю часам знайсці рукапіс, хаця б таму, што паэзія Заходняй Беларусі ў асноўным мела масавы характар, адпаведна, пра многіх аўтараў можна даведацца выключна з газет і часопісаў. Акрамя таго, у Заходняй Беларусі выдавалася нязначная колькасць зборнікаў вершаў у параўнанні з БССР (і нават досыць вядомыя аўтары часам не мелі асобнага зборніка сваіх твораў), а вось «газеты... з'яўляліся цэнтральным сродкам публікацыі літаратурных твораў у Заходняй Беларусі» [2, с. 273]. Такім чынам, асноўнай крыніцай інфармацыі выступае перыёдыка, якая можа дапамагчы ў пераглядзе наяўных звестак аб творчасці і асобе аўтара (напрыклад, з'явіўся новы погляд на постаць заходнебеларускага паэта С. Крыўца [3]). Тэксталагічная праца ўскладняецца тым, што ўласна літаратурных часопісаў у Заходняй Беларусі было няшмат, таму творы маглі быць апублікаваны ў выданнях рознага кшталту. Між тым для заходнебеларускіх газет і часопісаў была характэрна «прэкарнасць» («няўстойлівасць») (тэрмін выкарыстала Г.-Б. Колер)). Гэта тэндэнцыя не спрыяла развіццю літаратурнага працэсу ў той час, бо перашкаджала кансалідацыі літаратурных сіл. Відавочна, што названыя акалічнасці абцяжарваюць сучасныя тэксталагічныя росшукі.

Большасць даследчыкаў беларускай літаратуры, пачынаючы тэксталагічнае даследаванне, звяртаецца да грунтоўнага выдання «Беларускія пісьменнікі: біябібліяграфічны слоўнік» [4], паколькі ў ім можна

знайсці бібліяграфічны спіс твораў, змешчаных у перыядычных выданнях, і мы тут не выключэнне. Аднак працытуем складальнікаў слоўніка: «Як і ў кожным выданні такога тыпу, у слоўніку несумненна будуць бібліяграфічныя пропускі і недакладнасці (хаця б з-за таго, што не выяўлены і не распісаны ўсе крыніцы)» [4, т. 1, с. 11]. Так, мы прааналізавалі 270 нумароў часопіса «Chryścijanskaja dumka» (1928–1939), у 15 з якіх апублікаваны вершы Міхася Машары (№ 6, 7, 22 за 1937 г.; № 1–5, 7, 9, 11, 12, 14, 24, 25 за 1938 г.). Між тым у слоўніку ёсць інфармацыя толькі пра 3 з іх за 1937 г. [4, т. 4, с. 273]. Частка вершаў Міхася Машары, надрукаваных у згаданым часопісе, былі змешчаны ў паэтычных зборніках, выдадзеных у савецкія часы, аднак у некаторыя з іх унесены змены.

Як ужо было заўважана, у поўнай ступені гісторыя тэксту намі не прасочваецца, таму што мы абмяжоўваемся варыянтамі, змешчанымі ў заходнебеларускіх перыядычных выданнях і савецкіх зборніках. Гэта акалічнасць з’яўляецца важнай, таму што газеты і часопісы Заходняй Беларусі былі пад ідэалагічным уплывам розных палітычных партый і групавак. Аднак, у іх існавала цензура. Матэрыялы ў рубрыках кшталту «Наша пошта», «Паштовая скрыня» нярэдка рэдагаваліся з пункту гледжання і стылістыкі тэксту, і цензуры. Таму аўтарскі рукапіс мог быць зменены яшчэ на этапе публікацыі ў газеце (часам існавала больш за два варыянты аднаго і таго ж верша, у якіх можна прасачыць не толькі рост паэтычнага майстэрства аўтара, але і яго светапоглядную трансфармацыю, як, напрыклад, у вершы В. Таўлая «Ніва» [5]). Перадусім наша мэта – параўнаць функцыянаванне аднаго і таго ж твора ў розных грамадска-палітычных умовах, а таксама растлумачыць, чаму пэўныя творы не маглі быць перавыдадзены пасля 1 верасня 1939 г. (або выдаваліся, але са зменамі). Аналізуемы намі корпус тэкстаў узяты з рэлігійнага часопіса, які належаў палітычнай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», што ўжо пэўным чынам сведчыць пра ідэйныя перакананні аўтараў, якія дасылалі свае творы ў рэдакцыю часопіса.

Вынікі і іх абмеркаванне

Верш Міхася Машары «***Biełae, śniežnaje, rodnaje pole» [6] у савецкім зборніку апублікаваны пад назвай «Роднае поле» [7, с. 192]¹. Забываючы наперад, варта заўважыць, што вершы Міхася Машары, змешчаныя ў часопісе «Chryścijanskaja dumka», надзвычай песімістычныя. У іх не прасочваецца аптымізм паэта, на які ўказвалі многія літаратурныя крытыкі Заходняй Беларусі. Аднак у пазнейшых варыянтах некаторых вершаў лірычны герой паўстае, як і патрабавалася (цытаты савецкіх крытыкаў пра песімізм, у тым ліку і ў адносінах да творчасці Міхася Машары, прывядзём ніжэй), калі не бадзёрым аптымістам, то бунтаром, які цвёрда верыць у надыход светлай будучыні. Тое ж самае назіраецца і ў згаданым вершы. У пачатку твора мы сустракаем магістральны для паэта вобраз поля (Міхась Машара выкарыстоўвае яго ў многіх іншых вершах: *Поле, поле! Куды ён імкнецца, // тваіх ніў каласяны палёт?* [7, с. 67]; *Люблю цябе, // ў цішы сумуючае поле, – // зямля, абнятая асенняю смугой* [7, с. 151]; *Поле маё, поле, // поле над ракой, // мне душу да болю // мучыць твой снакой* [7, с. 156]). Першы катрэн пачынаецца аднолькава ў дзвюх рэдакцыях верша (у часопісе ўсе прыведзеныя вышэй вершы Міхася Машары надрукаваны лацінкай, акрамя апошняга, апублікаванага ў № 25 за 1938 г.: *Biełae, śniežnaje, rodnaje pole // Śnić kalasiana-pryhożyja sny*² [6]. Аднак наступныя два радкі катрэна адрозніваюцца: *Serca, ty chočas znoj tuki i boli, // Serca, – ty prosiš nanova viasny!* [6]; *Сэрца, ты хочаш так шчасця і волі, // сэрца, ты просіш ізноўку вясны?* [7, с. 192]. У другім катрэне два радкі таксама ідэнтычныя: *Ja ўžo дайно nie prašus i nia plaču, // Круйдy прымаю biaz kryku i śloz* [6]. Заўважым, што адразу тут прасочваюцца ясенінскія матывы (*Не жалею, не зову, не плачу, // Все пройдет, как с белых яблонь дым...*), што з’яўляецца характэрнай рысай творчасці Міхася Машары. Між тым досыць песімістычныя радкі *I nad Krainaj – prastoram źviniačym // Pieśni składaju pra śnieh i maroz* [6] замяняюцца радкамі *роднай краіне прарочу удачу // песні складаю пра будучы лёс* [7, с. 192]. Трэці катрэн (*Piesień druhich nieprasicie siahodnia // I nia vinicie za ich pieśniara // Siańnia ziamla ў zimovym razhoni, // Siańniaka – piesień ściudzionych para*) [6] у пазнейшым варыянце верша выдалены.

Уплыў творчасці С. Ясеніна на творчасць Міхася Машары заўважаўся на старонках заходнебеларускага перыядычнага друку нярэдка. Яшчэ ў 1930 г. у часопісе «Вучнёўскі звон» быў змешчаны артыкул пад назвай «Есенін у беларускай поэзіі» [8], дзе на аснове аналізу вершаў з першага зборніка Міхася Машары «Малюнкі» (1928) робіцца выснова, што С. Ясенін «гучыць як у вобразах, так і ў рытме» [8, с. 4]. С. Станкевіч пісаў: «З пасярод чытаных у вострае аўтараў найбольш прамовіў да ягонае душы Ясенін, які зрабіў ладны ўплыў на ягоную творчасць» [9, с. 173]. Нехта А. Бужанскі разважаў: «Прынята кожнага паэта кваліфікаваць да нейкага кірунку ці школы. Гэта з’явішча часта мае штучны, ненатуральны характар: мастаку прыпінаюцца атрыбуты і номэнклатура, аб каторых ён ніколі ня сьніў і да сваяцтва з каторымі прызнаецца толькі пад прэсыяй крытыкаў і рэцэнзентаў» [10, с. 107]. Аднак ніжэй аўтар заўважаў,

¹Тут і далей творы, акрамя змешчаных у часопісе, цытуюцца па савецкім выданні «Мая азёрная краіна (выбранае)» [7]. – Д. Ю.

²Тут і далей цытаты прыводзяцца з захаваннем арфаграфіі і пунктуацыі арыгінала. – Д. Ю.

што «на расейскім грунце найбліжэйшым сваяком Машары зьяўляецца Сяргей Есенін» [10, с. 107]. Дарэчы, Янка Саламевіч, хоць у яго працы «Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI–XX стст.)» [11] такая інфармацыя не пададзена, у адным з лістоў С. Чыгрыну пісаў: «Раскрыў яго псеўданім У. А. Калеснік яшчэ ў 1993 годзе ў сваёй кнізе “Усё чалавечае”» [12, с. 212]. Многія даследчыкі прыпісваюць А. Бартулю псеўданім А. Бужанскі, спасылаючыся на У. Калесніку, які паведамляў, што ад Р. Шырмы даведаўся аб наступным: «Бужанскім аказаўся ў 30-я гады колішні абяцаючы паэт Яўген Бартуль» [13, с. 33]. А. Ліс, у сваю чаргу, узгадваў, што Максім Танк, паслухаўшы яго «аргументы супраць ідэнтыфікацыі Бужанскага як А. Бартуля... сказаў, што пісаў пад гэтым псеўданімам нехта з Польшчы, магчыма, з таго “Згуртавання беларусаў у Варшаве”» [14, с. 162]. Не паглыбляючыся ў падрабязнасці, заўважым, што артыкул аб творчасці Міхася Машары пачынаўся акурат словамі, прысвечанымі А. Бартулю: «Быў час, калі Бартуля залічалі да авангарду, гэта быў кандыдат на народнага паэта – надзея працоўных масаў на беларускім Парнасе! Іншая справа, што Бартуль далей трактараў неяк не пайшоў (Аб трактарах ён пісаў у 1929 г.). Жыццёвыя нягоды ў форме легіону “młodych” і судовое апікантуры адцягнулі яго ад беларускага творства» [10, с. 104]. Таму дзіўным падаецца, што А. Бартуль пісаў пра сябе ў трэцяй асобе, хаця і магчыма. Савецкія крытыкі ўжывалі тэрмін «ясеніншчына» з негатыўнай канатацыяй і зневажалі за такія матывы не толькі Міхася Машару, але і, напрыклад, Т. Кляшторнага, С. Дарожнага і інш. Імажынізм з яго адмысловай вобразатворчасцю быў чужым савецкай літаратуры з 1930-х: самадастатковая прыгажосць у вершах павінна была саступіць месца надзённасці (а рысы імажынізму ў творах Міхася Машары прасочваюцца: *Viečar šeryja skryły ražviešai // Za vaknom valandaecca sum* [15]; *Noč sabakam lažyć la paroħa* [16] і інш.).

Надзвычай важным з пункту гледжання тэксталагічнага аналізу ўяўляецца апублікаваны ў савецкім зборніку цыкл вершаў Міхася Машары «Года круг», які складаецца з 12 частак, назва кожнай з іх адпавядае месяцу [7, с. 161–169]. Невядома, ці суадносіцца такая кампазіцыйная будова з воляй аўтара, прынамсі, у заходнебеларускім перыядычным друку вершы з названага цыклу публікаваліся спарадычна, некаторыя пад іншымі назвамі, некаторыя з іншым зместам. У нумарах выдання «Chryścijanskaja dumka» змешчаны вершы пад назвамі «Studzień» [17], «Luty» [18], «Sakavik» [19], «Krasavik» [20], «Śniežań» [21]. Пад такімі ж назвамі яны пададзены і ў савецкім зборніку (вядома, кірыліцай) [7, с. 161–164, 169], праўда, ідэна-светапоглядны план у некаторых з іх зменены, на што яшчэ звернем увагу. У адным з нумароў таго ж часопіса знаходзім верш «***Viečar šeryja skryły ražviešai» [15], які пасля атрымаў назву «Кастрычнік» [7, с. 167–168] і быў у некаторай ступені перапрацаваны. А ў часопісе «Калоссе» знаходзім творы з назвамі «Лета» [22, с. 216] («Чэрвень» [7, с. 165]), «Жніво» [22, с. 216] («Жнівень» [7, с. 166–167]), «Ліпень» [22, с. 214–215] (пазней ён пададзены пад такой жа назвай [7, с. 165–166]).

Верш пад назвай «Снежань» з’яўляецца апошнім з цыкла ў савецкім выданні і заканчваецца так: *Ён моўчкі доўга разважае. // Ён сын зімы, прадвесня друг. // Дванаццаты... Ён лік канчае // і замыкае... года круг* [7, с. 169]. Гэтыя радкі надзвычай важныя, таму што з’яўляюцца кульмінацыйнымі: тут снежань называецца прадвесня другам, адлюстроўваючы тыповую апазіцыю зіма – вясна, якая ілюструе адраджэнне жыцця. Іншая справа, што снежань не апошні зімовы месяц, таму тут відавочны лагічны збой. Аднак гэтымі радкамі выказваецца надзея на надыход лепшага жыцця (вясны). Між тым у арыгінале чытаем: *Dwanaccaty... Jon – začyniaje // staruju ličbu... Času – kruh. // Ni šloz, ni radaści nia znaje // jon syn Zimy, a Śmierci – druh* [21]. Замест выразу «прадвесня друг» з’яўляецца словазлучэнне «śmierci – druh». Відавочна, што ў дадзеным варыянце пра надзею на лепшую будучыню гаворка не ідзе.

Нягледзячы на тое што верш «Люты» ў абодвух варыянтах заканчваецца аднолькава пераканаўча: *Luty znaje – sercam čuje, // što nia doŭha być zimie* [18], ад верша пад назвай «Sakavik» вее татальнай безвыходнасцю, тугой, якой няма ў савецкім выданні. Радкі *I ničuć nia škoda dzion, što adciarpieli, // I ničuć niastrašna – novych muk i šloz* [19] замяняюцца на радкі *I zusim ne škoda // snežnae zavei, // i zusim ne strašny // boljši užo maroz* [7, с. 163]. У першым варыянце лейтматывам праходзіць нявера ў светлую будучыню (будуць новыя мукі і слёзы). Акрамя таго, з першага варыянта выдалены важныя радкі, у якіх заключана асноўная ідэя верша: *Sakavik pryhoży – u razbrodzi sinim, // Sakavik zdradlivi – u nastroj nia vier: // Ni ū zvon burlivi, – ni ū kancert kašyny // I ū dziavoču voču – nie hladzi ciapier* [19]. Трэба сказаць, што звычайна ў творчасці заходнебеларускіх паэтаў вясна асацыявалася з надыходам лепшай будучыні, адраджэннем жыцця, хоць часам сустракаліся і песімістычныя настроі. Тут жа мы бачым, што сакавік мае азначэнне «зрадлівы»: нягледзячы на вонкавую прыгажосць, сутнасць яго такая ж, як і ў зімовых месяцаў, – па вялікім рахунку, нічога не змяняецца. Пацвярджэнне гэтай думцы мы бачым у заключных радках: *Sakavik kapryšny – maje šmat abliččaj // I začymś niaznanym – smahu i tuhu* [19]. Фінал верша ў пазнейшай версіі іншы: *Каб вярнуць разлогам // светлае аблічча, – // сакавік змывае // смутак і тугу* [7, с. 163]. Тут ствараецца акурат тыповы вобраз вясны для заходнебеларускай паэзіі.

У вершы «Красавік» назіраецца адваротная сітуацыя, якая ўрэшце не ўнікальна, – у новай версіі верша радкі не выдалены, не выпраўлены, а дапісаны, значыць, у арыгінале іх не было. З’явілася наступная

страфа: *Стаў вецер цёплы і крылаты, // прыгрэла сонейка раллю, // і чыстым золатам зярняты // лажацца ў пухлую зямлю* [7, с. 164]. Важна адзначыць гэта адрозненне, таму што тут мы бачым вобраз-сімвал «зярняты», што зноў жа ўвасабляе пачатак новага жыцця. Двухрадкое *Z tryvohaj niejkaŭ sialanie // Śakajuć Juravaj rasy* [20] ператвараецца ў двухрадкое *I ззяюць рانیцай агнямі // праменні ў кропельках расы* [7, с. 164]. Невядома, што мелася на ўвазе пад чаканнем расы ў Юр’еў дзень, аднак у Гомельскай вобласці лічылася, што Юрава раса была «...вельмі карыснай для жывёлы. Калі з-за недахопу кармоў хуба цяжка пераносіла зімову, то яе ратавала толькі гэта раса. Даўней гаворылі: “Абы выйшла на Юраву расу”» [23, с. 77]. А на Віцебшчыне лічылі, што Юрава раса можа паспрыяць у чараўніцтве: «Ну вот, если я задумала аднімаць у суседкі малако, я падзілку па расе пацягала на Юр’я. Вот мяне так учылі. А я сказала: а я не хачу. Да ўсхода сонца: “Юрава раса, дай малака да паяса”. А я не хачу» [24, с. 22]. Для творчасці Міхася Машары ўвогуле характэрны фальклорны пачатак, што тлумачыцца цеснай сувяззю аўтара з вёскай, але і гарадскія матывы не былі чужымі яго творчасці, што пацвярджаюць творы, прысвечаныя Вільні (паэма «Падарожжа»). С. Станкевіч заўважаў: «Машара стараецца таксама звярнуцца да беларускага фольклёру, чэрпаць адтуль матар’ял для артыстычнага апрацавання... ён захоплывае наўперад народнае абраднасцю, яе жывым і вясёлым настроем» [9, с. 178]. У адным з вершаў, змешчаных на старонках часопіса «Chryścijanskaja dumka», паэт параўноўвае народ Заходняй Беларусі з русалкай, гаворачы аб марнасці сваёй песні: *Jak i ty – hluchaja, // jak i ty – maičyc, // stolki ŭžo špiavaju – // vas nie razbudzić* [25].

Як было згадана ў пачатку артыкула, часам у аўтара існавала некалькі версій аднаго і таго ж верша. Так, у пятым нумары часопіса «Шлях моладзі» за 1936 г. змешчаны верш пад назвай «Бярозка» [26]. Гэты ж твор амаль без змен змешчаны і ў савецкім зборніку [7, с. 98]. У гэтым выданні чамусьці выда-лена апошняя страфа (акурат з фальклорным пачаткам, пра які было згадана вышэй): *Ў вадзе там ёсьць русалка // За моі прыгажэй... // З тваёй красой вэсталкі // Усё-ж не зраўняцца ей* [26]. Цікава, што ў сёмым нумары часопіса «Chryścijanskaja dumka» за 1937 г. апублікаваны аднайменны верш [27], прычым выразна бачна, што ён напісаны на аснове версіі 1936 г. Розніца ў тым, што першапачаткова гэта быў прыродаапісальны верш пра «вясёлую бярозку», у якой «цалуе стан бялёсы вясковы пастушок», «косы сонца гуляюць на лістку і гладзяць па галоўцы, як родную дачку» [26]. У перапрацаваным варыянце застаюцца і пастушок, і сонца, аднак з’яўляецца і нявера ў моц вясны. Працягваецца згаданая намі вышэй нячаста сустракаемая ў заходнебеларускай паэзіі ідэя двааблічнасці вясны. Спачатку яна называецца чароўнай: *Hod ad hodu pryhažejućy, // Tak biarozačka rasła, // Woś pryšla, piaščoty siejućy, // Znoj čaroŭnaja wiasna* [27], прычым акцэнт робіцца на цыклічнасці змен у прыродзе, дзе ўсё ідзе як звычайна. Аднак раптоўна з’яўляюцца хлопцы, якія прыйшлі з сякераю, каб здабыць бярозавы сок, і вось *Jaje kosy, kosy kwolyja, // Nie pakrylisia liściom // I nawiek jana, wiasiolaja, // Pažahnalasia z žyćciom* [27]. Відавочна, светаадчуванне ў лірычнага героя змянілася.

Бадай што самымі важнымі для разумення светаадчування лірычнага героя ў паэзіі Міхася Машары 1938 г. з’яўляюцца вершы «***Pišy, Michaś, pišy, pišy» [28], «***Pa śniezie biełym navakola» [29], «***Ja – adzin...» [16], «***Žyćcio majo nie ŭdałosia» [30], «***Сказаць людзям?» [31], ідэйны змест якіх абсалютна не ўпісваўся ў канцэпцыю паэзіі змагання. Перыядычны друк Заходняй Беларусі часта называў паэта аптымістам («U svaich liryčnych vieršach z vialikim optymizmam i patosam apiavaje jon ščašlivuju budućnyju narodu, jakaja, pavodle ŭjaŭleńnia pieśniara, chutka pavinna zakrasavać na našaj ziamli» [32, с. 10]; «Галоўнай адзнакай твораў Машаравых ёсць бадзёрасць і сьветлы оптымізм. Гэтая бадзёрасць лучыць яго з новай хваляй у беларускай літаратуры, якая ня знае тонаў мінорных жалю й безнадзеяння» [9, с. 177]). Цалкам пагадзіцца з прыведзенай вышэй цытатай С. Станкевіча цяжка: лірыка Міхася Машары зазнавала і «тоны мінорных жалю», і «безнадзеяння» [9, с. 177] (праўда, артыкул быў напісаны ў 1932 г., калі песімізм Міхася Машары сапраўды не быў так ярка выяўлены). Іншая справа, што часам у вершах падобнага кшталту рабіўся акцэнт на ўласна-псіхалагічным складніку. У адным са сваіх крытычных артыкулаў, прысвечаных творчасці Міхася Машары, Максім Танк абсалютна пераканаўча даводзіць, што песімізм характэрны для яго творчасці, прычым песімізм глыбокі, які «ледзь не перараджаецца ў штось стыхійнае, з чым нават ня варта прабаваць змагацца» [33, с. 161], а аптымізм паэта Максім Танк называе «клічам, прызвінёўшым у пустым полі ня толькі не парваўшы за сабой, а нават не збудзіўшы спадзяваных адгалосаў рэха» [33, с. 163]. З такімі ацэнкамі можна пагадзіцца, пры тым што ўсяго праз год у часопісе «Літаратура і мастацтва» з’явіцца допіс: «Парасткі соцыялізма – гэта тэма стала цяпер асноўнай тэмай паэта» [34, с. 4]. Максім Танк небеспадстаўна заўважаў, што песімізм «пераліўся ў лірыку, і пры гэтым сказаў-бы ў лірыку выключна асабістую і таму робіць цяжкае ўражанне. Усюды цэнтральнай асобай – паэт, яго “я”, яго перажыванні, якія ў большасці выпадкаў не з’яўляюцца характэрнымі для цэлай масы, а то нават застаюцца незразумелымі» [33, с. 163]. Адлюстраванне такога бачання песімізму ў паэта прадэманструем на канкрэтных прыкладах.

Пік самоты мы бачым у вершы «***Pišu, Michaś, pišu, pišu» [28], экзістэнцыяльны матыў якога скразны. Паэт звяртаецца да самога сябе, што відавочна па першым радку. Роль паэзіі ён бачыць у наступным: *Ty tolki spoyni abaviazak // žyvoha – miž žyvych; // u carstva mroj, krazy i kazak // zavi žniamožanyh usich – // ty tolki spoyni abaviazak* [28]. Пад словам «царства», відаць, разумеецца творчасць. Між тым лірычны герой усведамляе канечнасць жыцця: пакуль ён жыве ў «śviecie tvorčym i žyvym» [28], ён выконвае свой абавязак, быццам усклаўшы на сябе місію (нясе сваю песню людзям). Аднак, звяртаючыся да сябе, аўтар заўважае: *Ty tolki drobnieńka iskra // u tory vohniennum – Byćcia; Ty muraviej siamji biazlikaj* [28]. Дакладна не маглі арганічна глядзецца разам з адкрыта тэндэнцыйнай беларускай савецкай паэзіяй радкі *U tabie jość časťka prapačatku // I ŭ bieskaniečnaś pojdzim z jej // i na t ziamlia tabie nia matka* [28]. У творы «***Pa śniezie biełym navakola» [29] прасочваецца быццам пакорнасць лёсу, лірычны герой узгадвае часы маладосці. Нягледзячы на тое што яго «viasna była biaz maju» [29], лірычны герой ні пра што не шкадуе: *Ja vybrai sam svoj ślach žyćciovy, // ja – nie pakryūdžany nikim* [29], замест скаргаў паэт раіць *śukaj ŭ biahučym mih pryhoży // i nie viartaj, što za tabooj* [29]. Паэт (ён жа лірычны герой у дадзеным выпадку) стаміўся, адспяваў сваю песню, ён адкрыта заяўляе, як бы падсумоўваючы зробленае: «*Žyćcio majo nie ŭdałosia*»; «*Što moh – addaŭ usio ludizam*» [30]. Цяпер усё, чаго ён хоча, можна апісаць радкамі *Jak luba časam patalicca, // Kali nia majeś sił piajać* [30]. Татальная адзінота, страта мэты і веры, знямога працягваюцца і ў наступным вершы – унутраным маналогам: *Ja – adzin..., u ciempacie..., u cišy; U stamlonaj žniamohłaj dušy // začbitaje uzorna tryvoha; Jak mnie być – z vami, dumki maje?* [16]. Трэба сказаць, што для вершаў Міхася Машары характэрна дваістасць пачуццяў. Маецца на ўвазе, што творы з абсалютна процілеглым настроем датаваны адным і тым жа годам. Напрыклад, у часопісе «Шлях моладзі» ў 1938 г. быў змешчаны твор, у якім пераканаўча заяўлена: *Мы з табой, доля, // сягодніка – спорым – // Болей ня просім, // Паняй была ты, – // а будзеш – слугой* [35]. У фінале верша з’яўляецца быццам бы апраўданне паэта: *Ты нам выбачыш // Краіна Родная, // Што мы часамі // Горка бязверай грашым* [35]. Аднак агульны настрой творчасці паэта ў 1938 г. песімістычны.

Заклучэнне

Разгляд вершаў Міхася Машары ў часопісе «Chryścijanskaja dumka» дазваляе зрабіць выснову аб песімістычным настроі вершаў і няверы лірычнага героя ў хуткі надыход светлай будучыні. Для творчасці паэта характэрна наяўнасць не толькі шырыні і смеласці мыслення, рыс імажынізму, але і экзістэнцыяльных матываў. Поўнае раскрыццё ідэйна-светапогляднага аспекту творчасці Міхася Машары немагчыма зрабіць, абмяжоўваючыся савецкімі выданнямі яго твораў, што было даказана шляхам тэксталагічнага аналізу. Вышэйпералічаныя рысы творчасці паэта не дазвалялі друкаваць яго вершы, апублікаваныя ў заходнебеларускай перыёдыцы, у савецкіх выданнях, таму пры публікацыі ўносіліся пэўныя відавочныя карэкціроўкі ідэалагічнага характару.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Лихачев ДС. *О филологии*. Москва: Высшая школа; 1989. 206 с.
2. Колер Гун-Брыт. Заходнебеларуская літаратура і беларускае літаратурнае поле (1921–1939). Спроба вызначэння іх месца. У: Навуменка ПІ, складалынік. *Выбраныя працы па беларускім літаратуразнаўстве*. Мінск: БДУ; 2021. с. 247–293.
3. Юркойць ДА. Пра што сведчаць старонкі перыядычнага друку: да праблемы асэнсавання творчасці Сяргея Крыўца (1909–1945). *Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3, Філагія. Педагогіка. Псіхалогія*. 2024;1:62–69.
4. Багдановіч ІЭ, рэдактар. *Беларускія пісьменнікі. Том 1–6*. Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі; 1992–1994.
5. Юркойць ДА. Тэма дзіцячага голаду ў творчасці В. Таўлая (на прыкладзе трох рэдакцый верша «Ніва»). У: Навумава ГУ, рэдактар. *Мова і літаратура. Матэрыялы 80-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ; 27 красавіка 2023 г.; Мінск, Беларусь*. Мінск: БДУ; 2023. с. 250–253.
6. Mašara M. ***Biełae, śniežnaje, rodnaie pole. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;1:5.
7. Машара М. *Мая азёрная краіна (выбранае)*. Мінск: Дзяржвыдавецтва БССР; 1962. 492 с.
8. ХІ. Есенін у беларускай поэзіі. *Вучнёўскі звон*. 1930;1:3–5.
9. Станкевіч С. Аб беларускай літаратурнай сучаснасці ў Заходняй Беларусі. *Нёман*. 1932;5:165–179.
10. Бужанскі А. Паэмы Міхася Машары. *Калосьсе*. 1937;2:104–108.
11. Саламевіч Я. *Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI–XX стст.)*. Мінск: Мастацкая літаратура; 1983. 207 с.
12. Чыгрын С. *Хочацца дахаты: гісторыка-кразнаўчыя і літаратуразнаўчыя артыкулы, гутаркі, лісты, аўтаграфы*. Мінск: Кнігазбор; 2014. 239 с.
13. Калеснік УА. *Усё чалавечае: літаратурныя партрэты, артыкулы, нарысы*. Мінск: Мастацкая літаратура; 1993. 381 с.
14. Ліс АС. На разломе эпохі (штрыхі да партрэта Максіма Танка). *Тэрмапілы*. 2002;6:150–166.
15. Mašara M. ***Viečar šeryja skryty ražviešaŭ. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;2:5.
16. Mašara M. ***Ja – adzin... *Chryścijanskaja dumka*. 1938;12:3.
17. Mašara M. Studzień. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;3:1.
18. Mašara M. Luty. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;7:5.

19. Mašara M. Sakavik. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;11:5.
20. Mašara M. Krasavik. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;14:3.
21. Mašara M. Śniežań. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;22:1.
22. Машара М. Ліпень. Лета. Жніво. *Калосьсе*. 1937;4:214–216.
23. Новак ВС. *Фальклорная практыка. Частка 1*. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны; 2009. 119 с.
24. Лобач УА, укладальнік. *Полацкі этнаграфічны зборнік. Выпуск 2, Народная проза беларусаў Падзвіння*. Наваполацк: ПДУ; 2011. 366 с.
25. Mašara M. Ci ty śpiś, – nia čujeś. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;5:5.
26. Машара М. Бярозка. *Шлях моладзі*. 1936;5:1.
27. ММ. Biarozka. *Chryścijanskaja dumka*. 1937;7:5.
28. Mašara M. ***Piśy, Michaś, piśy, piśy. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;4:3.
29. Mašara M. ***Ра śniezie biełym navakola. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;9:4.
30. Mašara M. ***Życio majo nie Źdałosia. *Chryścijanskaja dumka*. 1938;24:1.
31. Mašara M. ***Сказаць людзям? *Chryścijanskaja dumka*. 1938;25:1.
32. А. R–uk. Naš litaraturny maładniak. *Шлях моладзі*. 1937;4:7–14.
33. Танк Максім. Стрэхі за гасьцінцам. *Беларускі летапіс*. 1937;8:161–164.
34. Бараг Л. Міхась Машара. *Літаратура і мастацтва*. 1940;37:4.
35. Машара М. ***Поле замоўкла... *Шлях моладзі*. 1938;23:4.

Артыкул паступіў у рэдкалегію 26.06.2024.
Received by editorial board 26.06.2024.

УДК 821.161.3.09-31 Гниломёдов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ В. ГНИЛОМЁДОВА «ПРАВДА ЖИВЕТ ПОСЕРЕДИНЕ»

Л. Г. ДУКТОВА^{1), 2)}

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

²⁾Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси,
ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Культурные коды на имплицитном уровне художественного текста репрезентируют культурные смыслы, связанные с ценностями, идеалами и моделями поведения определенной общности (нации, населения государства). Для романа В. Гниломёдова «Правда живет посередине» характерными являются коды с образами пограничья (середины) и этнического артефакта кудели. Поэтизация этих образов играет важную роль в определении идейной направленности романа. С помощью образов середины и кудели в произведении показаны ценности семьи, родины, родной земли, проблемы выбора в полифонии мнений, поиска истины.

Ключевые слова: культурный код; роман; белорусская литература; национальная идентичность.

ВЫКАРЫСТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДАЎ ПРЫ АДЛЮСТРАВАННІ РЭЧАІСНАСЦІ Ў РАМАНЕ У. ГНІЛАМЁДАВА «ПРАЎДА ЖЫВЕ ПАСЯРЭДЗІНЕ»

Л. Г. ДУКТАВА^{1*, 2*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

^{2*}Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. Культурныя коды на імпліцытным узроўні мастацкага тэксту рэпрэзентуюць культурныя сэнсы, якія тычацца каштоўнасцей, ідэалаў, мадэлей паводзін пэўнай супольнасці (нацыі, насельніцтва дзяржавы). Для рамана У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне» характэрнымі з'яўляюцца коды з вобразамі памежжа (сярэдзіны) і этнічнага артэфакта кужалю. Паэтызацыя гэтых вобразаў іграе важную ролю пры вызначэнні ідэйнай скіраванасці рамана. З дапамогай вобразаў сярэдыны і кужалю ў творы паказаны каштоўнасці сям'і, роду, роднай зямлі, праблемы выбару ў поліфаніі меркаванняў, пошуку ісціны.

Ключавыя словы: культурны код; роман; беларуская літаратура; нацыянальная ідэнтычнасць.

Образец цитирования:

Дуктава ЛГ. Выкарыстанне культурных кодаў пры адлюстраванні рэчаіснасці ў рамане У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне». *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:19–24.
EDN: DHGTQI

For citation:

Duktava LG. Use of cultural codes when reflecting reality in the novel «The truth lives in the middle» by U. Gnilamedau. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:19–24. Belarusian.
EDN: DHGTQI

Автор:

Любовь Георгиевна Дуктова – кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики¹⁾, старший научный сотрудник отдела белорусской литературы XX и XXI вв.²⁾

Author:

Liubou G. Duktava, PhD (philology), docent; associate professor at the department of communication technologies and public relations, faculty of journalism^a, and senior researcher at the department of Belarusian literature of the 20th and 21st centuries^b.
duktova.liubou7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-5401-7932>

USE OF CULTURAL CODES WHEN REFLECTING REALITY IN THE NOVEL «THE TRUTH LIVES IN THE MIDDLE» BY U. GNILAMEDAU

L. G. DUKTAVA^{a, b}

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

^bCenter for Belarusian Culture, Language and Literature Research, National Academy of Sciences of Belarus,
1 Surganova Street, 2 building, Minsk 220072, Belarus

Abstract. Cultural codes at the implicit level of a literary text represent cultural meanings associated with the values, ideals and behavioural models of a certain community (nation, population of a state). The article examines codes based on images of the borderland (middle) and the ethnic artifact of kuzhel, and notes the role of poeticisation of these images in determining the ideological orientation of U. Gnilamedau's novel «The truth lives in the middle». With the help of images of the middle and kuzhel, the values of family, homeland, native land, choice in a polyphony of opinions, and the search for truth are shown.

Keywords: cultural code; novel; Belarusian literature; national identity.

Уводзіны

Культурны код выступае ключом да разумення ідэйнай скіраванасці мастацкага твора, як сяміятычная адзінка ён з'яўляецца носьбітам глыбінных гісторыка-культурных сэнсаў, праз якія праяўляюцца сацыяльныя, эканамічныя, геапалітычныя, культурныя асаблівасці, спецыфіка нацыянальнага светапогляду, мадэлі паводзін прадстаўнікоў пэўнай групы людзей (нацыі, насельніцтва дзяржавы і інш.). Вызначэнне культурных кодаў у літаратуразнаўстве звязана з сяміятычным падыходам. Даследчыкі, якія выкарыстоўваюць сяміятычную метадалогію пры інтэрпрэтацыі твораў літаратуры, апелююць да паняццяў інтэртэкстуальнасці Ю. Крысцевай, гіпэртэксту Т. Нільсана, дыялогу М. Бахціна, структурнай паэтыкі Ю. Лотмана і тым самым падкрэсліваюць неабходнасць выяўлення ўзаемадзеяння паміж моўным узроўнем і культурнай маркіраванасцю ў мастацкім творы.

У айчынным літаратуразнаўстве пытанню сяміятычнай метадалогіі прысвечаны работы В. Халіпава [1], Л. Сінковай [2], І. Саверчанкі [3], І. Часнок [4, с. 81–92]. В. Халіпаў адзначае: «Адной з цэнтральных катэгорый сяміётыкі з'яўляецца паняцце кода як сістэмы адпаведнікаў планаў зместу знакаў планам іх выражэння, якая з'яўляецца вядомай для групы людзей (часта ў якасці тоесна сінанімічных “коду” тэрмінаў выкарыстоўваюцца азначэнні “семіётыка” і “знакавая сістэма”). Прачытанне тэксту (і ў вузкім, і ў шырокім сэнсе) немагчыма без далучэння да кодаў, якімі карыстаўся аўтар пры стварэнні твора» [1, с. 9]. Даследчык звяртаецца да механізма функцыянавання ў літаратурным творы культурных кодаў на прасторавым і часавым падузроўнях, пры гэтым не прыводзіць асобнага тлумачэння паняцця культурнага кода. Даследаванню культурных кодаў у літаратуры прысвечаны работы беларускіх і замежных літаратуразнаўцаў Т. Болдыравай¹, М. Жылінай², Я. Кулікова³, Л. Калугінай⁴, А. Мельнікавай [5], А. Раманава⁵, А. Трубяцковай⁶, Г. Халацінска-Вертэляк [6], І. Шаладонава [7], Т. Шамякінай [8] і інш. Мадэляванне мастацкай карціны свету з выкарыстаннем культурных кодаў для аўтара слова адбываецца ў першую чаргу на падсвядомым узроўні, бо з культурнымі кодамі, як адзначае А. Мельнікава, звязаны «глыбінныя сэнсы пэўнай культуры» [5, с. 22]. Даследчыкі звяртаюць увагу на тое, што культурны код выконвае важную ролю ў перадачы сімвалічнай семантыкі.

Мэта даследавання – вызначэнне адметных культурных кодаў у раманах У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне» пры адлюстраванні ў эпічным творы каштоўнасцей арыенціраў беларускага грамадства, асаблівасцей нацыянальнага характару.

¹Болдырева Т. В. Типология культурных кодов в драматургии Л. Н. Андреева : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Самара, 2008. 186 с.

²Жилина М. Ю. Метасюжет судьбы лирического героя в поэзии С. А. Есенина: основные культурно-художественные коды и мотивные комплексы : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Омск, 2006. 17 с.

³Куликов Е. А. Национальные и культурные коды в романах Дэна Симмонса : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03. Н. Новгород, 2018. 203 с.

⁴Калугина Л. В. Поэзия Владимира Высоцкого и западноевропейская литература Средневековья и Возрождения: взаимодействие дискурсов и культурных кодов : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Омск, 2014. 153 с.

⁵Романов А. А. Культурные коды в лирике Е. Шварц : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Саратов, 2021. 217 с.

⁶Трубецкова Е. Г. Морбуальный код русской литературы XX–XXI вв. : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. Саратов, 2022. 77 с.

Вынікі і іх абмеркаванне

«Праўда жыве пасярэдзіне» – сёмы раман гепталогіі У. Гніламёдава («Уліс з Прускі» (2006), «Расія» (2007), «Вяртанне» (2008), «Валошкі на мяжы» (2014), «Вайна» (2014), «Пасля вайны» (2021)). Упершыню твор быў надрукаваны ў 2021–2022 гг. у часопісе «Полымя», у 2023 г. выйшла яго асобнае выданне. Па меркаванні Я. Гарадніцкага, раманы цыкл У. Гніламёдава – гэта «своеасаблівая сага, толькі больш набліжанага да нас часу, неспакойнага, зменлівага, напоўненага выпрабаваннямі чалавечага духу XX стагоддзя» [9, с. 121]. Да разгляду спецыфікі гепталогіі У. Гніламёдава звярнуліся беларускія літаратуразнаўцы, акцэнтуючы ўвагу на ідэйна-мастацкім гучанні твораў (Я. Гарадніцкі, З. Драздова, В. Локун, В. Русілка), асаблівасцях паэтыкі, жанру, вобразна героя (Г. Навасельцава, І. Шаладонаў, Ж. Шаладонава, С. Шчэрба) і інш.

Падзеі рамана «Праўда жыве пасярэдзіне» разгортваюцца ў 1950-я гг., так званую адлігу ў палітычнай гісторыі савецкай краіны. Тагачасныя падзеі прыйшліся на перыяд фарміравання асобы беларускага інтэлігента Валодзі Платонава. У папярэдніх шасці раманах, дзе галоўным героем з’яўляецца Лявон Кужаль (дзед Валодзі), сюжэт разгортваецца ў першай палове XX ст. В. Русілка адзначае, што пісьменнік ставіў перад сабой маштабную задачу «стварыць у раманах гісторыю беларускага народа праз гісторыю сваёй сям’і», якая патрабавала адпаведнай формы [10, с. 262].

У гепталогіі расказваецца пра некалькі пакаленняў адной сям’і: Кірыла – дзед Лявона, Міхась – яго бацька, Васіль – пасынак, Уладзімір – сын Васіля. Праўда пра падзеі, сведкамі якіх сталі прадстаўнікі рода Кужалёў, перадаецца з пакалення ў пакаленне, замацоўваючы ў свядомасці нашчадкаў уласны, выпрацаваны атрыманы вопытам пункт гледжання на гістрычныя падзеі і працэсы, і разумеецца прадстаўнікамі сям’і як самая дасканалая крыніца інфармацыі. Дзед перадае ўнуку звесткі, якія атрымаў ад свайго дзеда, – гэта тая праўда, якая захоўваецца ў сям’і і ўспрымаецца як аксіёма (больш падрабязна гэту тэму разглядае І. Шаладонаў). Разам з тым у канве твораў прысутнічае шэраг дакументальных звестак, якія падкрэсліваюць поліфанічны падыход да ацэнкі рознага кшталту падзей і з’яў рэчаіснасці. С. Шчэрба адзначае: «Гістарычныя падзеі ў творах У. Гніламёдава ствараюць пераканаўчы, а часта і дакладна-рэалістычны кантэкст, на якім разгортваецца сюжэт сямейнай хронікі Кужалёў. Больш за тое, яны ўяўляюцца “матрыцай”, пры дапамозе якой пісьменнік праецыруе свой роздум аб мінулым суайчыннікаў, а таксама выяўляе філасофскія погляды на сучаснасць і будучыню беларуса ў супярэчлівай шматкультурнай цывілізацыйнай прасторы» [11, с. 233]. Пазіцыя аўтара праяўляецца не ў тым, каб даваць ацэнку пэўным падзеям, а ў тым, каб дапамагчы чытачу выпрацаваць сваё ўяўленне аб іх на аснове багатай фактуры, бо, як падкрэсліваецца ў сімвалічнай назве рамана, на скрыжаванні розных поглядаў і меркаванняў нараджаюцца перакананне, уласная пазіцыя, праўда.

Вобраз сярэдзіны ў творы звязаны з пошукам адказаў на складаныя пытанні, калі сутыкаюцца розныя пункты гледжання, называюцца супярэчлівыя факты. Даследчыца Г. Навасельцава піша: «У раманах студэнт – гэта асоба, якая імкнецца да інтэлектуальнага і духоўнага развіцця, вывучае культуру і гісторыю свайго народа, метафарычна кажучы, спасцігае меру агульнабыццёвых рэчаў дзеля таго, каб знайсці праўду. Адцяняе жыццёвыя пошукі галоўнага героя скразны герой раманага цыкла – вечны вандроўнік Кузёмка, які сцвярджае, што мы, беларусы, народ “памяркоўны, сярэдзінны”, таму што “жывём якраз пасярэдзіне – паміж поўднем і поўначчу і паміж захадам і ўсходам. А гэтыя бакі свету не надта хочуць паміж сабой ладзіць”. <...> У выніку супастаўлення ведаў, атрыманых падчас з розных крыніц, дазваляе прыйсці да высновы, што праўда выяўляецца ў тым ліку праз параўнанне непадобных пунктаў гледжання, вобразна кажучы, праўда жыве пасярэдзіне» [12, с. 103].

Паняцце сярэдзіны звязана з адсутнасцю крайнасцей, бо фактычна сярэдзіна азначае аднолькавую аддаленасць чаго-небудзь у прасторы ад крайніх кропак. У фокусе рамана «Праўда жыве пасярэдзіне» знаходзіцца перыяд пасляваеннага жыцця савецкай краіны. У творы паказаны настроі, ідэі, якімі жыло грамадства: новы погляд на асобу Сталіна і яго дзеянні (развагі простых людзей, агучванне для студэнтаў і выкладчыкаў рашэння з’езда партыі, дзе развенчваўся культ савецкага лідара), асэнсаванне пераломных момантаў баталій Вялікай Айчыннай вайны (апаведы франтавікоў, сустрэча з пісьменнікам К. Сіманавым) і інш. У канве твора прысутнічае шэраг імёнаў вядомых беларускіх асоб: Пятра Машэрава («23 жніўня. У жніўні 1955-га першым сакратаром Брэсцкага абкома КПБ быў прызначаны Машэраў, які да гэтага года працаваў у мінскім абкоме КПБ» [13, с. 350]), Максіма Танка («З’явіўся Кміта разам з Максімам Танкам. Гэта быў яшчэ зусім малады чалавек, высокі, як і Кміта, стройны, з высокародным абліччам і разумнымі, удумлівымі і адначасова вясёлымі, з іскрынкамі, вачыма. У звычайным гарнітуры, пры гальштуку. Гальштук – модны, з беларускім арнамантам. <...> Аўдыторыя слухала, як заварожаная. Прачытаў славы свой верш апошняга часу «Ave Maria», які высока ацаніў Кміта») [13, с. 321–322]. Падкрэсліць гістарычны аспект дапамагаюць згадкі пра дзеячаў беларускага мінулага: Афанасія Філіповіча («Афанасій Філіповіч быў непакорным і непакіснутым у веры чалавекам, цвёрдым, як крэмень, не хацеў цярэць, але

цярпеў, скардзіўся, ярыўся, бунтаваў. Яго “Дыярыуш” нагадвае “Жыццё”, напісанае пратапопам Авакумам» [13, с. 169]), Тадэвуша Касцюшкі («Цімох Архіпавіч раскажаў і пра тое, што каля Косава ў фальварку Марачошчына нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка, вядомы як кіраўнік і герой паўстання 1794 года» [13, с. 653]) і інш. У творы падкрэсліваюцца якасці, якімі валодалі пэўныя персаналіі, тым самым падсвечваюцца асаблівасці нацыянальнага характару, а таксама ідэалы і каштоўнасці, якія прайшлі праз стагоддзі і сталі арыенцірамі для некалькіх пакаленняў жыхароў беларускай зямлі.

Пазбяганне крайнасцей і лаяльнасць да іншага светапогляду, ладу жыцця, паводзін і звычаяў звязаны з такой рысай характару, як талерантнасць. Пошук паразумення ў складаных сітуацыях, аптымальнага рашэння праблем, той самай сярэдзіны, якая можа пагадніць самыя розныя бакі, складае аснову міралюбівага стаўлення беларусаў да людзей і свету ў цэлым, што адлюстравана ў рамане У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне».

Акрамя вобраза памежжа (сярэдзіны), мэтазгодна выдзеліць вобраз этнічнага артэфакта кужалю, які выступае ключавым кодам да разумення ідэйнай скіраванасці не толькі рамана «Праўда жыве пасярэдзіне», але і ўсёй гепталогіі пісьменніка. З дапамогай такога скразнога кода паказваецца сутнаснае выражэнне задумы аўтара, ён з’яўляецца своеасаблівым ключом у прачытанні мастацкай логікі пры інтэрпрэтацыі твора. Пад культурным кодам, згодна аднаму з падыходаў, разумеецца сістэма знакаў, сімвалаў, якая характэрна для пэўнай культуры і скіравана на яе ідэнтыфікацыю і выкарыстанне носьбітамі гэтай культуры (М. Эпштэйн, Д. Гудкоў, В. Маслава і інш.). З сімвалам кужалю, пакрывала з мясцовай расліннай культуры льна, у гепталогіі звязаны паняцці роду, роднай зямлі, радзімы. Лённыя ніткі – метафара чалавечых лёсаў, з іх тэцця палатно беларускай гісторыі, як паказана ў раманным цыкле У. Гніламёдава.

У гепталогіі лексема «кужаль» прысутнічае ў онімным полі, таму мэтазгодна адзначыць сімвалічнасць прозвішча Кужаль (больш падрабязна дадзены аспект разглядае даследчыца Ж. Шаладонова). Кужаль у адным значэнні – гэта палатно з ільняных нітак, з якога шылася традыцыйнае адзенне беларусаў, а таксама вырабы для дома (пасцельная бялізна, посцілка), у іншым значэнні кужаль уяўляе сабой неацэсаны лён – раслінную культуру, якая з’яўляецца адным з сімвалаў Беларусі (выява кветак лёну прысутнічае на дзяржаўным гербе).

Кужаль з’яўляецца ўвасабленнем духоўнага купала, аховы роду (пад палатном з кужалю чалавек сябе адчувае ўтульна). Прадстаўнікі старэйшага пакалення, Лявон і Фёкла Кужалі, паказаны як свайго роду апекуны і захавальнікі нашчадкаў. Пад іх увагай, нібы пад нябачным кужалем-покрывам, знаходзяць выратаванне ў самых складаных жыццёвых сітуацыях як члены сям’і, так і блізкія людзі: яны ратуюць сына Васіля, дапамагаюць партызанам падчас вайны (раман «Вайна»), уладжваюць лёс сёстрам (рамамы «Расія», «Вяртанне»), даюць прыстанак вечнаму валацугу Кузёмку, як і іншым людзям. Асабліва ўвага ў цыкле ўдзяляецца ўнуку Валодзіку, які хоць і не родны па крыві для дзеда Лявона, але выхаваны ў духоўным асяроддзі сям’і. Апека і адчуванне аховы, перададзеныя роду Кужалёў, уздзеінічалі на Валодзьку Платонава. Упершыню пра яго згадваецца ў рамане «Валодзікі на мяжы»: «Так яны і жылі ў адной хаце – дзве сям’і, як адна. Звычайная вясковая сітуацыя. Гадавалі Валодзіка. <...> Прося, пакарміўшы дзіця, узрадавана паведаміла: “Усміхнуўся ў першы раз!” Узрадаваліся ўсе, асабліва дзед з бабай, якія, мусіць, болей за ўсіх цешыліся і апекаваліся ўнукам» [14, с. 436]. Далей у творах цыкла неаднаразова паказаны сітуацыі, калі Лявон і Фёкла Кужалі становіліся апекунамі і ахоўнікамі для маленькага Валодзіка ў любых складаных сітуацыях, быццам нябачным кужалем-покрывам захінаючы яго ад небяспекі: «Страхотлівы выпадак адбыўся і з Валодзікам Платонавым. Валодзік – гадунец у бабы і дзеда. <...> У мінулым годзе пастухі з суседняй Выгнанкі гналі свой статак праз Пруску, і адна жывёліна прыціснула яго рагамі да плоту. Стаў слёзна крычаць, спадзеючыся на дапамогу. На крык прыбеглі Лявон з Фёклай, яны ля клуні пілавалі дровы. Адагналі дурніцу, вызвалілі ўнучка» [15, с. 295]; «Валодзік ажно тросся ад перажытага жаху. Выбраўшыся з халоднай купелі ўвесь мокры, у набраклым вадой адзенні, ён агародамі з плачам прыбег дадому. <...> Фёкла напарыла зверабоя з ліпавым цветам, падала ўнуку кубак адвару. <...> Давер да бабулі быў у ім непакісаны, а любоў – адданая і бязмежная, напоўненая глыбокай верай у яе магчымасці, захапленнем і гонарам за гэтыя магчымасці. Бабуля заўсёды выручыць, дапаможа, знойдзе, як пераадолець любыя цяжкасці» [16, с. 46–47]; «Малы на адыход бацькоў анік не рэагаваў. Фёкла паклала яго спаць і прыкрыла посцілкай» [14, с. 552]. Менавіта пра гэты нябачны ахоўніцкі покрыв рода ўзгадвае цыганка Валодзіку падчас варажбы: «Бачу твой лёс, лінію жыцця, выразна бачу. Нялёгкі твой лёс, але нехта аберагаць будзе» [16, с. 7].

Мэтазгодна таксама ўспомніць выбітную сцэну з рамана «Вайна», дзе паказана, як на падсвядомым узроўні для маладога пакалення сям’і трансліруюцца і перадаюцца спрадвечныя каштоўнасці: каханне, вернасць, любоў да працы, роднай зямлі. Увосень Лявон з Фёклай разам з унукам Валодзікам паехалі ў лес, каб набраць апалага лісця для склепа, дзе захоўвалася ўзімку гародніна, бо «памёрзне выраўцо,

калі полап не акрыць, не атуліць лясным кажухом» [15, с. 103]. У лесе посцілка з асенняга лісця на доле нагадвае яркую коўдру, якую апранула зямля перад зімовым сном, утульнасць, лагоднасць і спакой адгукаюцца ў паводзінах і размовах людзей. У гэты час маленькі Валодзік назірае шчырыя адносіны бабулі і дзеда, і, нягледзячы на тое што недзе ідзе вайна, у гэты момант персанажы адчуваюць, што час быццам спыніўся пад так званым восеньскім пакрывалам з апалага лісця і ўсё вяртаецца на кругі свая.

Каляровы дыван з восеньскага лісця нагадвае стракаты ўзор льяноўной посцілкі з матывам сямейнага радаводу. Раскрываючы схаваныя сэнсы такога вырабу, даследчык М. Кацар адзначае: «Як бачым, тут цэлая жыццёвая паэма пра вечнасць і неўміручасць роду і сям'і. Ці не таму і выжылі беларусы, нягледзячы на войны, смерці і хваробы? Гэты дыван – яшчэ і напамін усім нам: будзем берагчы род і сям'ю – будзем неўміручыя» [17, с. 15]. Кужаль, які сімвалізуе захаванне сям'і, гістарычнай памяці, – гэта своеасаблівы духоўны каўчэг. На першых старонках рамана «Праўда жыве пасярэдзіне» ў словах дзеда Лявона Кужаля, які адпраўляе ўнука ў горад вучыцца, набываць прафесію, адлюстраваны маральныя арыенціры, да якіх, як паказана ў рамане, малодшы Платонаў звяртаецца, набываючы ўласны жыццёвы вопыт: «Першы крок павінен зрабіць сам, а далей хай ужо вядзе лёс. Вучыся, працуй! Нікому не шкодзь! Жыццёвыя цяжасці будуць, яны яшчэ ніколі не абмінулі. Памылкі, няўдачы, нязручнасці. Гэта дадатковы стымул для чалавека, без гэтага ён ператварыўся б у бярвяно. Дружбу заводзіць не спяшаюся, спачатку прыгледзецца, што за чалавек. Хаця жыццё паказвае, што сяброў не выбіраюць, усё адбываецца само сабой, ды і сяброў шмат не бывае... <...> Нікому не зайздросць, не адчайвайся, не вешай галавы. Вер у сябе. Не лянуйся. Да свайго ўнутранага голасу прыслухоўвайся, рабі, што ён падкажа. Усё добра будзе» [13, с. 4].

У рамане У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне» закранаюцца важныя пытанні захавання гістарычнай памяці, асэнсавання сутнасці чалавечага быцця, паказу асаблівасцей нацыянальнага характару.

Заклучэнне

У рамане «Праўда жыве пасярэдзіне» паказаны розныя жыццёвыя сітуацыі Валодзі Платонава: студэнцкія гады і першыя працоўныя будні, пасяджэнне, на якім разбіраюцца неахайныя паводзіны члена калектыва, праца на цаліне, канікулы ў вёсцы, спатканні маладых людзей, педагагічная практыка і інш. Код сярэдзіны адсылае чытачоў рамана да такіх уласцівасцей беларускай ментальнасці, як адштурхоўванне ад крайнасцяў і патрэба ў магчымасці рабіць выбар, пошук кропкі, дзе на скрыжаванні розных поглядаў нараджаецца ісціна. У рамане У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне» адлюстраваны асаблівасці светасузіральнай пазіцыі розных слаёў грамадства: навучэнцаў і выкладчыкаў, жыхароў вёскі і горада, прадстаўнікоў трох пакаленняў сям'і, насельніцтва розных мясцовасцей, рэспублік і нават кантынентаў. Назапашаны вопыт пашырае кругагляд Валодзі Платонава, жыццёвыя перыпетыі вымушаюць яго задумацца над пытаннямі, якія хваляюць грамадства, і выпрацаваць уласнае стаўленне да розных гістарычных, сацыяльных сітуацый.

З дапамогай кода кужалю, які з'яўляецца скразным сімвалам для гепталогіі У. Гніламёдава, паказана каштоўнасць сям'і, роду, роднай зямлі, выбару ў поліфаніі меркаванняў, пошуку існасці. Льяноўная палатно сімвалізуе чалавечыя лёсы, якія яднаюцца ў агульную гісторыю народа.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Халипов ВВ. *Семиотическая модель мирового процесса. Часть 1, Структуралистская версия*. Минск: РИВШ; 2014. 142 с.
2. Сінькова ЛД. Актualізацыя сямиятычнай метадалогіі і тэрміна дыскурсу ў беларускім літаратуразнаўстве. *Весці БДПУ. Серыя I, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія*. 2022;148–151.
3. Саверчанка ІВ. *Паэтыка і семіётыка ў публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст.* Мінск: Беларуская навука; 2012. 463 с.
4. Часнок ІЧ. Сямиятычная школа. *Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў*. Мінск: БДУ; 2016. 106 с.
5. Мельнікава АМ. *Нацыянальна-светапоглядныя каардынаты беларускай літаратуры першай трэці XX стагоддзя*. Гомель: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны; 2016. 214 с.
6. Chałasińska-Wiertelak H. *Культурный код в литературном произведении. Интерпретация художественных текстов русской литературы XIX и XX веков*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 2002. 237 с.
7. Шаладонаў ІМ. Сасна, яе сімвалічны код і станаўленне раманага мыслення І. Навуменкі. У: Манкевіч АА, рэдактар. *Кулуарамі творчай майстэрні Івана Навуменкі*. Мінск: Беларуская навука; 2020. с. 164–184.
8. Шамякіна ТІ. Коды культуры ў паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка». У: Рагойша ВП, рэдактар. *Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Частка 2*. Мінск: РИВШ; 2010. с. 30–35.
9. Гарадніцкі ЯА. Шлях вучонага і пісьменніка. Творчы партрэт Уладзіміра Гніламёдава. *Маладосць*. 2007;12:117–121.
10. Русілка ВІ. Ідэйна-мастацкія асаблівасці прозы У. Гніламёдава. В: Солодков АП, редактор. *Наука – образованию, производству, экономике. Материалы XVI региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов; 16–17 марта 2011 г.; Витебск, Беларусь. Том 1*. Витебск: Витебский государственный университет имени П. М. Машерова; 2011. с. 262–264.

11. Шчэрба СМ. Паэтыка гістарычнай прозы У. Гніламёдава. У: Мельнікава ЗП, рэдактар. *Беларуская проза XX–XXI стагоддзяў: героі, паэтыка, аксіялогія*. Брэст: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна; 2022. с. 233–236.

12. Навасельцава ГВ. Станаўленне асобы ў рамане Уладзіміра Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне». *Полымя*. 2023;4: 100–104.

13. Гніламёдаў УВ. *Праўда жыве пасярэдзіне*. Мінск: Беларуская навука; 2022. 775 с.

14. Гніламёдаў УВ. *Валошкі на мяжы*. Мінск: Мастацкая літаратура; 2014. 574 с.

15. Гніламёдаў УВ. *Вайна*. Мінск: Беларуская навука; 2014. 628 с.

16. Гніламёдаў УВ. *Пасля вайны*. Мінск: Беларуская навука; 2021. 524 с.

17. Кацар МС. *Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка*. Мінск: БелЭН; 1996. 208 с.

Артыкул паступіў у рэдкалегію 28.10.2024.

Received by editorial board 28.10.2024.

УДК 821.111(73)

АНТОЛОГИЯ КАК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

З. И. ТРЕТЬЯК¹⁾

¹⁾Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой,
пер. Стрелецкий, 4, 211415, г. Полоцк, Беларусь

Аннотация. Рассмотрены антологии «Армагеддон. Мировая война в литературе», «Люди на войне», «Первая мировая война в американской художественной литературе: антология короткой прозы», опубликованные в США за сто лет после окончания Первой мировой войны. Определена их роль в популяризации наследия Т. Бойда, Э. Э. Каммингса, К. Э. Портер, Л. Столлинга, К. Сэндбурга, Дж. Б. Уортона, Б. Шинделя и формировании национального литературного канона, в который вошли произведения Дж. Дос Пассоса, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя. Изучены подходы составителей к систематизации стилистически и тематически разнообразного литературного, художественного и документального материала. Обозначена роль читателя, который, анализируя предлагаемые произведения, замечает, что самостоятельные литературно-художественные единицы становятся взаимодополняющими, начинают функционировать как целостность, наделенная высоким суггестивным потенциалом, в котором заметны определенные тематические доминанты, аллюзии, символы.

Ключевые слова: Первая мировая война; американская литература; военная литература; антология; мемориализация; комплементарность; суггестивность; литературный канон.

АНТАЛОГІЯ ЯК ФОРМА СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ АМЕРЫКАНСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПРА ПЕРШУЮ СУСВЕТНУЮ ВАЙНУ

З. І. ТРАЦЦЯК^{1*}

^{1*)}Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай,
зав. Стралецкі, 4, 211415, г. Полацк, Беларусь

Анатацыя. Разгледжаны анталогіі «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры», «Людзі на вайне», «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы», выдадзеныя ў ЗША за сто гадоў пасля заканчэння Першай сусветнай вайны. Адзначана іх роля ў фарміраванні нацыянальнага літаратурнага канона, куды ўвайшлі творы Дж. Дос Пасаса, У. Фолкнера, Э. Хемінгуэя, і папулярызацыі спадчыны Т. Бойда, Э. Э. Камінгса, К. Э. Портэр, Л. Столінга, К. Сэндбурга, Дж. Б. Уортана, Б. Шындэля. Даследаваны падыходы ўкладальнікаў да сістэматызацыі стылістычна і тэматычна разнастайнага літаратурна-мастацкага і дакументальнага матэрыялу. Акрэслена роля чытача, які, аналізуючы прапанаваныя творы, заўважае, што самастойныя

Образец цитирования:

Третьяк ЗИ. Антология как форма систематизации и популяризации американской литературы о Первую сусветную войну. *Вестник Белорусского государственного университета. Филология*. 2025;1:25–30.
EDN: CHOEXG

For citation:

Tratsiak ZI. Anthology as a form of systematisation and popularisation of American literature about the World War I. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:25–30. Belarusian.
EDN: CHOEXG

Автор:

Зоя Ивановна Третьяк – доктор филологических наук, доцент; профессор кафедры мировой литературы и иностранных языков гуманитарного факультета.

Author:

Zoya I. Tratsiak, doctor of science (philology), docent; professor at the department of world literature and foreign languages, faculty of humanities.
zoya.tretyak@rambler.ru

літаратурна-мастацкія адзінкі пачынаюць функцыянаваць як камплементарная цэласнасць, надзеленая высокім сугестыўным патэнцыялам, дзе заўважаюцца адмысловыя тэматычныя дамінанты, алюзіі, сімвалы.

Ключавыя словы: Першая сусветная вайна; літаратура ЗША; ваенная літаратура; анталогія; мемарыялізацыя; камплементарнасць; сугестыўнасць; літаратурны канон.

ANTHOLOGY AS A FORM OF SYSTEMATISATION AND POPULARISATION OF AMERICAN LITERATURE ABOUT THE WORLD WAR I

Z. I. TRATSIAK^a

^a*Euphrosyne Polotskaya State University of Polotsk, 4 Stralecki Lane, Polack 211415, Belarus*

Abstract. Anthologies «Armageddon. The World War in literature», «Men at war», «World War I in American fiction: an anthology of short stories» published in the USA throughout the century after the end of the World War I are studied. Their role in the formation of the national literary canon (including the works by J. Dos Passos, W. Faulkner, E. Hemingway) and popularisation of T. Boyd's, E. E. Cummings's, K. A. Porter's, L. Stallings's, C. Sandburg's, J. B. Wharton's, B. Schindel's legacy is highlighted. The compilers' approaches to the systematisation of stylistically and thematically diverse literary, artistic and documentary material are studied. The role of the reader is outlined. Analysing the works proposed, the reader notices that independent literary and artistic units begin to function as a complementary unity, endowed with a highly suggestive potential, where special thematic dominants, allusions, symbols are noticed.

Keywords: World War I; American literature; war literature; anthology; memorialisation; complementarity; suggestiveness; literary canon.

Уводзіны

Анталогія твораў пра Першую сусветную вайну – адмысловая форма сістэматызацыі і мемарыялізацыі літаратурна-мастацкай спадчыны, прысвечанай падзеям 1914–1918 гг. Падобнае выданне не толькі дапамагае ў навігацыі па прасторах прозы, паэзіі і драматургіі на ваенную тэматыку, але і паскарае фарміраванне нацыянальнага і сусветнага літаратурнага канонаў, якія з цягам часу трансфармаваліся. Тым не менш у іх захоўвалася памяць пра рэпрэзентатыўныя тэксты, што разам з падручнікамі па гісторыі, а таксама дакументамі і артэфактамі эпохі ўплывалі на ўяўленні пра сусветны канфлікт новых пакаленняў чытачоў. Звышмэта анталогіі – стварэнне сінтэзаванага малюнка вайны, што немагчыма ў межах асобнага твора (нават вялікай апавядальнай формы). Абмежаваны паводле фармальна-змястоўных крытэрыяў, адзін твор не можа ўключыць усе канцэптуальна значныя праявы сусветнага канфлікту, вартыя ўвагі чытача, які знаёміцца з падзеямі 1914–1918 гг. і ваеннай літаратурай з пэўнай часовай дыстанцыі. Канцэпцыя любой анталогіі дастаткова суб'ектыўная, бо выбар тэкстаў, прапанаваных у камплементарным адзінстве, заўсёды залежыць ад задумы ўкладальніка. У анталагічным зборніку паміж яго фрагментамі ўзнікаюць новыя сэнсавыя сувязі, якія не былі гіпатэтычна прадугледжаны аўтарамі асобных твораў.

Матэрыяламі даследавання сталі анталогіі «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры» (1930), «Людзі на вайне» (1942), «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы» (2014). Гэтыя выданні прапануюць адметны погляд укладальнікаў з ЗША на літаратуру пра Першую сусветную вайну. Адметнасць тут залежыць ад нацыянальна маркіраванай рэцэпцыі падзей 1914–1918 гг., спецыфікі амерыканскага літаратурнага працэсу, глыбіні і яркасці асабістага вопыту (Ю. Лорке і Э. Хемінгуэй) і персанальных навуковых інтарэсаў (С. Траут, С. Эмерт) укладальнікаў. Згаданыя анталогіі прэзентуюць паказальныя метадалагічныя падыходы да сістэматызацыі тэкстаў на тэму Першай сусветнай вайны: уключэнне падобных твораў у шырокі дыяхронны і сінхронны інтэрнацыянальны кантэксты («Людзі на вайне»); праца выключна з сінхронным інтэрнацыянальным кантэкстам, спалучэнне мастацкага і дакументальнага складнікаў («Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры»); аналіз сінхроннага нацыянальнага кантэксту («Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы»). Прапанаваныя стратэгіі дазволілі адлюстраваць глабальны ўзброены канфлікт з розных пунктаў гледжання.

Вынікі і іх абмеркаванне

Ва ўводзінах да кожнага з выданняў сцісла фармулюецца мэта іх стварэння. Так, Ю. Лорке адзначаў, што праз дзесяць гадоў пасля заканчэння вайны «людзі пачалі ўжо гаварыць пра Вялікую вайну так, як яны некалі разважалі пра землятрэс у Месіне. Вельмі хутка яны пачнуць казаць пра яе ўсё тое, што кажуць пра вайну ў Троі»¹ [1, р. 21]. Ён падкрэсліваў: «Аднавіць у адным томе хаця б нейкі малонак вялікай гістарычнай падзеі, пакуль яе абрысы не зробіцца невыразнымі ў свядомасці сведкаў, – пра гэта, прынамсі, марыў укладальнік анталогіі» [1, р. 27].

Ва ўступе да анталогіі «Людзі на вайне» Э. Хемінгуэй расказаў пра прыныцы, пакладзеныя ў аснову кнігі. Выданне выглядала амбіцыйным, бо рэдакцыйны савет імкнуўся хаця б фрагментарна прасачыць гісторыю сусветнай літаратурнай баталістыкі пачынаючы з біблейскіх часоў. Прапанаваныя тэксты падводзілі да думкі пра паўтаральнасць тых элементаў, што складаюць абагульнены, недзе пазачасавы вобраз вайны (існаванне ілюзій навабранца-неафіта наконт пытанняў, якія тычацца баявых дзеянняў, знаёмства з ваеннай будзённасцю, адчуванне жаху, болю, сутыкненне з воляй выпадку, пераасэнсаванне базавых каштоўнасцей, вяртанне да міру). Ва ўступе падкрэсліваецца адрасаванасць выдання тым, хто патэнцыйна можа стаць удзельнікам узброеных канфліктаў у будучыні. Абапіраючыся на асабісты вопыт, Э. Хемінгуэй падкрэслівае, што яго адаптацыя да франтавога і шпітальнага існавання і вяртанне на радзіму прайшлі б менш траўматычна, калі б у свой час ён пазнаёміўся з падобным праектам, які дапамог бы яму хутчэй пазбавіцца ад ілюзій пра ўласную выбітнасць, уласцівых маладому «ганароваму лейтэнанту» [2, р. 12–13]. Паказальна, што ва ўводзінах укладальнік надае шмат увагі літаратуры пра Першую сусветную вайну. Відавочны яго інтарэс да ўласна гістарычнай падзеі і мастацкай літаратуры на дадзеную тэматыку, да стварэння якой Э. Хемінгуэй і сам меў адносіны.

Ва ўводзінах да кнігі «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы» С. Эмерт і С. Траут разгледзелі жанр апавядання, які пэўны час знаходзіўся ў цені, прыхаваны за раманамі Дж. Дос Пасаса, Э. Э. Камінгса, Э. Коба, Д. Кэнфілд, У. Марча, Л. Столінгса, Д. Трамба, Э. Уортан, У. Фолкнера, Э. Хемінгуэя. У выданні прапанаваны «ўзоры кароткай прозы, прысвечанай Першай сусветнай вайне, супрацьпастаўлены творы высокага мадэрнізму і тыя, што былі змадэляваны паводле ранейшай літаратурнай парадыгмы, пададзены шэдэўры, роўныя творам Ф. С. Фіцджэральда і К. Э. Портэр, і сацыяльна выкрывальныя творы пісьменнікаў больш сціплага таленту... занатаваны бачанне вайны прадстаўнікамі нацыянальнай эліты і апавядання афраамерыканскіх аўтараў» [3, р. 3]. Такі падыход адпавядае наваейшым тэндэнцыям прэзентацыі і вывучэння спадчыны амерыканскіх мастакоў слова, прысвечанай падзеям 1914–1918 гг. Так, Дж. Хэйтак у кнізе «Уводзіны ў амерыканскую ваенную літаратуру» (2018) пастуліравала, што «для амерыканскіх пісьменнікаў значныя мастацкія праблемы звязаны з раскрыццём у творах класавых, расавых і гендарных пытанняў, кожнае з якіх пазначана выбітнай нацыянальнай ідэалогіяй» [4, р. 6].

У першай трэці XX ст. шэраговы чытач са Злучаных Штатаў Амерыкі, зацікаўлены і ўражаны аповедамі сведак падзей 1914–1918 гг., знаёміўся з літаратурай пра Першую сусветную вайну дзякуючы яшчэ аднаму выданню – анталогіі «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры». Рэцэнзенты заўважылі істотныя адметнасці выдання. Так, Л. Дэвіс падкрэсліў, што дадзеная кніга – «спроба пераадолець абмежаванні, уласцівыя асобным творам пра вайну» [5, р. 640]. Менавіта фармат анталогіі дазволіў спалучыць пад адной вокладкай сапраўдны калейдаскоп з уражанняў, успамінаў, аналітычных разваг мастакоў слова, якія падаваліся разам з дакументамі часоў вайны. П. Байтэнюэс, робячы грунтоўны агляд прац, прысвечаных навуковаму асэнсаванню амерыканскай літаратуры пра Першую сусветную вайну, спыняе ўвагу на гэтым выданні, якое характарызуецца ім як найбольш вычарпальны збор мастацкіх твораў на дадзеную тэматыку [6, р. 83].

Укладальнік анталогіі Ю. Лорке прапанаваў інтэрнацыянальны збор прозы і асобных паэтычных твораў, што падкрэсліла татальны характар вайны 1914–1918 гг. Паводле ўкладальніка, яго праца над праектам звязана з падарожжам у Еўропу летам 1929 г., падчас якога ён сустрэўся з С. Цвэйгам. У размове аўстрыйскі пісьменнік адзначыў, што надышоў час стварэння міжнароднай анталогіі, матэрыял якой абіраўся б выключна з улікам мастацкіх вартасцей твора [1, р. 22], а не з улікам прыярытэтнасці грамадзянскай (у прыватнасці, пацыфісцкай) пазіцыі іх аўтара. На радзіме Ю. Лорке пераканаўся, што падыход, якім карысталіся пры складанні анталогій у 1920–1927 гг. (стомленая любымі згадкамі пра сусветны ўзброены канфлікт, «публіка не сцерпіць ніводнай кнігі пра вайну» [1, р. 15]), састарэў. З 1928 г. чытач, які, здавалася, захлынуўся паводкай з кніг, прысвечаных Першай сусветнай вайне, ужо быў гатовы да фармату анталогіі. Розныя па форме і змесце, сродках рэалізацыі аўтарскай задумкі, аднак у многім аналагічныя, шматлікія творы на гэтую тэму патрабавалі тэрміновай сістэматызацыі. На думку ўкладальніка анталогіі

¹Тут і далей пераклад наш. – З. Т.

«Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры», новы ўсплёск цікавасці да ваеннай літаратуры на мяжы 1920–30-х гг. тлумачыцца некалькімі фактарамі: за дзесяць гадоў успрымання вайны змянілася, бо яна пачала набываць усе ўласцівасці гістарычнага факта (часткова ці цалкам пазбаўленага той эмацыянальнай афарбоўкі, якая абумоўлена вопытам чытача), што, у сваю чаргу, дазволіла ўспрымаць перыпетыі сюжэта як мастацкі вымысел, не пазбаўлены пэўнай займальнасці.

Анталогія складалася з дзесяці частак: «Узнялася бура», «Пад агнём», «Водгулле буры», «Вайна ў гарах, на моры, у пустыні», «У паветры і пад зямлёй», «Недзе там!», «Адценні», «Заканчэнне», «Рэвалюцыя», «Наступствы». Падобны падзел на часткі, на нашу думку, звязаны з жаданнем расказаць адмысловую «гісторыю» сусветнай вайны, якая складаецца з некалькіх «раздзелаў» і падпарадкоўецца ўнутранай логіцы баявых дзеянняў: ад эскалацыі канфлікту ва ўсіх праявах да яго заканчэння і мірнага ўпарадкавання свету. Непасрэдна амерыканскі складнік выдання прадстаўлены фрагментамі з твораў Дж. Дос Пасаса «Тры салдаты», Э. Э. Камінгса «Вялізная камера», Э. Уортан «Францыя змагаецца», У. Фолкнера «Салдацкая ўзнагарода», Э. Хемінгуэя «Бывай, зброя!». У кнігу ўвайшлі тэксты, якія пазней пачалі ўспрымацца як «забытыя творы пра забытую вайну»: верш К. Сэндбурга «Трава», урыўкі з раманаў Т. Бойда «Праз жыта», Л. Столінгса «Плюмз», Б. Шындэля «Залатое паломніцтва» і Дж. Б. Уортана «Атрад».

Структура выдання дазваляе сцвярджаць, што ўжо ў 1930-я гг. перспектывым бачыўся шматаспектны агляд падзей вайны, які стаў дамінаваць на мяжы XX–XXI стст., калі навукоўцы, пераадолюючы інерцыю разгляду літаратуры, прысвечанай падзеям 1914–1918 гг., выключна як прозы страчанага пакалення і брытанскай акупнай паэзіі, звярнуліся да забытых твораў пра вайну на моры і ў паветры, вопыт разведкі, жыццё ваеннапалонных, быццё хворых і параненых, працу пахавальных каманд, сапёраў і медыцынскага персаналу ў шпіталі, побыт дэзерціраў ці цывільных у тыле [7, р. 14].

У анталогію «Людзі на вайне» ўвайшлі 82 тэксты, размеркаваныя па раздзелах «Вайна – частка грамадскіх зносін», «Вайна – зона небяспекі, таму мужнасць – найпершая якасць воіна», «Вайна – сфера фізічных высілкаў і пакут», «Вайна – вобласць няпэўнасці», «Вайна – гаспадарства шанцу», «Вайна – зона рознагалосся», «Вайна патрабуе рашучасці, трываласці і непакіснасці», «Чалавек змагаецца на вайне».

Уласна амерыканская літаратурная баталістыка прэзентавана ўрыўкамі з твораў пра два знакавыя для ЗША ўзброеныя канфлікты: Грамадзянскую вайну (проза С. Крэйна і А. Бірса, спадчына Л. Льюіса) і Першую сусветную вайну (вытрымкі з кніг Д. Паркер, Л. Столінгса, У. Фолкнера, Э. Хемінгуэя). У перавыданні 1955 г. Э. Хемінгуэй падкрэсліў адкрытую структуру кнігі і выказаў меркаванне, што яна пашырыцца за кошт твораў пра ўзброеныя канфлікты, якія апанавалі свет пасля 1945 г. Рэдакцыйны савет звяртаў увагу на тое, што структура анталогіі грунтуецца на назіраннях К. фон Клаўзевіца [2, р. 13], выкладзеных у працы «Пра вайну».

Ва ўступным слове Э. Хемінгуэй падкрэсліў шэраг момантаў, што тычацца ваеннай літаратуры. Вартым абмеркавання аспектам было абазначана пытанне праўдзівасці мастацкага выказвання пра ўзброены канфлікт. Плён рэфлексіі і фантазіі не выключаўся, бо дзякуючы адмысловаму таленту і назіральнасці творцы ён мог пераўзыходзіць праўдзівасць рэчаіснасці (згадаем гісторыю стварэння раманаў С. Крэйна «Пунсовы знак за мужнасць» і Э. Хемінгуэя «Бывай, зброя!»). Здатнасць да рэфлексіі і актыўнасць уяўлення (мадэлявання гіпатэтычных сітуацый), на думку ўкладальніка, кардынальна адрознівалі літаратара з ваенным вопытам ад добрага вайскоўца. Апошні, паводле амерыканскага празаіка, павінен быў забыць прагнастычныя функцыі ўласнай свядомасці, таму што гэта паралізавала волю да дзеяння, адцягвала ўвагу ад змен у апэратыўнай сітуацыі на полі бою. Э. Хемінгуэй лічыў, што якасці здольнага мастака слова і годнага воіна рэдка спалучаліся ў адной асобе [2, р. 24].

Вяртаючыся да пытання праўдзівасці твора пра вайну, Э. Хемінгуэй спыніўся на такім плёне фантазіі, што меў на сабе адбітак свядомага скажэння рэчаіснасці. Падобны «кампраміс з мастакоўскім сумленнем» атаясамліваўся са здрадай мастацтву, дэфармацыяй творчых здольнасцей, і «апраўдацца» было немагчыма ні прапагандысцкімі мэтамі, ні прагай атрымаць станоўчыя рэцэнзіі крытыкаў ці ўхвалу пэўных грамадскіх арганізацый і палітычных дзеячаў [2, р. 14]. Разам з тым надзвычайны натуралізм, адмысловая эстэтызацыя болю, празмерная цікавасць да змененага вайной стану свядомасці адцягвала ўвагу і пісьменніка, і чытача ад не менш значных праблем, звязаных з татальным руйнаваннем. Адзначаючы мастацкія вартасці рамана А. Барбюса «Агонь», Э. Хемінгуэй параўнаў манеру барбюсаўскага апаведу з крыкам. Экзальтаваныя пачуцці, зразумелыя сучасніку падзей, выглядалі недарэчна тэатральнымі ўжо праз некалькі гадоў пасля заканчэння баявых дзеянняў. Нягледзячы на гэтую акалічнасць, падобныя кнігі – помнікі эпохі застаюцца актуальнымі ў сваім спецыфічным фармаце.

Галоўныя інтэнцыі ўкладальнікаў анталогій «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры» і «Людзі на вайне» былі звязаны з недахопам належнай увагі да ваеннай літаратуры ЗША, якая заставалася аддаленай ад заходнееўрапейскага кантэксту; патрабавалася пацвярджаць яе нацыянальнай адметнасці,

што скасоўвала стэрэатып пра другаснасць літаратурнай баталістыкі пісьменнікаў са Злучаных Штатаў Амерыкі ў параўнанні з творами мастакоў слова з іншых краін. Па меркаванні ўкладальнікаў анталогіі «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы» ідэя самабытнасці нацыянальнага прыгожага пісьменства, прысвечанага падзеям 1914–1918 гг., патрабуе папулярызаванні ў шырокіх грамадскіх колах. Высновы С. Эмерта і С. Траута грунтоўна на багатым назапашаным матэрыяле, што дазваляе разважаць пра тэматычную гетэрагеннасць амерыканскай малой прозы пра Першую сусветную вайну, якая ўступае ў палілог з раманами пра ўзброенае супрацьстаянне ў Еўропе. Падобная гетэрагеннасць тлумачылася тым, што «калектыўная памяць пра вялікую вайну раздроблена, яна падзелена на асобныя версіі мінулага, якія не супадаюць, бо кожная з іх падтрымліваецца ўласнымі апантанымі прыхільнікамі» [3, р. 11].

У выданні прапанавана 26 апавяданняў, якія паказваюць вайну з розых ракурсаў: разглядаюць яе з пункту гледжання прапаганды (Д. Кэнфілд «Адпуснік»), апісваюць падзеі праз прызму расчаравання ў гвалце, характэрным перш за ўсё для цывільных (Э. С. Хантынг «Грэшная душа», Дж. Л. Стаут «Прах», М. Бордэн «Роза»), увасабляюць баявыя дзеянні, перажытыя загартаваным вайскоўцам (Л. Столінгс «Вялікі парад»), распавядаюць пра перараджэнне персанажа ў неўротыка (У. Марч «У тыл», Х. Алэн «Прага крыві»). Значнае месца ў анталогіі займаюць творы афраамерыканцаў (К. Колінз «Як Уолтэр вярнуў сабе годнасць», К. Маккэй «Вяртанне салдата») і інш.

Цікава, што ў анталогію малой прозы не ўключана культывае апавяданне Э. Хемінгуэя «Салдацкі дом». Такая сітуацыя тлумачыцца не толькі тонкасцямі захавання аўтарскага права, але і агульнай канцэпцыяй твора. На думку С. Траута, апавяданне было прысвечана не столькі падзеям вайны, колькі праблемам памяці («не асабістым, амаль цалкам пазітыўным, успамінам Крэбса пра вайну, а адсутнасці калектыўнай памяці ў гараджан» [3, р. 24]), якія не мелі магчымасці адэкватна інтэрпрэтаваць перажытае ветэранамі ў Еўропе.

Праблема вылучэння рэпрэзентатыўных тэкстаў пра падзеі 1914–1918 гг. у значнай ступені тычылася анталогій «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры» і «Людзі на вайне». Ю. Лорке і Э. Хемінгуэй бачылі вытокі амерыканскай літаратурнай баталістыкі XX ст. у рамане С. Крэйна «Пунсовы знак за мужнасць». Укладальнікі адзначалі ролю рамана А. Барбюса «Агонь» для сусветнай мастацкай прозы, якая імкнулася асэнсаваць першую ў гісторыі татальную вайну. Так, Ю. Лорке сцвярджаў, што твор французскага пісьменніка «быў першай значнай для любой літаратуры кнігай, якая засведчыла, наколькі рэальныя сцэны ваенных жахаў могуць стаць агіднымі для чалавека з багатай фантазіяй» [1, р. 6]. Укладальнікі анталогіі «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры» палічыў вартымі чытацкай увагі ўрыўкі з твораў Э. Э. Камінгса «Вялізная камера» і Дж. Дос Пасаса «Тры салдаты», апошні з якіх названы «працай абсалютнай шчырасці, выбітнай прывабнасці і глыбіні» [1, р. 15]. Для Э. Хемінгуэя раман – прыклад няўдалага твора, прысвечанага Першай сусветнай вайне, бо «дыялог гучыць фальшыва, а малюнак сапраўднага бою абсалютна не пераконвае» [2, р. 15]. Па гэтай прычыне ніводны ўрывак са знакамітай кнігі не трапіў у анталогію «Людзі на вайне». Сітуацыю не выратавала нават тое, што Дж. Дос Пасас пісаў раман у тым ліку і пад уплывам спадчыны А. Барбюса, ухваленай Э. Хемінгуэем. Укладальнікі анталогіі «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы» засяродзіліся на апавяданнях, большасць з якіх ніколі не ўваходзілі ў літаратурны канон. Тым не менш гэтыя творы дазвалялі меркаваць пра тэматычную разнастайнасць прозы ЗША пра падзеі 1914–1918 гг.

Заклучэнне

Вывучэнне анталогій твораў, прысвечаных Першай сусветнай вайне, дазваляе сцвердзіць важную ролю падобных выданняў у мемарыялізацыі падзей 1914–1918 гг., сістэматызацыі шматмернага і складанага для інтэрпрэтацыі феномена ваеннай літаратуры. Анталогіі «Армагедон. Сусветная вайна ў літаратуры», «Людзі на вайне», «Першая сусветная вайна ў амерыканскай мастацкай літаратуры: анталогія малой прозы», укладзеныя ў ЗША, успрымаюцца як нацыянальнамаркіраваная форма камунікацыі з чытачом. Гэты чытач, з аднаго боку, рэканструюе інтэнцыі кожнага з мастакоў слова, творы якога змешчаны ў выданні, і суадносіць іх з мэтамі ўкладальнікаў, якія з усёй масы матэрыялу выбіралі пэўныя літаратурныя помнікі эпохі, а з другога – карэктуюць ўласныя ўяўленні пра вайну і народжаную ёю пазытыўную і праявітую спадчыну. Вынікам працы рэдакцыйнага савета стала адмысловае камплементарнае адзінства: застаючыся самакаштоўнай фармальна-змястоўнай адзінкай, кожны твор уступае ў палілог з іншымі, і такім чынам нараджаецца сістэма аналогій і супадзенняў, тэматычных дамінант, вылучэнне і інтэрпрэтацыя якіх залежаць ад спрактыкаванасці чытача, яго здольнасці да аналітычнага ўспрымання вялікага масіву інфармацыі. Разгледжаныя ў артыкуле анталогіі дапамаглі пераадолець спрошчаныя погляды на літаратуру пра Першую сусветную вайну, бо, паводле звыклых стэрэатыпаў, найбольш аўтарытэтнымі творами на гэтую тэму прызнаваліся брытанская акапія паэзія і проза прадстаўнікоў страчанага пакалення.

Укладальнікі падкрэслілі тэматычную разнастайнасць твораў, значна шырэйшую за банальныя ўяўленні пра літаратуру, прысвечаную Першай сусветнай вайне. Уласна амерыканская славеснасць разгледжана ў рэчышчы пераемнасці пэўных традыцый, якія аб'ядналі прозу пра Грамадзянскую вайну ў ЗША і падзеі 1914–1918 гг. (урыўкі з твораў Т. Бойда, Э. Э. Камінгса, Дж. Дос Пасаса, Л. Столінгса, К. Сэндбурга, Э. Уортан, Дж. Б. Уортана, У. Фолкнера, Э. Хемінгуэя, Б. Шындэля).

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Lohrke E, editor. *Armageddon. The World War in literature*. New York: Jonathan Cape and Harrison Smith; 1930. 820 p.
2. Hemingway E, editor. *Men at war*. New York: Bramhall House; 1955. 1072 p.
3. Emmert S, Trout S, editors. *World War I in American fiction: an anthology of short stories*. Kent: Kent University Press; 2014. 408 p.
4. Haytock J. *The routledge introduction to American war literature*. New York: Routledge; 2018. 196 p.
5. Davis L. Armageddon – twelve years after. *Virginia Quarterly Review*. 1930;6(4):630–640.
6. Buitenhuis P. American literature of the Great War. *American Studies International*. 1985;23(2):79–86.
7. Hopkins Ch. Beyond fiction? The examples of winged warfare (1918). In: Quinn PT, Trout S, editors. *The literature of the Great War reconsidered. Beyond modern memory*. London: Palgrave Publishers; 2001. p. 9–23.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 11.12.2024.
Received by editorial board 11.12.2024.

УДК 821.161.3

ВООБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО: БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И БЕЛОРУССКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ЕЛЬСКОГО

П. Г. КОШМАН¹⁾

¹⁾Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина,
ул. Студенческая, 28, 247760, г. Мозырь, Беларусь

Аннотация. Изучаются процессы формирования и выражения идей белорусского сообщества в отечественной литературной традиции. На материале произведений А. Ельского показывается роль белорусского языка в консолидации творческих сил Беларуси и поиске ими общей ценностной основы с белорусским народом. В ситуациях художественной коммуникации автора с читателем на белорусском языке прослеживается преемственность задач по репрезентации белорусской самобытности и конструированию белорусской идентичности. Раскрывается личный творческий вклад А. Ельского в наполнение литературы конца XIX – начала XX в. представлением об исторической субъектности белорусского народа.

Ключевые слова: Александр Ельский; белорусская литература XIX в.; белорусский язык; родина; белорусское сообщество; идентичность.

Благодарность. Работа выполнена в рамках государственной программы научных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства на 2021–2025 гг.» (подпрограмма «Национальный нарратив в белорусской литературе XIX–XX вв.: специфика конструирования и художественной репрезентации»).

УЯЎЛЕННЕ СУПОЛЬНАГА: БЕЛАРУСКАЯ МОВА І БЕЛАРУСКІ ЗМЕСТ ТВОРАЎ АЛЯКСАНДРА ЕЛЬСКАГА

П. Р. КОШМАН^{1*}

^{1*}Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна,
вул. Студэнцкая, 28, 247760, г. Мазырь, Беларусь

Анатацыя. Вывучаецца працэс фарміравання і выражэння ідэй беларускай супольнасці ў айчынным літаратурнай традыцыі. На матэрыяле твораў А. Ельскага паказваецца роля беларускай мовы ў кансалідацыі творчых сіл Беларусі і пошуку імі агульнай каштоўнаснай асновы з беларускім народам. У сітуацыях мастацкай камунікацыі аўтара з чытачом на беларускай мове прасочваецца пераемнасць задач па рэпрэзентацыі беларускай адметнасці і канструванні беларускай ідэнтычнасці. Раскрываецца асабісты творчы ўнёсак А. Ельскага ў нападўненне літаратуры канца XIX – пачатку XX ст. уяўленнем аб гістарычнай суб'ектнасці беларускага народа.

Ключавыя словы: Аляксандр Ельскі; беларуская літаратура XIX ст.; беларуская мова; радзіма; беларуская супольнасць; ідэнтычнасць.

Образец цитирования:

Кошман ПР. Уяўленне супольнага: беларуская мова і беларускі змест твораў Аляксандра Ельскага. *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:31–37. EDN: CXOBUP

For citation:

Koshman PR. Imagination of the general: the Belarusian language and the Belarusian content of Alexander Yelsky's works. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:31–37. Belarusian. EDN: CXOBUP

Автор:

Павел Григорьевич Кошман – кандидат филологических наук, доцент; декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров.

Author:

Pavel R. Koshman, PhD (philology), docent; dean of the faculty of advanced training and retraining. pauloko7h@gmail.com



Падзяка. Работа выканана ў рамках дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы на 2021–2025 гг.» (падпраграма «Нацыянальныя наратыў у беларускай літаратуры XIX – XX стст.: спецыфіка канструявання і мастацкай рэпрэзентацыі»).

IMAGINATION OF THE GENERAL: THE BELARUSIAN LANGUAGE AND THE BELARUSIAN CONTENT OF ALEXANDER YELSKY'S WORKS

P. R. KOSHMAN^a

^a*Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin,
28 Studenckaja Street, Mazyr 247760, Belarus*

Abstract. The article is devoted to the process of formation and expression of the ideas of the Belarusian community in the national literary tradition. Based on the material of A. Yelsky's works, the role of the Belarusian language in consolidating the creative forces of Belarus and their search for a common value basis with the Belarusian people are indicated. In the artistic situations of the author's Belarusian-language communication with the reader, the continuity of tasks for the representation of the Belarusian peculiarity and the construction of the Belarusian identity is traced. The personal creative contribution of A. Yelsky to filling the literature of the late 19th and early 20th centuries with the idea of the historical subjectivity of the Belarusian people is revealed.

Keywords: Alexander Yelsky; Belarusian literature of the 19th century; Belarusian language; Motherland; Belarusian community; identity.

Acknowledgements. The article was prepared in the framework of the state scientific research programme «Society and humanitarian security of the Belarusian state for 2021–2025» (subprogramme «National narrative in Belarusian literature of the 19th – 20th centuries: the specifics of construction and artistic representation»).

Уводзіны

Кожны выпадак звароту да беларускай мовы на этапе станаўлення новай беларускай літаратуры ў XIX – пачатку XX ст. уяўляе важкую падставу для ўзнікнення ўвагі з боку айчыннага літаратуразнаўства. На фоне прызнаных тагачасных літаратурных практык польскай і рускай моў стварэнне мастацкіх тэкстаў на беларускай мове выглядае дастаткова неардынарным творчым учынкам. Тым не менш бачыцца, што менавіта гэта акалічнасць выяўляе стаўленне тагачаснага грамадства да сваёй літаратуры – таго мастацтва, якое і па змесце, і па форме адпавядала патрэбам і магчымасцям беларусаў. Па гэтай прычыне асабліва цікавымі для даследчыкаў з'яўляюцца сітуацыі, калі беларускае слова не проста прыходзіла ў літаратуру ў выніку творчага азарэння, а выступала ўсвядомленым элементам аўтарскага замыслу. За выкарыстаннем мовы ў якасці творчага інструмента стаіць комплекс прычын, абставін і дасягненняў, якія, з аднаго боку, характарызуюць уклад пісьменніка ў нацыянальную літаратуру, з другога – даюць магчымасць убачыць асаблівасці яе развіцця.

У дадзеным даследаванні пытанне ўзаемасувязі паміж выбарам беларускай мовы, асабістымі аўтарскімі пошукамі і агульнымі тэндэнцыямі развіцця літаратуры прапануецца разглядаць на прыкладзе творчасці Аляксандра Ельскага. У гісторыі беларускага мастацкага слова ён адыграў важную ролю ў абуджэнні літаратурнага жыцця Беларусі на схіле XIX ст. Уладальнік маёнтка Замосце Ігуменскага павета Мінскай губерні, дзякуючы сваім камунікатыўным здольнасцям, змог наладзіць творчыя сувязі з многімі вядомымі дзеячамі культуры і навукі свайго часу. Шчырая зацікаўленасць у развіцці роднага краю спрыяла прызнанню яго кампетэнтным знаўцам «беларускіх спраў» [1, с. 473]. А. Ельскі актыўна супрацоўнічаў са стваральнікамі энцыклапедый, публікаваўся ў папулярных перыядычных выданнях, а яго беларускамоўныя творы, размешчаныя ў тым ліку ў афіцыйных газетах, па шырыні ахопленай чытацкай аўдыторыі відавочна не мелі ў той час канкурэнтаў. Між тым у разнастайнасці і маштабнасці творчай спадчыны пісьменніка даследчыкі У. Казбярук [2] і М. Хаўстовіч [3] прасочваюць адпаведнасць працэсам фарміравання беларускай нацыі. Мэта дадзенага артыкула – вызначыць нацыятворчы патэнцыял беларускамоўных твораў А. Ельскага, выявіць іх праблемна-вобразны змест, арыентаваны на актуалізацыю супольных каштоўнасцей беларускага народа.

Вынікі і іх абмеркаванне

З вядомай сёння беларускамоўнай спадчыны пісьменніка храналагічна першым з'яўляецца верш «Вінцуку Дуніну-Марцінкевічу». Прыпіска да твора ўказвае месца і час яго напісання («Замосце, 27 чэрвеня 1872 г.»), а назва адсылае да асобы першага ў гісторыі новай літаратуры прафесійнага беларускамоўнага аўтара. Верш важны тым, што фіксуе зацікаўленасць творчых сіл у паслядоўнай працы на ніве беларускай літаратуры і заадно дэманструе функцыю кансалідацыі, уласціваю беларускай мове.

Выбіраючы беларускую мову для звароту да В. Дуніна-Марцінкевіча, А. Ельскі не быў арыгінальным, а выкарыстоўваў прыняты сярод мясцовых літаратараў спосаб выказвання падтрымкі таварышаў па пярэ і прызнанні да іх. Аб такім беларускамоўным этыкеце выдатна сведчыць унікальны дакумент літаратурнага жыцця 1850–60-х гг. – альбом А. Вярыгі-Дарэўскага. Пажаданні (сярод іх «у довад прыязні» [4, с. 258]) і словы самога В. Дуніна-Марцінкевіча, запісаныя на яго старонках па-беларуску, выяўляюць сітуацыю шырокага ўжывання народнай гаворкі ў зносінах паміж пісьменнікамі, дзе яна, відавочна, служыла паказчыкам прыналежнасці да *сваёй* агульнай радзімы. У святле такой камунікатыўнай практыкі мова спрыяла наладжванню творчых кантактаў. А. Ельскі на момант напісання верша «Вінцуку Дуніну-Марцінкевічу», як вынікае са зместу твора, не быў асабіста знаёмы з адрасатам твора, але, звяртаючыся да яго на мове іх роднага краю, меў падставы быць прызнаным *сваім*. Аўтар верша якраз на гэтым і настойваў, ён прадстаўляў сябе ментальна блізкай класіку асобай, быў гатовы дапамагчы ў яго справе: *Мяне не знаеш, а я – хват, // Такі жа дужы, як ты, брат... // Як хочаш магу я пісаць, // Усякі мыслі выкладаць* [1, с. 366].

У сяброўскім звароце пачынальніка да аўтарытэтнага аўтара раскрываецца разуменне тагачаснай беларускай літаратурай свайго прызначэння. У матывацыйнай частцы верша, адрасаванай В. Дуніну-Марцінкевічу, акрэсліваецца чытацкая аўдыторыя паэта-класіка і яе чаканні: *Ды пацеш жа мужычкоў, // Ім трэба песенькі сваёй* [1, с. 366]. Сэнс гэтых радкоў выходзіў за межы пажаданняў толькі аўтару «Гапона» і выяўляў галоўную задачу беларускай літаратуры, якая заключалася ў тым, каб дбаць аб народзе, несці яму веды, асвету, спрыяць яго духоўнаму развіццю. З гэтай мэтай А. Ельскі і прапаноўваў гуртаваць сілы. Яго герой, выяўляючы напачатку толькі асабістае меркаванне, на пэўным адрэзку прамовы пачынае гаварыць ад імя творцаў. Верш стварае вобраз творчай супольнасці, гаворыць пра агульную працу песняроў у будучым часе: *А ціхамір'е як настане, // Тады зайграем мы, маспане!..* [1, с. 366]. У творы аўтар дзеліцца планами: *Злых рэзаць будзем языком // А добрым слаць паклон і чэсць* [1, с. 366]. Намінальна гэтыя пажаданні звернуты да В. Дуніна-Марцінкевіча, але паказваюць найперш запыт самога А. Ельскага на ідэнтыфікацыю сябе як прадстаўніка беларускай літаратуры. Паводле верша, прыналежнасць да гэтай кагорты была важным складнікам самаўсведамлення аўтара і патрабавала ад яго засяроджанасці на навакольнай мясцовасці, яе людзях і культуры, заахвочвала да іх творчага ўзнаўлення на беларускай мове. Не будзе перабольшваннем аднясенне гэтых характарыстык у цэлым да пісьменнікаў XIX ст., якія прыхільна ставіліся да беларускага слова і імкнуліся падзяліцца гэтым стаўленнем як са сваім сацыяльным асяродкам, так і з беларускімі сялянамі.

Асабіста А. Ельскі магчымасці беларускага слова ў паэтычным асэнсаванні вобраза радзімы правяраў, працуючы над перакладам паэмы «Пан Тадэвуш» А. Міцкевіча. Пацвярджаючы прыхільнасць да *сваёй* аўдыторыі, перакладчык суправаджаў беларускамоўнае выданне твора прысвячэннем: «Працу гэту ахвяруе тлумач ад шчырага сэрца на пажытак братняму беларускаму народу...» [1, с. 388]. Да яго аўтар звяртаўся далей у прадмове «Слоўца ад тлумача», дзе сярод іншага ацэньваў вартасці беларускай мовы менавіта як творчага інструмента. Аўтар згадваў даўнія традыцыі яе выкарыстання, фактычна прыраўніваў да іншых моў, на якія ўжо была перакладзена паэма А. Міцкевіча, і ўрэшце рэзюмаваў: «Ваш старадаўны беларускі язык, мусіць, варт чагось, калі можна на яго склад ператлумачыць найцальнейшыя паэтычныя творы вялікіх пісацелей» [1, с. 388].

Прыведзеная характарыстыка вылучае ў мове важныя для перакладчыка і даследчыка якасці, якія адлюстроўвалі каштоўнасці зрэз мясцовай творчай супольнасці, але не былі прыняты беларускімі сялянамі. Чакаць ад іх імгненнай і масавай рэакцыі на ўсхваленне беларускай мовы было б неапраўдана наіўна. Але словы А. Ельскага гучалі не ўпустую. Яны мелі доўгатэрміновае дзеянне, назапашвалі эффект прысутнасці беларускай мовы ў грамадскай думцы ў цэлым, спрыялі пазітыўнаму стаўленню да культуры беларусаў. У прадмове А. Ельскага паўставала асоба апавядальніка, які не атаясамлівае сябе з беларускасцю, але апыаецца над ёю. Звяртаючыся да беларусаў, перакладчык гаворыў не пра «наш», а пра «ваш старадаўны беларускі язык» і пазіцыянаваў сябе прадстаўніком польскамоўнай мясцовай традыцыі. Гэты факт варта разглядаць з улікам той камунікатыўнай сітуацыі, якую ствараў пераклад. Яго аўтар фактычна выконваў ролю пасрэдніка ў міжнародных культурных стасунках і бачыў сваю місію ў тым, каб зрабіць знакіты паэтычны твор здабыткам братняга народа. Такія ўмовы не прадугледжвалі супадзення ідэнтычнасці перакладчыка і чытача, пры гэтым размежаванне паміж імі не было

абсалютным. Пераклад паэмы А. Міцкевіча адрасаваўся чытачам, якія належалі да іншай моўнай традыцыі і мелі іншы сацыяльны стан, але жылі з аўтарам і перакладчыкам у адным краі. Радзіма пераважала адрозненні, выступала агульнай каштоўнасцю, а абраны для перакладу паэтычны тэкст служыў мастацкім увасабленнем гэтай ідэі. Прадстаўляючы беларускамоўным чытачам паэму «Пан Тадэвуш», А. Ельскі рабіў акцэнт на адзінстве, падкрэсліваў, што ў творы «жыве ўся быліна дарагога нам і Вам краю» [1, с. 389].

Слова «ваш» у прадмове «Слоўца ад тлумача» ўжывалася перакладчыкам не для супрацьпастаўлення сябе і іншых, а для таго, каб данесці да адрасата, да братняга беларускага народа, думку, што гэта мова менавіта яго і што яна ўяўляе вялікі духоўны скарб. Зрэшты, калі ўзнікала неабходнасць, то А. Ельскі глядзеў на прыналежнасць беларускай мовы шырока, паказваў яе агульным набыткам сваёй радзімы і ўсіх яе жыхароў. Так, на старонках польскамоўнай газеты «Крај», разважаючы пра стан народных гаворак у іншых славянскіх краінах, ён пазіцыянаваў сябе жыхаром Літоўскай Русі і зазначаў: «І наша беларуская мова, ці, як хочацца іншым, крывічанска-дрыгавічанска-драўлянская мова народа, можа спаборнічаць за лепшае» [5, с. 9]. У цэлым А. Ельскі ўздымаў пытанне выкарыстання беларускай мовы ў касцёльных набажэнствах. Для абгрунтавання важнасці гэтага пытання аўтар маляваў карціну краю, у якім, за выключэннем касцёла, беларуская мова карыстаецца надзвычай шырокай падтрымкай: «Беларуская гаворка мілая была заўжды вуху і сэрцу ўсіх слаёў тутэйшага грамадства так доўга, што нават вельмі моцна заразіла мову тутэйшых палякаў. Дапоўнім, што, шануючы патрыярхальную мову нашага люду, заўжды яе, а не іншую ўжываем у стасунках з народам. Праваслаўнае духавенства ў нас на споведзі і ў стасунках з народам ужывае амаль толькі правінцыяльную мову, г. зн. беларускую. Дапоўнім, што нават урад у Мінскай губ. 1863 г. у дыялекце, набліжаным да народнага, рабіў адозвы да сялян з мэтай дакладнага ўплыву на думкі» [5, с. 10].

Пільная ўвага А. Ельскага да беларускай мовы тлумачыцца яе рэпрэзентатыўнымі магчымасцямі для ўзнаўлення вобліку радзімы. Слова беларуса, як і ў цэлым адзнакі народнай культуры, неслі ў яго апаведзе функцыянальную нагрузку па выяўленні ўнікальнасці роднага краю. Разам з тым сфера выкарыстання беларускай мовы пераўзыходзіла задачу рэпрэзентацыі каштоўнасцей культурнага артэфакта. Пісьменнік бачыў у мове беларусаў дзейсны сродак развіцця духоўных традыцый народа і заклікаў іншых дапамагаць гэтай справе: «Калі народ любіць і ўшаноўвае песняй сваё гняздо, гэта ўжо адно добра аб ім сведчыць; у такім выпадку, хто можа, няхай памагае яму палюбіць і захаваць для ўласнай славы і шчасця айчынную мову, якая з'яўляецца яго сапраўдным скарбам, без якога не быў бы ён тым, чым ёсць, і не спяваў бы так чуліва і слаўна, як спявае пра родны край» [1, с. 320].

Большая частка беларускамоўнай спадчыны А. Ельскага звернута непасрэдна да сялянства. Аўтару было важна гаварыць з ім літаральна на адной мове, каб быць пачутым і зразумелым у сваіх перажываннях. Гаспадар маёнтка Замосце разлічваў на тое, што роднае слова зробіць беларуса больш успрымальным да настаўленняў. А. Ельскі прыклаў шмат намаганняў, каб выдаць у брашурах вершаванае апавяданне «Сынок» (1895), а потым пад адной вокладкай апавядання «Слова аб праклятай гарэлцы» і «Аб жыцці і смерці п'яніцы» (1900). У гэтых напісаных па-беларуску творах асуджалася парушэнне традыцыйнай маралі, выкрывалася п'янства. Такі дыдактычны змест і даступнае афармленне былі павінны спрыяць росту духоўнасці і пашырэнню асветы сярод сялян. Аўтарскі замысел прадугледжваў для іх немудрагелісты, засяроджаны на павучанні сюжэт без прэтэнзій на тое, каб быць узорам высокага мастацтва. Тым не менш згаданыя творы на сваім узроўні выконвалі задачы па ўмацаванні пазіцыі беларускай літаратуры. Маючы танны кошт і, як відаць, вялікі наклад, дыдактычныя брашуры А. Ельскага былі разлічаны на значную колькасць чытачоў, фактам свайго існавання сцвярджалі звычайнасць сітуацыі, калі творы пішуцца па-беларуску.

Праз абмеркаванне такіх вечных праблем, як п'янства, гультайства, сацыяльная неўладкаванасць і адсутнасць асветы, размова пісьменніка з братнім беларускім народам непазбежна прыходзіла да надзённага пытання пра лёс Бацькаўшчыны. Клопат аб яе сённяшнім і заўтрашнім дні паўставаў важным аргументам у аўтарскім непрыманні грамадскіх заган і класавай варожасці, прымушаў пісьменніка востра рэагаваць на падзеі, у якіх ён бачыў негатыўныя наступствы для роднай зямлі. Так, адзін з найбольш патрыятычных тэкстаў А. Ельскага – праявічная гутарка «Выбіраймся ўпрочкі! Скарэй у Томск!» (1895) – быў створаны з нагоды масавай эміграцыі беларускіх сялян у Сібір. Да іх пісьменнік звяртаўся на беларускай мове, каб засцерагчы ад неабдуманых учынкаў. Твор даваў рэзка адмоўную ацэнку ідэі пошуку лепшай долі ў чужых краях, вучыў не верыць у «казку аб кісельных берагах, аб дармовым, гатовым скарбе за тысячу вёрст» [1, с. 379] і расказваў пра далёкую Томскую губерню, дзе перасяленцаў чакае выпрабаванне суровым кліматам і дзікай прыродай. Аўтар заклікаў беларусаў быць разважлівымі і ўлічыць усе недахопы жыцця ў чужым краі, але галоўная яго аргументацыя супраць пераезду зыходзіла з каштоўнаснага ўспрымання радзімы.

У свой час А. Ельскі ў артыкуле «Беларусь», змешчаным у выданні «Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana», вызначаў адно з ключавых правіл існавання тутэйшага краю: беларускі народ «заўсёды сцеражэ бацькоўскі двор і неахвотна аддаляецца ад яго больш як на некалькі міль...» [1, с. 22]. Спасылаючыся на досвед жыцця, правяраны продкамі, аўтар у новай сітуацыі ўжо для самога народа шукаў вобразы, якія змогуць перасцерагчы суайчыннікаў ад непрадуманых дзеянняў. Гутарка «Выбіраймася ўпрочкі! Скарэй у Томск!» была звернута да сумлення тых, хто збіраўся пакінуць «зямельку, нашу маці», нагадвала ім, што «святая бацькоўская ніўка» ніколі не дасць свайму гаспадару стаць жабраком. Прыведзеныя метанімічныя абазначэнні радзімы выяўляюць прыклады адаптацыі яе вобраза пад светапогляд вясковага чалавека. Уласцівае селяніну экзістэнцыяльнае ўспрыманне зямелькі і ніўкі пашыралася на стаўленне да свайго свету ў цэлым, а іх персаніфікаванае атаясамліванне з вобразамі маці і бацькі замацоўвала думку аб прадвызначанай залежнасці чалавека ад месца нараджэння. У гэтых натуральных спрадвечных сувязях аўтар шукаў аснову для прызнання беларускімі сялянамі той супольнай радзімы, якая выходзіла за межы іх прыватнага існавання. Яго гутарка пафасна прамаўляла: «Якое ж гэта вялікае, святое слова: родны край!» [6, с. 86], а пасля павучала: «Да трэба толькі зразумець яго і з чэсцю, глыбока хаваць у сэрцы!» [6, с. 86].

Уяўленне агульнай радзімы, паводле канструктывісцкай тэорыі нацыі, з'яўляецца неабходнай умовай для фарміравання пачуцця нацыянальнага адзінства. Спадчына А. Ельскага адлюстроўвае таксама і іншыя прыметы ўключанасці ў працэс нацыянальнага будаўніцтва. Гутарка «Выбіраймася ўпрочкі. Скарэй у Томск!» замацоўвала вобраз калектывнага «мы» ў часавым вымярэнні: паказвала ідэальным яго даўняе мінулае, тлумачыла праблемы сучаснага дня падзеннем маралі, адыходам ад традыцый і давала канкрэтныя парады на будучыню. Апавядальнік вызначаў залішняе захапленне чужым і недацэнку свайго як галоўную пагрозу для існавання супольнасці. У ходзе разважанняў дыяпазон такога супрацьпастаўлення пашыраўся на многія праявы духоўнай і матэрыяльнай культуры, уключаў песні, танцы, адзенне, але вышэйшы ўзровень небяспекі аўтар аб'яўляў, калі размова заходзіла пра перасяленне. Такая перамена месцажыхарства непазбежна вяла да страты сувязі са сваімі каранямі, сваёй супольнасцю і адназначна трактавалася як парушэнне фундаментальных законаў народнага жыцця. А. Ельскі настойваў, што патрэбна старацца ў працы і асвеце тут, «а ўжо дасць Бог добры суты з зямелькі роднай, каторую, мусіць, Ён прызначыў вам Сам, на варстат працы вячыстай, калі вы ў ней параджаліся і рахуецеся яе сынамі» [6, с. 98].

На думку А. Ельскага, радзіма адносілася да катэгорыі вышэйшых каштоўнасцей беларускага народа літаральна з Божай ласкі. І прыведзеная інтэрпрэтацыя роднай зямлі як падарунка ад Творцы, і неаднаразовае спалучэнне слова «радзіма» з эпітэтам «святая» дэманструюць сакралізацыю яе вобраза. Падобныя характарыстыкі даваліся і беларускай мове, але ў сітуацыі ўспрымання радзімы наратар падкрэсліваў сілу яе абсалютнага прыцяжэння. Аўтар нагадваў, «што гэта ўсё ад Бога, каб былі на свеце людзі старшыя і малодшыя, гаспадары і маладцы, манархі і падданыя, – і што для ўсіх іх ёсць родны край» [1, с. 377]. Гутарка расказвала пра прыналежнасць да адной зямлі, агульнай спадчыны і імкнулася замацаваць адчуванне еднасці мастацкімі сродкамі. Характэрная для тэксту высокая частотнасць ужывання слоў «наш» і «родны» стварала дадатковыя ўмовы для прызнання чытачом сваёй асабістай далучанасці да тутэйшага краю. Паказальна, што гісторыя публікацый твора выяўляе тэндэнцыю да ўзмацнення гэтага эфекту. Аповед для беларусаў, якія «здумалі гуртам перабірацца ў Томскую губерню», вытрымаў за адзін 1886 г. тры выданні. Спачатку гутарка выйшла ў Пецярбургу, затым у Віцебску пад назвай «Нашы перасяленцы» з'явілася ў газеце «Витебские губернские ведомости» і ўрэшце была выдадзена ў мясцовай друкарні асобнай кнігай. Звесткі пра ўдзел А. Ельскага ў падрыхтоўцы віцебскага выдання адсутнічаюць [7, с. 109], але можна лічыць, што гэты зварот да твора адпавядаў планам аўтара па пашырэнні выказаных ім думак. Больш за тое, у выдадзеным у Віцебску тэксце, які меў некаторыя адрозненні ад першакрыніцы, ідэя агульнай радзімы падаецца нават крыху больш разгорнута. Так, калі першае выданне гаварыла пра шкоду ад перасялення, якая будзе нанесена «цэламу краю» [6, с. 87], і колькасць насельніцтва «ў нашым заходнім краі» [6, с. 92], то ў віцебскай рэдакцыі адпаведныя фрагменты былі ўдакладнены («цэламу роднаму краю» [1, с. 377]) і перайначаны («у нашай Беларусі» [1, с. 382]). Таксама заўважым, што ў дадзеным даследаванні часам перавага аддаецца цытатам з гутаркі «Нашы перасяленцы» па прычыне большага змястоўнага вылучэння ў ёй вобраза радзімы.

Патрыятычны змест і легальныя ўмовы распаўсюджвання даюць даследчыкам падставы бачыць у гутарцы «Выбіраймася ўпрочкі! Скарэй у Томск!» «надзвычай важны мастацка-публіцыстычны твор, які сваёй ідэйна-эстэтычнай “праграмай” выконваў нацыятворчую функцыю, абуджаў нацыянальную свядомасць» [6, с. 110]. Важна, што ў спадчыне пісьменніка заяўлены нацыянальны кірунак меў развіццё. Наступны твор А. Ельскага «Гутарка аб тым, якая мае быць “Зямля і воля” сельскаму народу» (1906), надрукаваны на беларускай мове лацінскім шрыфтам з указаннем у назве нязменнага адрасата, расказвае пра неабходнасць узаемаразумення, а таксама задае арыенцір на стварэнне грамадзянскай нацыі:

Niachaj zhoda budzia z wami,
Żywicia muzyki z panami,
Saŭsimi u krai, dyk i z żydami,
Kryŭdy nia czyńcia nikomu,
Bo usie my miaszkancy adnaho domu! [6, с. 164].

Які агульны дом браўся пад увагу ў творы, можна меркаваць па падзагалоўку «Праўdziwy obrazok, żuycom zniaty z ciapieraszniaho żyćcia wioski na Bielaj Rusi, daŭniaj Krywiczyznia». Адмыслова абазначаны ў ім акалічнасці месца і часу дзеяння працавалі на тое, каб гутарка беспамылкова знайшла сваіх чытачоў. Тапонімы, як і мова, указвалі на прызначэнне тэксту для беларусаў, дакладней для тых сялян, якія на пачатку XX ст. рыхтаваліся ўсвядоміць сваё агульнае імя і разам з тым станавіліся сведкамі і ўдзельнікамі наймацнейшага грамадскага супрацьстаяння – класавага канфлікту.

А. Ельскі збірае герояў гутаркі ў вясковай хаце для таго, каб расказаць, якім шляхам варта ісці сельскаму народу ў сітуацыі грамадскага ўзрушэння. Паводле сюжэта, пропаведзь святара аб стваральнай працы, грамадскіх інтарэсах і згодзе знаходзіць шчыры водгук у сэрцах сялян, нават галоўны бунтар пад уражаннем ад яе адразу прызнае свае памылкі. Расказаная гісторыя, нягледзячы на заяўленае сведчанне аб яе праўдзівасці, вырашала супярэчнасці паміж героямі настолькі хутка і проста, што наўрад ці магла быць паўторана з той жа эфектыўнасцю ў рэальных жыццёвых абставінах. Але аўтар, відавочна, не разлічваў на прамое перайманне ўчynкаў сваіх герояў. Створаная сцэна канфлікту і яго мірнага вырашэння выкарыстоўвалася ім як мастацкая ўмоўнасць для выказвання сваёй неабыхавай грамадзянскай пазіцыі.

Аўтарская прапанова па дээскалацыі супярэчнасцей у соцыуме малое надзвычай важна для ідэі беларускай супольнасці вобраз краю. У яго мастацкай рэпрэзентацыі прысутнічае ўжо знаёмы па папярэдніх творах прыём сакралізацыі: пра радзіму і яе каштоўнасць пісьменнік даручае распавядаць менавіта святару. Але ў цэлым тэма супольнай радзімы ў творы «Гутарка аб тым, якая мае быць “Зямля і воля” сельскаму народу» выходзіць на новы ўзровень асэнсавання. Калі раней А. Ельскі засяроджваў увагу на традыцыях, неразрывнай сувязі беларуса са «святой бацькоўскай ніўкай», то ў новых грамадскіх абставінах пачатку XX ст. ён ставіць пытанне ўжо пра супольную будучыню роднай зямлі. Прамаўляючы да сялянскага народу пра неабходнасць пабудовы грамадскага ладу, пры якім галоўнымі каштоўнасцямі будуць закон, свабода і справядлівасць, пісьменнік выступаў не з абстрактнымі тэзісамі, а са своеасаблівай праграмай уладкавання менавіта сваёй радзімы:

Wiedajem szto kraj biaz ładu,
Patrebny lepszyja zakòny
I haspadarstwu dać treba nieku radu,
Kab každy byŭ zadawolony,
Kab uczyŭsia, sam zashocza jak,
Kab wieryc moh pa swajej woli,
Kab pan wialmożny i prastak
Bazpeczny byli u swojej doli;
Kaby ziamla każnamu prystupna
Stałasia warstatam trudu,
I mnoha jej była da kupna,
Usiamu Ajczyzny ludu... [6, с. 161].

У гутарцы А. Ельскага вобраз агульнай айчыны толькі маляваўся, яе межы яшчэ не былі вызначаны на картах. Пісьменнік гаварыў пра радзіму, каштоўнасць і гістарычную неабходнасць якой яшчэ патрабавалася прыняць і зразумець. Наступныя падзеі пачатку XX ст. дадуць чытачам твораў А. Ельскага, братняму беларускаму народу, нямала падстаў, каб ужо асабіста пераканацца ў слушнасці аўтарскай думкі аб нязменнай каштоўнасці роднай зямлі.

Заклучэнне

З пазіцый сённяшняга дня добра відаць, што А. Ельскі, карыстаючыся беларускай мовай для вырашэння творчых задач, задаваў тутэйшаму літаратурнаму руху моцны імпульс развіцця. Яго творчая спадчына выяўляе этапы мэтанакіраванага і паслядоўнага асваення беларускай мовы як вызначальнай прыметы культуры беларускага краю і выключнага па сваёй даступнасці сродку зносін з беларускім народам. Творы пісьменніка наглядна прадэманстравалі нацыятворчы патэнцыял мастацтва беларускага слова, забяспечылі на памежжы XIX–XX стст. пераход яго канцэптуальнага прызначэння ад рэпрэзентацыі беларускай адметнасці да канструявання беларускай ідэнтычнасці.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Ельскі А. *Выбранае*. Мазоўка Н, Казбярук У, укладальнікі; Мазоўка Н, Казбярук У, Кісялёў Г, перакладчыкі. Мінск: Беларускі кнігазбор; 2004. 496 с.
2. Казбярук УМ. Аляксандр Ельскі. У: Мархель У, Чамярыцкі В, рэдактары. *Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. Том 2, Новая літаратура: другая палова XVIII – XIX стагоддзя*. Мінск: Беларуская навука; 2010. с. 444–462.
3. Хаўстовіч М. Аляксандар Ельскі і беларускае адраджэнне ў другой палове XIX ст. *Acta Albaruthenica*. 2017;17:23–37.
4. Барысенка В, Мальдзіс А. рэдактары. *Пачынальнікі: з гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст*. Мінск: Беларуская навука; 2003, 549 с.
5. Jelski A. Korespondencye «Kraju». *Kraj*. 1883;50:9–10.
6. Гаранін С, рэдактар. *Літаратура другой паловы XIX стагоддзя. Том 5, частка 2*. Мінск: Мастацкая літаратура; 2013. 269 с.
7. Хаўстовіч М. *Даследаванні і матэрыялы: літаратура Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзяў. Том 3*. Варшава: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 2017. 360 с.

Артыкул паступіў у рэдкалегію 17.12.2024.
Received by editorial board 17.12.2024.

УДК 811.161.3

ГЛАГОЛЬНАЯ ДИСТРИБУТИВНАЯ МОДЕЛЬ КАК ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА

С. А. ВАЖНИК¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Обосновывается целесообразность применения контрастивного подхода при проведении исследований в области исторического синтаксиса, заключающегося в сопоставлении двух срезов белорусского литературного языка: синтаксических моделей простого предложения начала XX в. и соотносимых с ними структур начала XXI в. Выявляются различия в архаических синтаксических моделях, синтаксическая специфика простого предложения в белорусском литературном языке начала XX в. В качестве инструмента анализа выделенного выше фрагмента синтаксических систем рассматривается глагольная дистрибутивная модель, которая в данном исследовании выполняет роль третьего компонента сопоставления. Описываются теоретические и методологические основы рассмотрения глагольной дистрибутивной модели. Подробно изучается структура глагольной дистрибутивной модели, которая включает логико-семантический (пропозиционный), категориально-семантический (селективный), формально-грамматический и лексический уровни. Выстраивается контрастивная типология синтаксических моделей, где выделены тождественные, эквивалентные и неэквивалентные структуры.

Ключевые слова: контрастивная лингвистика; дистрибутивный анализ; валентность глагольного предиката; дистрибуция; глагольная дистрибутивная модель; контрастивная типология синтаксических моделей; синтаксические архаизмы.

Образец цитирования:

Важнік С.А. Дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль як тэарэтыка-метадалагічны інструмент гістарычнага сінтаксісу. *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:38–49.
EDN: BWTOVX

For citation:

Vazhnik SA. Verbal distributional model as a theoretical and methodological tool of historical syntax. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:38–49. Belarusian.
EDN: BWTOVX

Автор:

Сергей Александрович Важник – кандидат филологических наук, доцент; профессор кафедры белорусского языкознания, декан филологического факультета.

Author:

Syiarhei A. Vazhnik, PhD (philology), docent; professor at the department of Belarusian linguistics, dean of the faculty of philology.
vazhnik@bsu.by
<https://orcid.org/0009-0000-1679-0746>

ДЗЕЯСЛОЎНАЯ ДЫСТРЫБУЦЫЙНАЯ МАДЭЛЬ ЯК ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫ ІНСТРУМЕНТ ГІСТАРЫЧНАГА СІНТАКСІСУ

С. А. ВАЖНИК^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анотацыя. Абгрунтоўваецца прыдатнасць кантрастыўнага падыходу пры правядзенні даследаванняў у галіне гістарычнага сінтаксісу, які заключаецца ў супастаўленні двух зрэзаў беларускай літаратурнай мовы: сінтаксічных мадэлей простага сказа пачатку XX ст. і суадносных структур пачатку XXI ст. Выяўляюцца адрозненні ў архаічных сінтаксічных мадэлях, сінтаксічная спецыфіка простага сказа ў беларускай літаратурнай мове пачатку XX ст. У якасці інструмента аналізу вызначанага вышэй фрагмента сінтаксічных сістэм разглядаецца дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль, якая ў дадзеным даследаванні выконвае ролю трэцяга кампанента супастаўлення. Апісваюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы разгляду дзеяслоўнай дыстрыбуцыйнай мадэлі. Падрабязна вывучаецца структура дзеяслоўнай дыстрыбуцыйнай мадэлі, што ўключае логіка-семантычны (прапазіцыйны), катэгарыяльна-семантычны (селекцыйны), фармальна-граматычны і лексічны ўзроўні. Складаецца кантрастыўная тыпалогія сінтаксічных мадэлей, дзе вылучаны тоесныя, эквівалентныя і неэквівалентныя структуры.

Ключавыя словы: кантрастыўная лінгвістыка; дыстрыбуцыйны аналіз; валентнасць дзеяслоўнага прэдыката; дыстрыбуцыя; дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль; кантрастыўная тыпалогія сінтаксічных мадэлей; сінтаксічныя архаізмы.

VERBAL DISTRIBUTIONAL MODEL AS A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TOOL OF HISTORICAL SYNTAX

S. A. VAZHNIK^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The publication substantiates the expediency of using the contrastive approach when conducting research in the field of historical syntax: when comparing two sections of the Belarusian literary language – syntactic models of a simple sentence of the early 20th century and the structures of the early 21st century that are related to them. Comparison of syntactic facts of the Belarusian language in a hundred-year perspective is carried out by means of contrastive distributional analysis in order to identify differences in archaic syntactic models, identify syntactic specifics in the archaic version of a simple sentence of the Belarusian literary language of the early 20th century compared to the modern version. As a tool suitable for describing the above-identified fragment of syntactic systems, we propose to consider the verbal distributional model, which in this paper plays the role of the third component of comparison. The theoretical and methodological foundations of the verbal distributional model are described. The structure of the verbal distributional model is described in detail, which includes logical-semantic (propositional), categorical-semantic (selective), formal-grammatical and lexical levels. A contrastive typology of syntactic models is constructed, in which we distinguish identical, equivalent and nonequivalent structures.

Keywords: contrastive linguistics; distributional analysis; valence of the verbal predicate; distribution; verbal distributional model; contrastive typology of syntactic models; syntactic archaisms.

Уводзіны

У сучасным мовазнаўстве кантрастыўны падыход прадугледжвае выяўленне адрозненняў (кантрастаў) у працэсе супастаўлення розных моў. Такое даследаванне праведзена намі на матэрыяле беларускай і польскай моў [1]. У дадзенай публікацыі мы прапануем выявіць сінтаксічную спецыфіку простага сказа ў межах адной мовы, супастаўляючы моўны зрэз беларускай літаратурнай мовы пачатку XX ст. (мікрадыяхранія) і моўны зрэз пачатку XXI ст. (сінхранія). У сувязі з гэтай акалічнасцю ўводзім паняцце ўнутрымоўнага супастаўлення.

Дасягнуць пастаўленую вышэй мэту нам дапаможа дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль (ДДМ) – наўмысна збудаваная тэарэтычная мадэль, дзякуючы якой мы можам супастаўляць дыстрыбуцыю тых

ці іншых архаічных і сучасных дзеяслоўных прэдыкатаў. ДДМ распрацавана ў рэчышчы вербацэнтрычнай канцэпцыі сказа (А. А. Пацябня, Я. Лёсік, Л. Тэнер, У. Чэйф, Ч. Філмар, З. Салёні) з улікам дасягненняў семантычнага сінтаксісу (Ц. П. Ломцеў, А. Я. Міхневіч, В. У. Мартынаў, Г. Хэльбіг, С. Кароляк, Б. Ю. Норман) і функцыянальнай граматыкі (М. У. Усеваладава, Г. А. Золатава, К. Паляньскі, П. П. Шуба, М. І. Канюшкевіч, А. К. Кіклевіч).

Апісваючы валентнасныя патэнцыі і дыстрыбуцыю дзеясловаў, мы выходзім на сінтаксічны ўзровень: дыстрыбуцыйная формула (ДФ) таго ці іншага дзеяслова – гэта, па сутнасці, сінтаксічная мадэль (СМ) простага сказа з тым ці іншым вяршынным прэдыкатам.

Сінтаксічная спецыфіка кожнай мовы выяўляецца толькі праз «паслядоўнае вызначэнне кантрастаў і адрозненняў свайго і чужога» [2, с. 41]. Такі катэгарычны падыход, арыентаваны перш за ўсё на выяўленне сінтаксічных адрозненняў у глыбіннай і паверхневай структурах простага сказа ў беларускай мове пачатку XX ст., прымаецца і аўтарам дадзенага даследавання.

Матэрыялы і метады даследавання

Кваліфікацыя дзеяслова ў якасці цэнтральнага элемента (простага) сказа (прынцып вербацэнтрызму) з’яўляецца асноўным метадалагічным палажэннем дастаткова вялікай колькасці даследаванняў, праведзеных у славістыцы за некалькі апошніх дзесяцігоддзяў. Ёсць такія работы і ў беларускім мовазнаўстве. Да іх адносяцца працы В. У. Мартынава, А. Я. Міхневіча, С. М. Прохаравай, Л. М. Чумак, Б. Ю. Нормана і інш. Прынята лічыць, што ад валентнасных уласцівасцей дзеяслова залежыць сінтаксічная перспектыва сказа. Просты сказ, такім чынам, інтэрпрэтуецца як рэалізацыя семантыка-сінтаксічных асаблівасцей дзеяслоўнага прэдыката (як рэалізацыя прэдыкатна-актантнай структуры, дзе колькасць і якасць актантных пераменных абумоўлены адпаведным прэдыкатам).

Такі падыход дае падставы лічыць дзеяслоўны прэдыкат і яго сінтаксічнае акружэнне суадносным па сваім аб’ёме з такімі паняццямі, як мінімальная структура сказа (У. Р. Гак, І. Ф. Андэрш), мінімальны сказ (С. Кароляк, Р. Гжэгарчыкова) або арыентаваная фраза (Ю. Д. Абрэсян). У семантычнай структуры дзеяслова фактычна «запраграмавана» прапазіцыйная структура сказа, што дазваляе выйсці дзеяслову за тэарэтычныя межы словазлучэння [3, с. 369; 4, с. 178]. Са сказанага вынікае, што непасрэдным аб’ектам даследавання ў працы выступае не проста дзеяслоў, а структура простага сказа, арганізаваная пэўным дзеяслоўным прэдыкатам.

Ідэя аб тым, што моўныя адзінкі могуць быць вызначаны непасрэдна праз іх акружэнне, гэта значыць праз іх адносіны да іншых адзінак таго ж парадку, не з’яўляецца новай. Яе пачалі актыўна распрацоўваць з канца 1930-х гг. у адной з найбольш вядомых і ўплывовых школ амерыканскага структуралізму – школ амерыканскай дыстрыбуцыйнай лінгвістыкі (Б. Блок, Е. Найда, З. Харыс, Ч. Хокет і інш.).

Асноўныя эксперыментальныя прыёмы дыстрыбуцыйнай лінгвістыкі, што ўзніклі для «дэшыфроўкі» моўных фактаў індзейскіх моў, сталі шырока выкарыстоўвацца і ў славянскім мовазнаўстве. Так, адну з першых сістэмных спроб аналізу значэнняў дзеясловаў на аснове іх сінтаксічных уласцівасцей зрабіў у пачатку 1960-х гг. Ю. Д. Абрэсян [5–9]. Яго працы, а таксама працы іншых прадстаўнікоў маскоўскай семантычнай школы (І. А. Мяльчук, А. К. Жалкоўскі, Л. М. Іарданская і інш.) былі знакавымі не толькі ў парадзгме савецкага мовазнаўства. Яны моцна паўплывалі на развіццё нацыянальных семантычных і сінтаксічных школ у розных славянскіх краінах.

Сінтаксічная ўласцівасць моўнай адзінкі ўступаць у пастаянныя сінтаксічныя сувязі (спалучаюцца) не з усімі (любымі) адзінкамі, а толькі з некаторымі з іх, што адносяцца да таго ж узроўню і з’яўляюцца абмежаванымі пэўнымі семантычнымі ці фармальнымі класамі, называецца ў лінгвістычнай навуцы селекцыяй [10, с. 53–68, 107–127; 11]. Паралельна ўжываецца і больш шырокі тэрмін – дыстрыбуцыя (сукупнасць усіх акружэнняў (кантэкстаў), у якіх можа выступаць пэўная моўная адзінка (фанема, марфема, слова), што мае вельмі абмежаваную здольнасць спалучацца з іншымі адзінкамі таго ж узроўню) [12, с. 123; 13, с. 50]. Пры гэтым заўважым, што словы з рознымі селектыўнымі абмежаваннямі адрозніваюцца сваёй дыстрыбуцыяй і належаць да розных дыстрыбуцыйных класаў.

Дыстрыбуцыйныя рысы той ці іншай моўнай адзінкі выяўляюцца на семантыка-сінтаксічным і фармальна-сінтаксічным узроўнях. Такі падзел абумоўлены адным з асноўных метадалагічных прынцыпаў апісання моўных адзінак – прынцыпам бінарнай структуралізацыі моўных элементаў, у адпаведнасці з якім гэтыя адзінкі маюць двухбаковы характар і таму павінны аналізавацца як у плане зместу, так і ў плане выражэння.

Аднак у ранейшых апісаннях сінтаксісу беларускай мовы, «фармальных» па сваёй сутнасці, семантычныя ўласцівасці моўных адзінак часта не ўлічваліся. Сучасныя сінтаксічныя даследаванні маюць семантычную аснову. Гэтым жа падыходам карыстаемся і мы, праводзячы дыстрыбуцыйны аналіз у напямку ад глыбінных структур да паверхневых.

Кантрастыўная лінгвістыка, пра якую пачалі пісаць у англамоўнай літаратуры як пра асобы лінгвістычны напрамак яшчэ ў 1960-я гг., у цяперашні час уяўляе сабой самастойную мовазнаўчую дысцыпліну са сваімі мэтамі, задачамі, аб'ектам і метадамі даследавання. Яна ўзнікла на стыку структурнай тыпалогіі моў і лінгвадыдактыкі і першапачаткова мела практычнае прызначэнне. Вынікі кантрастыўнага аналізу выкарыстоўваліся пераважна для аптымізацыі працэсу навучання замежным (няроднасным) мовам або для ажыццяўлення рэлевантнага перакладу з адной мовы на другую. З цягам часу ўласна прыкладныя праблемы кантрастыўнай лінгвістыкі атрымалі належнае тэарэтычнае асэнсаванне. Перадусім гаворка ідзе пра паняцце мовы-пасрэдніцы, што з'яўляецца ключавой праблемай для сучаснай кантрастыўнай граматыкі (гл. працы В. Касэкі-Тошэвай, З. Грэня, Д. Рытэль-Куц, М. Карыткоўскай і інш.).

Вынікі і іх абмеркаванне

Спецыфіка апісання дыстрыбуцыі дзеяслоўнага прэдыката. Гаворачы пра дыстрыбуцыю дзеяслоўнага прэдыката, некарэктным, відаць, будзе вылучэнне толькі фармальнага акружэння гэтай адзінкі. Дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката павінна апісвацца шматмерна, што абумоўлена яго статусам у структуры простага сказа: дзеяслоў як прэдыкат мае логіка-семантычнае акружэнне, дзеяслоў як семантычная адзінка – акружэнне, абумоўленае прыналежнасцю актантаў да адпаведных катэгарыяльна-семантычных класаў, дзеяслоў як марфалагічная адзінка – фармальна-граматычнае акружэнне, дзеяслоў як лексічная адзінка – лексічнае акружэнне. Такім чынам, рэлевантнымі для вывучэння дыстрыбуцыйных уласцівасцей дзеяслова з'яўляюцца логіка-семантычны (прапазіцыйны), катэгарыяльна-семантычны, фармальна-граматычны і лексічны ўзроўні.

Кожны дыстрыбуцыйны ўзровень суадносіцца з адпаведным узроўнем валентнасці: узровень логіка-семантычнай дыстрыбуцыі – з узроўнем логіка-семантычнай валентнасці, узровень семантычнай дыстрыбуцыі – з узроўнем семантычнай валентнасці, узровень фармальна-граматычнай дыстрыбуцыі – з узроўнем сінтаксічнай валентнасці [14; 15, с. 146–168, 152–170, 227–228].

Факт, што дзеяслоўны прэдыкат накладвае на сваё акружэнне абмежаванні ў спалучальнасці (гэта значыць, што ў ім могуць ужывацца толькі словы адпаведных функцыянальных класаў), дазваляе вылучыць наступныя тыпы дыстрыбуцыйных абмежаванняў:


- 1) логіка-семантычныя (абумоўліваюцца прапазіцыйнай якасцю таго ці іншага актанта);
- 2) катэгарыяльна-семантычныя (абумоўліваюцца дзеяннем у мове закона семантычнага дапасавання і вызначаюцца прыналежнасцю таго ці іншага актанта ў сінтаксічным акружэнні дзеяслова да пэўнага катэгарыяльна-семантычнага класа, напрыклад да класа адушаўлёных, абстрактных, персанальных і іншых імёнаў);
- 3) фармальныя (абумоўліваюцца прыналежнасцю таго ці іншага актанта да пэўнага фармальна-граматычнага класа (намінацыі (далей – N_{nom}), акузатыі (далей – N_{acc}) і г. д.));
- 4) лексічныя (вызначаюцца індывідуальнай (а не абагульненай) характарыстыкай слова – яго лексічным значэннем).

Вылучаныя тыпы дзеяслоўнага акружэння з'яўляюцца адначасова ўмовамі (логіка-семантычнымі, семантычнымі, фармальна-граматычнымі і лексічнымі) рэалізацыі актуальнага дзеяслоўнага значэння.

Пад дыстрыбуцыйнымі ўласцівасцямі дзеяслоўнага прэдыката ў дадзенай працы будуць разумецца наступныя колькасныя і якасныя характарыстыкі актантаў: колькасць адкрытых дзеясловам актантных пазіцый, іх аблігаторны або факультатывны характар, якасць актантаў (логіка-семантычная, катэгарыяльна-семантычная, фармальна-граматычная, лексічная).

Такім чынам, кожны асобны дзеяслоў будзе мець унікальны, у пэўнай ступені непаўторны набор дыстрыбуцыйных прымет, што нельга не ўлічваць пры кантрастыўным аналізе.

Дадзены падыход дазваляе пабудаваць чатырохузроўневую дзеяслоўную дыстрыбуцыйную мадэль, рэлевантную для аналізу сінтаксічных мадэлей простага сказа, якая адлюстравана на мал. 1.



Мал. 1. Дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль

Fig. 1. Verbal distributional model

ДДМ: агульная характарыстыка. ДДМ – гэта тэарэтычная (аксіяматычная, дэдуктыўна вызначаная, метамоўная) мадэль. Яна не з’яўляецца суцэльнай абстракцыяй і прадстаўляе сабой тэарэтычна вызначаны, але аб’ектыўна дадзены, падказаны рэальнымі сінтаксічнымі паводзінамі дзеяслоўных прэдыкатаў «прадукт» аналітычнай працы даследчыка. ДДМ настолькі ж рэальная, наколькі рэальна можна апісаць семантыку адпаведнага дзеяслова праз яго дыстрыбуцыю.

ДДМ пры супастаўленні моў або ўнутрымоўных зрэзаў выконвае функцыю мовы-пасрэдніцы, якая з’яўляецца трэцім кампанентам супастаўлення, або *tertium comparationis*. Такі падыход дазваляе вылучыць наступныя этапы даследчыцкай працы: 1) вызначэнне мовы-пасрэдніцы; 2) супастаўленне кожнай з моў (А і В) з мовай-пасрэдніцай; 3) вызначэнне міжмоўных адпаведнасцей паміж мовамі А і В на аснове фактаў, атрыманых пры супастаўленні кожнай канкрэтнай мовы з мовай-пасрэдніцай; 4) праверка атрыманых даных праз так званы аднабаковы метада – ад мовы А да мовы В і наадварот.

Мова-пасрэдніца займае, такім чынам, становішча паміж мовамі (у англамоўнай літаратуры прыняты тэрмін *interlanguage* [16; 17]).

Аб’ём ДДМ абумоўлены валентнасцямі і дыстрыбуцыйнымі ўласцівасцямі дзеяслова. Ёсць падставы ўлічваць пры дыстрыбуцыйным аналізе як аблігаторныя, так і факультатыўныя дзеяслоўныя валентнасці. Паводле Ю. Д. Абрэсяна, пры апісанні ДФ мэтазгодна паказваць усе факультатыўныя пазіцыі, бо толькі «разгорнутыя» ДФ з’яўляюцца найбольш эфектыўнымі ў плане семантычнай дыферэнцыяцыі слоў. Параўнаем выразы *група бяжыць* і *час бяжыць*, у якіх фармальная ДФ $N_{\text{ном}} - V_f$ (дзе V_f – фінітная форма дзеяслова) не адрознівае значэнні дзеяслова *бегчы* ў прыведзеных выпадках, і толькі яе пашырэнне (*група бяжыць у сталоўку абедань*) дазваляе ДФ выканаць сэнсаадрознівальную функцыю [7, с. 152–153].

ДДМ, як і любая сінтаксічная адзінка, мае двухбаковы характар, гэта значыць характарызуецца наяўнасцю ўзаемазалежных і ўзаемаабумоўленых плана зместу і плана выражэння. Вопыт «добрай сінтаксічнай тэорыі» [18, с. 302] паказвае, што ў сувязі з асіметрыяй глыбінных і паверхневых структур найбольш перспектыўна вылучаць мадэлі на аснове семантычных і структурных прымет адначасова [19, с. 70]. Адметна, што некаторыя вучоныя спрабуюць вылучаць адначасова семантычную і фармальную мадэлі сказа. Параўнаем, напрыклад, паняцці *семантыка-сінтаксічная мадэль* і *фармальна-граматычная схема сказа* [20, с. 5–6; 21, с. 74], *schemat syntaktyczny* і *szablon syntaktyczny* [22], *план зместу (прапазіцыя) сінтаксічнай мадэлі* і *план выражэння (фармальная структура) сінтаксічнай мадэлі* [21; 23, с. 4–5; 26]. Пры гэтым глыбінная структура разглядаецца як зыходная, а паверхневая лічыцца рэалізацыяй зыходнай структуры, што з’яўляецца яшчэ адным аргументам на карысць тэзіса аб непасрэднай абумоўленасці сінтаксісу глыбінных і сінтаксісу паверхневых структур як двух асноўных аспектаў апісання сінтаксічных адзінак.

ДДМ мае комплексны характар. Яна ўлічвае магчымасці дзеяслова спалучацца на чатырох узроўнях, на якіх ён функцыянуе адпаведна як логіка-семантычная, семантычная, марфалагічная і лексічная адзінка.

Апісанне дыстрыбуцыйных уласцівасцей дзеяслова праз ДДМ уяўляе сабой паўузроўневы комплексны аналіз дыстрыбуцыі дзеяслоўнага прэдыката, што ў межах адной мадэлі дазваляе аб’яднаць прапазіцыйную, семантычную, фармальную і лексічную структуры і праз іх апісаць розныя тыпы архаічных і сучасных простых сказаў.

Такое інтэграванае апісанне мовы, якое прадугледжвае адзінства сінтаксісу і семантыкі, граматыкі і лексікі, адпавядае агульнай тэндэнцыі развіцця лінгвістыкі канца XX – пачатку XXI ст. [24, с. 4; 25, с. 16, 45–46].

Будова ДДМ

План зместу (глыбінная структура) ДДМ. Узровень 1.1 ДДМ. На ўзроўні 1.1 ДДМ праводзіцца апісанне логіка-семантычных дыстрыбуцыйных уласцівасцей дзеяслоўных прэдыкатаў, пад якімі разумеюцца колькасць імплікаваных праз прэдыкат актантаў пазіцый, іх аблігаторны або факультатыўны характар і прапазіцыйная якасць актантаў. Іншымі словамі, на ўзроўні 1.1 ДДМ для кожнага дзеяслова вызначаецца зыходная прэдыкатна-актантная структура (ЗПАС), колькасць і прапазіцыйная якасць актантаў у якой прадвызначаюцца значэннем прэдыкатаў. ЗПАС суадносіцца са структурай той ці іншай тыповай пазамоўнай сітуацыі: у складзе прапазіцыі ДДМ прыватныя функцыі глыбінных склонаў звязаны да абазначэння роляў партыцыпантаў у структуры сітуацыі [4, с. 174; 26; 27, с. 126].

Набор глыбінных склонаў мае традыцыйны ўніверсальны для розных моў характар і суадносіцца з такімі паняццямі, як агенс, пацыенс, эксперыенс, інструмент, лакатыў, адрасат, пасесар, бенефіцыянт і інш. У розных аўтарскіх канцэпцыях прыводзяцца розныя колькасць і якасць глыбінных склонаў. Так, пачынальнік склонавай граматыкі Ч. Філмар у розныя перыяды вылучае 5–8 глыбінных склонаў. У працах А. А. Халадовіча фігуруюць 3 «удзельнікі сітуацыі», У. Чэйфа – 7 глыбінных склонаў, В. В. Багданавай і Т. Б. Алісавай – 14. М. Каўка даводзіць колькасць семантычных функцый да 16, Ю. Д. Абрэсян піша пра 25 відаў валентнасці, Н. М. Лявонцьева – пра 50 актантаў і г. д. Колькасць

актантаў у розных навуковых класіфікацыях вагаецца ад 2 (А. Хэйл) да 86 (М. У. Усеваладава)¹. «Глыбіня» гэтых класіфікацый залежыць «ад парога дробнасці семантычных валентнасцей прэдыкатаў» [23, с. 7; 28, с. 57–58, 66–67]. Больш за тое, дадзены «падзел можна давесці да кожнай асобнай аргументнай ролі канкрэтных слоў» [29, с. 125].

Логіка-семантычны ўзровень ДДМ у нашай працы базіруецца на інвентары семантычных функцый, вылучаных М. У. Усеваладавай [30, с. 134–153].


Узровень 1.2 ДДМ. На ўзроўні 1.2 акружэнне кожнага дзеяслоўнага прэдыката характарызуецца якасна шляхам указання семантычных дыстрыбуцыйных абмежаванняў праз такія паняццёвыя катэгорыі, як адушаўлёнасць ці неадушаўлёнасць (далей – $\pm$ Anim), персанальнасць ці неперсанальнасць (далей – $\pm$ Pers), абстрактнасць (канкрэтнасць) і інш. Пры неабходнасці магчыма далейшая канкрэтызацыя значэння. Для большасці дзеясловаў характэрна семантычная выбіральнасць: каб сказ быў правільным, яны павінны спалучацца не з любымі актантамі, а толькі з некаторымі, абмежаванымі пэўнымі функцыянальна-семантычнымі класамі. Гэты выпадак – той самы прыклад, калі «ў сінтаксіс “умешваецца” не семантыка асобных слоў, а семантыка пэўных (больш ці менш агульных) катэгорый» [31, с. 178].

Канстатуючы адсутнасць навукова абгрунтаванага комплексу семантычных характарыстык актантаў, які задавальняў бы ўсіх даследчыкаў. У розных аўтарскіх канцэпцыях прыводзяцца неаднолькавыя па колькасці і якасці таксаноміі. Так, Г. Хэльбіг і В. Шэнкель, якія аднымі з першых у лексікаграфічнай практыцы выкарысталі для апісання семантычнага акружэння дзеясловаў дакладна вызначаны комплекс семантычных дыстрыбуцыйных характарыстык у якасці лексікаграфічных параметраў, вылучалі 12 прымет: abstract – [Abstr]; abstract (als human) – [Abstr (als Hum)]; action – [Act]; +animate – [+Anim]; –animate – [–Anim]; human – [Hum]; –human – [–Hum]; causal – [Caus]; direction – [Dir]; local – [Loc]; modal – [Mod]; temporal – [Temp] [14, S. 72–74].

На думку Ю. Д. Абрэсяна, спалучальнасць павінна быць абагульнена ў тых катэгорыях, якія маюць структурную аснову ў пэўнай мове (12 катэгорый): адушаўлёныя прадметы (асоба, не асоба, асоба мужчынскага полу, асоба жаночага полу), неадушаўлёныя прадметы (канкрэтныя прадметы, рэчы, адзінкавыя рэчаў, зборнасць як прымета рэчаў, рэчывы, абстрактныя паняцці) [5, с. 56].

Найбольш поўны набор (16 адзінак) семантычных уласцівасцей дзеяслоўнага акружэння прадстаўлены ў працы [32, т. 1, с. 6–7, 9–10]: abstrakcyjność [+Abstr], konkretność [–Abstr], żywotność [+Anim], nieżywotność [–Anim], osobowość [+Hum], nieosobowość [–Hum], zbiorowość [Coll], żywioł [Elm], roślina [Fl], informacja [Inf], instytucja [Instit], narzędzie [Instr], płyn [Liqu], maszyna [Mach], materiał [Mat], część [Pars]. Некаторыя з гэтых семантычных характарыстык утвараюць камбінацыі тыпу [–Abstr/–Anim], [+Hum/Pars].

Пры апісанні спалучальнасці прамапераходных дзеяслоўных прэдыкатаў апрабаваную прайшла класіфікацыя селекцыйных катэгорый, адлюстраваная на мал. 2 (курсівам вылучаны селекцыйныя катэгорыі, што прадвызначаюць будову сучаснай (С) і архаічнай (А) транзітыўных мадэлей: на катэгорыю адушаўлёнасці (неадушаўлёнасці) арыентуецца сучасная беларуская літаратурная мова, на катэгорыі персанальнасці (неперсанальнасці) і даросласці (недаросласці) – беларуская літаратурная мова пачатку ХХ ст. [1, с. 341–350; 33–36].



Мал. 2. Класіфікацыя селекцыйных катэгорый

Fig. 2. Classification of selective categories

¹Спісы дэнататыўных роляў у розных аўтараў будуцца на розных падставах, таму адрозніваюцца па колькасці і якасці. Адны вылучаюць мінімальныя наборы актантаў, іншыя, у тым ліку і М. У. Усеваладава, бачаць патрэбу ў канкрэтызацыі, дэталізацыі ролевых функцый, што абумоўлена ў першую чаргу характарам прэдыката і агульным тыпам сітуацыі. Так, у аўтара найбольш шматлікай класіфікацыі актантаў падзелены на наступныя класы (праз працяжнік указваецца колькасць тыпаў актантаў, якія з’яўляюцца прадстаўнікамі пэўнага класа): ролі тыпу «прагаганіст» – 18; ролі тыпу «пацыенс» – 11; ролі тыпу «адрасат» – 4; ролі тыпу «інструмент» – 8; ролі тыпу «сітуацты» – 13; ролі тыпу «сірканстанты» – 32 [30, с. 133–153].

Пры дапамозе гэтай класіфікацыі можа быць апісана спецыфіка не толькі транзітуйных канструкцый. Ёсць спробы апісаць таксама селекцыйную катэгорыю адчужальнасці (неадчужальнасці) і беларускія пасесійныя мадэлі [21, с. 214–216; 37].

План выражэння (паверхневая структура) ДДМ. Глыбінная структура ДДМ, якая, па сутнасці, уяўляе сабой семантычную структуру простага сказа, на паверхневым узроўні «маніфестуецца» праз самыя разнастайныя лексіка-граматычныя варыянты [38, с. 28].

Узровень 2.1 ДДМ. На ўзроўні 2.1 для кожнага дзеяслоўнага прэдыката прыводзяцца колькасныя і якасныя характарыстыкі яго фармальна-граматычнага акружэння: колькасць эксплікаваных актантаў, іх аблігаторны або факультатыўны характар; марфалага-сінтаксічныя тыпы дзеяслоўных пашыральных, што ўказваюць на прыналежнасць залежных ад дзеяслова элементаў да пэўнай часціны мовы і на ўжыванне ў адпаведнай склонавай форме.

Елементарнай адзінкай плана выражэння на фармальна-сінтаксічным узроўні з'яўляецца граматычная форма актанта. У сістэме дзеяслоўных пашыральных базіс складаюць склонавыя формы назоўнікаў: сінтэтычныя (намінатыў (N_{nom}), генітыў (N_{gen}), датыў (N_{dat}), акузатыў (N_{acc}), інструменталь (N_{instr}), лакатыў (N_{loc})), аналітычныя (назоўнік у пэўнай склонавай форме з прыназоўнікам (nN_n)), а таксама іншыя тыпы сінтаксічных пашыральных (дэвербатыў (N_v), інфінітыў (Inf), прыметнік (Adj), прыслоўе (Adv), даданая частка ($Sent$)).

Зауважым, што адна і тая ж прэдыкатна-актантная структура можа мець некалькі варыянтаў свайго фармальнага ўвасаблення на паверхневым узроўні. Фармальная варыянтнасць сведчыць пра спецыфіку той ці іншай мовы на ўзроўні паверхневых структур.

Уровень 2.2 ДДМ. Як зазначає Б. Ю. Норман, функціональна нагрузка мадэлі звязана не толькі з варыянтамі яе марфалагічнага выражэння, але і з дыяпазнам лексем, што адпавядаюць прэдыкатнай пазіцыі мадэлі [23, с. 18]. Аднак не менш важна, на нашу думку, гаварыць пра дыяпазон лексем, суадносных з актантнымі пазіцыямі.

Запаўненне адкрытых праз дзеяслоўны прэдыкат актантных пазіцый канкрэтнай лексікай адбываецца пры актуалізацыі сказа і фарміраванні выказвання [39, с. 35], прычым тая ці іншая ЗПАС можа мець мноства лексічных варыянтаў сваёй рэалізацыі ў маўленні [40, с. 20]. Кожная прэдыкатна-актантная структура суадносіцца з пэўным наборам лексем, здольных без парушэння правіл семантычнага дапаўнення займаць некаторую пазіцыю.

Замяшчэнне актантных пазіцый на ўзроўні 2.2 ДДМ абумоўлена тымі дыстрыбуцыйнымі абмежаваннямі, што былі вылучаны на ўзроўні 1.2 ДДМ. У выніку дзеяння закона семантычнай выбіральнасці ў актантныя пазіцыі прэдыката могуць уваходзіць толькі такія лексемы, якія супадаюць з прэдыкатнай лексемай па сваім «семантычным кодзе», гэта значыць утрымліваюць у сваёй семантычнай структуры агульныя з прэдыкатам семантычныя кампаненты. Іншымі словамі, у рэальнай моўнай плыні кожны дзеяслоў рэалізуе вызначаны на ўзроўні 1.2 ДДМ дыстрыбуцыйныя абмежаванні ў адпаведнасці з індывідуальным парогам сваіх спалучальных абмежаванняў.

Контрастны́я тыпалогія ДДМ. Вызначым магчымыя тыпы адпаведнасцей на ўзроўні кантрастны́х пар.

Як показує наш уласны вопыт супастаўлення ДДМ, больш зручна выходзіць з традыцыйнай бінарнай сістэмы міжмоўных адпаведнасцей. У розных аўтарскіх канцэпцыях два асноўныя тыпы сінтаксічных адпаведнасцей называюцца па-рознаму: адпаведнасць тоеснасці – адпаведнасць адрознення [41, с. 3], ізамарфізм (падабенства) – аламарфізм (разыходжанне) [42, с. 27], універсальнае – спецыфічнае [23].

Параметрамі супастаўлення сінтаксічных адзінак у дадзенай працы прапануем лічыць усе ўзроўні, што былі вылучаны ў структуры ДДМ, а іменна логіка-семантычны (прапазіцыйны), катэгарыяльна-семантычны, фармальна-граматычны і лексічны. Пры гэтым на кожным з чатырох узроўняў супастаўлення будзем зыходзіць з бінарнай сістэмы міжмоўных адпаведнасцей, вылучаючы тоесныя (цалкам падобныя, ізаморфныя) і нятоесныя (адрозныя, аламорфныя) элементы.

Виснікі дыстрыбуцыйнага аналізу, прадстаўленыя ў табл. 1, дазваляюць вызначыць наступную кантрастыўную тыпалогію: тоесныя, нятоесныя (эквівалентныя і неэквівалентныя) ДДМ. Праілюструем кожную разнавіднасць кантрастыўнай тыпалогіі на прыкладзе сінтаксічных мадэлей дзеяслоўнага прэдыката *смяяцца*.

У сінхроніі ў беларускай літаратурнай мове ўжываюцца дзеясловы *смяяцца-1* як прэдыкат праявы пэўнага стану (смяяцца ад радасці) і *смяяцца-2* + з N_{gen} як прэдыкат адносін з адмоўнай ацэнкай (з пакрыўджанай жонкі) [43, с. 97–98].

У дыяхраніі зафіксавана пяць разнавіднасцей дзеяслова *смяяцца* з розным імённым пашырэннем: традыцыйныя для беларускай мовы разнавіднасці *смяяцца-1* і *смяяцца-2* + з N_{gen} , *смяяцца-3* + над N_{instr} як прэдыкат адносін з адмоўнай ацэнкай, *смяяцца-4* + перад N_{instr} як прэдыкат адносін з адмоўнай ацэнкай, *смяяцца-5* + да N_{gen} як прэдыкат адносін са станоўчай ацэнкай [43, с. 100–103].

Табліца 1

Кантрастыўная тыпалогія дзеяслоўных мадэлей

Table 1

Contrastive typology of verbal models

Тып мадэлі	План зместу	План выражэння
Тоесныя мадэлі	+	+
Нятоесныя мадэлі: эквівалентныя мадэлі	+	—
неэквівалентныя мадэлі	—	—

Заўвага. Знак «плюс» абазначае тоеснасць СМ дзеясловаў адной кантрастыўнай пары на адпаведным узроўні супастаўлення, знак «мінус» абазначае нятоеснасць.

Тоесныя мадэлі. Тоесныя мадэлі маюць поўнае супадзенне як на ўзроўні плана зместу (глыбінных структур), так і на ўзроўні плана выражэння (паверхневых структур). Да ліку такіх мадэлей можна аднесці, напрыклад, мадэлі архаічных і сучасных прэдыкатаў *смяяцца-1* і *смяяцца-2* (табл. 2 і 3).

Табліца 2

Кантрастыўная пара *смяяцца-1* (A) – *смяяцца-1* (C)

Table 2

Contrastive pair *смяяцца-1* (archaic) – *смяяцца-1* (modern)

План зместу		План выражэння	
Узровень 1.1	Узровень 1.2	Узровень 2.1	Узровень 2.2
Exp	[+Pers]	N _{nom}	Хлопец
Pred	статальны	V _f	смяецца
(Caus)	[+Abstr]	(ад N _{gen} / з N _{gen})	ад хвалявання / з радасці
(Mod)	—	(Adv)	(гучна)

Заўвага. Акрамя згаданых вышэй, у табл. 2–6 ужыты наступныя скарачэнні: Abstr – экабстрактнасць; Caus – прычына; Exp – перыенсіў; Mod – спосаб дзеяння; Pred – прэдыкат.

У абодвух выпадках дзеяслоў *смяяцца* выступае як статальны прэдыкат з адпаведным наборам глыбінных склонаў. Актанты «прычына» і «спосаб дзеяння» маюць факультатыўны характар, што пацвярджаюць прыклады з акадэмічных слоўнікаў: *Мішка расказвае нешта, а хлопцы смяюцца* (Я. Брыль); *Унь пая, смяецца з радасці народ* (З. Бядуля); *Роберт ненаaturalна смяюся ад хвалявання і бездапаможна махаў рукамі ў паветры* (С. Анісаў); *Вочы дзяўчыны радасна смяліся, хоць выгляд у яе быў паніклы і разгублены* (М. Ракітны).

Табліца 3

Кантрастыўная пара *смяяцца-2* + з N_{gen} (A) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (C)

Table 3

Contrastive pair *смяяцца-2* + з N_{gen} (archaic) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (modern)

План зместу		План выражэння	
Узровень 1.1	Узровень 1.2	Узровень 2.1	Узровень 2.2
Ag	[+Pers]	N _{nom}	Муж
Pred	рэляцыйны	V _f	смяецца
Pat	[±Anim]	з N _{gen}	з пакрыўджанай жонкі
(Mod)	—	(Adv)	(злосна або гучна)

Заўвага. Акрамя згаданых вышэй, у табл. 3–6 ужыты наступныя скарачэнні: Ag – агенс; Pat – пацыенс.

Архаічны і сучасны рэляцыйныя прэдыкаты *смяяцца-2* таксама ўтвараюць тоесныя мадэлі з поўным супадзеннем глыбінных і паверхневых структур: *З мяне смяюцца, пагарджаюць, /бо я мужык, дурны мужык* (Я. Купала); *Пачуўшы смех сваіх мужыкоў, яны спыняюць калатню, ускакваюць з зямлі, і кожная злосна кідаецца на свайго мужа за тое, што, гад, не толькі не памагае ў гэтай бядзе, каб выйсці з гонарам, ды яшчэ смяецца з пакрыўджанай жонкі* (З. Бядуля).

Эквівалентныя мадэлі. Эквівалентныя мадэлі супадаюць толькі на ўзроўні плана зместу і маюць істотныя адрозненні на ўзроўні плана выражэння.

Эквівалентнымі, напрыклад, будуць мадэлі дзеяслоўных прэдыкатаў адносінаў з адмоўнай ацэнкай архаічных прэдыкатаў *смяяцца-3* + над N_{instr} , *смяяцца-4* + перад N_{instr} і сучаснага прэдыката *смяяцца-2* + з N_{gen} (табл. 4 і 5).

Табліца 4

Кантрастыўная пара *смяяцца-3* + над N_{instr} (A) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (C)

Table 4

Contrastive pair *смяяцца-3* + над N_{instr} (archaic) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (modern)

План зместу			План выражэння	
Узровень 1.1	Узровень 1.2	Узровень 2.1 (A)	Узровень 2.1	Узровень 2.2
Ag	[+Pers]	N_{nom}	N_{nom}	A: ён C: ён
Pred	рэляцыйны	V_f	V_f	A: смяецца C: смяецца
Pat	[±Anim]	над N_{instr}	з N_{gen}	A: над маімі словамі C: з маіх слоў
(Mod)	–	(Adv)	(Adv)	(злосна)

Табліца 5

Кантрастыўная пара *смяяцца-4* + перад N_{instr} (A) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (C)

Table 5

Contrastive pair *смяяцца-4* + перад N_{instr} (archaic) – *смяяцца-2* + з N_{gen} (modern)

План зместу			План выражэння	
Узровень 1.1	Узровень 1.2	Узровень 2.1 (A)	Узровень 2.1 (C)	Узровень 2.2
Ag	[+Pers]	N_{nom}	N_{nom}	A: ён C: ён
Pred	рэляцыйны	V_f	V_f	A: смяецца C: смяецца
Pat	[±Anim]	перад N_{instr}	з N_{gen}	A: перад разгневаным законам C: з разгневанага закону
(Mod)	–	(Adv)	(Adv)	(злосна)

Супастаўленне сінтаксічных мадэлей архаічных прэдыкатаў *смяяцца-3* і *смяяцца-4* і сучаснага прэдыката *смяяцца-2* на ўзроўнях 2.1 і 2.2 карэктнае, бо ў такіх рэляцыйных прэдыкатаў агульная прапазіцыйная структура. Як бачым, ДДМ архаічнага і сучаснага дзеясловаў адрозніваюцца фармальнымі сродкамі рэалізацыі на паверхневым (фармальна-граматычным) узроўні семантычнай функцыі пацыенса.

Звернем увагу на тое, што ў адпаведных мадэлях пры выражэнні пацыенса на пачатковым этапе фарміравання беларускай літаратурнай мовы будзе назірацца пэўная варыяцыйнасць: ...*смяяцца перэд законам*² (Наша доля. 1906. № 4. С. 2); ...*здзекавацца над ім* (Наша доля. 1906. № 2. С. 4); ...*насмеішы над правасудзем* (Наша доля. 1906. № 6. С. 2); *Сьмяяліся некаторыя з Андрэя, што ён балотам паліць ў печы і гатуе есьці* (Наша ніва. 1908. № 5. С. 5); *Сьмяецца над сваёй роднай мовай, каторай навучыла яго матка, значыць, сьмяецца і над сваёй маткай* (Наша ніва. 1912. № 22. С. 2); ...*і лесу адкрываў*

² Тут і далей цытаты прыводзяцца з захаваннем асаблівасцей арыгінала.

Меншы Брат свае думкі, бо людзі смяліся з яго слоў і песень (Наша ніва. 1906. № 4. С. 4); З яго мовы смяліся старшыя браты (Наша ніва. 1906. № 4. С. 5); Над ім зьдзекуюцца ад часоў; Чаму гэта дэталі жыцця так зьдзекуюцца з яго; ...гвалт над нашымі душамі; ...за даўгія вякі гвалту і зьдзеку над нашай душой (І. Абдзіраловіч); Так ён з паднятымі рукамі стаў і смяецца перад разгневаным законам (Цётка); З мяне смяюцца, пагарджаюць, /бо я мужык, дурны мужык; Паношыцца ў кожнай прыгодзе, сьмяяцца ня дасьць над сабой... (Я. Купала); ...зьдзекавацца над казакамі; Зьдзек не с права, а з сілы (В. Ластоўскі); ...смяяцца з маіх скокаў; ...варнуўся зьбянтэжаны, ня ведаючы, жартуюць з ім ці кажуць праўду; Ціпер-жа нада мною таварышчы сьміюцца; ...над ім пасмяюся; ...насмяханне над маімі словамі (М. Гарэцкі); Над бацькавымі мазалямі смяешся...; А ты цяпер і смяешся з бацькі, з маткі... (А. Мрый).

Як бачым, назіраецца пэўны разнабой, які сведчыць пра тое, што на той час сінтаксічная норма адносна спалучальнасці дзеяслова *смяяцца* пакуль не склалася. Нават адны і тыя ж аўтары ўжываюць сінанімічныя канструкцыі. Пераважаюць пры гэтым сінтаксемы *над кім (чым)* і *з каго (чаго)*. Тагачасныя канструкцыі тыпу *смяяцца, насміхацца, зьдзекавацца над N_{instr}* (норма сучаснай рускай мовы) варта разглядаць як беларуска-рускія ізасінтаксічныя структуры.

Неэквівалентныя мадэлі. У СМ дзеясловаў з адпаведным кантрастыўным тыпам адрозненні выяўляюцца як на ўзроўні прэдыкатна-актантных структур, так і на ўзроўні іх фармальна-граматычнай рэалізацыі (табл. 6).

Табліца 6

Кантрастыўная пара *смяяцца-5* + N_{gen} (A) – *смяяцца-2* + $z N_{gen}$ (C)

Table 6

Contrastive pair *смяяцца-5* + $da N_{gen}$ (archaic) – *смяяцца-2* + $z N_{gen}$ (modern)

План зместу				План выражэння		
Узровень 1.1 (A)	Узровень 1.1 (C)	Узровень 1.2 (A)	Узровень 1.2 (C)	Узровень 2.1 (A)	Узровень 2.1 (C)	Узровень 2.2
Ag	Ag	[+Pers]	[+Pers]	N_{nom}	N_{nom}	A: яна C: яна
Pred	Pred	рэляцыйны: +	рэляцыйны: –	V_f	V_f	A: засмяялася C: смяялася
Adr	Pat	[±Anim]	[±Anim]	да N_{gen}	з N_{gen}	A: да яго C: з яго
(Mod)	(Mod)	–	–	(Adv)	(Adv)	(цёпла) (пагардліва)

Неэквівалентнасць выяўляецца тут ужо на ўзроўні прэдыкатаў: архаічны прэдыкат адносіні ўтрымлівае станоўчую ацэнку, а сучасны прэдыкат адносіні – адмоўную. Гэта акалічнасць абумоўлівае адрозныя прапазіцыйныя структуры.

Так, у ДДМ архаічнага дзеяслова *смяяцца-5* вылучаецца адрасатная функцыя са спосабам выражэння *да N_{gen}* (параўнаем з тоеснай польскай структурай: *śmiać się-3 do kogoś*). Смех тут выконвае фатычную функцыю: дапамагае падтрымліваць або наладжваць добрыя адносіны з іншымі людзьмі. Семантыка прыназоўніка *да* [44, с. 18–20], аднак, дазваляе разглядаць адпаведны дзеяслоў і як прэдыкат перадачы інфармацыі. Такім чынам, відавочнай становіцца беларуска-польская ізасінтаксічная структура таго часу.

Архаічная канструкцыя *смяяцца* + *да N_{gen}* выяўлена намі ў творах Цёткі і Янкі Купалы: *Мілыя, бясконца багатыя мінуты смяліся да яе, ласкаліся вяснянымі ўздохамі, апляталі чаромхі шэптам змучаны мозг...*; *Засмяялася да ігрыстых хімер і паверыла абману* (Цётка); *Рэчка ўецца і смяецца да зялёных лоз і вольх...*; *Жаль, нуда хай ідуць перад намі, / І маркотнасць, і любасць бясконца, / А ты, маці, сваймі каласкамі / Шумі, цешся і смейся да сонца* (Я. Купала). Адзінкавыя сучасныя кантэксты з твораў В. Адамчыка, У. Караткевіча і А. Васілевіч сведчаць пра дыялектны характар адпаведнай канструкцыі ў тэкстах сучаснай прозы.

Сучасны дзеяслоўны адпаведнік як рэляцыйны прэдыкат адносіні з адмоўнай ацэнкай мае ў адпаведнай пазіцыі пацыенс³, выражаны праз сінтаксему з N_{gen} .

Як бачым, для неэквівалентных мадэлей характэрна наступная карэляцыя: адрозненні на прапазіцыйным узроўні абумоўліваюць адрозненні на фармальна-граматычным узроўні.

Яшчэ адзін відавочны прыклад такой «залежнасці» прадстаўлены ў ДДМ архаічнага і сучаснага прэдыкатаў *сядаць* (табл. 7):

³Ёсць, аднак, меркаванне, што ў адпаведнай пазіцыі будзе выступаць такі актанта, як стымул [43, с. 98–99].

Табліца 7

Кантрастыўная пара *сядаць* + на N_{loc} (A) – *сядаць* + на N_{acc} (C)

Table 7

Contrastive pair *сядаць* + на N_{loc} (archaic) – *сядаць* + на N_{gen} (modern)

План зместу			План выражэння		
Узровень 1.1 (A)	Узровень 1.1 (C)	Узровень 1.2	Узровень 2.1 (A)	Узровень 2.1 (C)	Узровень 2.2
Ag	Ag	[+Pers]	N_{nom}	N_{nom}	A: я C: я
Pred	Pred	акцыянальны	V_f	V_f	A: сядаю C: сядаю
Adr	Dir / Loc / Obj	[–Anim]	на N_{loc}	на N_{acc}	A: да яго C: з яго

Заўвага. Акрамя згаданых вышэй, у табліцы выкарыстаны наступныя скарачэнні: Dir – дырэктыў; Loc – лакатыў; Obj – аб’ект.

Як бачым, прэдыкатна-актантныя структуры архаічнага дзеяслова *сядаць* і яго сучаснага адпаведніка ўтрымліваюць розныя семантычныя функцыі. Так, архаічны прэдыкат мае ўласна лакатыў. Канструкцыя з лакатывам, выражаным месным склонам (беларуска-польская ізаінаксічная структура таго часу), мае месца, напрыклад, у творах Цёткі: *Сядаю на лаўцы, гляджу на творы рук людскіх; Аднаго разу між іншымі птушкамі і салавейка ўпаў на спячага маракі і ўсеўся на ім адпачыць, марак, абудзіўшыся, накарміў птушачку, прыгарнуў*.

Сучасны прэдыкат утрымлівае ў сваёй ДДМ гіперфункцыю *дырэктыў/лакатыў/аб’ект*. Менавіта гэта прапазіцыйнае адрозненне абумоўлівае спецыфіку выражэння другога актанта: для архаічнага прэдыката праз сінтаксему на N_{loc} , для сучаснага прэдыката праз сінтаксему на N_{acc} . Вось чаму ў сучаснай беларускай мове ўжываецца выраз *сесці на што*, а не *сесці на чым* у адрозненне, скажам, ад польскай мовы. Адпаведна ўжываюцца формы *на лаву* ці *на лаўку*, якія выступаюць тут у якасці дырэктыва [1, с. 292–293].

Заклучэнне

Праведзенае намі даследаванне дазваляе канстатаваць прыдатнасць кантрастыўнага падыходу пры ўнутрымоўных сінтаксічных даследаваннях, калі пры супастаўленні дыяхронных і сінхронных канструкцый (у нашым выпадку сінтаксічных мадэлей дзеяслоўных прэдыкатаў пачатку XX і XXI стст.) вызначаецца нацыянальная сінтаксічная спецыфіка той ці іншай мовы, а таксама выяўляецца дынаміка станаўлення яе сінтаксічных норм.

Распрацаваная намі ДДМ з’яўляецца рэлевантнай і для ўнутрымоўнага, і для міжмоўнага апісання дыстрыбуцыйных уласцівасцей дзеясловаў (сінтаксічных мадэлей простага сказа). Яна дае магчымасць супастаўляць сінтаксічныя мадэлі як розных моў, так і розных сінхронна-дыяхронных зрэзаў адной мовы, што дазваляе лічыць ДДМ універсальным тэарэтыка-метадалагічным інструментам кантрастыўнага аналізу.

З вышэйсказанага відаць, што апісанне дыстрыбуцыйных уласцівасцей дзеяслова павінна праводзіцца на двух узроўнях: плане зместу, калі ўлічваецца не толькі склад прапазіцыі, але і селекцыйныя абмежаванні прыдзеяслоўных пазіцый, і плане выражэння, калі ўлічваецца спосабы эксплікацыі той ці іншай семантычнай функцыі, а таксама дыяпазон і характар «лексічных уваходжанняў» у эксплікаваныя пазіцыі.

У даследаванні распрацавана кантрастыўная тыпалогія мадэлей. Відавочна, тоесныя мадэлі будуць пераважаць сярод іншых кантрастыўных тыпаў СМ. Беларуска-польскі матэрыял паказаў 65 % такіх мадэлей [1, с. 381–382]. Сярод нятоесных мадэлей прэваліруюць эквівалентныя канструкцыі – структуры з універсальнай прапазіцыяй і шматлікімі адрозненнямі на паверхневым узроўні пры фармальна-граматычным выражэнні таго ці іншага актанта (узровень 2.1 ДДМ), што складае прыкладна 30 % ад агульнай колькасці ДДМ.

Неэквівалентныя мадэлі з адрознымі глыбіннай і паверхневай структурамі будуць мець адзінкавы характар (прыкладна 5 % выпадкаў), бо ў асноўным склад прапазіцый, што адлюстроўваюць пазамоўны свет, універсальны для розных моў.

Бібліяграфічны спасылкі

1. Важнік СА. *Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў: семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката*. Мінск: Права і эканоміка; 2008. 498 с.
2. Реформатский АА. О сопоставительном методе. В: Реформатский АА. *Лингвистика и поэтика*. Москва: Наука; 1987. с. 40–52.
3. Норман БЮ. Управление и его изучение в условиях близкородственного двуязычия. В: Шанский НМ, редактор. *Всесоюзная научная конференция по проблемам обучения русскому языку в условиях близкородственного билингвизма*. Минск: БГУ; 1975. с. 367–372.

4. Киклевич А.К. *Лекции по функциональной лингвистике*. Минск: БГУ; 1999. 215 с.
5. Апресян Ю.Д. Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля. В: Ахманова О.С., редактор. *Лексикографический сборник. Выпуск 5*. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей; 1962. с. 52–72.
6. Апресян Ю.Д. К вопросу о структурной лексикологии. *Вопросы языкознания*. 1962;3:38–46.
7. Апресян Ю.Д. О понятиях и методах структурной лексикологии (на материале русского глагола). В: Шаумян С.К., редактор. *Проблемы структурной лингвистики*. Москва: Издательство Академии наук СССР; 1962. с.141–162.
8. Апресян Ю.Д. Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам уравнения). *Вопросы языкознания*. 1965;5:51–66.
9. Апресян Ю.Д. *Экспериментальное исследование семантики русского глагола*. Москва: Наука; 1967. 251 с.
10. Karolak S. Składnia wyrażen predykatywnych. W: Topolińska Z, redaktor. *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia*. Warszawa: PWN; 1984. s. 11–212.
11. Karolak S. Selekcja. W: Polański K, redaktor. *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*. Wrocław: Zakład narodowy imja Ossolińskich; 1993. s. 475–478.
12. Polański K, Laskowski R. Dystrybucja. W: Polański K, redaktor. *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*. Wrocław: Zakład narodowy imja Ossolińskich; 1993. s. 123–124.
13. Сцяцко ПУ, Гуліцкі МФ, Антанюк ЛА. *Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў*. Мінск: Вышэйшая школа; 1990. 222 с.
14. Helbig G, Schenkel W. *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut; 1969. 312 S.
15. Хельбиг Г. Части речи в синтагматике. В: Степанова М.Д., Хельбиг Г. *Части речи и проблема валентности в современном немецком языке*. Москва: Высшая школа; 1978. с. 138–240.
16. Selinker L. Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*. 1972;10(3):209–231.
17. Krzeszowski T.P. Interlanguage and contrastive generative grammar. *Interlanguage Studies Bulletin*. 1976;1:58–78.
18. Апресян Ю.Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании. В: Ярцева В.Н., Шведова Н.Ю., редакторы. *Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие*. Москва: Наука; 1969. с. 302–306.
19. Гак В.Г. *Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис*. Москва: Высшая школа; 1981. 208 с.
20. Міхневіч А.А. *Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні ў беларускай мове. Трансфармацыйны аналіз*. Мінск: Навука і тэхніка; 1965. 160 с.
21. Міхневіч А.А. *Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы*. Мінск: Навука і тэхніка; 1976. 263 с.
22. Klemensiewicz Z. Schemat syntaktyczny i szablon syntaktyczny. W: Lewicki A, redaktor. *Problemy składni polskiej*. Kraków: PWN; 1971. s. 120–121.
23. Норман Б.Ю. *Универсальное и специфическое в синтаксических моделях славянских языков*. Минск: Университетское; 1988. 28 с.
24. Золотова Г.А. *Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*. Москва: Наука; 1988. 440 с.
25. Бабенко Л.Г., редактор. *Русская глагольная лексика: пересекаемость парадигм. Памяти Э. В. Кузнецовой*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета; 1997. 517 с.
26. Филлмор Ч. Дело о падеже. В: Звегинцев В.А., редактор. *Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая семантика. Выпуск 10*. Москва: Прогресс; 1981. с. 369–495.
27. Левицкий Ю.А. *От высказывания – к предложению. От предложения – к высказыванию*. Пермь: Пермский государственный университет; 1995. 196 с.
28. Богданов В.В. *Семантико-синтаксическая организация предложения*. Ленинград: Издательство Ленинградского университета; 1977. 204 с.
29. Никитин М.В. *Основы лингвистической теории значения*. Москва: Высшая школа; 1988. 168 с.
30. Всеволодова М.В. *Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: фрагмент прикладной (педагогической) модели языка*. Москва: Издательство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; 2000. 502 с.
31. Будагов Р.А. *Человек и его язык*. Москва: Издательство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; 1976. 428 с.
32. Polański K. *Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Tom 1–5*. Wrocław: PAN; 1980–1992.
33. Важнік С.А. Транзітыўная мадэль як паказальнік безэквівалентнасці сінтаксісу беларускай мовы (пры супастаўленні з польскай мовай). *Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія*. 2000;1:43–47.
34. Важнік С.А. Праблема апісання сінтаксічных архаізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: змены ў семантычнай структуры транзітыўных сказаў. В: Загнітко А., редактор. *Лінгвістычны студыі. Выпуск 16*. Донецьк: Донецький національний університет; 2008. с. 100–103.
35. Важнік С.А. Даросласць/недаросласць як сінтаксічная катэгорыя беларускага сінтаксісу пачатку ХХ ст. В: Пивоварчик Т.А., Минчук И.И., Зезюлевич А.В., редакторы. *Язык как ценность бытия*. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; 2023. с. 92–99.
36. Важнік С.А. Цётка: моўная асоба – сінтаксіс. *Сафія*. 2024;1:21–35.
37. Важнік С.А. Сінкрэтызм беларускага сінтаксісу: на прыкладзе пасесійных канструкцый з прэдыкатамі *мець* і *быць*. *Труды БГТУ. Серія 4, Принт- і медыатэхналогіі*. 2022;1:102–110.
38. Васильев Л.М. *Семантика русского глагола*. Москва: Высшая школа; 1981. 184 с.
39. Лещенко М.И. *Виртуальный и актуальный аспекты предложения*. Минск: Вышэйшая школа; 1988. 131 с.
40. Бабенко Л.Г., редактор. *Семантические модели русских глагольных предложений. Экспериментальный синтаксический словарь. Проспект*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета; 1998. 169 с.
41. Ломтев Т.П. *О синтаксических соответствиях тождества и различия в глагольно-именных сочетаниях в славянских языках*. Москва: Московский университет имени М. В. Ломоносова; 1958. 24 с.
42. Гак В.Г. *Сравнительная типология французского и русского языков*. Москва: Просвещение; 1983. 288 с.
43. Важнік С.А. Кантрастыўны сінтаксіс дзеяслова *смяцца*. *Беларуская лінгвістыка*. 2024;93:96–105.
44. Шуба П.П. *Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў*. Мінск: Народная асвета; 1993. 168 с.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Н. В. МИХАЛЬКОВА¹⁾

¹⁾Минский государственный лингвистический университет,
ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Рассмотрены изменения графики китайских иероглифов, которые связаны с проведенной в середине XX в. реформой письменности, обусловленной проблемами понимания и использования китайской иероглифики. В результате выполненного этимологического и компонентного анализа определены структурно-семантические особенности модификации традиционных иероглифических знаков. Выявлено, что процесс преобразования наиболее характерен для обозначения тех объектов живой или неживой природы, которые могут выступать конкретизаторами понятий через указание на прототипическое представление о животном, артефакте и т. д. Установлено, что наименьшей модификации подверглись элементы, которые наиболее точно репрезентировали определенные категории лексем, например категорию архитектурно-строительных объектов. Отмечено, что реформа письменности привела к обострению проблемы омонимии в китайском языке. Сделан вывод о том, что китайские лингвисты осторожно подошли к трансформации семантических компонентов иероглифов, что позволило как упростить нерелевантные части знаков, утратившие по сравнению с иными схожими графемами функцию дифференциации, так и сохранить высокую степень мотивированности единиц китайской письменности.

Ключевые слова: семантика; модификация; традиционный знак; упрощенный знак; иероглиф; китайский язык.

СТРУКТУРНА-СЕМАНТИЧНІЯ АСАБЛІВАСЦІ МАДЫФІКАЦЫЙ ІЕРАГЛІФІЧНЫХ ЗНАКАЎ КІТАЙСКОЙ МОВЫ

Н. В. МИХАЛЬКОВА^{1*}

^{1*}Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт,
вул. Захарава, 21, 220034, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. Разгледжаны змены графікі кітайскіх іерогліфаў, звязаныя з праведзенай у сярэдзіне XX ст. рэформай пісьменнасці, абумоўленай праблемамі разумення і выкарыстання кітайскай іерогліфікі. У выніку выкананага этымалагічнага і кампанентнага аналізу выяўлены структурна-семантычныя асаблівасці мадыфікацыі традыцыйных іерогліфічных знакаў. Акрэслена, што працэс пераўтварэння найбольш характэрны для абазначэння тых аб'ектаў жывой або нежывой прыроды, якія могуць выступаць канкрэтызатарамі паняццяў праз указанне на прататыпічнае ўяўленне аб жывёле, артэфакце і пад. Устаноўлена, што найменшай мадыфікацыі былі падвергнуты элементы,

Образец цитирования:

Михалькова НВ. Структурно-семантические особенности модификаций иероглифических знаков китайского языка. *Журнал Белорусского государственного университета. Филология.* 2025;1:50–58.
EDN: BHULUO

For citation:

Mikhalkova NV. Structural-semantic features of modifications of the Chinese characters. *Journal of the Belarusian State University. Philology.* 2025;1:50–58. Russian.
EDN: BHULUO

Автор:

Надежда Васильевна Михалькова – кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры теории и практики китайского языка факультета китайского языка и культуры.

Author:

Nadzeya V. Mikhalkova, PhD (philology), docent; associate professor at the department of theory and practice of the Chinese language, faculty of Chinese language and culture.
nadezhdakr@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4442-3139>

якія найбольш дакладна рэпрэзентавалі пэўныя катэгорыі лексем, напрыклад катэгорыю архітэктурна-будаўнічых аб'ектаў. Адзначана, што рэформа пісьменнасці прывяла да абвастрэння праблемы аманіміі ў кітайскай мове. Зроблен вывад аб тым, што кітайскія лінгвісты асцярожна падышлі да трансфармацыі семантычных кампанентаў іерогліфаў, што дазволіла як спрасціць нерэлевантныя часткі знакаў, якія ў параўнанні з іншымі падобнымі да іх графемамі страцілі функцыю дыферэнцыяцыі, так і захаваць высокую ступень матываванасці адзінак кітайскай пісьменнасці.

Ключавыя словы: семантыка; мадыфікацыя; традыцыйны знак; спрошчаны знак; іерогліф; кітайская мова.

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF MODIFICATIONS OF THE CHINESE CHARACTERS

N. V. MIKHALKOVA^a

^aMinsk State Linguistic University, 21 Zaharava Street, Minsk 220034, Belarus

Abstract. The changes in the graphics of Chinese hieroglyphs which are connected with the reform of writing, carried out in the middle of the 20th century due to the problems of understanding and using Chinese hieroglyphics, are considered. As a result of the etymological and component analysis, the structural and semantic features of the modification of traditional characters are determined. It is revealed that the process of transformation is most characteristic of those signs of animate or inanimate nature which can act as concretisers of concepts through the indication of a prototypical representation of an animal, artefact, etc. It was found that the components that most accurately represent certain categories of objects, such as architectural details, were subjected to the least modification. It is noted that the reform of writing has led to the aggravation of the problem of homonymy in Chinese language. It is concluded that Chinese linguists were cautious in transforming the semantic components of characters which allowed them to simplify irrelevant parts of signs that had lost their differentiating function in comparison with other similar graphemes and to preserve a high degree of motivation of Chinese writing units.

Keywords: semantics; modification; traditional sign; simplified sign; character; Chinese.

Введение

Китайские иероглифы привлекали внимание ученых на протяжении более чем 2000 лет. Начало данным исследованиям положил Сюй Шэнь – автор первого иероглифического словаря «Шовэнь цзе-цзы», построенного в соответствии с ключевым принципом. Благодаря этому труду стало очевидно, что китайская письменность организована по структурно-семантическому типу, позволяющему выделить единый для определенной иероглифической группы сложных знаков смысловой компонент – детерминатив. Указанный факт подтверждают многие исследователи XX–XXI вв. В частности, по мнению О. М. Готлиба, даже если и признать, что большинство современных китайских письменных единиц с той или иной степенью полноты и точности передают звуковую оболочку фиксируемой ими морфемы или слова, то с точки зрения вида знака они остаются идеограммами или символами [1]. Вместе с тем фонетический компонент является знаком по своей природе, т. е. активно и последовательно участвует в формировании значения. Относительно китайского языка можно говорить о сосуществовании письменной и звуковой языковых систем. Таким образом, присутствие фонетической составляющей в рамках сложного письменного знака выступает несистемообразующим, но системонейтральным и не-облигаторным фактором в процессе семиозиса [1, с. 54].

Именно семантический принцип позволил многим ученым XX–XXI вв. классифицировать китайские иероглифы, разработав в зависимости от целей соответствующие фреймовые¹, гнездовые², монадно-модусные [2] и иные структуры, которые объединены определенной ассоциативно-смысловой идеей. Данная идея была заложена еще в работах отечественных и зарубежных синологов в XIX – начале XX в. [3–5] и касалась выделения семантически минимальных частей китайского иероглифического письма³

¹Филимонова М. С. Китайский язык. Практикум по иероглифическому письму и чтению : учеб. пособие. Минск : РИВШ, 2020. 219 с.

²Молоткова Ю. В. Иероглифическая система письма (китайский язык) : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по спец. 1-21 05 07 «Восточная филология» : в 2 ч. Ч. 1. Минск : БГУ, 2013. 97 с.

³Карасева К. В. Принципы декодирования логограмм и реконструкция их семантики : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.22. Минск, 2019. 26 с.

и элементарных иероглифов [6], доказательства идеографичности фонетиков [7], а также построения семантических типологий детерминативов [8; 9], простых и сложных иероглифов [10–12].

Подобное формирование иероглифической системы, обусловленное некоторым принципом, позволяет раскрыть специфические механизмы представления окружающего мира носителями китайского языка посредством анализа семантики единиц данной системы. Ее упрощение, связанное с обострившимися в начале XX в. проблемами понимания и использования иероглифической письменности в первую очередь среди основной части китайского населения, до настоящего времени вызывает немало вопросов.

Монголы были первыми, кто решил отменить иероглифы в силу желания искоренить непонятную и, следовательно, враждебную культуру Срединного государства. Вместо иероглифов они ввели особое квадратное письмо, которое было разработано на основе тибетской письменности. Не подкрепленный культурной традицией, данный вид письма исчез из употребления еще до конца правления монголов, продлившегося менее 100 лет⁴.

Многочисленные попытки ученых и общественных деятелей склонить китайское общество и правительство к преобразованию письма по звукобуквенному типу (в частности, в ходе первой конференции по латинизации китайской иероглифической письменности, состоявшейся 26–29 сентября 1931 г. во Владивостоке) не имели успеха ввиду серьезных причин. Во-первых, китайское идеографическое письмо независимо от устной формы [3, с. 1; 6, с. 21–22; 13, с. 4; 14, с. 16; 15]. Именно оно стало ключом к пониманию представителями разных национальностей и диалектов друг друга. Во-вторых, китайская иероглифическая письменность является богатым комплексом уникальных знаний [3; 6, с. 22; 13, с. 5; 15], который был бы безвозвратно утерян при его модификации. В-третьих, китайское письмо – это специфическая логика и философия, отражение фундаментальных понятий и представлений через особую форму.

Как отметил выступивший за изменение китайской иероглифической письменности по звуко-буквенному типу академик В. М. Алексеев, своеобразным началом движения к упрощению китайской письменности послужил «ввод международных математических, химических, технических и других символов» [16, с. 19]. Также, в 1909 г. в китайском журнале «Цяоюй цзачжи» («Образование») была опубликована статья студента американского университета Ху Ши о необходимости употребления простонародных вариантов написания знаков в системе всеобщего обучения. После революции 1911 г. он прислал письмо с требованиями полного упразднения китайского условного письма и замены его алфавитной системой. В 1920-х гг. работа в этом направлении снова активизировалась, многие реформаторы все чаще стали отмечать важность введения упрощенных знаков. Так, в 1930 г. был выпущен труд «Свод простонародных иероглифов, употребляемых в литературе в начале правления династии Сун и в период правления династии Юань» писателей Лю Фу и Ли Цзяжуя. Кроме того, лингвист Цянь Сюаньтун сформировал список из 324 упрощенных иероглифов, изданный в 1935 г. Министерством образования Китайской Народной Республики⁵. Публикация соответствующего решения Государственного совета Китайской Народной Республики, а также проекта упрощения китайской письменности в газете «Жэньминь жибао» («Народная ежедневная газета») относится к 1956 г. В 1964 г. был выпущен сводный список из 2238 полностью или частично затронутых изменениями иероглифов. В период «культурной революции» реформа китайской письменности была приостановлена, и только с началом проведения политики реформ и открытости произошло оживление лингвистической деятельности в рассматриваемом направлении [17–20]. Так, в 1986 г. появился переработанный вариант сводного списка иероглифов 1964 г. Согласно статистическим подсчетам в нормативном списке иероглифов для печатных изданий на современном китайском языке 1988 г. упрощенные знаки составляют примерно треть объема иероглифов, а в нормативном списке иероглифов 2009 г. – четверть объема единиц⁶.

Иероглиф упрощался посредством замены на существующий омоним (後 – 后 hòu ‘задний, поздний’), новообразованный знак идеографической категории (滅 – 灭 miè ‘гаснуть, тушить, уничтожать’) или новый фонетик (斃 – 毙 bì ‘падать мертвым, убить’), а также путем опущения части его компонентов (廣 – 广 guǎng ‘широкий, увеличивать’) или опущения его некоторых компонентов с добавлением новых компонентов (麗 – 丽 lì ‘красивый, прекрасный’), выбора наиболее простого варианта из разнописных иероглифов (烏 – 乌 wū ‘ворона, черный’), изменения стиля письма (門 – 门 mén ‘ворота’), использования простонародного варианта написания (塵 – 尘 chén ‘пыль’). Наибольший интерес представляет семантический аспект модификаций. В частности, важно проанализировать те средства, которые привели к удалению и (или) добавлению смысловых элементов иероглифов. Лакунарными остаются вопросы относительно того, подвергались ли трансформации детерминативы китайских знаков, какие семантические элементы сложносоставных иероглифов были заменены, преобразованы или удалены, какие структурно-семантические типы изменения

⁴Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. М. : Вост. кн., 2014. С. 184.

⁵Филимонова М. С. Китайский язык... С. 185.

⁶Завьялова О. И. Большой мир китайского языка. С. 186.

состава исходного знака наблюдаются и, наконец, какие семантические особенности процесса упрощения можно выявить. Изучение перечисленных проблем и является целью настоящей работы.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили 5000 упрощенных начертаний и разнописей китайских иероглифов. Путем сплошной выборки были отобраны 367 модифицированных семантическим способом единиц, представленных в справочнике В. Ф. Суханова⁷.

Структурно-семантический анализ компонентов упрощенных начертаний и разнописей китайских иероглифов позволил определить набор графем сложносоставных иероглифических знаков китайского языка, которые подвергались модификации, а именно замене, преобразованию или удалению. Полученные данные демонстрируют релевантность тех или иных признаков для их представления в иероглифических знаках на более позднем этапе развития китайского языка, а также дают возможность проследить изменения в семантике единиц и их отражение на письме.

Лексикографическим верификатором стали этимологические и толковые словари⁸ [21–23], а также электронное издание «Ханьцзы цзыдянь»⁹, включающее данные словарей «Шовэнь цзецзы» и «Канси», иллюстративный материал модификации иероглифов и их графических вариантов в разные периоды. Кроме того, использовались сведения базы данных Wenlin (версия 3.0), содержащей работы Б. Карлгрена и Л. Виеже.

Результаты и их обсуждение

Компонентный анализ состава исследуемых пар иероглифов показал, что опускаемые или добавляемые графемы по своему значению могут относиться к разным семантическим группам, например к категориям артефактов (罽 ‘сеть’, 巾 ‘платок’, 聿 ‘кисть’), процессов движения (去 ‘идти’, 入 ‘входить’, 出 ‘выходить’), природных явлений (气 ‘воздух’, 雨 ‘дождь’, 电 ‘молния’), соматизмов (扌 ‘рука’, 又 ‘ладонь’, 目 ‘глаз’) и зоонимов (鸟 ‘птица’, 豕 ‘животное; собака’, 羊 ‘баран’). Структурно-семантическая сторона модификаций может быть представлена исключением детерминатива из состава иероглифического знака, заменой исходного смыслового компонента новым смысловым элементом, добавлением детерминатива к имеющемуся иероглифическому знаку, сохранением детерминатива без изменений, заменой исходного смыслового компонента фонетическим элементом, сокращением смыслового компонента знака, а также сокращением фоноидеографического компонента. Данные модификации характеризуются различной степенью частотности как относительно всей системы преобразованных семантическим путем знаков, так и касательно определенных семантических типов компонентов иероглифов.

Поскольку целью реформы письменности выступало упрощение сложной китайской графики, закономерно преобладающим по распространенности типом модификации являлось опущение компонента единицы, в том числе ее смысловой части. Данный компонент мог представлять собой как идеографический элемент, не являвшийся ключом знака, так и детерминатив, указывавший, как правило, на какой-либо предмет – прототипический репрезентант определенной характеристики (звука, цвета, формы и т. д.). Например, в традиционном иероглифе 鑼 ‘бум’ присутствует детерминатив 鼓 ‘барабан’, обозначающий тип музыкального инструмента, с помощью которого издается названный звук. При упрощении иероглифа 鑼 ‘бум’ до единицы 冬 данный основной смысловой компонент был удален, что привело к омонимии, поскольку до реформы письменности элемент 冬 выражал значение ‘зима’. Таким образом, модификация знака привела к частичной утрате его мотивированности (сохранился только фонетик иероглифа), поскольку издаваемый звук ранее связывался непосредственно с определенным музыкальным инструментом.

В ряде примеров опущение детерминатива иероглифического знака привело к полной утрате его мотивированности, которая ранее графически выражалась с помощью соответствующего смыслового компонента. Так, детерминатив 石 ‘камень’ в иероглифе 硃 ‘красный’ указывает на ярко-красный цвет, характерный для руды сернистой ртути. Вероятно, упрощение данного знака было обусловлено сложной цепью идентификации мотивирующего основания, что привело к сокращению ключевого семантического компонента иероглифа.

Значимость сохранения высокой степени мотивированности китайских иероглифов определила, соответственно, и сохранение их детерминативов. Например, при преобразовании традиционного

⁷Суханов В. Ф. Упрощенные начертания и разнописи китайских иероглифов : справочник. М. : Наука, 1980. 128 с.

⁸Gring A. D. Eclectic Chinese-Japanese-English dictionary. Yokohama : Kelly and Co., 1884. 650 p. ; Гу Янькуй. Этимологический словарь китайских иероглифов. Пекин : Изд-во кит. яз. и лит., 2008. 2037 с. (на кит.) ; Большой китайский словарь / редкол.: Сюй Чжуншу [и др.]. Ухань : Чунвэн. изд-во, 2010. 5727 с.

⁹Словарь китайских иероглифов // Китайские словари : сайт. URL: <https://www.zdic.net/zd/bs/?bs=%E4%BA%BB> (дата обращения: 24.01.2022).

знака 隨 ‘сопровождать’ в единицу 随 остался детерминатив 辶 ‘быстро идти; шаг’, а иероглифа 標 ‘знак; вывеска’ в знак 标 – ключевой смысловой компонент 木 ‘дерево’. В упрощенной форме 扫 иероглифа 掃 ‘подметать’ сохранился детерминатив 扌 ‘рука’, а в варианте 盖 знака 蓋 ‘накрывать’ – основной элемент семантики 皿 ‘кастрюля’.

В отдельных случаях происходила замена неключевых компонентов смысла, обозначавших различные дифференциальные признаки. В частности, в результате упрощения традиционного знака 筆 ‘инструмент для письма’ до единицы 笔 семантический признак «форма», выраженный через графему 聿 ‘основание; палка, рукоятка’, был заменен на семантический признак «материал», передававшийся элементом 毛 ‘шерсть’. С одной стороны, это упростило графику знака 笔, а с другой – указало на релевантность иного свойства номинируемого предмета, а именно материала, который использовали при изготовлении инструмента письма в древние времена. Учитывая время проведения реформы письменности, можно отметить, что данные изменения не отражали более поздних представлений о предмете. Графика подчеркивает исторические особенности объекта, что в определенной степени доказывает значимость национально-культурных ценностей для носителей китайского языка.

Так как развитие любой письменности неизбежно приводит к этапу использования наиболее удобного письма – звуко-буквенного, менее представленными являются модификации традиционных единиц, в которых сохранилась идеографическая часть и был исключен компонент графики, отвечавший за произношение знака, – фонетик. Например, упрощение сложного иероглифа 糴 ‘покупать зерно’ сопровождалось опущением фонетической части 翟, состоявшей из графем 羽 ‘перья’ и 隹 ‘голубь’. Упрощенная форма данного знака 糶 представляет собой соединение компонентов 入 ‘покупать’ и 米 ‘рис’ и отражает сохранение семантической части, т. е. мотивированности, исходного иероглифа. Аналогичный метод изменения, а именно удаление фонетика 翟, характерен для антонимичного традиционного иероглифа 糶 ‘продавать зерно’, упрощенная форма которого 糶 включает графемы 出 ‘продавать’ и 米 ‘рис’. Упрощение многокомпонентного знака 處 ‘стоять’ до иероглифа 处 также происходило путем сохранения идеографической части и сокращения фонетика 尢.

В ходе исторического развития китайского общества изменялись представления о разных процессах, объектах и их свойствах, что привело к трансформации иероглифического отображения соответствующих понятий. Так, в традиционный иероглиф 尋 ‘единица измерения, равная примерно 1 м’ входят графемы 扌 ‘рука’, 口 ‘рот’, 工 ‘работа’ и 彡 ‘волосы’. До этапа появления стиля цзиньвэнь длина в 1 м определялась как расстояние между кистями рук и передавалась иероглифом 扌 ‘рука’. Затем был добавлен элемент ‘рот’ с целью отразить горизонтальное положение рук при измерении длины, а также компонент 工 ‘работа’ как единица производственных работ. На этапе возникновения стиля сяо чжуань в состав знака был введен компонент 彡 ‘волосы’ в качестве указания на большую длину. В результате реформы письменности из рассматриваемого традиционного иероглифа были исключены графемы 工 ‘работа’ и 口 ‘рот’. Упрощенный знак 寻 принял ту форму, которая функционировала в период существования стиля цзягувэнь, а его значение стало более обобщенным.

В таблице представлено распределение графем, подвергшихся модификации при упрощении традиционных иероглифов, по семантическим группам. Наибольшее число преобразований характерно для элементов со значениями предметности или процессуальности, а также частей тела. При этом в большинстве знаков упрощение произошло путем сокращения детерминатива-соматизма.

**Распределение графем, подвергшихся модификации
при упрощении традиционных иероглифов, по семантическим группам, %**

**Distribution of graphemes, modified during simplification
of traditional hieroglyphs, by semantic groups, %**

Семантическая группа	Измененные графемы
Предметы	18
Процессы	14
Соматизмы	13
Зоонимы	9
Природные явления	8
Лица	7
Земная поверхность или объект природы	7
Характеристики объекта	5
Абстрактные сущности	5

Окончание таблицы
Ending of the table

Семантическая группа	Измененные графемы
Архитектурно-строительные объекты	4
Фитонимы	4
Оружие	4
Продукты питания	2

Проанализируем выделенные в таблице группы графем с точки зрения структурно-семантических типов модификации. Семантическая группа соматизмов включает иероглифы, обозначающие внутреннюю или внешнюю часть тела (扌 ‘рука’, 口 ‘рот’, 又 ‘ладонь’, 目 ‘глаз’, 耳 ‘ухо’, 首 ‘голова’, 豕 ‘свиная голова’, 舌 ‘язык’, 心 ‘сердце’, 骨 ‘кости’ и т. д.), а также покров (毛 ‘шерсть’, 羽 ‘перья’ и т. д.). Например, традиционный иероглиф 矚 ‘слепой’ имеет в своей структуре детерминатив 目 ‘глаз’, указывающий на орган, изменение функции которого приводит к соответствующему состоянию, а знак 懷 ‘искренний’ содержит ключевой смысловой компонент 心 ‘сердце’, отсылающий к органу, с которым чаще всего связано описание чувств и эмоций. Благодаря данным семантическим классификаторам происходит разграничение значений в графике. Так, наличие в иероглифе детерминатива 目 ‘глаз’ свидетельствует о том, что обозначаемое понятие или выступает видовой характеристикой этого органа, или указывает на него как на инструмент действия (иероглифы со значениями ‘всматриваться’, ‘щуриться’ и т. д.), или является признаком отсутствия его функции (иероглиф со значением ‘слепой’). Основным элементом семантики 心 ‘сердце’ может обуславливать присутствие в знаке метафорического описания чувств и эмоций, глупости или ума человека. Примечательно, что в данном случае модификация детерминативов стала причиной перехода названных иероглифов из фоноидеографической категории в фонетическую. Соответственно, произошла утрата мотивированности, которая привела к омонимии, не позволяющей определить семантику знаков вне контекста.

Следует отметить, что при упрощении иероглифов входящие в них детерминативы-соматизмы могли взаимозаменяться. Например, в традиционном знаке 願 ‘хотеть, желать’ присутствует ключевой компонент семантики 頁 ‘голова’, а в его упрощенном варианте 愿 – детерминатив 心 ‘сердце’. Трансформация произошла ввиду того, что в китайском языке чувства и эмоции часто передаются с помощью графемы 心 ‘сердце’, которая содержит меньшее число черт, чем графема 頁 ‘голова’. Данный способ был применен и в отношении традиционного знака 骯 ‘грязный’, упрощенного до иероглифа 肮, в котором вместо исходного ключевого смыслового элемента 骨 ‘кости’ присутствует детерминатив 月 ‘мясо’.

Процессу упрощения сложных единиц с детерминативом-зоонимом (鹿 ‘олень’, 隹 ‘голубь’, 鸟 ‘птица’, 豕 ‘животное; собака’, 羊 ‘баран’, 豕 ‘свинья’ и т. д.) свойственно сохранение последнего. Однако в некоторых случаях он опускался по причине нерелевантности на современном этапе развития китайского языка. Так, традиционные иероглифы 奪 ‘отнимать силой; завладеть’ и 奮 ‘расправлять крылья перед полетом; стремиться’ содержат общие графемы 大 ‘большой’ и 隹 ‘птица с коротким хвостом’ (в сочетании формируют иероглиф со значением ‘расправлять крылья и лететь’), последняя из которых отсутствует в их упрощенных написаниях 夺 и 奋 соответственно. Многокомпонентный знак 奪 ‘отнимать силой; завладеть’ включает составляющие 隹 ‘птица с коротким хвостом’, 大 ‘большой’ и 寸 ‘рука’, значения которых в совокупности образуют значение ‘человек удерживает рукой птицу’, связанное с представлением о выполнении какого-либо действия с помощью силы. Следовательно, в данной единице конкретизатором является элемент 寸 ‘рука’. В иероглифе же 奮 ‘расправлять крылья перед полетом; стремиться’ конкретизатором выступает компонент 田 ‘поле’, описывающий внезапное, храброе и энергичное устремление птицы вверх над полем [4]. Можно сделать вывод о том, что для различения рассмотренных единиц сложный компонент 隹 ‘птица с коротким хвостом’ нерелевантен, в то время как графемы 寸 ‘рука’ и 田 ‘поле’, обозначающие дифференциальные признаки, являются гораздо более важными.

Графема-зооним могла заменяться фонетиком, что произошло в случае упрощения иероглифа 進 ‘идти вперед; входить’, включающего детерминатив 辵 ‘идти’ и идеограф 隹 ‘птица с коротким хвостом’. Второй компонент позволял указать на направление движения, поскольку в представлении древних китайцев птицы не могли ходить назад¹⁰. Данный факт повлиял на определение графемы 隹 ‘птица с коротким хвостом’ в качестве дифференциального признака единицы 進 ‘идти вперед; входить’. В результате реформы письменности традиционный знак преобразовался в иероглиф 进 путем замещения графемы 隹 ‘птица с коротким хвостом’ фонетическим классификатором 井 ‘колодец’. Следовательно, изменения в представлениях людей об объектах и их свойствах могли служить причиной модификации иероглифической графики китайского языка.

¹⁰Большой китайский словарь. 5727 с.

Анализ показал, что графемы из семантической группы природных явлений (气 ‘воздух’, 雨 ‘дождь’, 电 ‘молния’, 水 ‘вода’, 火 ‘огонь’ и т. д.), выступающие компонентами сложных иероглифов, не подвергались каким-либо трансформациям при упрощении данных иероглифов. Например, традиционный знак 氣 ‘воздух’ состоит из элементов 气 ‘воздух’ и 米 ‘рис’. При упрощении он утратил графему-конкретизатор 米 ‘рис’, которая изначально входила в его состав, поскольку передавала значение ‘пар’, напрямую связанное с процессом приготовления риса. Элемент 气 ‘воздух’ не подвергся изменению и стал функционировать как идеографический и одновременно фонетический. Таким образом, произошло расширение семантики. Данная закономерность прослеживается и на других примерах. В частности, традиционная единица 電 ‘электричество’ состоит из компонентов 雨 ‘дождь’ и 电 ‘молния’. В ее упрощенном варианте осталась только вторая графема. Следовательно, конкретизирующий сему ‘молния’ элемент был опущен ввиду расширения значения иероглифа. Важно отметить, что наименее частотны примеры, которые демонстрируют удаление или замену обозначающего природное явление компонента сложного иероглифа.

Относительно группы графем – наименований лиц (儿 ‘тело; ребенок’, 女 ‘женщина’, 人 ‘человек’, 亲 ‘родственник’ и т. д.) фиксируется тенденция их сохранения в упрощенных знаках, особенно если они выступали детерминативами. Например, согласно предположению историков китайской письменности традиционная единица 兒 ‘ребенок; сын’ складывается из основного компонента смысла 儿 ‘тело; ребенок’ и идеографа 白 ‘голова’. Ее упрощение произошло путем удаления второго компонента.

Исключение детерминатива знака зафиксировано нами только в нескольких случаях. Так, при упрощении сложного иероглифа 傢 ‘семья; дом’, состоящего из частей 人 ‘человек’, 豕 ‘свинья’ и 宀 ‘крыша’, был удален детерминатив 人 ‘человек’. По одной из версий, это могло произойти в целях сохранения каллиграфической формы знака, что при условии замены компонентов являлось сложной задачей. Также графема 人 ‘человек’ отсутствует в упрощенном варианте 系 традиционного знака 係 ‘относиться по родственным связям’, существовавшего на определенном этапе развития письменности. В настоящее время данный упрощенный знак имеет множество значений, в том числе значение ‘относиться по родственным связям’, что свидетельствует, с одной стороны, об упрощении письма, а с другой – о расширении проблемы омонимии в китайском языке.

Наряду с удалением детерминатива происходила семантическая деривация иных элементов знака, которая могла привести к нерелевантности многокомпонентного состава. Эта ситуация характерна для традиционного знака 親 ‘родственники, родители; дружба, близость’, который возник следующим образом: к графеме 亲 ‘родственник, близкий’, изначально обозначавшей ‘арахисовое дерево’, для номинации родственных отношений был добавлен детерминатив 見 ‘видеть’, после чего в результате семантической деривации у нее появилось значение ‘семейное древо’. На этапе реформирования письменности упрощенная форма данного сложного иероглифа состояла из фоноидеографического элемента 亲.

Сохранение смыслового компонента, называющего земную поверхность или объект природы (土 ‘земля’, 冢 ‘холм’, 田 ‘поле’, 穴 ‘пещера’, 厂 ‘обрыв’ и т. д.), при упрощении традиционных иероглифов зафиксировано нами в более чем 90 % случаев. Например, смысловой компонент 土 ‘земля’ остался неизменным после упрощения знака 墮 ‘падать’ до иероглифа 墮.

Упрощение традиционного иероглифа с графемой, обозначающей характеристику объекта живой или неживой природы (白 ‘белый’, 大 ‘большой’, 小 ‘маленький’ и т. д.), происходило как посредством ее сохранения, так и посредством ее сокращения или замены. Например, замена знака данной семантической группы произошла в процессе упрощения иероглифа 塵 ‘пыль’, состоящего из элементов 土 ‘земля’ и 鹿 ‘олень’, до единицы 尘: графема 鹿 ‘олень’ была заменена на графему 小 ‘маленький’. В упрощенном варианте рассматриваемого знака семантика, которая изначально передавалась путем указания на объект как результат действия (пыль, возникающая от топота оленей по земле), была отображена на графике путем указания на материал и его размер (мелкие частицы земли).

Среди проанализированных семантических групп графем наименее часто подвергались модификации графемы – названия абстрактных сущностей (声 ‘звук’, 力 ‘сила’, 言 ‘речь’, 工 ‘работа’ и т. д.) и архитектурно-строительных объектов (宀 ‘крыша’, 广 ‘навес’, 口 ‘ограда’, 門 ‘ворота’, 井 ‘колодец’ и т. д.). В большинстве примеров семантическое ядро знака сохранялось. Например, возникшее при упрощении традиционного иероглифа 囧 ‘уставший’ расширение значения, которое ранее было более специфичным, привело к сокращению графемы 目 ‘глаз’. Таким образом, в состав упрощенного варианта 困 вошли только компоненты 口 ‘ограда’ и 木 ‘дерево’. Следует отметить, что графема 口 ‘ограда’ осуществляет важную функцию более точной передачи значения ‘быть в затруднительном положении, быть загнанным в тупик’.

Встречались и ситуации упрощения детерминатива сложного иероглифа. В частности, в традиционных единицах 閤 ‘закрывать ворота’, 開 ‘открывать ворота’ и 闢 ‘раздвигать ворота’ ввиду расширения их семантики (действия стали относиться не только к воротам, но и к иным объектам живой или неживой природы) и, как следствие, уменьшения дифференциальных сем был опущен ключевой смысловой элемент 門 ‘ворота’.

В результате реформирования письменности большинство графем-фитонимов (𣎵 ‘бамбук’, 米 ‘рис’, 艹 ‘трава’, 木 ‘дерево’ и т. д.) остались без изменений, поскольку они часто выступали семантически важными составляющими знаков. Так, при упрощении иероглифов 鬆 ‘сосна’ и 標 ‘знак’ до вариантов 松 и 标 соответственно семантический классификатор 木 ‘дерево’ не подвергся трансформации по названной выше причине.

Реформа письменности привела к обострению проблемы омонимии в китайском языке. Проиллюстрируем данный факт на примере. В древности существовали иероглифы 築 ‘строительство фундамента’ и 筑 ‘цимбалы’. При упрощении путем удаления графемы-фитонима 木 ‘дерево’ первый знак принял форму второго. Таким образом, иероглиф 筑 стал репрезентантом двух упомянутых выше значений.

Большинство исследуемых традиционных знаков, в которых представлен компонент – номинация оружия (矛 ‘копье’, 匕 ‘нож’, 殳 ‘пика’, 戈 ‘клевец’ и 矢 ‘стрела’), были упрощены посредством его опущения. Например, упрощение сложной единицы 剋 ‘справляться’ до иероглифа 克 произошло путем сокращения компонента 匕 ‘нож’, который ранее на определенном этапе развития иероглифики был добавлен к знаку 克 ‘справляться’ в целях дифференциации значений. Согласно лексикографическим источникам логограмма 克 ‘справляться’ восходит к знаку 皮 ‘кожа’. Ученые предполагают, что элемент 匕 ‘нож’ был присоединен к ней по причине тесной связи значений ‘животное’ и ‘справляться’ в представлении древних китайцев. Иными словами, данная связь графически отображалась добавлением компонента – номинации инструмента производимого действия. Следует отметить, что данным инструментом могла быть и рука, поэтому существовало два варианта выражения на письме значения ‘справляться’. Таким образом, рассмотренный пример демонстрирует возвращение упрощенным иероглифом своей исходной формы.

Несмотря на то что детерминатив сложного китайского иероглифа чаще всего сохранялся в упрощенном знаке, модификации мог подвергнуться иной идеографический элемент, который входил в состав фонетика иероглифа. Иными словами, путем уменьшения числа компонентов, один из которых может быть семантически релевантен, происходит сокращение фонетика. Например, в традиционный иероглиф 滬, обозначающий сокращенное название Шанхая, входят семантические составляющие 邑 ‘город’ и 水 ‘вода’, а также фонетический классификатор 户 ‘двор’, так как Шанхай – это город на море. В упрощенном варианте данного иероглифа 沪 сохранен только детерминатив 水 ‘вода’ и фонетик 户 ‘двор’.

Заключение

С одной стороны, в результате реформы китайской письменности общество приобрело более простую и быструю в написании систему графики. С другой стороны, упрощение иероглифов обострило ряд лингвистических (омонимия) и экстралингвистических (сохранение традиционной письменности в определенных районах страны) проблем. В ходе семантического анализа компонентов знаков, которые были подвергнуты различным модификациям, установлено, что этот процесс наиболее характерен для тех обозначений живой или неживой природы, которые могут являться конкретизаторами понятий через указание на прототипическое представление о животном, артефакте и т. д. Базовые понятия, называющие части тела, животных, растения, процессы, природные явления и артефакты, чаще всего сохранялись в составе знаков после их упрощения по причине релевантности в качестве семантических указателей. Наименьшей модификации подверглись компоненты, которые наиболее точно репрезентировали определенные категории лексем, например категории лиц, архитектурно-строительных объектов и продуктов питания. Несмотря на изменения в представлении китайского общества некоторых смыслов, состав знаков мог не трансформироваться, поскольку необходимо было сохранить исторические особенности того или иного предмета. В целом китайские лингвисты осторожно подошли к преобразованию семантических компонентов иероглифов, что позволило как упростить нерелевантные элементы знаков, утратившие в сопоставлении с иными схожими графемами дифференцирующую функцию, так и сохранить высокую степень мотивированности единиц.

Библиографические ссылки

1. Готлиб ОМ. *Основы грамматики китайской письменности*. 3-е изд. Москва: ВКН; 2020. 314 с.
2. Шаравьева ИВ. *Китайская письменность. Грамматология в монадно-модусной модели представления*. Москва: ВКН; 2020. 168 с.
3. Васильев ВП. *Анализ китайских иероглифов. Часть I*. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова; 1898. 159 с.
4. Karlgren B. *Sound and symbol in Chinese*. London: Oxford University Press; 1923. 122 p.
5. Wiegner L. *Chinese characters*. New York: Paragon Book Reprint Corp.; 1965. 820 p.
6. Andrews SP. *Discoveries in Chinese*. New York: [s. l.]; 1854. 137 p.
7. Филимонова МС. Идеографичность китайских фонетиков. В: Белорусский государственный университет. *Проблемы современного востоковедения. Материалы II Международной научно-практической конференции; 30 июня – 1 июля 2022 г.; Минск, Беларусь*. Минск: БГУ; 2022. с. 275–281.

8. 邹晓丽. 基础汉字形义释源. 北京: 中华书局; 2007. 265 页 = Цзоу Сяоли. *Этимология и значение основных китайских иероглифов*. Пекин: Китайское книгоиздательство; 2007. 265 с.
9. 王宇新. 汉字部首认知研究. 济南: 山东大学出版社; 2009. 293 页 = Ван Юйсинь. *Когнитивный анализ китайских радикалов*. Цзинань: Издательство Шаньдунского университета; 2009. 293 с.
10. 裘锡圭. 文字学概要. 北京: 商务印书馆出版; 1988. 343 页 = Цю Сигуй. *Основы изучения китайских иероглифов*. Пекин: Коммерческая пресса; 1988. 343 с.
11. 唐兰. 中国文字学. 上海: 上海古籍出版社; 2001. 166 页 = Тан Лань. *Исследование китайских иероглифов*. Шанхай: Шанхайское издательство древних книг; 2001. 166 с.
12. 苏培成. 现代汉字学纲要. 北京: 北京大学出版社; 1994. 200 页 = Су Пэйчэн. *Основы изучения современных китайских иероглифов*. Пекин: Издательство Пекинского университета; 1994. 200 с.
13. Gielis HA. *China and the Chinese*. New York: Columbia University Press; 1902. 229 p.
14. Сердюченко ГП. *Китайская письменность и ее реформа*. Москва: Издательство восточной литературы; 1959. 55 с.
15. Карапетянц АМ. *У истоков китайской словесности*. Москва: Издательство восточной литературы; 2010. 479 с.
16. Алексеев ВМ. *Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация*. Ленинград: Издательство Академии наук СССР; 1932. 178 с.
17. 傅永和. 汉字简化五十年回顾. 中国语文. 2005;6:537–539 = Фу Юнхэ. Обзор пятидесяти лет упрощения китайских иероглифов. *Китайское языкознание*. 2005;6:537–539.
18. 曹先擢. 从甲骨文到简化字. 北京: 语文出版社; 1999. 72 页 = Цао Сяньчжо. *От Цягуэнь до упрощенного китайского письма*. Пекин: Издательство китайского языка и литературы; 1999. 72 с.
19. 王宁. 论汉字简化的必然趋势及其优化的原则. 语文建设. 1991;2:26–31 = Ван Нин. О неизбежной тенденции упрощения китайских иероглифов и принципах ее оптимизации. *Построение языка*. 1991;2:26–31.
20. 杨新生. 汉字简化的回溯与思考. 衡阳师范学院学报. 2008;4:83–85 = Ян Синьшэн. Об упрощении китайских иероглифов. *Журнал Хэньянского педагогического университета*. 2008;4:83–85.
21. 李学勤. 字源. 天津: 天津古籍; 2013. 1420 页 = Ли Сюэцин. *Этимология китайских иероглифов*. Тяньцзинь: Тяньцзиньское издательство древних книг; 2013. 1420 с.
22. 邹晓丽. 基础汉字形义释源: «说文» 部首今读本义. 北京: 中华书局; 2007. 246 页 = Цзоу Сяоли. *Этимология и значение основных китайских иероглифов: первоначальные значения ключей «Шовэнь цзецзы»*. Пекин: Китайское книгоиздательство; 2007. 246 с.
23. 黄天树. «说文解字» 通论. 北京: 北京大学出版社; 2014. 361 页 = Хуан Тяньшу. *О «Шовэнь цзецзы»*. Пекин: Издательство Пекинского университета; 2014. 361 с.

Статья поступила в редколлегию 20.06.2024.
Received by editorial board 20.06.2024.

УДК 821.133.1

АНТИТЕЗА КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ТРИЛОГИИ Э. БАЗЕНА «СЕМЬЯ РЕЗО»)

А. В. ТУЧИНСКИЙ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. На материале трилогии Э. Базена «Семья Резо» исследуется роль антитетических отношений в организации художественного текста. Анализируются противопоставления грамматических, лексических и композиционных единиц. Композиция произведения рассматривается с точки зрения содержания и формы. Внимание уделяется влиянию принципа антитезы на компоненты плана содержания, в частности на темы, образы, события и т. д. Изучаются оппозиции таких составляющих плана выражения, как элементы архитектоники текста, реплики персонажей и слова автора.

Ключевые слова: антитеза; текст; трилогия «Семья Резо»; композиция; оппозиция; лексическая единица.

АНТЫТЭЗА ЯК ПРЫНЦЫП АРГАНІЗАЦЫІ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ТРЫЛОГІІ Э. БАЗЭНА «СЯМ'Я РЭЗО»)

А. В. ТУЧЫНСКІ^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. На матэрыяле трылогіі Э. Базэна «Сям'я Рэзо» даследуецца роля антытэтычных адносін у арганізацыі мастацкага тэксту. Аналізуюцца супрацьпастаўленні граматычных, лексічных і кампазіцыйных адзінак. Кампазіцыя твора разглядаецца з пункту гледжання зместу і формы. Увага надаецца ўплыву прынцыпу антытэзы на кампаненты плана зместу, у прыватнасці на тэмы, вобразы, падзеі і пад. Вывучаюцца апазіцыі такіх складальнікаў плана выражэння, як элементы архітэктонікі тэксту, рэплікі персанажаў і словы аўтара.

Ключавыя словы: антытэза; тэкст; трылогія «Сям'я Рэзо»; кампазіцыя; апазіцыя; лексічная адзінка.

Образец цитирования:

Тучинский АВ. Антитеза как принцип организации художественного текста (на материале трилогии Э. Базена «Семья Резо»). *Журнал Белорусского государственного университета. Филология*. 2025;1:59–65.
EDN: DBOYMY

For citation:

Tuchynski AV. Antithesis as a principle of organising a literary text (based on H. Bazin's trilogy «La famille Rezeaux»). *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:59–65. Russian.
EDN: DBOYMY

Автор:

Алексей Викторович Тучинский – кандидат филологических наук, доцент; заведующий кафедрой романского языкознания филологического факультета.

Author:

Aliaksei V. Tuchynski, PhD (philology), docent; head of the department of Romance linguistics, faculty of philology.
prof.1968@list.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9478-2669>

ANTITHESIS AS A PRINCIPLE OF ORGANISING A LITERARY TEXT (BASED ON H. BAZIN'S TRILOGY «LA FAMILLE REZEAX»)

A. V. TUCHYNSKI^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. On the material of H. Bazin's trilogy «La famille Rezeaux» the role of antithetical relations in the organisation of the literary text is investigated. The oppositions of grammatical, lexical and compositional units are analysed. The composition of the text is considered from the point of view of content and form. Attention is paid to the influence of the principle of antithesis on the components of the content plan, in particular on themes, images, events, etc. Oppositions of such components of the plan of expression, as elements of text architectonics, characters' lines and author's words, are studied.

Keywords: antithesis; text; trilogy «La famille Rezeaux»; composition; opposition; lexical unit.

Введение

Антитеза, как универсальный принцип организации устного или письменного текста, широко использовалась авторами с древности. Ритор и софист Горгий был одним из первых, кто понял, какую роль играют стилистические фигуры, в частности антитеза, в возбуждении у слушателей нужных чувств (гнева, страха, сострадания и т. д.). Аристотель также придавал большое значение разработке теории построения антитезы. Он пришел к выводу о том, что долго владеть вниманием людей можно лишь в случае, когда суждения дают какие-либо познания. Философ считал антитезу приятным способом изложения, поскольку «противоположности достаточно понятны, если же они стоят рядом, то понятны еще более, а также потому, что похожи на силлогизм, так как опровержение есть соединение противоположностей» [1, с. 127]. Рассматриваемая стилистическая фигура встречается в произведениях писателей Средних веков, эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. Особое внимание ей уделялось в риториках, которые выступали учебниками по стилистике.

Отметим, что антитеза есть продолжение и развитие свойственной человеческому уму склонности к противопоставлению понятий. Как указывал Ш. Балли, она «является убедительным примером того, что стилистов приемы воспроизводят и “эстетизируют” естественные тенденции речи» [2, с. 218]. К специфическим чертам этой фигуры речи относятся замкнутая структура и симметрия противопоставляемых частей. Антитеза и близкие к ней стилистические оппозиции могут быть выражены любым членом предложения. Важно обозначить, что там, где нет параллелизма, нет и антитезы. В художественном произведении антитеза и параллельная конструкция служат одной цели – выделению факта для того, чтобы сделать его более «рельефным». Таким образом, действие антитезы характеризует различные аспекты текста (от логико-понятийной основы до композиционно-стилистической структуры).

Несмотря на эффектность анализируемой фигуры речи, многие авторы предостерегали от злоупотребления ею. Б. Паскаль говорил о том, что искусственно созданные антитезы похожи на «фальшивые окна для симметрии» и что те люди, которые украшают речь антитезами, ставят своей задачей не верную передачу мысли, а правильное построение фигуры [3]. Э. Б. де Кондильяк также рекомендовал осторожно употреблять антитезу, поскольку ее частое использование делает текст монотонным и неинтересным [4]. Настоящее исследование посвящено изучению антитезы в трилогии французского писателя Э. Базена «Семья Резо» («La famille Rezeaux») [5], поскольку ведущей в ней является тема противоборства матери и сына. В основе сюжета первого романа «Змея в кулаке» («Vipère au poing») находятся сложные семейные отношения, являющиеся сатирой на буржуазное общество: главный герой Жан Резо с детства подвергался нападкам матери Психиморы, установившей в доме-усадьбе в Хвалебном жесткие правила поведения, унижавшей собственных детей и полностью подавлявшей их волю. Во второй книге о семье Резо «Смерть лошади» («La mort du petit cheval»), раскрывающей мельчайшие подробности семейной жизни, которые позволяют составить точные психологические портреты героев, описываются нескончаемые попытки мадам Резо разрушить жизнь Жана. Текст третьего романа «Крик совы» («Cri de la chouette») повествует о постаревшей Психиморе, которая направляет всю нерастратченную в свое время любовь на дочь Жана Саломею, но до сих пор вторгается в жизнь сына, чем доставляет множество неприятностей дружной семье.

В трилогии Э. Базена прослеживается исповедальная традиция, о чем свидетельствует сосредоточенность главного героя на собственных душевных переживаниях. Семья его родителей относится к миру

давно ушедшего прошлого с его застывшей косностью, многочисленными страхами и предрассудками. В сознании Жана постоянно рождаются противоречия между прошлым и настоящим, мертвым и живым, побуждая его преодолевать влияние семьи для того, чтобы найти самого себя. В этом смысле произведения представляют собой богатый иллюстративный материал того, как антитеза способствует глубокому описанию бесконечных мучительных переживаний героя.

Синтаксическая структура антитезы в рассматриваемых романах разнообразна. Данная фигура речи встречается в простом предложении (формирующие ее части следуют одна за другой), сложносочиненном предложении с подчинением внутри (*phrase en cascade*), сложноподчиненном предложении с различными придаточными частями, бессоюзном предложении, а также в эллиптических конструкциях и целом фрагменте текста. Например, оппозиция имен существительных наблюдается в следующей фразе: *Il y a deux puretés, la blanche et la noire* [5, p. 257] 'Существует два вида чистоты – белая и черная' [6, с. 301].

Результаты и их обсуждение

В трилогии Э. Базена «Семья Резо» выделяются три типа противопоставлений: грамматическое, лексическое и композиционное. Рассмотрим их подробнее на примерах.

Грамматическое противопоставление. Художественный текст представляет собой целостную композиционно-стилистическую структуру, в которой разнообразные языковые средства организованы так, чтобы наилучшим образом воплотить авторский замысел. Значимая роль в передаче эстетической информации принадлежит грамматическим единицам. Большинство из них носят обязательный характер, т. е. оформление слов и словосочетаний подчиняется общеязыковым правилам, которые писатель не может изменить по своему усмотрению. В такой ситуации свобода выбора распространяется только на сферу грамматической синонимии. Тем не менее в литературном произведении грамматическая структура не является нейтральной, поскольку общеязыковое значение ее единиц трансформируется в соответствии с единым художественным заданием.

В настоящем исследовании важными выступают грамматические элементы, ориентированные на выражение противоположных смыслов в рамках коммуникативной установки текста и, следовательно, способствующие созданию его основной семантической оппозиции. Анализ фактического материала выявил только две разновидности стилистически значимых грамматических противопоставлений, поскольку текстам Э. Базена наиболее свойственны оппозиции лексических и композиционных единиц.

Для трилогии «Семья Резо» характерно противопоставление элементов, имеющих отрицательную и утвердительную формы. Отрицание может выражаться различными частями речи, например глаголом: *Fiche-moi la paix, mignonne, et laisse-moi rêver de toi* [5, p. 245] 'Оставь меня, крошка, в покое и позволь мне помечтать о тебе' [6, с. 287–288]. В данном случае наблюдается лексическая оппозиция с использованием грамматического параллелизма (глаголы *fiche* и *laisse* имеют форму повелительного наклонения). Кроме того, грамматическая оппозиция может строиться на сочетании отрицательных и утвердительных форм одного и разных глаголов. Так, оппозиция отрицательной и утвердительной форм глагола *être* присутствует в следующем примере: *Mon origine se retourne contre moi. Je ne suis pas pauvre: je suis un démuné, pour ne pas dire déclassé. On ne s'inquiète pas des gens inquiétants* [5, p. 221] 'Мое происхождение оборачивалось против меня. Я не был бедняком: я был обездоленным, чтобы не сказать деклассированным. Никто не беспокоится о беспокойных людях' [6, с. 259].

Приведенные выше примеры грамматических противопоставлений не исчерпывают их разнообразия, однако позволяют понять, что в художественном тексте любая из них может стать стилистически значимой. Такую возможность оппозиции грамматических элементов получают лишь при соотнесении с единицами лексического уровня.

Лексическое противопоставление. В достижении идейно-эстетического единства текста доминирующее положение занимает лексический уровень. По меткому выражению Ю. М. Лотмана, он составляет тот «основной горизонт, на котором строится здание семантики текста» [7, с. 208]. Главной единицей этого уровня выступает слово. В литературном произведении оно не равно себе как общесловарной единице, поскольку его семантика не является ограниченной номинативно-предметным значением, а служит порождением конкретной художественной структуры. В трилогии Э. Базена «Семья Резо» нами обнаружено несколько разновидностей лексических противопоставлений.

С точки зрения оформления в текстовом пространстве выделяются следующие модели лексических оппозиций.

1. Члены антитезы характеризуются однократным употреблением. Как правило, такие единицы следуют друг за другом в пределах одного высказывания, соединяясь при помощи союзов и интонации: *...La haine, beaucoup plus encore que l'amour, ça occupe* [5, p. 65] 'Ненависть завладевает людьми еще сильнее, чем любовь' [6, с. 83]; *Je m'occupe de son double, de ce qui me plaît ou de ce qui me déplaît en ce double,*

je ne m'occupe que de moi [5, p. 245] 'Я занимался ее двойником, тем, что мне в нем нравилось, и тем, что мне в нем не нравилось, я занимался лишь самим собой' [6, с. 287]. Иногда члены оппозиции находятся в отдельных, контактно расположенных высказываниях. Ср. позиции антитезы *la haine – l'amour* и *un combat – un pacte*: *Tu sais très bien que, si la haine est un combat, l'amour n'a que les apparences d'un combat et qu'en réalité c'est un pacte* [5, p. 252] 'Ты отлично знаешь, что если ненависть – это битва, то любовь – лишь видимость битвы, а фактически она пакт' [6, с. 295].

2. Две лексические единицы, образующие противопоставление, повторяются два раза и более, охватывая контекст от одного до нескольких сверхфразовых единств. Ср.: *On ne dit que les hommes sont jaloux du passé, alors que les femmes le seraient du présent (et il est certain qu'un homme préfère être le premier amour d'une femme parce que sa jalousie procède de l'esprit de création, tandis qu'une femme préfère être le dernier amour d'un homme parce que sa jalousie procède de l'esprit de compétition)* [5, p. 273] 'Говорят, что мужчина ревнует к прошлому, а женщина – к настоящему (и именно поэтому мужчина предпочитает быть первой любовью женщины, ибо его ревность идет от духа творящего, тогда как женщина предпочитает быть последней любовью мужчины, ибо ее ревность идет от духа соперничества)' [6, с. 319]. В данном предложении, кроме противопоставления *un homme – une femme*, присутствуют антитезы *du passé – du présent* и *premier – dernier*.

Кроме того, в рассматриваемой модели оппозиции один член может повторяться без трансформации лексического выражения, а другой – представляться рядом семантически близких единиц. Так, в следующем примере противопоставляются слово *monstre*, которое при повторе остается неизменным, и лексема *génitrice*, выраженная семантически близкими сочетаниями *une femme coupable* и *une femme courante*: *Un monstre m'avait été donné, un monstre unique en son genre et qui était ma génitrice. Voici qu'on met à la place une femme coupable, une femme courante, inspirée par les sentiments ordinaires, presque humains, peut-être encore plus humains que je ne l'imagine* [5, p. 298] 'Мне досталось чудовище, чудовище неповторимое в своем роде, и оно дало мне жизнь. И вот вместо этого чудовища подсовывают мне согрешившую женщину, самую обыкновенную, движимую самыми обыкновенными человеческими чувствами, возможно, даже еще более человеческими, чем я мог себе вообразить' [6, с. 347–348].

3. Две группы оппозиций и более имеют общий повторяющийся элемент. Ср.: *En somme, Brasse-Bouillon fait un bon père. On peut être mauvais fils et bon père, comme on peut être bon fils et mauvais père. Compensation ou réaction, il est certain que les enfants gâtés font souvent des parents terribles, tandis que les enfants malheureux se vengent rarement sur leur progéniture* [5, p. 307] 'В сущности, Хватай-Глотай оказался хорошим отцом. Можно быть плохим сыном и хорошим отцом, как можно быть хорошим сыном и плохим отцом. Реакция ли это или просто компенсация, но избалованные дети сплошь и рядом становятся скверными родителями, а несчастные дети редко вымещают свои горести на потомстве' [6, с. 359].

С позиции формальной репрезентации компонентов отмечены следующие разновидности лексических противопоставлений.

1. Члены оппозиции представлены антонимическими единицами, которые являются «центром притяжения» для подобных слов. Такие семантические противопоставления объединяют участки произведения, расположенные линейно. Приведем контекст, в котором компоненты антитезы *l'amour – la haine* становятся «центром притяжения» для глагола *transiger*: *Une femme que l'on respecte est une femme que l'on combat, que l'on force à tenir. L'exigence, qui m'enseigna ma mère, a peut-être changé de signe, mais elle demeure flagrante: je ne transigerai pas plus avec l'amour que je n'ai transigé avec la haine. Il faut qu'il ait de la classe* [5, p. 267] 'Уважать женщину – это значит воевать с женщиной, не позволять ей распускаться. Требовательность, к которой приучила меня моя мать, возможно, переменяла знак, но осталась все такой же настоятельной: я не вступлю в сделку с любовью, как не вступал в сделки с ненавистью. И тут нужен высокий класс' [6, с. 313]. Анализируемая разновидность лексических оппозиций представлена и в следующем примере: *L'importance que nous avons eue l'un pour l'autre est sans commune mesure avec le temps passé ensemble et si la tendresse n'y eut point de part, l'attention n'y fit pas défaut. Vous étiez exceptionnelle... C'est une chance pour les autres, mais peut-être ne fut-ce pas seulement un malheur pour votre fils. Il est bien que ce soit lui qui, des deux pouces, vous ferme les yeux. Nous ne nous sommes pas aimés, ma mère, mais j'étais là pour votre dernier soupir, comme vous le fûtes pour mon premier* [5, p. 470] 'Роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмерима со временем, проведенным нами вместе, и если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть отбавляй. Вы представляли собою исключение... Тем лучше для других, но, быть может, и для вашего сына это было не только несчастьем. Хорошо, что именно он своими руками закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, как вы присутствовали при моем первом' [6, с. 545]. В данном случае противопоставление *une chance – un malheur* выступает «центром притяжения» для слова *fils*, указывая на то, что для сына мать была счастьем и одновременно несчастьем. Аналогичную

функцию выполняет оппозиция *dernier* – *premier* для лексемы *soupir*, тем самым демонстрируя, что сын присутствует в момент смерти матери, а она – при его рождении.

2. При наличии противопоставленных семантических полей ключевая пара антонимических слов не выделяется. Ср.: *Mais je sais aujourd'hui que le mépris n'est qu'une ressource imparfaite: le respect que nous vouons à un être est une bien pire injure faite à tous ceux à qui nous le refusons* [5, p. 268] 'Но теперь я знаю, что презрение – не самое страшное оружие: уважение, которое мы испытываем к одному-единственному существу, по сути дела, куда более худшее оскорбление всем тем, кого мы не уважаем' [6, с. 313]. В приведенном примере единица *le mépris* вступает в оппозиционные отношения не только с лексемой *le respect*, но и с выражением *une bien pire injure*, в котором ей частично противопоставляется слово *une injure*.

Композиционное противопоставление. Композиция произведения обеспечивает связность и цельность его элементов. Она представляет собой, с одной стороны, совокупность средств, характерных для той или иной композиционно-речевой формы (повествования, описания или рассуждения), а с другой – членение текста на части. Необходимо отметить, что подобное деление композиции на два плана является условным, так как разграничить диалектическое единство содержания и формы невозможно.

Исследуемый в настоящей статье принцип находит выражение в организации обоих планов композиции художественного произведения. С точки зрения формы принцип антитезы реализуется через отношения противопоставленности элементов архитектоники текста, реплик персонажей и слов автора, которые подвергаются влиянию содержательных противопоставлений. Последние задаются контрастным параллелизмом тем, образов, событий и т. д.

Композиционные противопоставления разделяются на микро- и макрокомпозиционные. В совокупности они обеспечивают смысловую завершенность художественного текста.

Рассмотрим микрокомпозиционные оппозиции в трилогии «Семья Резо». Важным фактором, влияющим на композиционно-речевую структуру художественного текста, выступает противопоставление точек зрения одного или нескольких персонажей, которые воплощаются в различных типах речи. Например, мнение Поль, подруги Жана, о противоречивости чувств главного героя по отношению к семье, его поведения и образа мыслей раскрывается в следующих отрывках: *Paule disait: «Je te connais bien maintenant: tu ne cherches qu'à humilier ou à épater ta famille. Valet de chambre, homme-sandwich, laveur de carreaux, tu espérais les abaisser en ta personne et tu te décernais au surplus un brevet de courage. Tu confonds le courage avec le jusqu'au-boutisme. D'ailleurs, tu penses aussi que tu remonteras à leur hauteur, que tu les surclasseras par tes propres moyens. Tu ne vis pas pour toi, tu vis contre eux»* [5, p. 237] 'Поль говорила: «Я теперь тебя хорошо знаю: тебе лишь одно важно – унижить или эпатировать свою семью. Лакей, человек-сэндвич, мойщик окон – все лишь потому, что ты надеешься унижить их в твоём лице да еще вдобавок получить аттестат мужества. Но ты путаешь мужество и "Гром победы, раздавайся!"'. К тому же ты думаешь, что своими собственными силами доберешься до высот Резо и даже возьмешь над родичами верх. Ты живешь не для себя, ты живешь против них»' [6, с. 277–278]; *Tu es né fort, il faut le reconnaître. Mais tu ne te sers pas de ta force: tu la sers. Tu combats au lieu de militer. Tes positions sont presque toutes des oppositions* [5, p. 239] 'Ты рожден сильным. Но твоя сила тебе не служит, это ты ей служишь. Ты дерешься там, где нужно воевать. Твоя позиция почти всегда оппозиция' [6, с. 280].

Противопоставление элементов композиции может сопровождаться лексическими оппозициями. Так, антитезы *aimer* – *détester* и *donner* – *refuser* передают внутреннее состояние главного героя в момент посещения его матерью: *Je vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion d'être ce que je n'aurais jamais été si, vous aimant, j'avais aimé tout ce que vous représentez. Heureusement, je ne vous aimais pas! Je ne vous aime ni vous déteste. C'est pire; je ne vous sens pas, je me sens né de mère inconnue... Je ne vous dois rien, sauf la vie, comme le répète Monique: toutefois, ce que vous m'en avez donné et ce que vous m'en avez refusé s'équilibrent. Certes, je ne vous pardonne pas pour autant* [5, p. 324] 'Спасибо вам. Вы дали мне случай стать тем, кем бы я никогда не стал, если бы, любя вас, полюбил бы все то, что вы собой представляете. К счастью, я вас не любил! Я вас не люблю и вас не ненавижу. Хуже другое: я вас не чувствую, я чувствую себя рожденным от неизвестной мне матери. Я ничем вам не обязан, кроме жизни, как твердит Моника: однако все, что вы мне дали, и все, в чем вы мне отказали, уравнивается. Разумеется, я отнюдь не прощаю вас' [6, с. 378]. Данный пример показывает, что у Жана нет разногласий с матерью, хотя в душе он ее не прощает. Герой отказывается от символа презрения и ненависти – змеи, поскольку знает, что в его руках находится то, чего нет у матери, – ребенок. Именно эта сила помогла ему победить зло в душе.

Аналогичный пример микрокомпозиционного противопоставления, подкрепленного оппозиционными отношениями на лексическом уровне, содержится и в части текста с рассуждением Жана о новой черте характера Психиморы, появившейся после путешествия женщины по Карибскому морю с Саломеей:

Et des gestes et les regards n'étaient qu'enveloppement, caresse dans l'air, recherche du contact. Sans plus, d'ailleurs: on manquait encore d'habitude, on souffrait d'une longue retenue. Mais nul autre mot que celui de passion ne semblait mieux convenir pour qualifier le sentiment qui dévorait cette femme. Passion où elle se ressuscitait; ancienne, nouvelle et comme fendue en deux dans le sens de la longueur. La demi-dame du côté foie, en se rajeunissant, non sans quelque ridicule, récupérait en partie l'allure impérieuse de Folcoche. La demi-dame du côté cœur souriait, esclave de sa petite-fille [5, p. 413] 'Все ее жесты, все взгляды выражали одно стремление – обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не больше: она еще не привыкла, она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово, кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снедавшего эту женщину. Страсть, которая ее омолаживала; сама она одновременно была и прежней, и новой, и как бы продольно раскололась пополам. Половина этой дамы – с той стороны, где печень, – несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки Психиморы. А половина со стороны сердца излучала улыбки: тут она была работой своей внучки' [6, с. 480–481].

Ассиметричная антитеза композиционных элементов прослеживается в описании Жаном предсмертных часов Психиморы: *Ses yeux se ferment et j'ai devant moi une insupportable statue au désespoir. A ce qui la torture il n'y aura pas de soulagement: sauf dans ce qui approche. J'ai cru longtemps que son châtiment, elle le trouverait dans l'indifférence et la solitude d'une vieille méprisée. Erreur! Elle l'aura trouvé dans l'amour même découvert trop tard et aussitôt perdu... Pourtant je me suis trompé si je l'ai cru un instant capable de résignation. Son visage change soudain d'expression. Ses yeux se rouvrent et, c'est la rage qui la ranime. Si en ce moment elle me déteste ou se déteste ou déteste seulement l'imbécillité du hasard, je ne le saurai pas. Si c'est un remords ou un défi, une simple citation, une affreuse boutade, je ne le saurais pas!* [5, p. 466] 'Глаза ее смыкаются, и передо мной душераздирающее зрелище воплощенного отчаяния. Ничто уже не может облегчить ее муки, разве только то, что неизбежно надвигается. Я всегда думал, что наказанием ей будет всеобщее равнодушие и презираемая всеми одинокая старость. Неправда! Покарает ее сама любовь, открытая ею слишком поздно и тут же утраченная... Однако же я заблуждался, полагая, что она хоть на мгновение способна покориться судьбе. Выражение ее лица вдруг меняется. Глаза вновь открылись, и на этот раз в них горит бешенство. Меня ли ненавидит она в этот момент или ненавидит себя, а может быть, только нелепость случая – этого я не узнаю. Раскаяние это или вызов, простая цитата или отвратительная шутка – этого я не узнаю' [6, с. 540]. Глубина характеристики мадам Резо, воплощающая правдивость жизни, обеспечивается контрастностью лексики. Сначала Психимора называется душераздирающим зрелищем воплощенного отчаяния, что вызывает у читателя сочувствие. Однако в конце отрывка по описанию ее яростных глаз становится понятно, что мадам Резо продолжает оставаться властной, своенравной, причиняющей страдания своим близким женщиной. Она ненавидит глупый случай, который делает ее бессильной в своей злобе. Однако героиню карают не негативные чувства и всеобщее презрение, а любовь.

При исследовании составляющих макрокомпозиции произведений трилогии противопоставление было выявлено в заглавии, вступлении и заключении. Данные элементы текста называются сильными позициями, поскольку выступают участками повышенной информативности.

Заглавие дает общее представление о предмете сообщения, способствует возникновению у читателя ассоциаций и помогает ему выработать стратегию восприятия написанного. Названия рассматриваемых романов отличаются разнообразием. Например, заглавия первой («Змея в кулаке») и третьей («Крик совы») книг состоят из нарицательных имен существительных, приобретающих при соотнесении с персонажем определенные коннотации: змея и сова ассоциируются с мадам Резо. Переносный смысл присущ названию второй книги («Смерть лошадки»), которое указывает на избавление Жана от полученных в детстве травм.

Финал произведения играет большую роль в его структурной целостности. Нередко именно заключительные фрагменты помогают читателю понять смысл заглавия или основную мысль текста, постигнуть суть того или иного художественного образа. Отношения основной и заключительной частей текста могут строиться на смысловом контрасте – эффекте обманутого ожидания.

Макрокомпозиция литературного произведения часто характеризуется наличием элемента, который можно назвать полем напряжения. Оно может создаваться в начале текста путем сопоставления фрагментов с противоречивыми смыслами и разрешаться только в конце. Таким образом, поле напряжения охватывает всю структуру художественного произведения. Например, в первом романе данное поле создается в третьей главе повествования фразой, построенной по принципу антитезы, после чего читатель начинает подозревать о семейной драме, которая разрешится в конце третьего романа трилогии: *Grand-mère mourut. Ma mère parut* [5, p. 28] 'Бабушка умерла. Появилась моя мать' [6, с. 42].

Заключение

Противопоставление является главным приемом организации текста трилогии Э. Базена «Семья Резо». С помощью принципа антитезы автору удалось показать контрастность характеров главных героев, их душевного состояния, взглядов на жизнь и поступков.

Условием взаимодействия всех текстовых противопоставлений выступает единое коммуникативное задание. При его наличии такие оппозиции имеют общую функционально-семантическую базу и служат созданию ключевой семантической оппозиции. Все виды противопоставлений прямо или косвенно соотносятся с главной текстовой оппозицией на основе смысловыразительной детализации.

Для художественных произведений, построенных по принципу антитезы, характерны оппозиции грамматических, лексических и композиционных единиц. Грамматические противопоставления участвуют в передаче эстетической информации и упорядочивают текст. Они играют вспомогательную роль в формировании основной семантической оппозиции, реализуя свое значение при взаимодействии с лексическими противопоставлениями. Последние являются важными для создания смыслового контраста. Элементы лексических оппозиций могут употребляться однократно и многократно, располагаться контактно и дистантно. Смыслы, находящиеся в подтексте, чаще всего создаются композиционными оппозициями, которые делятся на микро- и макрокомпозиционные.

Выявление отношений, регулирующих функционирование речевых противопоставлений в литературном произведении, позволило установить закономерности его организации. Во-первых, текст, построенный по принципу антитезы, включает грамматические, лексические и композиционные противопоставления. Во-вторых, данные виды оппозиций взаимодействуют друг с другом на основе типовых функций. В-третьих, такое взаимодействие образует лингвистический механизм, обеспечивающий семантическое единство художественного текста.

Библиографические ссылки

1. Аристотель. *Риторика. Поэтика*. Пешкова ИВ, Шелогурова ГН, редакторы; Цыбенко ОП, Аппельрот ВГ, переводчики. Москва: Лабиринт; 2000. 221 с.
2. Балли Ш. *Французская стилистика*. Эткинд ЕГ, редактор; Долинин КА, переводчик. Москва: Издательство иностранной литературы; 1961. 394 с.
3. Velikovsky S, éditeur. *Moralistes français du XVII siècle*. Moscou: Progress; 1967. 390 p.
4. де Кондильяк ЭБ. *Сочинения. Том I*. Шерн-Борисова ИС, переводчик. Москва: Мысль; 1980. 334 с.
5. Bazin H. *Vipère au poing. La mort du petit cheval. Cri de la chouette*. Moscou: Progress; 1979. 525 p.
6. Базен Э. *Собрание сочинений. Том I, Семья Резо*. Немчинова Н, Жаркова Н, Брандис Н, Тетеревникова А, переводчики. Москва: Художественная литература; 1988. 558 с.
7. Лотман ЮМ. *Структура художественного текста*. Москва: Искусство; 1970. 384 с. (Семиотические исследования по теории искусства).

Статья поступила в редколлегию 02.07.2024.
Received by editorial board 02.07.2024.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ ВОРОТА, ВАРОТЫ, 门/大门 И ДВЕРЬ, ДЗВЕРЫ, 门/户/门户 КАК ЧАСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО КОДА КУЛЬТУРЫ

Н. С. ПРОТАСЕНЯ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Излагаются результаты лингвокультурологического анализа единиц, реализующих архитектурный код культуры в русском, белорусском и китайском языках. Материалом исследования послужили фразеологизмы с компонентами *ворота*, *вароты*, 门/大门 и *дверь*, *дзверы*, 门/户/门户, извлеченные из двенадцати фразеологических словарей. Предлагается классификация фразеологических единиц, в которой они сгруппированы на основании семантических признаков, восходящих к онтологическим качествам ворот (дверей), а также закодированных в образе ворот (дверей) сущностей, явлений и ценностей. В рамках исследования данной группы фразеологических единиц выявляются типологические сходства и различия реализации архитектурного кода в трех лингвокультурах.

Ключевые слова: код культуры; архитектурный код; лингвокультурологический подход; фразеологические единицы; символ; ворота; дверь.

ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З КАМΠΑНЕНТАМІ ВОРОТА, ВАРОТЫ, 门/大门 І ДВЕРЬ, ДЗВЕРЫ, 门/户/门户 ЯК ЧАСТКА АРХІТЭКТУРНАГА КОДА КУЛЬТУРЫ

Н. С. ПРАТАСЕНЯ^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анацыя. Прыводзяцца вынікі лінгвакультуралагічнага аналізу адзінак, якія рэалізуюць архітэктурны код культуры ў рускай, беларускай і кітайскай мовах. Матэрыялам даследавання паслужылі фразеалагізмы з кампанентамі *ворота*, *вароты*, 门/大门 і *дверь*, *дзверы*, 门/户/门户, узятыя з дванаццаці фразеалагічных слоўнікаў. Прапануецца класіфікацыя фразеалагічных адзінак, у якой яны згрупаваны на падставе семантычных прымет, што ўзыходзяць да анталагічных якасцей варот (дзвярэй), а таксама закадзіраваных ў вобразе варот (дзвярэй) сутнасцей, з'яў і каштоўнасцей. У рамках даследавання дадзенай групы фразеалагічных адзінак выяўляюцца тыпалагічныя падобнасці і адрозненні рэалізацыі архітэктурнага кода ў трох лінгвакультурах.

Ключавыя словы: код культуры; архітэктурны код; лінгвакультуралагічны падыход; фразеалагічны адзінкі; сімвал; вароты; дзверы.

Образец цитирования:

Протасеня НС. Фразеологизмы с компонентами *ворота*, *вароты*, 门/大门 и *дверь*, *дзверы*, 门/户/门户 как часть архитектурного кода культуры. *Журнал Белорусского государственного университета. Филология.* 2025;1:66–75.
EDN: BKHVHW

For citation:

Protasenia NS. Phraseologisms with the component *ворота*, *вароты*, 门/大门 and *дверь*, *дзверы*, 门/户/门户 as a part of architectural code of culture. *Journal of the Belarusian State University. Philology.* 2025;1:66–75. Russian.
EDN: BKHVHW

Автор:

Нина Сергеевна Протасеня – старший преподаватель кафедры китайского языка филологического факультета.

Author:

Nina S. Protasenia, senior lecturer at the department of Chinese philology, faculty of philology.
nlnaprotasenia@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-6199-0160>

PHRASEOLOGISMS WITH THE COMPONENT ВОРОТА, ВАРОТЫ, 门/大门 И ДВЕРЬ, ДЗВЕРЫ, 门/户/门户 AS A PART OF ARCHITECTURAL CODE OF CULTURE

N. S. PROTASENYA^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The article presents results of linguocultural units analysis, implementing the architectural code of culture in the Russian, Belarusian and Chinese languages. The material for the study is based on phraseological units with the *ворота, вароты, 门/大门* and *дверь, дзверы, 门/户/门户* components, extracted from twelve phraseological dictionaries. An author proposes classification of phraseological units, where they are grouped basing on semantic features that go back to the ontological qualities of gates (doors). Within the framework of the units phraseological group study typological similarities and differences in the implementation of the architectural code in three linguistic cultures have been identified.

Keywords: culture code; architectural code; linguoculturological approach; phraseological units; symbol; gate; door.

Введение

Одним из базовых лингвокультурологических понятий является культурный код, комплексный анализ которого представлен в трудах Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой, В. В. Красных, О. А. Лещинской, В. А. Масловой, М. В. Пименовой, В. М. Савицкого, В. Н. Телия и других ученых. В парадигме лингвокультурологии этот термин трактуется как «система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставших носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира они воплотили в себе культурные смыслы, которые “прочитываются” в этих знаках» [1, с. 9]. Кодирование культурного пространства носит национальный характер и является специфическим для каждого этноса. Наиболее ярко культурные смыслы проявляются в таких единицах языка, как фразеологизмы, которые соотносятся со знаками и текстами культуры (символами, эталонами, мифами, ритуалами и т. п.), образующими коды культуры. Некоторые из кодов, например телесный [1], кулинарный¹, вещественный², акциональный³, уже хорошо изучены и описаны. Часть работ выполнена в рамках сопоставительных исследований на материале разных языков⁴. Китайско-русские соответствия в реализации телесного кода описаны достаточно подробно⁵. Проведен комплексный лингвокультурологический анализ языковых единиц со значением ‘время’ в русской языковой картине мира на фоне китайского языка⁶.

Архитектурный код, который занимает в культуре одно из центральных мест, включает в себя наименования строений и их частей, несущие функционально значимые для культуры смыслы. В то же время архитектурный код относится к числу малоизученных разновидностей кодирования культурных феноменов. Работы, в которых так или иначе затрагиваются проблемы, связанные с изучением и описанием данного кода культуры в языке, отражают в основном два ракурса видения объекта: лингвокультурологический и лингводидактический. Анализ ключевых компонентов в составе фразеологизмов, соотносимых с архитектурным кодом культуры, раскрытие их символической природы происходят в рамках лингвокультурологического подхода [2; 3]. В результате исследования русской и китайской фразеологии были выявлены основные семантические, коннотативные и символические смыслы, значимые для паремий, вербализующих стереотипные представления о жилище, его частях и дворовых постройках (Ван Исюань)⁷. Описание единиц архитектурно-домоустроительного кода актуально и с точки зрения лингводидактики. Так, в работах О. В. Макаровой отражено словарное и лингводидактическое описание единиц этого кода в интересах преподавания русского языка в иностранной аудитории⁸.

¹Капелюшник Е. В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Томск, 2012. 176 с.

²Чжоу Юеминь. Вещественный код русской лингвокультуры : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2019. 172 с.

³Бе Чуньхун. Средства выражения акционального кода в русском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2020. 233 с.

⁴Сарац Хакан. Природно-ландшафтный код культуры (на материале русского и турецкого языков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. М., 2016. 191 с. ; Гукетлова Ф. Н. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на материале французского, кабардино-черкесского и русского языков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. М., 2009. 431 с.

⁵Го Синь-и. Телесный код в китайской фразеологии и его русское соответствие : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.22. М., 2004. 187 с.

⁶Лян Сяонань. Русский темпоральный код в свете лингвокультурологического подхода: на фоне китайского языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 2008. 175 с.

⁷Ван Исюань. Стереотипные представления о жилых и дворовых постройках в русских паремиях на фоне китайских: лингвокультурологический аспект : дис. ... канд. филол. наук : 5.9.5. СПб., 2004. 300 с.

⁸Макарова О. В. Лингвометодические основы исследования архитектурно-домоустроительного кода русской лингвокультуры в целях преподавания русского языка как иностранного : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. М., 2010. 193 с.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена как растущим вниманием лингвокультурологов к проблеме кодирования и декодирования культурной информации в языковом знаке, так и недостаточной изученностью архитектурного кода в рамках сопоставительного языкознания.

Цель статьи – выявить типологические сходства и национальную специфику реализации архитектурного кода культуры в русских, белорусских и китайских фразеологизмах (включая паремии) с компонентами *ворота*, *вароты*, 门/大门 и *двери*, *дзверы*, 门/户/门户. Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие задачи: определение характерных черт корпуса фразеологизмов, репрезентирующих архитектурный код в трех лингвокультурах (сформирован на основе сплошной выборки из фразеологических словарей); выявление национально-культурных коннотаций фразеологизмов, в которых проявляются культурные смыслы в виде представлений, знаний и ассоциаций, и соотнесение их с символами, эталонами, стереотипами и другими культурными знаками (обычаями, ритуалами и т. п.) русского, белорусского и китайского языков; рассмотрение системы устойчивых представлений, содержащих архитектурные образы в качестве эталонов сравнения при метафорической номинации различных явлений действительности; лингвокультурологический анализ и типологизация исследуемых фразеологизмов на основе их принадлежности к семантическим группам; выявление в отобранных единицах культурно-специфических значений, характерных для русского, белорусского и китайского языкового сознания.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили 143 русских, 73 белорусских и 427 китайских фразеологических единиц, содержащих лексемы *ворота*, *вароты*, 门/大门⁹ и *двери*, *дзверы*, 门/户/门户¹⁰. Ввиду особенностей лексической системы китайского языка при отборе материала необходимо было учитывать композиты, где единица 门 ‘ворота, дверь’ участвует в формировании метафорической семантики (например, 朱门 ‘богатый дом’ (букв. ‘красные ворота’), 后门 ‘лазейка, черный ход’ (букв. ‘задняя дверь’)).

В процессе количественной обработки материала лексические и грамматические варианты рассматривались в рамках одной фразеологической единицы на основании тождества значения и единства внутренней формы: *открывать* (*раскрывать*, *распахивать*), *открыть* (*раскрыть*, *распахнуть*) *дверь* (*двери*); 蓬户瓮牖 (букв. ‘дверь из соломы, окна из битой черепицы’), 蓬户茅牖 (букв. ‘дверь из соломы, окна из тростника’). При интерпретации изучаемых единиц применялись общелингвистические методы обобщения и классификации, элементы количественного анализа, а также специальные лингвистические методы (лингвокультурологический, компонентный и сравнительно-сопоставительный анализ).

В данном исследовании мы ориентируемся на основные принципы словарного описания фразеологических единиц, разработанные коллективом авторов издания «Большой фразеологический словарь русского языка» [4]. Так, при описании отобранных единиц мы применяли следующие процедуры: анализ толкования семантики фразеологических единиц в словарях; культурологическое комментирование (фразеологизмы в целом и их отдельные компоненты рассматриваются в аспекте соотнесенности с древнейшими пластами культуры (мифологическими представлениями об устройстве мира, конкретными текстами мифов, архетипическими противопоставлениями, ритуалами и их рефlekсами в обычаях, обрядах и т. п.), а также слоями культуры, имеющими отношение к сюжетам Библии); соотнесение фразеологизмов с кодами культуры, а также выявление роли образа фразеологизма в целом или отдельных его компонентов как знаков языка культуры; определение видов тропов, на основе которых образованы фразеологизмы; классификация фразеологических единиц с учетом их принадлежности к семантическим группам; сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов разных языков.

Результаты и их обсуждение

В результате анализа как первого этапа исследования значения фразеологизмов были выявлены семантические признаки, восходящие к онтологическим свойствам и функциональной нагрузке ворот и дверей, а также закодированные в этих образах сущности, явления и ценности. На основании полученных данных были выделены семантические объединения собранных фразеологических единиц.

Количественное распределение материала исследования по выделенным семантическим группам и доля данных единиц в рамках подкорпуса фразеологизмов, включающих образы дверей и ворот, в каждом из трех языков показаны в таблице.

⁹В современном китайском языке понятие «ворота» представлено как односложным словом 门, так и двусложным 大门. Последнее семантизируется в толковом словаре как ‘главные ворота постройки (например, дома, двора, парка), которые выходят на улицу’ (XDHCD, с. 243).

¹⁰Лексема 户 в современном китайском языке редко используется в первичном значении ‘дверь (одностворчатая)’. Чаще реализуются метонимические производные лексико-семантические варианты ‘семья’, ‘домохозяйство’. Для данного исследования были отобраны фразеологические единицы, в которых лексема 户 используется в значении ‘дверь’.

Распределение фразеологических единиц русского, белорусского
и китайского языков в рамках семантических группDistribution of phraseological units of Russian, Belarusian
and Chinese languages within semantic groups

Название семантической группы	Количество единиц		
	Русский язык	Белорусский язык	Китайский язык
Взаимоотношения и взаимодействие людей	48 (33,6 %)	22 (30 %)	116 (27,2 %)
Пространственные и временные отношения	20 (14,0 %)	6 (8,2 %)	19 (4,5 %)
Статус и уровень благосостояния человека	11 (7,7 %)	8 (11,0 %)	80 (18,7 %)
Физическая и речевая деятельность человека	11 (7,7 %)	6 (8,2 %)	40 (9,4 %)
Интеллектуальная сфера жизни человека	10 (7,0 %)	4 (5,5 %)	8 (1,9 %)
Трудные ситуации и угрозы благополучию	8 (5,6 %)	1 (1,4 %)	36 (8,4 %)
Психофизиологическое состояние человека	7 (4,9 %)	1 (1,4 %)	4 (0,9 %)
Оценка качеств и поведения человека	7 (4,9 %)	14 (19,2 %)	33 (7,7 %)
Область духовной культуры и мировоззрения человека	4 (2,8 %)	5 (6,8 %)	49 (11,5 %)
Внешность человека	4 (2,8 %)	1 (1,4 %)	0 (0 %)
Оценка ситуации, предмета и явления	3 (2 %)	1 (1,4 %)	16 (3,7 %)
Профессиональные навыки и способности человека	0 (0 %)	0 (0 %)	7 (1,6 %)
<i>Всего</i>	<i>143</i>	<i>73</i>	<i>427</i>

В настоящем исследовании приводится лингвокультурологический анализ семи наиболее показательных в количественном отношении семантических групп. Единичные примеры фразеологизмов, которые не вошли в семантические группы, представленные в таблице, составляют от общего количества фразеологизмов 7 % (10 ед.), 5,5 % (4 ед.), 4,5 % (19 ед.) в русском, белорусском и китайском языках соответственно.

Пространственные и временные отношения. Как свидетельствует фразеология трех языков, в народном сознании ворота и двери символически отражают идею размежевания «своей» и «чужой» территории. Двери выступают как символ канала связи с окружающим миром: открытые двери олицетворяют возможность доступа, закрытые – отказ впускать кого-либо в свое пространство. Для русского языка характерны следующие выражения: *открывать/раскрывать/распахивать* и *открыть/раскрыть/распахнуть дверь/двери* (кому, куда) ‘давать свободный, беспрепятственный доступ куда-л., к чему-л.’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 307); *при закрытых дверях* ‘без допуска посторонних; в узком кругу’ (БСРП 2007, с. 175). Аналогичные единицы существуют в белорусском языке: *адчыняць/адчыніць/адкрываць/адкрыць дзверы* (каму, чаму, куды) ‘даваць свабодны доступ; ствараць спрыяльныя ўмовы’ (СФБМ, т. 1, с. 79); *пры зачыненых дзвярах* ‘у прысутнасці толькі зацікаўленых асоб, тайна ад іншых’ (СФБМ, т. 1, с. 371). В китайском языковом сознании дверь символизирует возможность открыться внешнему миру: 门户洞开 ‘совершенно не остерегаться вторжения других стран, не блокировать’ (букв. ‘[все] двери раскрыты настежь’)¹¹ (ЗНСУСН, с. 774).

Образы ворот и дверей соотносят архитектурный код с пространственным, символизируя территориальную приближенность, отражают стереотипное представление о близком расположении чего-либо. Так, русские и белорусские фразеологизмы *ворота в ворота* ‘рядом, близко’ (БСРП 2007, с. 102); *дверь в дверь* ‘в непосредственной близости друг от друга, непосредственно друг против друга (быть, находиться, располагаться)’ (БСРП 2007, с. 175); *жить двери в двери* ‘быть соседями’ (БСРП 2007, с. 174); *дзверы ў дзверы* (ТСБМ, с. 164) основаны на партитивной метонимии (*ворота (дверь)* вместо *дом*). Образ данных фразеологизмов восходит к древнейшей архетипической форме осознания мира, для которой характерна оппозиция «далекий – близкий», тесно связанная с базовым противопоставлением «свой – чужой». Ворота (двери) выступают как граница дома, место соприкосновения пространств двух и более объектов. Взаимная направленность ворот или дверей в данных фразеологических единицах является партитивным аналогом близкого расположения домов, проживания рядом.

В русской и китайской лингвокультурах единицы *ворота* и *дверь* могут метонимически замещать дом или учреждение: *не искать дверей* ‘перестать посещать чей-л. дом’ (БСРП 2007, с. 174); *толкаться*

¹¹Здесь и далее перевод наш. – Н. П.

во все двери ‘обращаться во все инстанции’ (БСРП 2007, с. 175); 门到户说 ‘разъяснять от дома к дому’ (букв. ‘объяснения от ворот до двора’) (ЗНСУСН, с. 774).

В трех рассматриваемых языках дверь является символом метрической сферы, данное слово используется для обозначения не только близкого пространства, но и времени, приближения каких-либо событий. Образ преддверия, пространственно-временного порога или кануна представляют фразеологические единицы у дверей (*быть/стоять/находиться* и т. п.) ‘о приближении, наступлении чего-л.’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 307); *стучаться в дверь/двери* (кого, чью) ‘неуклонно приближаться, надвигаться, наступать’ (БСРП 2007, с. 175); *стукацца ў дзверы* ‘няўхільна наступаць, набліжацца, даючы знаць аб сваім з’яўленні’ (СФБМ, т. 2, с. 648); 双喜临门 ‘в доме одновременно два радостных события’ (букв. ‘у дверей [в доме] двойная радость’) (ЗНСУСН, с. 1101).

Трудные ситуации и угрозы благополучию человека. В китайской языковой картине мира опасности, проблемы и неприятные неожиданности, которые могут быть следствием поведения человека или стечения обстоятельств, а также способы разрешения этих сложностей кодируются в образе дверей. Так, в китайском языковом сознании двери символизируют возможность выхода из сложной ситуации, трудного положения, а их отсутствие или неспособность найти их олицетворяют неразрешимость проблемы: 门门有路, 路路有门 ‘всегда можно найти выход; в конечном итоге есть решение’ (букв. ‘у каждой двери есть дорога, у каждой дороги есть двери’) (YYDCD, с. 498); 进退无门 ‘трудная ситуация, оказаться в безвыходном положении’ (букв. ‘нет дверей, чтобы идти и отступать’) (ЗНСУСН, с. 613).

Окружающий мир за пределами освоенного пространства представляется опасным, пересечение границы символизирует неизбежность возникновения трудностей: 出的门多, 受的罪多 ‘вне дома можно встретить любые трудности, страдания неизбежны’ (букв. ‘чем больше выходишь за двери, тем больше страданий’) (YYDCD, с. 108). Дверь, как отмечалось выше, делит пространство на «свое» и «чужое», однако пребывание в своем пространстве, внутри дома за закрытой дверью не гарантирует безопасность, напротив, отгороженность от внешнего мира сопряжена с непредвиденными угрозами: 闭门家里坐, 祸从天上来 ‘произошла неожиданная беда’ (букв. ‘закрыть дверь и сидеть дома, беда наступает с небес’) (YYDCD, с. 31). В традиционной русской паремиологии образ ворот изначально не ассоциировался с бедой. Современное связанное с ожиданием несчастий значение пословиц *пришла беда – отворяй ворота* (НБТСРЯ, с. 150) и *отворяй ворота беде* (БСРП 2010, с. 157) предположительно является результатом переосмысления компонента *беда* (ранее *бѣда*) ‘повозка’: в словаре В. И. Даля наряду со значениями ‘горе’ и ‘очень’ отмечается значение ‘одноколка, двуколка, кабриолет’ [5, с. 114].

Социальный статус и уровень благосостояния человека. Ворота и двери воспринимаются как «лицо дома», своеобразная «визитная карточка», поскольку это первое, что можно увидеть, приближаясь к жилищу. Так, пословица *по воротам и хозяина видно* (БСРП 2010, с. 157) свидетельствует о тесной ассоциативной связи ворот как символа границ пространства человека с их владельцем: по воротам складывается впечатление о хозяине.

В русской, белорусской и китайской лингвокультурах лексемы *ворота* и *дверь* (в сочетании с элементами других кодов) могут кодировать социальный статус человека. В рамках данной денотативной области мы выделили две смысловые группы единиц, кодирующих высокий социальный статус (*запирать ворота пирогами* ‘жить в достатке, быть богатым’ (БСРП 2007, с. 102); *вароты пірагамі/пірагом падпёрты(я)* (у каго) ‘ўсяго ўволю, колькі хочаш; пра багатае жыццё’) (СФБМ, т. 1, с. 175) или низкий социальный статус (*запирать ворота бороной* ‘жить в крайней бедности’ (БСРП 2007, с. 102)). В китайской фразеологии данная смысловая группа представлена значительно шире. Это обстоятельство обусловлено тем, что в Древнем Китае существовала ранговая дифференциация архитектурных строений, которая отражала принципы государственного устройства, общественных и межличностных отношений, регулируемых правилом цзунь-бэй (разграничением высокого и низкого). Разрыв между высоким и низким социальным статусом владельца подчеркивался строгими иерархическими различиями в конструктивном и декоративном оформлении ворот и дверей. Эти представления отразились и во фразеологии китайского языка. Так, образы ворот, окрашенных в красный цвет (朱门) или сделанных из золота (金门), стали метафорой богатства и знатности. К фразеологическим единицам, кодирующим высокий социальный статус, относятся следующие: 朱门绣户 ‘богатая и знатная семья’ (букв. ‘красные ворота, разукрашенные двери’) (ЗНСУСН, с. 1599); 金门绣户 ‘богатая и знатная семья’ (букв. ‘золотые ворота, разукрашенные двери’) (ЗНСУСН, с. 603). Ворота из хвороста (柴门) и дверь из соломы (蓬户) как традиционный атрибут убогого жилища простолюдина символизируют низкий социальный статус: 蓬户柴门 ‘убогое жилище, жить в нужде’ (букв. ‘дверь из соломы, ворота из хвороста’) (ЗНСУСН, с. 854); 蓬户瓮牖 ‘убогое жилье, низкое материальное положение семьи’ (букв. ‘дверь из соломы, окна из битой черепицы’) (ЗНСУСН, с. 854); 空室蓬户 ‘бедные условия жизни, жить в убогой хижине’ (букв. ‘пустая комната и дверь из соломы’) (ЗНСУСН, с. 665).

Дверь ассоциируется с семьей, родом, генеалогическими связями: 寒门生贵子, 白屋出公卿 ‘в бедных семьях часто рождаются выдающиеся люди’ (букв. ‘[за] холодными дверями рождается благородный сын, в домах с белыми стенами рождаются гуны и цины’) (YYDCD, с. 296).

Образ ворот и дверей отражает, по стереотипным представлениям, имущественный статус человека, обязательно учитываемый при вступлении в брак. Через сопоставление образов ворот или дверей во фразеологизмах китайского языка передается важность равного социального положения в браке: 竹门对竹门, 木门对木门 ‘о равном по общественному положению браке’ (букв. ‘бамбуковая дверь к бамбуковой двери, деревянная дверь к деревянной двери’) (YYDCD, с. 1031); 门当户对 ‘материальное положение и социальный статус мужчины и женщины подходят для вступления брак’ (букв. ‘ворота подходят, дворы соответствуют’) (ЗНСУСН, с. 774).

Выход из одних дверей и вход в другие кодирует ситуацию замужества. Так, во фразеологизме 出一门入一门 ‘женщина развелась и снова вышла замуж’ (букв. ‘выйти из одной двери и войти в [другую] дверь’) (YYDCD, с. 111) пересечение границы «чужого» пространства отражает представление о замужестве, изменении социального положения женщины.

Область духовной культуры и мировоззрения человека. Данная группа фразеологических единиц отражает национально-культурную специфику китайского архитектурного кода. Образ дверей в китайской фразеологии символизируют вхождение человека в духовную сферу: 遁入空门 ‘покинуть дом и принять монашество; скрыться от грешного мира и вступить в буддийскую школу’ (букв. ‘удалиться от мира и войти в ворота пустоты’) (ЗНСУСН, с. 302).

В отдельную подгруппу можно объединить фразеологизмы, в которых дверь символизирует возможность приобщиться к учению. Допуск в свое пространство (открытие дверей) символизирует передачу или распространение истинного знания: 开门受徒 ‘основать свое дело, принимать учеников, передавать мастерство’ (букв. ‘открыть дверь и принять последователей’) (ЗНСУСН, с. 653).

В китайской лингвокультуре лексема 门 ‘ворота (дверь)’ может образно кодировать научную школу, направление: 分门别户 ‘четко разграничивать направления в научной области на основе индивидуальных стилей и взглядов, основывать собственную школу’ (букв. ‘делить ворота, различать двери’) (ЗНСУСН, с. 345); 门户之争 ‘споры между школами’ (букв. ‘борьба ворот и дворов’) (ЗНСУСН, с. 774). В образе фразеологизма 一门同气 ‘близкие отношения и братские чувства между братьями или людьми одной системы взглядов’ (букв. ‘одна дверь, одинаковая духовная близость’) (ЗНСУСН, с. 1405) компонент *дверь* отражает идею единения на основе общих интересов, близости взглядов и духовных идеалов. В белорусской и китайской лингвокультурах используется образ ворот, ведущих в ад (вход в загробный мир, символ смерти) и рай (небесные врата, символ духовного бессмертия): *да некла шырокі варота, а да неба вузкі* (ПП, кн. 2, с. 168); 天堂有路不肯走, 地狱无门自撞入 ‘не бороться за светлое будущее, выбрать смертный путь и несчастную судьбу’ (букв. ‘есть дорога в рай, но человек отказывается по ней идти, нет ворот в ад, но человек сам туда ворвался’) (YYDCD, с. 777). В мифологической картине мира между пространствами жизни и смерти есть четкая граница, которая может воплощаться, в частности, в образе ворот (дверей). Этот образ является символом перехода в загробный мир, откуда нет возврата: *узкая дверь в могилу, а вон – и той нет* (БСРП 2010, с. 235); *шырокія вароты на той свет, ды адтуль не выйсьці* (ПП, кн. 2, с. 418); 进鬼门关 ‘умирать; перенести страдания и трудности’ (букв. ‘войти в ворота заставы бесов’) (НУГYYCD, с. 534).

В китайской фразеологической картине мира с образом дверей связаны философские представления о диалектике счастья и несчастья: 祸与福同门, 利与害同邻 ‘беда и счастье, выгода и бедствия взаимосвязаны и при определенных условиях могут заменять друг друга’ (букв. ‘у несчастья и счастья одни двери, выгода и бедствия рядом друг с другом’) (YYDCD, с. 346). Восприятие дверей как канала, через который счастье и беды проникают в жизнь человека, отражает мифологические представления, где двери обозначают грань между земным и неземным мирами. В белорусском языке существует пословица, в которой счастье приходит через ворота: *борах спіць, а ічасце само к яму пад вароты лезець* (ПП, кн. 2, с. 423).

Физическая и речевая деятельность человека. Во всех исследуемых языках лексема *ворота* встречается во фразеологических единицах, метафорически кодирующих неудачные действия: *заехать не в те ворота* ‘сделать что-л. не так, как следует’ (БСРП 2007, с. 102); *мінаў, мінаў, да не ў тых вароты папаў* (ПП, кн. 1, с. 191); 拜菩萨找错了庙门 ‘найти неправильное место; найти не того человека’ (букв. ‘кланяясь перед бодхисаттвой ошибиться воротами храма’) (YYDCD, с. 19).

Образ ворот используется для характеристики речевой деятельности человека. Части человеческого тела уподобляются дому и его конструктивным элементам, при этом рот образно соотносится с воротами или дверями. В русском и белорусском языках конструкции с отрицательной предикацией выражают невозможность контролировать чужую речь: *рот не ворота, клином (запором) не запрешь* (БСРНС, с. 119); *чужой рот – не свои ворота, не закроешь* ‘невозможно запретить кому-л. говорить,

рассказывать что-л.’ (БСРНС, с. 120); *чужы рот – не свае вароты, не зачыніш* ‘людей не прымусіш маўчаць. Кажуць з неадабрэннем пра распаўсюджванне розных чутак, плётак’ (ТСП, с. 567); *да чужога рота не зробіш варота* (ПП, кн. 2, с. 381).

В китайской фразеологии, напротив, при метафорической предикации преобладают конструкции отождествления (рот – это дверь): 口是祸之门 ‘говоря неосторожно, легко навлечешь беду’ (букв. ‘рот – это дверь беды’) (HYGYCD, с. 583); 舌为利害本, 口是祸福门 ‘разговоры могут принести счастье и пользу, а также беду и вред’ (букв. ‘язык – источник пользы и вреда, рот – дверь к беде и благополучию’) (YYDCD, с. 696). Значение невозможности контроля за своей речью в китайских фразеологизмах кодируется через образ стражи у ворот: 嘴上没有个把门的 ‘говорить что вздумается’ (букв. ‘у рта нет стражи у ворот’) (YYDCD, с. 1044).

Оценка качеств и поведения человека. Фразеологизмы трех языков с компонентом *ворота* (*дверь*) чаще всего содержат негативную оценку поведения человека и его качеств, проявленных в действии. Образ русских и белорусских спортивных (по сфере образования) фразеологизмов *играть в одни ворота* ‘действовать, поступать в интересах лишь одной стороны’ (БСРП 2007, с. 103); *гуляць у адны вароты* ‘дзейнічаць аднабакова, з непрыманнем чужых поглядаў, інтарэсаў і пад.’ (СФБМ, т. 1, с. 335) основывается на противопоставлении «свой – чужой». Компонент фразеологизма *играть* соотносится с акциональным кодом культуры: игра в восточнославянских культурах с древнейших времен воспринимается как имитация действительности, при этом сама действительность отождествляется с элементами спортивной игры. Образ фразеологизма соотносится также с числовым кодом культуры (*одни*) и в сочетании с компонентом архитектурного кода (*ворота*) выражает совокупность представлений о «своем» пространстве как о главном, наиболее значимом для удовлетворения собственных интересов.

В китайских пословицах лексема 门 ‘дверь’ используется для выражения идеи о том, что привычки и поведение человека предстают в истинном свете только тогда, когда человек находится в «своем» пространстве, ведь в нем он чувствует себя свободным, его поведение ничем не регламентируется, поэтому в личном пространстве могут проявляться негативные качества человека: 关住门子敢骂皇帝 ‘ирон. о человеке, который осмеливается только за спиной ругать влиятельных людей’ (букв. ‘закрыть дверь и осмелиться ругать императора’) (YYDCD, с. 273); 关着大门做皇帝 ‘нелепо превозносить себя’ (букв. ‘за закрытыми воротами быть императором’) (YYDCD, с. 272).

В русской и белорусской языковых картинах мира ворота концептуализируются как границы дозволенного, допустимого в социуме. В обоих языках есть фразеологические единицы, в которых ворота задают рамки приличий: *ни в какие ворота не лезет* ‘очень плохо, никуда не годится’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 171); *не лезе (не лезла) ні ў якія вароты* ‘вельмі дрэнны, не ўкладваецца ў агульнапрынятыя нормы’ (СФБМ, т. 1, с. 641). Данные фразеологические единицы демонстрируют нарушение установленных социокультурных норм приличия.

В китайской лингвокультуре образ закрытых дверей является, помимо прочего, символом оторванности от реальности: 闭门造车 ‘не принимать во внимание реальное положение вещей, занимаясь делами, полагаться лишь на субъективный взгляд’ (букв. ‘делать телегу при закрытых дверях’) (ЗНСУСН, с. 62). Значение данного фразеологизма связано с критической оценкой непрофессиональных действий человека. Работа при закрытых дверях – сложившийся в китайской лингвокультуре эмоционально-образный стереотип субъективизма, неполноты и поверхностности знаний.

В русском и белорусском языковом сознании нерегламентированный вход или выход, осуществляемый не через ворота или двери, кодирует неудачный результат действия (*пришел в дверь, выйдешь в трубу* (БСРП 2010, с. 235)); бесполезность каких-либо действий (*займі чорта ад варот, дык ён цераз плот* ‘гаворыцца пра бескарыснасць якіх-н. дзеянняў, бо яны не дадуць станоўчых вынікаў’ (ТСП, с. 199)); неожиданность появления кого-либо (*ты з варот, а ён цераз плот* ‘кажуць пра таго, хто можа нечакана, непрадбачана аказацца перад кім-н.’ (ТСП, с. 489)); отражает отрицательные качества и неподобающее поведение человека: наглость, самодурство, изворотливость, хитрость (*ворота открыты, а он лезет в подворотню* (БСРП 2010, с. 157); *не хочу в ворота – разбирай забор* (БСРП 2010, с. 157); *выпхнуць яго дзвярыма, то ён акном улезе* (ПП, кн. 2, с. 346); *мы ад варот, а ён чэраз плот* (ПП, кн. 2, с. 306); *мы да варот, а фашыст праз плот* (ПП, кн. 2, с. 546)).

В белорусских фразеологизированных сравнениях со значением бесполезности действия дверь соотносится с антропным кодом культуры через оценочное обозначение *дурак*: *цягаць, насіць як дурань са ступу* (*дзверы*) ‘бяссэнсава, недарэчна’ (СФБМ, т. 1, с. 394); *насіцца як дурань з дзвярмі* (*дзвярыма*) ‘пра недарэчнае перасоўванне з месца на месца грувасткай рэчы; пра празмерную ўвагу да чаго-н. недарэчнага, неістотнага’ (СБНП, с. 140). В белорусских фразеологизмах *шукаць як дзвярэй у полі* ‘пра марнасць пошукаў чаго-н. там, дзе яго і быць не можа’ (СБНП, с. 127); *мёртвуму хоць варота падапры* (ПП, кн. 2, с. 417) компонент *дзверы* (*варота*) формирует эталон нецелесообразности или нелепости действий.

Взаимоотношения и взаимодействие людей. Двери являются одним из важнейших интеркультурных символов, кодирующих возможность (невозможность) коммуникации, объединения, совместной деятельности. Так, открытые ворота (двери) в русском и белорусском языках символизируют гостеприимство, желание вступить в контакт и наладить связь: *держатъ дверь открытой* ‘быть гостеприимным’ (БСРП 2007, с. 175); *для дарагога гасця і вароты насцежэ* (ПП, кн. 1, с. 404).

Архитектурный код китайской лингвокультуры обнаруживает свою специфику: образ открытой двери репрезентирует социальную стабильность (夜不闭户, 路不拾遗 ‘безопасность и великое спокойствие, хороший общественный порядок’ (букв. ‘на ночь не запирают дверей, не подбирают оброненного на дорогах’)) (YYDCD, с. 887)). В семантике данной пословицы воплощены важнейшие для китайской традиционной культуры социальные и духовно-идейные смыслы, значимые для общественного устройства. Образ пословицы восходит к концепции да тун (大同) ‘Великое Единение’, которая была представлена в конфуцианском трактате «Записки о правилах благопристойности» об идеальном обществе: «В эпоху, когда существовал Великий Путь, Поднебесная принадлежала всем. <...> ...Злые козни находились под запретом и канули в прошлое, неоткуда было взяться кражам и мятежам, и дверь за пределы дома не нужно было запирасть. Это и называется миром Великого Единения (大同一 да тун)» [6, с. 34].

Образ закрытых ворот, дверей в трех лингвокультурах символизирует следующие варианты поведения в социуме:

- отказ от потенциальных контактов, лишение каких-либо возможностей: *закрывать/закрыть двери* (перед кем-л., для кого-л.) ‘активно препятствуя, лишая кого-л. возможности что-л. сделать, чего-л. добиться’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 409); *от ворот поворот дать* (кому) ‘решительно отказать кому-л. в чем-л.’ (БСРП 2007, с. 102)¹²; *дзверы зачынены/зачыніліся* (каму, перад кім) ‘хто-н. не мае свабоднага доступу куды-н., пазбаўлены якіх-н. магчымасцей’ (СФБМ, т. 1, с. 371); *ад варот наварот* (каму) ‘рашуча, катэгарычна адмовіць каму-н. у чым-н.’ (СФБМ, т. 2, с. 167); 拒之门外 ‘отказать в переговорах или в ведении общего дела’ (букв. ‘держатъ за дверь’) (ЗНСУСН, с. 643); 闭门谢客 ‘отвергать контакты с внешним миром’ (букв. ‘запереть двери и отказывать в приеме гостям’) (ЗНСУСН, с. 62);

- разрыв уже существующих контактов, нежелание иметь дело с кем-либо: *выбрасывать/выбросить/выкидывать/выкинуть/вышвыривать/вышвырнуть за ворота* (кого) ‘увольнять, лишая работы, места’ (ФССРЛЯ, т. 1, с. 171); *выкідванне за вароты* (каго), *выкідваць/выкінуць за вароты* (каго) ‘звальненне з работы, пазбаўленне сродкаў існавання’ (СФБМ, т. 1, с. 241); 扫地出门 ‘избавиться от всего; лишиться всего семейного имущества и выгнать из дома с пустыми руками’ (букв. ‘подмести и вымести за дверь’) (ЗНСУСН, с. 1005).

В образе закрываемой двери кодируется агрессивное действие по отношению к другому человеку: 关门打狗 ‘окружить противника и нанести удар, не позволять бежать’ (букв. ‘закрыть дверь и избить собаку’) (HYGYCD, с. 383). Закрытые двери символизируют беспомощность и уязвимость изолированного человека. В основном фразеологизмы, включающие образ закрытой двери, передают представление о нанесении ущерба противнику, например русская пословица *ему по-за дверью лоб набили* (БСРП 2010, с. 235).

В русском и белорусском языковом сознании открытость (закрытость) ворот может служить признаком социального разграничения входящих: *на богатого ворота настезь, на убогого – запор* (БСРП 2010, с. 157); *багатага за варотамі сустракаюць, а ад беднага дзверы запіраюць* (ПП, кн. 1, с. 422). Схожие идеи отражены и в китайской фразеологии, где существует фразеологизм, подчеркивающий необходимость соответствия социального статуса во взаимоотношениях людей: 侯门似海 ‘в древние времена ворота знатных семей, местных органов власти строго охранялись, простому человеку было сложно проникнуть; люди, которые в прошлом были знакомы, но потом из-за большой разницы в статусе отделились друг от друга и не могут встретиться’ (букв. ‘ворота знатной семьи подобны морю’) (ЗНСУСН, с. 494). Использование образа закрытых ворот, которые можно открыть только с помощью подношения, демонстрирует стереотипные представления о ситуации вынужденного подкупа в русской и китайской лингвокультурах: *судейские ворота без серебра не отворяются* (БСРП 2010, с. 157); 进奉门户 ‘заниматься шантажом и вымогательствами с помощью всевозможных ухищрений’ (букв. ‘подношение к дверям’) (ЗНСУСН, с. 612). Особенностью китайского языка является наличие метафоры задних дверей: 走后门 ‘использовать личные связи или злоупотреблять служебным положением в корыстных целях’ (букв. ‘идти через заднюю дверь’) (HYGYCD, с. 1351). В силу того, что задний вход невидим для человеческих глаз, задняя дверь символизирует тайный, обходной путь, который может быть использован для достижения цели.

¹² Данный фразеологизм также имеет значение ‘получение отказа при сватовстве’. Он восходит к древнейшей форме канонизированного упорядоченного поведения – к ритуалу сватовства. При отказе со стороны невесты приехавших сватов не пускали в дом, и они вынуждены были поворачивать от ворот [4, с. 499].

В трех лингвокультурах дверь является символом надежды, ассоциируется с местом, где могут помочь: *стучаться в дверь/двери* (кого, чью) ‘обращаться к кому-л. с просьбой, добиваться чего-л.’ (БСРП 2007, с. 175); *стукацца ў дзверы, стукаць у (ва ўсе) дзверы* ‘часто звяртацца з просьбамі да каго-н.’ (СФБМ, т. 2, с. 648); 沿门托钵 ‘повсюду просить милостыню’ (букв. ‘ходить от двери до двери и подносить чашку для милостыни’) (ЗНСУСН, с. 1362).

Для китайского языкового сознания особенно важно восприятие двери как неотъемлемой части дома, придающей оформленность «своему» пространству. Этим объясняется семантическая роль лексемы 门 ‘дверь’ во фразеологизмах, связанных с семьей и близким окружением: 门内之口 ‘члены семьи’ (букв. ‘члены семьи внутри дверей’) (ЗНСУСН, с. 774); 一门百指 ‘семья из десяти человек’ (букв. ‘одна дверь, сто пальцев’) (ЗНСУСН, с. 1405).

В русском и китайском языках лексемы *ворота (дверь)* символизируют персональное пространство и границу, соблюдение которой способствует формированию хороших взаимоотношений между людьми: *мети всяк перед своими воротами* (БСРП 2010, с. 158); 各家自扫门前雪, 莫管他家屋上霜 ‘каждый занимается своим делом и не вмешивается в чужие дела’ (букв. ‘каждая семья подметает снег у своих ворот, не заботясь об ином на крыше другой семьи’) (YYDCD, с. 255). Данные пословицы метафорически фиксируют необходимость четкого разделения личных границ и обязанностей.

Во фразеологии всех сопоставляемых языков в образе дверей (ворот) кодируются разнообразные отношения между членами семьи и родственниками: *ворота стоят на двух верях, а дом – на двух головах* (БСРП 2010, с. 157); *з сынам сварыся – за печ бярыся, а з зяцем сварыся да за дзверы бярыся* (ПП, кн. 2, с. 98); 房顶开门 – 六亲不认 ‘человек, который не сходится с людьми, не испытывает привязанности’ (букв. ‘на крыше дома открывать дверь – не признавать близких родственников и друзей’) (ХНХНУСД, с. 87).

В русском языковом сознании отражены древнейшие народные представления о воротах, связанные со свадебным обрядом. Ворота выступают как ритуальная граница, на которой сталкиваются две стороны: «свой» и «чужие». Жених, будучи представителем «чужого» мира, должен был преодолеть ворота как одну из первых границ личного пространства невесты, чтобы породниться с ней и стать «своим»: *закладывать/заложить (заваливать/завалить, заламывать/заломить) ворота* ‘в свадебном обряде: закрывать ворота в дом невесты с целью получения выкупа от жениха; преграждать путь невесте к жениху’ (БСРП 2007, с. 102).

Заключение

Проведенный анализ позволил выявить следующие сходства реализации архитектурного кода в русском, белорусском и китайском языках (в рамках отдельной группы фразеологизмов): в трех сопоставляемых лингвокультурах ворота и дверь как средства связи с внешним миром реализуют культурную семантику на основе оппозиции «свой – чужой», выполняют роль символа метрической сферы, метонимически замещают дом, выступают как символ перехода из одного состояния в другое, являются частью образной аналогии «рот – дверь (ворота)».

Результаты проведенного исследования позволяют выявить некоторые национально-культурные различия. Для русского и белорусского языков специфичными являются фразеологизмы, в которых ворота указывают на рамки дозволенного и допустимого в обществе. В китайском языке специфику обнаруживают фразеологические единицы, где ворота (дверь) символизируют способ разрешения трудной ситуации, вхождение человека в духовную сферу, а также ассоциируются с семьей, родом, социальным объединением. Обнаружены закономерности и различия в активности единиц *ворота, вароты, 门/大门* и *двери, дзверы, 门/户/门户* при кодировании реальности во фразеологических картинах мира. Так, значительная часть фразеологизмов русского, белорусского и китайского языков, содержащих образы ворот и дверей, характеризуют взаимоотношения между людьми (33,6; 30 и 27,2 % соответственно). В русском языке компоненты *ворота* и *дверь* наиболее частотны при передаче образного представления о пространственных и временных отношениях (14 %); в белорусском языке – при оценке качеств и поведения человека (19,2 %). В китайской лингвокультуре образы ворот и дверей участвуют преимущественно в кодировании социального статуса (18,7 %), явлений из области духовной культуры и мировоззрения (11,5 %), физической и речевой деятельности (9,4 %), трудных ситуаций и угроз жизни человека (8,4 %). В сопоставляемых языках выявлены следующие бинарные отношения между компонентами фразеологизмов *ворота – подворотня (забор); дверь – труба; вароты – плот; дзверы – окно* (во фразеологизмах, содержащих оппозицию правильного и неправильного входа (выхода)); 户 ‘дверь’ – 牖 ‘окно’; 室 ‘комната’ – 户 ‘дверь’, а также контекстные синонимические пары композитов, характеризующих материал и декоративное оформление ворот и дверей: 朱门 ‘красные ворота’ и 绣户 ‘разукрашенные двери’, 蓬户 ‘дверь из соломы’ и 柴门 ‘ворота из хвороста’ (во фразеологизмах, характеризующих социальный статус).

Сокращения

HYGYCD – 汉语惯用语词典 / 黄斌宏主编. 北京: 商务印书馆国际有限公司, 2009. 1504 页 = Словарь привычных выражений китайского языка / гл. ред. Хуан Биньхун. Пекин: Международ. коммерч. изд-во, 2009; **XDHC** – 现代汉语词典 / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 7版. 北京: 商务印书馆, 2016. 1800 页 = Словарь современного китайского языка. 7-е изд. Пекин: Коммерч. изд-во, 2016. 1800 с.; **XNHUCD** – 新华歇后语词典 / 温端政主编. 北京: 商务印书馆, 2008. 646 页 = Словарь недоговорок-иносказаний / гл. ред. Вэнь Дуаньчжэн. Пекин: Коммерч. изд-во, 2008. 646 с.; **YUCD** – 谚语大词典 / 高歌东主编. 2版. 成都: 四川辞书出版社, 2022. 1049 页 = Большой словарь пословиц / гл. ред. Гао Гэдун. 2-е изд. Чэнду: Сычуань, 2022. 1049 с.; **ZHCYCH** – 中华成语辞海 / 编委会主任陈霞村. 长沙: 湖南教育出版社, 2013. 1796 页 = Китайский фразеологический словарь Цыхай / гл. ред. Чэнь Сяцунь. Чанша: Хунань, 2013. 1796 с.; **БСРНС** – Большой словарь русских народных сравнений / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина; под общ. ред. В. М. Мокиенко. М.: Олма медиа групп, 2008. 800 с.; **БСРП 2007** – Большой словарь русских поговорок / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина; под общ. ред. В. М. Мокиенко. М.: Олма медиа групп, 2007. 784 с.; **БСРП 2010** – Большой словарь русских пословиц / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Е. К. Николаева; под общ. ред. В. М. Мокиенко. М.: Олма медиа групп, 2010. 1023 с.; **НБТСРЯ** – Новейший большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Рипол-Норинт, 2008. 1534 с.; **ПП** – Приказки і прымаўкі: у 2 кн. / рэдкал.: А. С. Фядосік (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 2 кн.; **СБНП** – Слоўнік беларускіх народных параўнанняў / уклад.: Т. В. Валодзіна, Л. М. Салавей; навук. рэд. В. М. Маціенка. Мінск: Беларус. навука, 2011. 482 с.; **СФБМ** – Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы: у 2 т. / склад. І. Я. Лепешаў. Мінск: БелЭн, 2008. 2 т.; **ТСБМ** – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / пад. рэд. К. К. Атраховіча. Мінск: БелСЭ, 1978. 5 т.; **ТСП** – Тлумачальны слоўнік прыказак / І. Я. Лепешаў, М. А. Якалцэвіч. Гродна: ГрДУ, 2011. 695 с.; **ФССРЛЯ** – Фразеологический словарь современного русского литературного языка: в 2 т. / сост.: А. В. Королькова, А. Г. Ломов, А. Н. Тихонов; под ред. А. Н. Тихонова. М.: Флинта: Наука, 2004. 2 т.

Библиографические ссылки

1. Гудков ДБ, Ковшова МЛ. *Телесный код русской культуры: материалы к словарю*. Москва: Гнозис; 2007. 285 с.
2. Ляшчынская ВА. Дзверы – сімвальны кампанент фразеалагізмаў архітэктурна-домаўладкавальнага кода культуры. У: Ермакова АМ, рэдактар. *Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць. Частка 1*. Гомель: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны; 2015. с. 194–202.
3. Стоянова Е. *Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации*. Шумен: Епископ Константин Преславски; 2013. 276 с.
4. Телия ВН, редактор. *Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий*. Москва: АСТ-пресс книга; 2014. 784 с.
5. Даль ВИ. *Толковый словарь живого великорусского языка. Том 1, А–З*. Москва: Рипол Классик; 2006. 752 с.
6. Сы Баофэн, Хуан Жунхуа, составители. *В этикете ици опору. «Три книги о ритуале»: «Чжоу ли», «И ли», «Ли цзи»*. Ольховская ЕВ, Кочмина СА, переводчики. Москва: Шанс; 2023. 280 с.

Статья поступила в редакцию 03.07.2024.
Received by editorial board 03.07.2024.

СТРУКТУРНО–КВАНТИТАТИВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОМОПАРАДИГМ В БЕЛОРУССКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ)

В. Б. СКРОМБЛЕВИЧ¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Определены и сопоставлены структурно-квантитативные характеристики омонимических парадигм в белорусском и итальянском языках. Установлены общие и специфические аспекты в подходах к описанию омонимов в лексикографических источниках, выявлены количественные и структурные сходства и различия омопарадигм. В зависимости от характеристик компонента омопарадигмы выделены следующие ее типы: тождественный и смешанный (по количественному параметру); гомогенный и комбинированный (по морфологической принадлежности компонента); графический и фонетико-графический (по форме совпадения структурных единиц). С учетом функционально-стилистических особенностей определены семь типов, пять из которых являются общими для обоих языков.

Ключевые слова: омонимы; омопарадигма; структурный компонент омопарадигмы; квантитативный параметр; лексикография.

СТРУКТУРНА-КВАНТЫТАТЫЎНЫЯ ПАДАБЕНСТВЫ І РАЗЫХОДЖАННІ АМАПАРАДЫГМ У БЕЛАРУСКАЙ І ІТАЛЬЯНСКАЙ МОВАХ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ТЛУМАЧАЛЬНЫХ СЛОЎНІКАЎ)

В. Б. СКРАМБЛЕВІЧ^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. Вызначаны і супастаўлены структурна-квантытатыўныя характарыстыкі аманімічных парадыгм у беларускай і італьянскай мовах. Устаноўлены агульныя і спецыфічныя аспекты ў падыходах да апісання амонімаў у лексікаграфічных крыніцах, выяўлены колькасныя і структурныя падабенствы і разыходжанні амапарадыгм. У залежнасці ад характарыстык кампанента вылучаны наступныя тыпы амапарадыгмы: тоесны і змешаны (па колькасным параметры); гамагенны і камбінаваны (па марфалагічнай прыналежнасці кампанента); графічны і фанетыка-графічны (па форме супадзення структурных адзінак). З улікам функцыянальна-стылістычных асаблівасцей вызначаны сем тыпаў, пяць з якіх з'яўляюцца агульнымі для абедзвюх моў.

Ключавыя словы: амонімы; амапарадыгма; структурны кампанент амапарадыгмы; квантытатыўны параметр; лексікаграфія.

Образец цитирования:

Скромблевич ВБ. Структурно-квантитативные падабенствы і разыходжанні амапарадыгм у беларускай і італьянскай мовах (на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў). *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:76–89. EDN: BJRTPB

For citation:

Skromblevich VB. Structural and quantitative similarities and differences of homoparadigms in Belarusian and Italian languages (based on the material of explanatory dictionaries). *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:76–89. Belarusian. EDN: BJRTPB

Автор:

Валерия Болеславовна Скромблевич – соискатель кафедры русского языка филологического факультета. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор И. Э. Ратникова.

Author:

Valeria B. Skromblevich, competitor at the department of Russian language, faculty of philology.
lera2304@gmail.com

STRUCTURAL AND QUANTITATIVE SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF HOMOPARADIGMS IN BELARUSIAN AND ITALIAN LANGUAGES (BASED ON THE MATERIAL OF EXPLANATORY DICTIONARIES)

V. B. SKROMBLEVICH^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The structural and quantitative characteristics of homonymous paradigms in Belarusian and Italian languages are defined and compared. The general and specific aspects of approaches to the description of homonyms in lexicographical sources are specified, quantitative and structural similarities and differences between homoparadigms are revealed. Depending on the characteristics of the component of homoparadigm, the following types were identified: identical and mixed (according to the quantitative parameter); homogeneous and combined (according to the morphological affiliation of the component); graphical and phonetical-graphical (according to the form of coincidence of structural units). According to functional and stylistic features, seven types were identified, five of which are common to both languages.

Keywords: homonyms; homoparadigm; structural component of homoparadigm; quantitative parameter; lexicography.

Уводзіны

Пытанні аманіміі ўсё часцей трапляюць у цэнтр увагі не толькі лексіколагаў, але і лексікографіў, паколькі адсутнасць тоеснага адлюстравання структуры аманімічнай парадыгмы ў слоўніках і адпаведна разыходжанні слоўнікавых артыкулаў – праблема не толькі тэарэтычная, але і практычная, звязаная з адэкватным разуменнем лексічных адзінак і іх выкарыстаннем у камунікацыі.

Традыцыйна ў лінгвістыцы тэрмін «парадыгма» суадносіцца з марфалогіяй і фаналогіяй. Аднак прызнанне таго, што парадыгматычныя адносіны пранізваюць усю моўную сістэму, дазваляе выкарыстоўваць гэты тэрмін таксама ў адносінах да сінтаксісу і лексікалогіі: «Сістэмны характар слоўнікавага складу мовы выяўляецца ў першую чаргу ў размеркаванні слоў па некаторых семантычна аб'яднаных лексічных групах – лексіка-семантычных парадыгмах. Кожнае слова мовы ўваходзіць у пэўную лексіка-семантычную парадыгму, пры гэтым, часцей за ўсё ў сілу сваёй мнагасзначнасці, не толькі ў адну»^{1*} [1, с. 48]. Усе адзінкі лексічнай парадыгмы атаясамліваюцца па якой-небудзь істотнай і асноўнай прымеце, уласцівай усім без выключэння членам шэрага, і супрацьпастаўляюцца па іншых (дыферэнцыяльных) прыметах [2].

У граматыцы парадыгма суадносіцца з пэўнай граматычнай катэгорыяй, якая з'яўляецца сродкам рэалізацыі граматычнага значэння. У лексіцы тэрмін «парадыгма» неабходна разглядаць у сувязі з паняццем пэўнай лексічнай катэгорыі, якая аб'ядноўвае клас аднастайных лексічных адзінак. Амонімы не існуюць у мове адасоблена, слова трапляе ў катэгорыю амонімаў толькі ў тым выпадку, калі яно суадносіцца з якім-небудзь іншым словам ці словамі, якія маюць аднолькавую форму (супадаюць па напісанні і (або) вымаўленні), але адрозніваюцца па значэнні. Такім чынам, асноўнай структурнай адзінкай аманіміі з'яўляецца не асобны амонім, а група аманімічных слоў. Як адзначае Т. І. Пятрова, толькі ў рамках амагрупы праяўляецца аманімічнасць слоў^{2*}. У навуковай літаратуры сустракаюцца розныя найменні для абазначэння такіх груп: аманімічныя гнёзды (Т. Б. Назарава, Л. М. Дударова), аманімічныя ланцужкі (І. У. Роднева), аманімічныя радкі, або аманімічныя групы (Ю. П. Касцючэнка, В. М. Кім, Т. І. Пятрова, Л. У. Малахоўскі). У нашай працы аб'яднанне аманімічных адзінак мы будзем абазначаць тэрмінам «амапарадыгма» (далей – АП), пад якім разумеецца «сістэмная групоўка аднолькавых па фанетычнай/графічнай форме слоў, семантычна супрацьпастаўленых» [3, с. 252].

Аб'ектам нашага даследавання з'яўляюцца АП сучаснай беларускай і італьянскай моў, мэтай даследавання – выяўленне і супастаўленне структурна-квантыватывых характарыстык АП у беларускай і італьянскай мовах.

Актуальнасць супастаўляльнага вывучэння АП звязана ў першую чаргу з надзённымі патрабаваннямі двухмоўнай лексікаграфіі. Па прычыне наяўнасці разыходжанняў у кваліфікацыі значэнняў колькасць элементаў АП адрозніваецца. Так, некаторыя лексемы ў адным слоўніку могуць быць варыянтамі полісемічнага слова, а ў іншым – амонімамі. У той жа час адна і тая ж лексема можа быць зафіксавана як

^{1*}Тут і далей пераклад наш. – В. С.

^{2*}Пятрова Т. И. Структурно-семантическая характеристика лексической омонимии в современном английском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Ростов н/Д, 1983. С. 25.

адназначная ў адным слоўніку і як мнагазначная ў іншым (семантычнае адрозненне, якое адзін слоўнік падае як выпадак полісеміі, іншы прадстаўляе як адценне значэння). З тэарэтычнага пункту гледжання вынікі працы могуць спрыяць вывучэнню працэсаў камунікацыі і ўспрымання гаворкі, даследаванням у галіне псіхалінгвістыкі і машынай апрацоўкі тэксту. У практычным плане яны стануць карыснымі для лексікаграфіі, паколькі паспрыяюць больш якаснаму адбору слоў і рацыянальнаму падыходу да складання слоўнікавага артыкула. Акрамя таго, вынікамі даследавання можна будзе карыстацца пры ўдасканаленні метадыкі выкладання замежных моў.

Матэрыялы і метады даследавання

Пры выяўленні аманімічных парадыгм мы прытрымліваліся метадалогіі Л. У. Малахоўскага, прымененай для апісання структурных асаблівасцей амагрупы ў англійскай мове. Пошук амагруп у межах графічных амонімаў ажыццяўляўся на матэрыяле слоўнікаў, якія максімальна поўна адлюстроўваюць склад сучаснай англійскай мовы і змяшчаюць невялікую колькасць устарэлых, вузкаспецыяльных і дыялектных слоў. Размежаванне аманіміі і полісеміі адпавядала даным слоўнікавых артыкулаў, а ў выпадках іх несупадзення перавага аддавалася крыніцам, дзе прадстаўлены больш дыферэнцыраваны падыход [4, с. 162–163].

Для таго каб выявіць магчымыя тыпы АП, а таксама прасачыць разыходжанні ў падыходах да апісання амонімаў у беларускіх лексікаграфічных крыніцах, мы звярнуліся да наступных выданняў: ТСБМ, ТСБЛМ 2002, ТСБЛМ 2022.

У якасці крыніц моўнага матэрыялу для структурна-квантытатыўнага апісання АП італьянскай мовы былі выкарыстаны GDIH, DLIM, DLIT. Улічваючы разнастайнасць тлумачальных слоўнікаў італьянскай мовы, пры выбары крыніц для нашага даследавання мы звярнуліся да выданняў, рэкамендаваных Акадэміяй Круска (Accademia della Crusca)^{3*}, якая каардынуе лексікаграфічную дзейнасць і прапаганду італьянскай мовы ў Італіі.

Вывучэнне беларускай і італьянскай аманімікі ажыццяўлялася ў межах фанетыка-графічных амонімаў (лексічных, лексіка-граматычных і граматычных). З мэтай правядзення папярэдняга параўнальнага структурна-квантытатыўнага аналізу АП была зроблена выбарка ў 2000 беларускіх і італьянскіх АП (па 1000 для кожнай мовы).

Размежаванне аманіміі і полісеміі грунтуецца на даных усіх шасці слоўнікаў. У беларускіх крыніцах гэтыя даныя ў асноўным супадаюць, а ў італьянскіх даволі часта адрозніваюцца. У нашым даследаванні ўлічваліся ўсе выпадкі такіх супадзенняў і несупадзенняў, што дазволіла максімальна падрабязна прадставіць асаблівасці АП абедзвюх моў.

Амонімы-дзеепрыметнікі ўлічваліся толькі ў тых выпадках, калі яны ўваходзілі ў склад АП разам з прыметнікам або назоўнікам. Улік АП, якія складаюцца выключна з амонімаў-дзеепрыметнікаў, не з'яўляецца, на нашу думку, істотным, паколькі дубліруе аднайменныя дзеясловы АП. Напрыклад, АП дзеясловаў *збаўляцца*, *запусціць*, *падаслаць*, *перахаваць* змяшчаюць у сабе АП дзеепрыметнікаў *збаўлены*, *запушчаны*, *падасланы*, *перахаваны*. У ТСБЛМ 2002 і ТСБЛМ 2022 такія амонімы не выносяцца ў асобныя слоўнікавыя артыкулы, яны могуць указвацца непасрэдна ў артыкуле, прысвечаным адпаведнаму дзеяслову. У ТСБМ амонімы-дзеепрыметнікі вылучаюцца асобна, аднак пры іх тлумачэнні даецца спасылка на дзеяслоў: *перахаваны*¹ *дзеепрым. зал. ад перахаваць*¹; *перахаваны*² *дзеепрым. зал. ад перахаваць*² (ТСБМ, т. 1, с. 232).

Даследаванне квантытатыўных характарыстык амонімаў прадугледжвае выяўленне іх агульнай колькасці і долі ў слоўнікавым складзе, супастаўленне колькасці амонімаў у розных мовах, размеркаванне амонімаў па часцінах мовы, вызначэнне залежнасці паміж аманіміяй, сярэдняй даўжынёй слова і яго ўжываннем. Супастаўляльнае вывучэнне квантытатыўных асаблівасцей амонімаў на матэрыяле рускай і англійскай моў прадстаўлена ў працах О. Есперсена, В. Скіта, А. Я. Шайкевіча, І. С. Тышлера, Ю. П. Касцючэнка і інш. Аднак вынікі колькаснага аналізу амонімаў у розных аўтараў не супадаюць па прычынах разнастайнасці крытэрыяў вылучэння амонімаў (некаторыя даследчыкі ўлічваюць выключна графічныя або фанетычныя амонімы) і дакладнага разумення структуры аманімічнага рада і паслядоўнага размежавання адзінак розных узроўняў (напрыклад, пры падліку амографаў могуць улічвацца лексічныя і граматычныя амонімы, а пры падліку фанетыка-графічных і фанетычных амонімаў – толькі граматычныя амонімы). Так, агульная колькасць амонімаў у англійскай мове складае, па розных меркаваннях, 1800 (В. Скіт), 2947 (А. Я. Шайкевіч), 4800 (Ю. П. Касцючэнка), 5096 (І. С. Тышлер) слоў [4, с. 160].

^{3*} Акадэмія заснавана ў 1585 г. у Фларэнцыі групай лінгвістаў і філолагаў. Мэтай установы было ўпарадкаванне італьянскай літаратурнай мовы на аснове тасканскага дыялекту, вызваленне мовы ад неалагізмаў, рэгіяналізмаў, тэхнічнай тэрміналогіі (менавіта таму эмблема акадэміі – сіта для мукі, якое адсейвае вотруб'е). Галоўным дасягненнем установы з'яўляецца выданне ў 1612 г. слоўніка акадэмікаў Круска (Vocabolario degli Accademici della Crusca), які стаў узорам для еўрапейскіх лексікаграфічных дзеянняў.

На думку Л. У. Малахоўскага, пры колькасным вывучэнні з’явы аманіміі немагчыма атрымаць дакладны вынік без дэталёвага вывучэння структурных характарыстык аманімікі. Як адзначае навуковец, аманімічныя радкі ўзроўню лексем (амагрупы) і ўзроўню словаформ (амакамплекты) значна адрозніваюцца па сваёй лексіка-граматычнай структуры. Структура аманімічнага радка складаецца з амасегментаў і гіперлексем. Пад амасегментамі Л. У. Малахоўскі разумее словы, якія адносяцца да адной і той жа часціны мовы, але адрозніваюцца па лексічным значэнні. Гіперлексеми – гэта словы, якія маюць агульную лексічную семантыку, але адносяцца да розных часцін мовы. Разгледзім у якасці прыклада амагрупу *beetle*: *beetle*¹, наз. тэхн. ‘трамбоўка, кувалда’; *beetle*², дзеясл. ‘трамбаваць’; *beetle*³, наз. ‘жук’; *beetle*⁴, дзеясл. ‘навісаць’; *beetle*⁵, прым. ‘навіслы’. Згодна з Л. У. Малахоўскім дадзена амагрупа складаецца з трох амасегментаў (субстантыўны, дзеяслоўны і ад’ектыўны) і трох гіперлексем (аб’ядноўвае словы *beetle*¹ і *beetle*² (з бліскім лексічным значэннем); змяшчае семантычна адасобленае слова *beetle*³; уключае блізкія па лексічнай семантыцы словы *beetle*⁴ і *beetle*⁵ [4, с. 89–91].

Такі падыход да апісання амонімаў асобна ўзятай мовы дазваляе прааналізаваць іх з пункту гледжання рознаўзроўневых сістэмных сувязей. Аднак для супастаўлення дзвюх і болей моў прымяніць яго даволі цяжка, асабліва калі параўноўваюцца аналітычная і сінтэтычная мовы. Мы прапануем сваю мадэль апісання амонімаў, якая можа быць выкарыстана пры раглядзе некалькіх моў з улікам характарыстык структурнага кампанента АП. Структурны кампанент АП вызначаецца словамі-амонімамі, пазначанымі ў слоўніках надрадкавай лічбай у канцы загалоўнага слова і вынесенымі ў асобны самастойны слоўнікавы артыкул.

Вынікі і іх абмеркаванне

Для структурнага апісання АП мы паслядоўна разглядаем іх кампаненты ў залежнасці ад тыпалогіі амонімаў (табл. 1 і 2)^{4*}. Такая сістэматызацыя дазваляе нам наглядна паказаць агульныя і спецыфічныя аспекты ў падыходах укладальнікаў тлумачальных слоўнікаў да з’явы аманіміі, а таксама выявіць прычыны несупадзенняў у межах як адной, так і абедзвюх разглядаемых моў.

Пры класіфікацыі амонімаў даследчыкі ў асноўным улічваюць наступныя аспекты: 1) аднолькавае або рознае напісанне; 2) поўнае ці частковае супадзенне марфалагічных форм амонімаў; 3) моўны ўзровень амонімаў; 4) этымалогію^{5*}. Гэтага прынцыпу (з некаторымі ўдакладненнямі) мы будзем прытрымлівацца пры класіфікацыі структурных элементаў АП. У залежнасці ад характарыстык амонімаў мы прапануем класіфікаваць структурны кампанент АП па наступных параметрах: колькасці слоўнікавых артыкулаў, у якіх адлюстраваны амонімы (квантыватывы); характарыстыкі амонімаў па сферы (характары) ужывання і стылістычнай афарбоўцы (функцыянальна-стылістычны); прыналежнасці амонімаў да той ці іншай часціны мовы (марфалагічны); форме супадзення (графічная, фанетыка-графічная) амонімаў (фармальны).

Табліца 1

Структура АП бар

Table 1

The structure of the homoparadigm бар

Крыніца	Параметры			
	Колькасць слоўнікавых артыкулаў	Сфера ўжывання, стылістычная афарбоўка амонімаў	Прыналежнасць амонімаў да пэўнай часціны мовы	Форма супадзення амонімаў
ТБСМ	4	Нейтральная Спецыяльная Нейтральная Спецыяльная	Назоўнікі	Фанетыка-графічная
ТСБЛМ 2002	2	Нейтральная Спецыяльная	Назоўнікі	Фанетыка-графічная
ТСБЛМ 2022	2	Нейтральная Спецыяльная	Назоўнікі	Фанетыка-графічная

^{4*}Разглядаемая ў табл. 2 АП *basio* мае наступныя значэнні: *basio*¹ ‘пацалунак’; *basio*² ‘1) ‘цяністы, звернуты на поўнач’; 2) ‘заладнаватае цяністае месца, звернутае на поўнач’.

^{5*}У тлумачальных слоўніках італьянскай мовы этымалогія слоў адлюстроўваецца, у тлумачальных слоўніках беларускай мовы этымалагічны крытэрыі прасачыць немагчыма. Як адзначаюць складальнікі, задача тлумачальнага слоўніка – паказаць нормы сучаснага словаўжывання (ТСБЛМ 2022, т. 1, с. 7), таму звесткі пра паходжанне слоў прыводзяцца толькі ў выключных выпадках, каб больш дакладна растлумачыць значэнне слова (ТСБЛМ 2002, с. 7). Па прычыне немагчымасці правесці параўнальны аналіз па этымалагічным крытэрыі мы не ўлічваем яго. Пад увагу бяруцца толькі тыя крытэрыі, якія прысутнічаюць у слоўніках абедзвюх моў (напрыклад, стылістычная афарбоўка і сфера (характар) ужывання згодна з паметамі).

Таблица 2

Структура АП *bacio*

Table 2

The structure of the homoparadigm *bacio*

Крыніца	Параметры			
	Колькасць слоўнікавых артыкулаў	Сфера ўжывання, стылістычная афарбоўка амонімаў	Прыналежнасць амонімаў да пэўнай часціны мовы	Форма супадзення амонімаў
GDIH	2	Нейтральная Рэдкаўжывальная	Назоўнікі	Графічная
DLIM	2	Нейтральная Дыялектная	Назоўнікі	Графічная
DLIT	Полісемант	—	—	—

Заўвага. Па прычыне разыходжанняў у выяўленні значэнняў колькасць элементаў АП адрозніваецца. Некаторыя адзінкі ў адным слоўніку могуць быць варыянтамі полісемічнага слова, а ў іншым – амонімамі. У той жа час адна і тая ж лексема можа быць адназначнай у адным слоўніку і мнагазначнай у іншым (семантычнае адрозненне, якое адзін слоўнік падае як выпадак полісеміі, іншы прадстаўляе як адценне значэння).

Разгледзім падрабязней разнавіднасці АП у залежнасці ад асаблівасцей структурнага кампанента.

Па колькасці слоўнікавых артыкулаў АП можна падзяліць на двухкампанентныя, трохкампанентныя, чатырохкампанентныя, многакампанентныя (у склад апошніх уваходзяць пяць і болей кампанентаў). Адзначым, што калі разглядаць кожную крыніцу асобна, то максімальная колькасць кампанентаў у адной АП складае для беларускай мовы 6 адзінак, для італьянскай мовы – 7. З улікам таго што колькасць характарыстыкі АП у розных слоўніках адрозніваюцца, то пры супольным аналізе лексікаграфічных крыніц АП можна раздзяліць на тоесныя (колькасць кампанентаў аднолькавая для ўсіх крыніц) і змешаныя (у адной або некалькіх крыніцах колькасць кампанентаў для адной і той жа АП адрозніваецца). І ў беларускай, і ў італьянскай мовах максімальная колькасць кампанентаў у тоесных АП складае 5 АП (*лава*, *смаліць*, *стан*, *lasso*). У італьянскіх слоўніках змешаныя АП могуць істотна адрознівацца. Так, парадыгма *berta* ў GDIH і DLIT складаецца з 5 адзінак, а ў DLIM – з 7 адзінак; парадыгма *ronco* ва ўсіх трох крыніцах мае розны склад: у GDIH яна ўтрымлівае 3 кампаненты, у DLIM – 6, у DLIT – 2 кампаненты. У беларускай мове ў змешаных АП розніца ў колькасці кампанентаў не перавышае, як правіла, 1 адзінку. Напрыклад, АП *каток* мае 3 амонімы ў ТСБМ, 4 амонімы ў ТСБЛМ 2002, 4 амонімы ў ТСБЛМ 2022, а АП *тур* утрымлівае 3 амонімы ў ТСБМ, 2 амонімы ў ТСБЛМ 2002, 3 амонімы ў ТСБЛМ 2022. У табл. 3 прадстаўлены тыпы АП па колькасці кампанентаў. Агульная колькасць структурных адзінак у складзе АП дазволіць вылучыць сярэдняю колькасць амонімаў у межах адной АП.

Таблица 3

Тыпалогія АП па колькасці кампанентаў

Table 3

Typology of homoparadigms according to the number of components

Тып АП па колькасці кампанентаў	Колькасць АП дадзенага тыпу				Агульная колькасць кампанентаў у складзе АП дадзенага тыпу			
	Абсалютная, адз.		Адносная, %		Абсалютная, адз.		Адносная, %	
	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова
Двухкампанентная	934	875	93,4	87,5	1868	1750	90,15	81,28
Трохкампанентная	34	35	3,4	3,5	102	105	4,93	4,88
Чатырохкампанентная	7	1	0,7	0,1	28	4	1,35	0,19
Змешаная	25	89	2,5	8,9	74	294	3,57	13,65
Усяго	1000	1000	100	100	2072	2153	100	100

У большасці выпадкаў аб'ём АП у абедзвюх мовах роўны двум кампанентам. Найменш распаўсюджаным тыпам з'яўляецца чатырохкампанентная АП. У сярэднім на адну АП у беларускай мове прыходзіцца 2,07 амоніма, у італьянскай мове – 2,15. Колькасць дыяпазон амонімаў у АП змешанага тыпу для беларускай мовы вар'іруецца ў межах 2–3 або 3–4 кампанентаў. У італьянскай мове ў межах адной АП колькасць амонімаў можа значна адрознівацца: 2–6–2, 3–4–2, 2–4–2, 5–7–5.

У залежнасці ад памет, якімі амонімы суправаджаюцца ў слоўніках, можна вылучыць наступныя тыпы АП:

- АП 1, дзе ўсе кампаненты згодна са слоўнікам з'яўляюцца стылістычна нейтральнымі і неабмежаванымі ў выкарыстанні (не маюць спецыяльных памет);
- АП 2, дзе адзін або ўсе кампаненты адносяцца да кніжнага стылю мовы (параўнаем паметы: бел. *кніжн.*, іт. *LE* або *lett.* (*letterario* 'кніжны'));
- АП 3, дзе адзін або ўсе кампаненты характэрны для размоўнага стылю мовы (памета *разм.*);
- АП 4, дзе адзін або ўсе кампаненты з'яўляюцца дыялектызмам(і) або рэгіяналізмам(і) (аб гэтым сведчаць такія паметы, як *абл.*, *RE* або *region.* (*regionale* 'рэгіянальнае'), *DI* або *dial.* (*dialettale* 'дыялектнае'));
- АП 5, дзе адзін або ўсе кампаненты абмежаваны колам прафесійнага або спецыяльнага (тэхнічнага, навуковага і пад.) ужывання (паметы *спец.*, *TS* (*tecnico-scientifico* 'навукова-тэхнічнае'));
- АП 6, дзе адзін або ўсе кампаненты з'яўляюцца архаізмам(і) або ўстарэлым(і) словам(і) (паметы *уст.*, *OB* (*obsoleto* 'устарэлы'));
- АП 7, дзе адзін або ўсе кампаненты АП адносяцца да «рэдкаў слоў, нягледзячы на тое, што яны ўсё яшчэ часта сустракаюцца ў тэкстах і гаворках XX ст.» (DLIM) (параўнаем паметы *raro*, *BU* (*basso uso*) 'рэдка, рэдкаўжывальны', *non comune* 'рэдкасны'). Тып вылучаецца толькі на аснове італьянскай лексікаграфіі.

У табл. 4 прадстаўлены вынікі квантытатыўнага аналізу груп АП па функцыянальна-стылістычных асаблівасцях іх кампанентаў.

Табліца 4

Квантытатыўны аналіз груп АП
па функцыянальна-стылістычных асаблівасцях іх кампанентаў

Table 4

Quantitative analysis of homoparadigm groups
by functional and stylistic features of their components

Тып групы АП	Колькасць АП дадзенага тыпу				Аб'ём АП дадзенага тыпу па колькасці кампанентаў					
	Абсалютная, адз.		Адносная, %		Абсалютная, адз.			Адносная, %		
	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Колькасць кампанентаў	Беларуская мова	Італьянская мова	Колькасць кампанентаў	Беларуская мова	Італьянская мова
АП 1	627	130	63,02	12,97	2	601	126	2	60,39	12,56
					3	23	3	3	2,31	0,31
					4	3	1	4	0,30	0,11
АП 2	0	95	0	9,48	2	0	82	2	0	8,18
					3	0	10	3	0	0,99
					4	0	3	4	0	0,29
АП 3	239	0	24,02	0	2	226	0	2	22,72	0
					3	10	0	3	1,01	0
					4	3	0	4	0,30	0
АП 4	13	152	1,32	15,16	2	11	117	2	1,11	11,67
					3	1	30	3	0,10	2,99
					4	1	3	4	0,10	0,29
					5	0	1	5	0	0,11
					6	0	1	6	0	0,11

Заканчэнне табл. 4
Ending of the table 4

Тып групы АП	Колькасць АП дадзенага тыпу				Аб'ём АП дадзенага тыпу па колькасці кампанентаў					
	Абсалютная, адз.		Адносная, %		Абсалютная, адз.			Адносная, %		
	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Колькасць кампанентаў	Беларуская мова	Італьянская мова	Колькасць кампанентаў	Беларуская мова	Італьянская мова
АП 5	100	522	10,02	52,07	2	87	447	2	8,74	44,59
					3	9	61	3	0,90	6,09
					4	4	11	4	0,40	1,09
					6	0	2	6	0	0,19
					7	0	1	7	0	0,11
АП 6	26	181	2,62	18,06	2	25	153	2	2,52	15,26
					3	1	21	3	0,1	2,09
					4	0	5	4	0	0,49
					6	0	1	6	0	0,11
					7	0	1	7	0	0,11
АП 7	0	163	0	16,26	2	0	141	2	0	14,06
					3	0	18	3	0	1,79
					4	0	2	4	0	0,19
					5	0	1	5	0	0,11
					6	0	1	6	0	0,11
Усяго	1005	1243	101	124	—	1005	1243	—	101	124

Заўвага. Некаторыя амапарадыгмы ўключаюць дзве і больш памет, адпаведна яны ўваходзяць адначасова ў дзве або тры групы. У такіх выпадках адна амапарадыгма ўлічвалася некалькі разоў.

Для беларускай мовы перш за ўсё характэрны АП, у якія ўваходзяць стылістычна нейтральныя амонімы (63,02 %). Доля размоўных слоў у АП складае 24,02 %. Доля тэрмінаў у АП – 10,02 %. Меншую частку складаюць АП з устарэлымі і дыялектнымі словамі. Словы, што адносяцца да публіцыстычнага стылю, у АП выяўлены не былі. Адзначым, што пры вылучэнні тыпаў АП мы сутыкнуліся з праблемай розных лексікаграфічных традыцый у вылучэнні стылістычных асаблівасцей слоў. Так, напрыклад, памета *разм.* («шырокі пласт слоў або іх паасобных значэнняў, ужыванне якіх абмежавана гутарковай мовай, вуснай ці пісьмовай») (ТСБМ, т. 1, с. 10)) уласціва толькі для беларускіх слоўнікаў. Паметы *raro*, *BU* («рэдка, рэдкаўжывальны») прымяняюцца выключна ў італьянскай мове і не маюць дакладнага аналага ў беларускай мове. Дадзеныя асаблівасці тлумачаць адсутнасць вышэйзгаданых тыпаў у адной з дзвюх моў.

У італьянскай мове найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца АП, якія маюць у складзе тэрміны (52,07 %). Нават італьянскія даследчыкі ў галіне лексікаграфіі адзначаюць, што сучасныя тлумачальныя слоўнікі італьянскай мовы з'яўляюцца «вольнымі ад выканання строгіх тасканскіх прынцыпаў» [5, р. 104] і становяцца своеасаблівым «калодзежам навуковых тэрмінаў» [5, р. 5]. Такі вынік можна лічыць заканамерным. Доля стылістычна нейтральных амонімаў, якія складаюць большую частку беларускіх АП, у італьянскай мове складаюць толькі 12,97 % выпадкаў.

Нязначная прысутнасць многакампанентных АП у беларускай мове пры колькасным аналізе іх кампанентаў па функцыянальна-стылістычных асаблівасцях дазваляе выказаць меркаванне, што прычынай узнікнення амонімаў у беларускай мове ў большасці выпадкаў з'яўляецца этымалагічны фактар – распад полісеміі. У італьянскай мове сітуацыя крыху іншая. Амаль у кожным тыпе прысутнічаюць многакампанентныя АП (гл. табл. 4), што можа сведчыць пра разнастайнасць шляхоў узнікнення аманіміі, дзе стылістычныя афарбоўкі і канатацыі адыгрываюць больш значную ролю.

Асобна разгледзім такую характарыстыку кампанентаў АП, як паходжанне. Генетычныя прыметы адзінак АП (дакладней, колькасныя параметры гэтых прымет) з'яўляюцца істотнымі для вызначэння ролі запазычання ў фарміраванні аманіміі. Параўнаем паметы, якія ўказваюць крыніцу запазычання амонімаў у нашым матэрыяле: араб., англ., іт., кіт., ням.; ар. (*arabo* «арабскае»), ingl. (*inglese* «англійскае»), ted. (*tedesco*

‘нямецкае’), rum. (*rumeno* ‘румынскае’), portogh. (*portoghese* ‘партугальскае’). У італьянскіх слоўніках сустракаецца ўказанне на статус запазычання *ES* (*esotismo* ‘экзатызм’). Запозычанні з’яўляюцца даволі рэдкай прычынай узнікнення амонімаў і ў беларускай, і ў італьянскай мовах (адносна колькасць АП з запозычанымі амонімамі – 5,4 і 2,6 % адпаведна). У склад АП беларускай мовы ўваходзяць запозычанні з французскай (53,7 %), нямецкай (18,51 %), англійскай (12,96 %), грэчаскай (11,1 %), італьянскай (5,55 %), польскай, лацінскай і іспанскай (3,7 %) моў. Знойдзена па адным выпадку запозычанняў з турэцкай (*каюк*¹ ‘канец, пагібель’; *каюк*² тур. ‘рачнае вёсла – паруснае грузавае судно’ (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 267)), чэшскай (*полька*¹ ‘гл. палякі’; *полька*² ад. чэш. *polka* ‘танец у хуткім тэмпе, а таксама музыка да гэтага танца’; *полька*² ‘мужчынская стрыжка, пры якой валасы на скронях і на патыліцы злётку падстрыгаюцца’ (ТСБМ, т. 4, с. 290)), персідскай (*туман*¹ ‘злучэнне драбнейшых кропак вады або ледзяных крышталікаў у прыземных слаях атмасферы, што робіць паветра непразрыстым’; *туман*² перс. ‘іранская залатая манета, якая была ў абароце да 1392 г.’ (ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 548–549)) і старажытнаўрэйскай (*хедар*¹ англ. *header* ‘рабочая частка збожжаўборачнага камбайна’; *хедар*² ст.-яўр. ‘яўрэйская пачатковая рэлігійная школа для хлопчыкаў’ (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 191)) моў. У шэраг АП уваходзяць запозычанні з дзвюх або трох моў. Напрыклад, АП *фон* уключае запозычанні з трох моў: французскай (*фон*¹ ад фр. *fond* ‘асноўны колер, тон, на якім пішацца карціна’), грэчаскай (*фон*² ад грэч. *phoōnē* ‘шум, трэск’) і нямецкай (*фон*³ ад ням. *von* ‘часціца перад нямецкімі прозвішчамі, якая паказвае на дваранскае паходжанне’) (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 144–145). У італьянскіх АП 73,07 % запозычанняў з’яўляюцца англійскімі і 7,69 % – арабскімі. У межах прааналізаваных АП выяўлены па адным выпадку запозычанняў з партугальскай (*боато*¹ ‘гул, грохат’; *боато*² ‘экзатызм партуг., неабгрунтаваныя чуткі, якія па-майстэрску і тэндэнцыйна распаўсюджаюцца’), румынскай (*брага*¹ ‘злучальны элемент’; *брага*² ‘экзатызм рум., гатунак піва з нізкім утрыманнем алкаголю’), японскай (*бута*¹ ‘бутус скарпіён’; *бута*² ‘экзатызм яп., сучасны японскі танец’), польскай (*рада*¹ ‘натуральны або штучны заліў, марскі ці азёрны, даволі прасторны і ахаваны, прызначаны для стаянкі або захоўвання караблёў’; *рада*² ‘экзатызм пол., у перыяд XVIII–XX стст. калегіяльны палітычны і адміністрацыйны орган Польшчы і Украіны’) і французскай (*рай*¹ ‘прамяні, асабліва сонечныя’; *рай*² ‘музыкальны жанр, які характарызуецца зліццём традыцыйнай алжырскай музыкі з поп-музыкай’) моў (DLIM).

Па прыналежнасці амонімаў да пэўнай часціны мовы можна вылучыць наступныя тыпы АП: гамагенны (кампаненты АП адносяцца да адной і той жа часціны мовы) і камбінаваны (кампаненты АП адносяцца да розных часцін мовы). У табл. 5 сімвалам «+» адзначаны знойдзеныя ў абедзвюх мовах тыпы супадзенняў кампанентаў АП у залежнасці ад марфалагічнай прыналежнасці.

Табліца 5

Тыпы супадзенняў кампанентаў амапарадыгмы па марфалагічнай прыналежнасці

Table 5

Types of matches of homoparadigm components according to morphological affiliation

Часціна мовы	Назоўнік	Прыметнік	Дзеяслоў	Выклічнік	Прыслоўе	Займеннік	Прыназоўнік	Злучнік	Часціца	Лічэбнік
Назоўнік	+									
Прыметнік	+	+								
Дзеяслоў	+	+	+							
Выклічнік	+	+	–	–						
Прыслоўе	+	+	–	+	+					
Займеннік	+	+	–	–	–	–				
Прыназоўнік	+	–	–	+	+	–	–			
Злучнік	+	+	–	–	+	–	–	–		
Часціца	+	–	–	–	–	+	–	+	–	
Лічэбнік	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–

За ўвага. Парадак перасячэння форм не з’яўляецца для нас істотным, таму, каб пазбегнуць дубліравання форм супадзенняў кампанентаў АП, мы ставілі адзнакі толькі ў адной палове табліцы, якая знаходзіцца пад тлустай лініяй.

У ходзе аналізу было ўстаноўлена, што структура АП па прыналежнасці амонімаў да пэўнай часціны мовы вызначаецца вялікай разнастайнасцю, асабліва ў італьянскай мове. У табл. 6 прадстаўлены найбольш распаўсюджаныя тыпы гамагенных АП.

Табліца 6

Тыпы і колькасныя характарыстыкі АП па марфалагічнай прыналежнасці

Table 6

Types and quantitative characteristics of homoparadigms according to morphological affiliation

Тып АП	Колькасць АП дадзенага тыпу				Колькасць амонімаў у АП дадзенага тыпу			
	Абсалютная, адз.		Адносная, %		Абсалютная, адз.		Адносная, %	
	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова	Беларуская мова	Італьянская мова
Субстантыўная	360	520	36,0	52,0	756	1120	36,49	52,02
Вербальная	533	138	53,3	13,8	1096	288	52,90	13,37
Ад’ектыўная	74	62	7,4	6,2	151	129	7,28	5,99
Адвербіяльная	0	3	0	0,3	0	6	0	0,29
Службовая	3	0	0,3	0	6	0	0,29	0
Камбінаваная	30	277	3,0	27,7	63	610	3,04	28,33
Усяго	1000	1000	100	100	2072	2153	100	100

Такім чынам, у абедзвюх мовах выяўлена пяць тыпаў гамагенных АП і адзін тып камбінаваных АП. Найбольш распаўсюджаным тыпам у беларускай мове з’яўляецца вербальны (53,3 %), у італьянскай – субстантыўны (52 %). Ад’ектыўны тып у абедзвюх мовах сустракаецца ў 6–7 % выпадкаў. Гэта акалічнасць тлумачыцца тым, што ў працэсе выбаркі не ўлічваліся АП, якія складаюцца выключна з дзеепрыметнікаў, бо яны дубліруюць АП вербальнага тыпу і таму не з’яўляюцца рэlevantнымі для нашага даследавання. Аднак АП, якія маюць у складзе дзеепрыметнік у рамках граматычнай апазіцыі з прыметнікам або назоўнікам, былі ўлічаны і разглядаюцца ў катэгорыі камбінаваных АП. Адвербіяльны тып АП у беларускай мове адсутнічае, у італьянскай мове ён адзначаны, але не з’яўляецца тыповым (0,3 %).

Для беларускай мовы камбінаваныя АП нетыповыя. У табл. 7 прадстаўлены наступныя тыпы і падтыпы такіх АП: субстантыўная (далей – С), ад’ектыўная (далей – А), адвербіяльная (далей – АВ), экскламатыўная (далей – Э), службовая (далей – СЛ), партыцыпная (далей – П), вербальная (далей – В), лічэбнікая (далей – Л), пранамінальная (далей – ПН). Пры вылучэнні камбінаваных тыпаў парадак размяшчэння кампанентаў АП у слоўніку не ўлічваўся. Напрыклад, парадгмы *кары* (*кары*¹ ‘карычневы (пра колер)’ і *кары*² ‘1) сані для перавозкі бявення; 2) вялікія калёсы для перавозкі грузаў’) і *карэлы* (*карэлы*¹ ‘народ, які складае карэннае насельніцтва Рэспублікі Карэлія’ і *карэлы*² ‘пакрыты слоём засохлай гразі’) будуць адносіцца да аднаго тыпу змешанай АП – субстантыўна-ад’ектыўнага (С – А).

Табліца 7

Тыпы і падтыпы камбінаваных АП у беларускай мове

Table 7

Types and subtypes of combined homoparadigms in the Belarusian language

Нумар тыпу	Назва тыпу	Назва падтыпу (пры наяўнасці)	Структура тыпу або падтыпу	Колькасць АП, адз.
1	С – А	–	Назоўнік – прыметнік	3
2	С – АВ	С – АВ: Э	Назоўнік – прыслоўе	1
			Назоўнік – прыслоўе: выклічнік	1
		С – АВ: СЛ	Назоўнік – прыслоўе: часціца Назоўнік – прыслоўе: злучнік: часціца	1 1
3	С – СЛ	СЛ – С: ПН	Назоўнік – прыназоўнік	6
			Часціца – назоўнік: займеннік	1
4	С – П	–	Назоўнік – дзеепрыметнік	1
5	С – Э	–	Назоўнік – выклічнік	7
6	С – СЛ – Э	–	Назоўнік – злучнік – часціца – выклічнік	1

Заканчэнне табл. 7
Ending of the table 7

Нумар тыпу	Назва тыпу	Назва падтыпу (пры наяўнасці)	Структура тыпу або падтыпу	Колькасць АП, адз.
7	А – П	А – П: А	Прыметнік – дзеепрыметнік	2
			Прыметнік – дзеепрыметнік: прыметнік	1
8	АВ – Э	–	Прыслоўе – выклічнік	1
9	АВ – СЛ	–	Прыслоўе – прыназоўнік	1
10	В – Л	–	Дзеяслоў – лічэбнік	1
11	АВ – СЛ	–	Прыслоўе – злучнік	1

Заўвага. Адносіны граматычнай апазіцыі паміж кампанентамі адной парадыгмы прадстаўлены праз працяжнік, унутры полісемічнага кампанента – праз двукроп’е.

Такім чынам, на аснове марфалагічнай прыналежнасці кампанента ў беларускай мове выяўлена 11 структурных тыпаў камбінаваных АП. Улічваючы, што некаторыя амонімы ў межах адной АП могуць мець дадатковыя лексіка-семантычныя варыянты, для АП тыпаў 2, 3 і 7 вылучаецца шэраг падтыпаў. Аднак падтыпы, як і большая частка камбінаваных АП, сустракаюцца толькі адзін раз, а таму можна канстатаваць нетыповасць такіх выпадкаў для беларускай мовы. У табл. 8 і 9 прадстаўлены некаторыя прыклады камбінаваных АП у беларускай мове.

Табліца 8

АП як

Table 8

Номорарadigm як

Параметры	Крыніца		
	ТСБЛМ	ТСБМ 2002	ТСБМ 2022
Тып	С – АВ	С – АВ	С – АВ
Падтып	С – АВ: СЛ	С – АВ: СЛ	С – АВ: СЛ
Структура	Назоўнік – прыслоўе: злучнік: часціца	Назоўнік – прыслоўе: злучнік: часціца	Назоўнік – прыслоўе: злучнік: часціца
Способ прадстаўлення ў слоўніку	як ¹ – м. як ² – прысл., злуч., часц.	як ¹ – м. як ² – 1–5 прысл. 6–8 часц. 9–13 злуч.	як ¹ – м. як ² – 1–5 прысл. 6–8 часц. 9–13 злуч.

Дадзеная АП складаецца з двух кампанентаў: субстантыўнага і адвербіяльнага. Адвербіяльны кампанент з’яўляецца мнагазначным. Яго значэнні знаходзяцца ў адносінах граматычнай апазіцыі, таму вылучаецца дадаткова службовы падтып.

Табліца 9

АП пяць

Table 9

Номорарadigm пяць

Параметры	Крыніца		
	ТСБЛМ	ТСБМ 2002	ТСБМ 2022
Тып	В – Л	В – Л	В – Л
Падтып	–	–	–
Структура	Дзеяслоў – лічэбнік	Дзеяслоў – лічэбнік	Дзеяслоў – лічэбнік
Способ прадстаўлення ў слоўніку	пяць ¹ – ліч. кольк. пяць ² – незак.	пяць ¹ – ліч. кольк. пяць ² – незак.	пяць ¹ – ліч. кольк. пяць ² – незак.

У італьянскай мове сітуацыя з камбінаванымі АП іншая. Адносная колькасць такіх АП складае 27,7 %, іх тыпалогія значна адрозніваецца ад тыпалогіі АП (гл. табл. 6). У табл. 10 прадстаўлены вылучаныя тыпы і падтыпы камбінаваных АП.

Табліца 10

Тыпы і падтыпы камбінаваных амапарадыгм у італьянскай мове

Table 10

Types and subtypes of combined homoparadigms in the Italian language

Нумар тыпу	Назва тыпу	Назва падтыпу (пры наяўнасці)	Структура тыпу або падтыпу	Колькасць АП
1	В – А	В – А: С	Дзеяслоў – прыметнік	6
			Дзеяслоў – прыметнік: назоўнік	3
2	В – С – А	–	Дзеяслоў – назоўнік – прыметнік	2
3	В – С	–	Дзеяслоў – назоўнік	10
4	С – А	С – А: С	Назоўнік – прыметнік	139
			Назоўнік – прыметнік: назоўнік	55
		С – А – А: С – А: С	Назоўнік – прыметнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	1
		С – А: АВ	Назоўнік – прыметнік: прыслоўе	2
		С – А: АВ: С	Назоўнік – прыметнік: прыслоўе: назоўнік	1
		С – А: С – А	Назоўнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік	1
		С: А – С: А	Назоўнік: прыметнік – назоўнік: прыметнік	3
		С – А – С: А	Назоўнік – прыметнік – назоўнік: прыметнік	3
		С – А: С – А: С	Назоўнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	1
		С – А: АВ – А	Назоўнік – прыметнік: прыслоўе – прыметнік	1
		С – А: С: АВ	Назоўнік – прыметнік: назоўнік: прыслоўе	1
5	С – СЛ	–	Назоўнік – прыназоўнік	3
6	С – СЛ – Э	–	Назоўнік – прыназоўнік – выклічнік	2
7	С – АВ	С – АВ: Э	Назоўнік – прыслоўе	9
			Назоўнік – прыслоўе: выклічнік	1
8	С – Э	С – Э: СЛ	Назоўнік – выклічнік	5
			Назоўнік – выклічнік: прыназоўнік	1
9	А – СЛ	А: С – СЛ	Прыметнік – прыназоўнік	1
			Прыметнік: назоўнік – злучнік	1
10	А: ПН: С – А: С	–	Прыметнік: займеннік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	1
11	А – А: С	А – А: С: АВ	Прыметнік – прыметнік: назоўнік	14
			Прыметнік – прыметнік: назоўнік: прыслоўе	1
12	А – Э	–	Прыметнік – выклічнік	2
13	А – АВ	А: С – АВ	Прыметнік – прыслоўе	2
			Прыметнік: назоўнік – прыслоўе	1
14	А: С – А	А: С – А: С	Прыметнік: назоўнік – прыметнік	1
			Прыметнік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	2
15	А: С: АВ – С: Э	–	Прыметнік: назоўнік: прыслоўе – назоўнік: выклічнік	1

Заўвага. Парадак размяшчэння кампанентаў АП у слоўніку не ўлічваўся, а адносіны граматычнай апазіцыі паміж кампанентамі адной парадыгмы прадстаўлены праз працяжнік, унутры полісемічнага кампанента – праз двукроп’е.

Такім чынам, у італьянскай мове знойдзена 15 структурных тыпаў камбінаваных АП, 8 з якіх маюць даволі шмат падтыпаў. Некаторыя падтыпы сустракаюцца аднаразова (С – А – А: С – А: С; С – А: АВ: С; А – А: С: АВ; А: С – А: С і інш.), а некаторыя з’яўляюцца характэрнымі (С – А: С). Разгледзім прыклады камбінаваных АП у італьянскай мове (табл. 11–13).

АП *regolare* (‘рэгуляваць’; *regolare*² ‘1) правільны, занонны; 2) рэгулярная армія’) рэалізуе вербальна-ад’ектыўную мадэль. Улічваючы, што адзін з яе кампанентаў у асобных значэннях адначасова з’яўляецца прыметнікам і назоўнікам, можна аднесці дадзеную АП да падтыпу В – А: С.

АП *bene* (‘1) добра; 2) добра!’; *bene*² ‘маёмасць’; *bene*³ ‘дрэва роду Морынга’) прадстаўлена ў двух слоўніках і адносіцца да субстантыўна-адвербіяльнага тыпу. У слоўніку GDIH слова *bene* з’яўляецца мнагазначным. У DLIM АП *bene* складаецца з трох кампанентаў, у DLIT – з двух. Аднак, нягледзячы на розную колькасць кампанентаў і адрозненні ў іх прадстаўленні ў слоўніках, абедзве АП можна аднесці да тыпу С – АВ і падтыпу С – АВ: Э (у некаторых значэннях *bene* з’яўляецца выклічнікам).

Табліца 11

АП *regolare*

Table 11

Homoparadigm *regolare*

Параметры	Крыніца		
	GDIH	DLIM	DLIT
Тып	В – А	В – А	В – А
Падтып	В – А: С	В – А: С	В – А: С
Структура	Дзеяслоў – прыметнік: назоўнік	Дзеяслоў – прыметнік: назоўнік	Дзеяслоў – прыметнік: назоўнік
Способ прадстаўлення ў слоўніку	<i>regolare</i> ¹ – v. tr. <i>regolare</i> ² –agg.; s. m.	<i>regolare</i> ¹ – agg.; s. m. e. f. <i>regolare</i> ² – v. tr.	<i>regolare</i> ¹ – agg.; s. m. <i>regolare</i> ² – v. tr.

Табліца 12

АП *bene*

Table 12

Homoparadigm *bene*

Параметры	Крыніца		
	GDIH	DLIM	DLIT
Тып	–	С – АВ	С – АВ
Падтып	–	С – АВ: Э	С – АВ: Э
Структура	–	Назоўнік – прыслоўе: выклічнік	Назоўнік – прыслоўе: выклічнік
Способ прадстаўлення ў слоўніку	–	<i>bene</i> ¹ – adv., inter. <i>bene</i> ² – s. m. <i>bene</i> ³ – s. m.	<i>bene</i> ¹ – 1)–2) adv.; 3) per esprimere soddisfazione (‘з мэтай выразіць задавальненне’) <i>bene</i> ² – s. m.

Табліца 13

Амапарадыгма *alessandrino*

Table 13

Homoparadigm *alessandrino*

Параметры	Крыніца		
	GDIH	DLIM	DLIT
Тып	С – А	С – А	С – А
Падтып	А: С – А: С – А	С – А – А: С – А: С	А: С – А
Структура	Прыметнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	Назоўнік – прыметнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік: назоўнік	Прыметнік – прыметнік: назоўнік – прыметнік
Способ прадстаўлення ў слоўніку	<i>alessandrino</i> ¹ – agg. <i>alessandrino</i> ² – agg.; s. m. <i>alessandrino</i> ³ – agg.; s. m.	<i>alessandrino</i> ¹ – agg.; s. m. <i>alessandrino</i> ² – agg.; s. m. <i>alessandrino</i> ³ – agg. <i>alessandrino</i> ⁴ – s. m.	<i>alessandrino</i> ¹ – agg. <i>alessandrino</i> ² – agg.; s. m. <i>alessandrino</i> ³ – agg.

Разглядаемая АП *alessandrino* ('1) александрыйскі; 2) мастак александрыйскай эпохі'; *alessandrino*² '1) александрыйскі; 2) жыхар або ўраджэнец Александрыі'; *alessandrino*³ 'які адносіцца да персанажаў з імем Аляксандр'; *alessandrino*⁴ 'александрыйскі верш') прыналежыць да субстантыўна-ад'ектыўнага тыпу і складаецца, па даных GDIH і DLIT, з трох або, па даных DLIM, чатырох кампанентаў. Калі б мы разглядалі гэту АП асобна ў межах адной мовы, магчыма было б казаць пра наяўнасць трох падтыпаў у межах тыпу С – А. Аднак пры параўнанні дзвюх моў, асабліва калі яны належаць да розных моўных груп, такая дэталізацыя можа ўнесці некаторую блытаніну. Таму для параўнання мы прапануем улічваць АП з найбольшай колькасцю кампанентаў. У дадзеным выпадку гэта АП, прадстаўленая ў DLIM.

Пры вывучэнні структурных характарыстык АП мэтазгодна ўлічваць і фармальны бок аманіміі. Па форме супадзення амонімаў АП могуць быць падзелены на фанетыка-графічныя (у склад АП уваходзяць кампаненты, якія супадаюць па гучанні і напісанні), графічныя (АП складаюцца з амонімаў, якія супадаюць у напісанні, але маюць рознае вымаўленне), фанетычныя (АП, якія ў сваім складзе маюць выключна амафоны) і марфемныя (АП уключаюць амонімы, якія супадаюць на ўзроўні граматычных форм і марфем, але маюць рознае значэнне). Паводле нашых даных, у беларускай мове прадстаўлены выключна фанетыка-графічныя АП. У італьянскай мове таксама пераважаюць фанетыка-графічныя АП, аднак у некаторых выпадках можна сустрэць і графічныя. Напрыклад, АП *brucio* адначасова прадстаўлена лексічнымі амонімамі і амографамі (*brucio* можа таксама трактавацца як адназначнае слова). Так, у слоўніку GDIH дадзеная АП уяўляе сабой амографы (*brúcio*¹ – *brucio*²), у слоўніку DLIM – камбінацыю *brúcio*¹ – *brucio*² – *brucio*³, у DLIT яна складаецца з двух амонімаў (*brúcio*¹ – *brucio*²), а слова *brucio* прадстаўлена ў асобным слоўнікавым артыкуле як адназначнае слова. Да графічнага тыпу мы можам таксама аднесці такія АП, як *agata* (*ágata*¹ 'агат'; *agáta*² 'даўжыня ніткі, якая прасоўваецца ў вушка іголки пры пляценні рыбакоўнай сеткі'), *aloe* (*áloe*¹ 'алоэ, альяс'; *alóe*² 'у Старажытнай Грэцыі свята ў гонар Дэметры'), *ancora* (*áncora*¹ 'якар'; *ancóra*² 'яшчэ'), *baciucchio* (*baciucchio*¹ 'цмоканне'; *baciúccchio*² 'паспешны пацалунак'), *barbera*, *berberide* (*berbéride*¹ 'барбарыс'; *berberide*² 'берберскі'), *retina* (*rétina*¹ 'рэціна'; *retína*² 'сетка для валасоў'), *ricciolo* (*ricciolo*¹ 'завіток, локан'; *ricciolo*² 'форма дэрматыту ў каней').

Графічныя і марфемныя АП у дадзеным даследаванні не разглядаліся, паколькі ў тлумачальных слоўніках асобна вылучаюцца толькі лексічныя амонімы.

Заклучэнне

У выніку даследавання структурна-квантытатывых характарыстык і асаблівасцей АП у беларускай і італьянскай мовах былі вызначаны агульныя і спецыфічныя рысы. Агульнымі для абедзвюх моў выступаюць наступныя характарыстыкі: 1) найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца двухкампанентныя АП, найменш распаўсюджанымі – чатырохкампанентныя; 2) максімальная колькасць кампанентаў у тоеснай АП складае пяць амонімаў; 3) паводле функцыянальных асаблівасцей амонімаў, вылучаюцца пяць агульных тыпаў АП для абедзвюх моў (у слоўніках кампаненты кожнага тыпу пазначаны як стылістычна-нейтральныя, навукова-публіцыстычныя, дыялектна-рэгіянальныя, прафесійна-тэхнічныя, рэдкаўжывальныя); 4) запазычанне выступае даволі рэдкай прычынай узнікнення амонімаў; 5) з пункту гледжання фармальнага крытэрыю ў абедзвюх мовах пераважаюць фанетыка-графічныя АП.

Спецыфічныя характарыстыкі АП у абедзвюх мовах у пэўнай ступені адлюстроўваюць асаблівасці поглядаў на з'яву аманіміі ў беларускай і італьянскай лексікаграфіі: адноснае адзінства падыходу ў беларускіх крыніцах і значныя адрозненні прадстаўлення амонімаў у італьянскіх слоўніках. Так, колькасць амонімаў адной змешанай АП у беларускай лексікаграфіі вар'іруецца ў межах аднаго кампанента, а ў італьянскай мове гэта розніца можа дасягаць трох–чатырох адзінак. Спецыфічнай з пункту гледжання функцыянальнага крытэрыю з'яўляецца наяўнасць толькі ў беларускай мове такога тыпу АП, кампаненты якой абмежаваны размоўна-бытавой сферай ужывання. Выключна для італьянскай мовы характэрны тып АП, якая ўключае рэдкаўжывальныя словы. Запозычанні ў абедзвюх мовах даволі рэдка ўваходзяць у склад АП. Пры гэтым у беларускай мове крыніцай аманіміі часцей за ўсё з'яўляюцца галіцызмы, у італьянскай мове – англіцызмы. Для беларускай мовы найбольш характэрны стылістычна нейтральныя амонімы. У італьянскай мове крыніцай узнікнення амонімаў часцей выступаюць тэрміны. Вялікай разнастайнасцю характарызуюцца і структурныя тыпы АП па марфалагічным кампаненце. Сярод гамагенных АП у беларускай мове пераважае вербальны тып, у італьянскай – субстантыўны; камбінаваны тып АП, нехарактэрны для беларускай мовы, у італьянскай мове з'яўляецца даволі распаўсюджаным. Службовы тып АП прысутнічае толькі ў беларускай мове, а адвербіяльны тып – выключна ў італьянскай мове.

Такім чынам, супастаўленне АП беларускай і італьянскай моў дазваляе канстатаваць, што ў аснову прадстаўлення іх аманімікі можа быць пакладзена аднолькавая мадэль з улікам характарыстык структурнага кампанента АП. Выкарыстанне адзінай структурнай мадэлі аманімікі беларускай і італьянскай

моў дазволіла вывучыць колькасныя характарыстыкі аманімічных адзінак розных узроўняў і форм, атрымаць даныя аб аб'ёме АП і аманімічнай насычанасці моў. На аснове атрыманых характарыстык АП можна сцвярджаць, што аманіміка беларускай і італьянскай моў мае пэўную сістэму і арганізаванасць. У абедзвюх мовах назіраюцца сістэмныя сувязі, якія на розных узроўнях маюць вызначаны характар. Атрыманыя ў ходзе даследавання вынікі могуць стаць стымулам для далейшага больш паглыбленага вывучэння структура-квантытатывых асаблівасцей АП і аманіміі ўвогуле.

Скарачэнні

GDH – Grande Dizionario Italiano Hoepli [Electronic resource]. URL: https://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx (date of access: 30.05.2024) ; **DLIM** – Il Nuovo Dizionario della Lingua Italiana De Mauro [Electronic resource]. URL: <https://dizionario.internazionale.it> (date of access: 30.05.2024) ; **DLIT** – Dizionario della Lingua Italiana Treccani [Electronic resource]. URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/> (date of access: 30.05.2024) ; **ТБСМ** – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / рэд. К. К. Атраховіч. Мінск : БСЭ, 1977–1980. 5 т. ; **ТСБЛМ 2002** – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў / рэд.: М. Р. Суднік, М. Н. Крыўко. Мінск : БелЭн, 2002. 784 с. ; **ТСБЛМ 2022** – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў : у 2 т. / уклад.: І. Л. Капылоў [і інш.]. ; рэд. І. Л. Капылоў. Мінск : Беларусь, 2022. 2 т.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Потебня АА. *Из записок по русской грамматике*. Москва: Учпедгиз; 1958. 500 с.
2. Айвазова ЭР. Семантико-функциональные парадигмы лексики. *Культура народов Причерноморья. Вопросы духовной культуры. Филологические науки*. 2006;88:158–161.
3. Жеребило ТВ. *Словарь лингвистических терминов*. Назрань: Пилигрим; 2010. 486 с.
4. Малаховский ЛВ. *Теория лексической и грамматической омонимии*. Москва: Либроком; 2009. 248 с.
5. Fanfani M. *Dizionari del Novecento*. Firenze: Società Editrice Fiorentina; 2019. 165 p.

Артыкул паступіў у рэдкалегію 17.12.2024.
Received by editorial board 17.12.2024.

АДВЕРБИАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПРОПОЗИЦИИ: ТИПЫ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В. К. ГОЛУБЕВА¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Анализируются синтаксические структуры с предикативами, которые присоединяют пропозициональный актант, выраженный инфинитивной конструкцией либо зависимой клаузой, а также высказывания с сентенциальными наречиями, определяющими не конкретный аспект глагольного действия, а всю ситуацию. Предикативы и сентенциальные наречия, ввиду их способности модифицировать пропозицию, рассматриваются как средства формирования семантически эквивалентных структур. Выделяются следующие типы соотношения предикативов и пропозиций в зависимых клаузах: предикатив определяет контролируемое действие лица, представленное в пропозиции; предикатив квалифицирует возможность или целесообразность осуществления ситуации безотносительно к чьим-либо поступкам, выраженную в пропозиции; предикатив характеризует пропозицию с неодушевленным участником или личным субъектом и связанной с ним стихийной ситуацией; предикатив оценивает две взаимосвязанные пропозиции, заключенные в клаузах-конъюнктах. Устанавливается возможность предикатива, сочетающегося с инфинитивом, и сентенциального наречия формировать синонимичные высказывания в рамках данных типов корреляции.

Ключевые слова: предикатив; слова категории состояния; наречие; сентенциальное наречие; пропозициональный актант; пропозиция; клауза; инфинитив.

АДВЕРБІАЛЬНА МАДЫФІКАЦЫЯ ПРАПАЗІЦЫІ: ТЫПЫ ВYZНАЧАЕМЫХ СІТУАЦЫЙ, МАГЧЫМАСЦІ І АБМЕЖАВАННІ

В. К. ГОЛУБЕВА^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Анатацыя. Аналізуюцца сінтаксічныя структуры з прэдыкатывамі, якія далучаюць прапазіцыйны актант, выражаны інфінітыўнай канструкцыяй або залежнай клаўзай, а таксама выказванні з сентэнцыяльнымі прыслоўямі, якія характарызуюць не канкрэтны аспект дзеяслоўнага дзеяння, а ўсю сітуацыю. Прэдыкатывы і сентэнцыяльныя прыслоўі, з прычыны іх здольнасці мадыфікаваць прапазіцыю, разглядаюцца як сродкі фарміравання семантычна эквівалентных структур. Вылучаюцца наступныя тыпы суадносін прэдыкатываў і залежных клаўз: прэдыкатыў вызначае прадстаўленае ў прапазіцыі дзеянне, якое кантралюецца асобай; прэдыкатыў кваліфікуе магчымасць або мэтазгоднасць ажыццяўлення сітуацыі безадносна да чыіх-небудзь учынкаў, выяўленую ў прапазіцыі; прэдыкатыў характарызуе прапазіцыю з неадушаўлёным удзельнікам або асабістым суб'ектам і звязанай з ім стихійнай сітуацыяй;

Образец цитирования:

Голубева ВК. Адвербиальная модификация пропозиции: типы определяемых ситуаций, возможности и ограничения. *Журнал Белорусского государственного университета. Филология.* 2025;1:90–102.
EDN: CWPJJK

For citation:

Golubeva VK. Adverbial modification of a proposition: types of situations defined, possibilities and limitations. *Journal of the Belarusian State University. Philology.* 2025;1:90–102. Russian.
EDN: CWPJJK

Автор:

Виктория Константиновна Голубева – кандидат филологических наук, доцент; докторант кафедры русского языка филологического факультета.

Author:

Victoria K. Golubeva, PhD (philology), docent; doctoral student at the department of Russian language, faculty of philology.
victdove@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7597-4956>

прэдыкатыў ацэньвае дзве ўзаемазвязаныя прапазіцыі, якія знаходзяцца ў клаўзах-кан'юнктах. Устанаўліваецца магчымасць прэдыкатыва, які спалучаецца з інфінітывам, і сентэнцыяльнага прыслоўя фарміраваць сінанімічны выказванні ў рамках дадзеных тыпаў карэляцыі.

Ключавыя словы: прэдыкатыў; словы катэгорыі стану; прыслоўе; сентэнцыяльнае прыслоўе; прапазіцыйны актант; прапазіцыя; клаўза; інфінітыў.

ADVERBIAL MODIFICATION OF A PROPOSITION: TYPES OF SITUATIONS DEFINED, POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

V. K. GOLUBEVA^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. Syntactic structures with predicatives that attach a propositional actant expressed by an infinitive construction or a dependent clause and utterances with sentential adverbs that define the whole situation rather than a specific aspect of the verb action are analysed. Predicatives and sentential adverbs due their ability to modify the proposition are considered as means capable of forming semantically equivalent structures. The types of correlation between predicatives and propositions in dependent clauses (the predicative evaluates the controlled action of the person represented in the proposition; the predicative qualifies the possibility or expediency of the situation without regard to one's actions, expressed in the proposition; the predicative characterises the proposition with an inanimate participant or a personal subject and a spontaneous situation connected with it; the predicative evaluates two interrelated propositions represented in conjunct clauses) are distinguished. The possibility of the predicate combined with the infinitive and the sentential adverb to form synonymous utterances within these types of correlation are revealed.

Keywords: predicative; state category words; adverb; sentential adverb; propositional argument; proposition; clause; infinitive.

Введение

Связанные с предикативами вопросы (частеречный статус, характер взаимодействия с качественными прилагательными и наречиями, круг объединяемых в данный класс явлений) стали одними из самых обсуждаемых в грамматике XX – начала XXI в. При этом ввиду того, что этот класс лексем иначе называется словами категории состояния, в центре внимания ученых находились единицы типа *весело, шумно, морозно, уютно* (ср. классические работы Л. В. Щербы [1, с. 77–100] и В. В. Виноградова¹). Указание на то, что среди предикативов (точнее, слов на -о в бесподлежащих предложениях) имеются единицы, выражающие не только состояние, но и оценку, представлено, например, в работах Г. А. Золотовой [2, с. 277; 3, с. 274–281].

Систематизировав разнородные единицы в составе предикативов, Г. И. Кустова разграничила в данном классе две крупные группы – внутренние (эмоциональные реакции) и внешние (интерпретации) оценки. В статьях [4–7] исследователь обосновала специфику внешней оценки по сравнению с внутренней и детально разработала менее изученные интерпретации. В центре внимания Г. И. Кустовой находятся высказывания со структурой «предикатив + инфинитив», при этом суть внешней оценки состоит в корректировании социального поведения человека [5, с. 57] «усилиями» внешнего наблюдателя, т. е. оценивается обязательно контролируемое действие лица.

В настоящей работе анализируются интерпретативы, подчиняющие пропозициональные актанты в виде не только инфинитивной конструкции (*С их стороны глупо ругаться*), но и зависимой клаузы (*Глупо, что они ругаются*). Поскольку ситуация, отраженная в придаточной части, может предполагать как контролируемое действие агенса, так и стихийные события, оцениваемые предикативом, интерпретатив рассматривается нами шире, чем средство квалификации целенаправленного действия человека. Придаточные части в качестве пропозиционального актанта, способного заполнять валентность предиката, представляют интерес для современных лингвистов (см., например, работу [8]). Особенности употребления зависимых клауз с предикативами разной семантики обсуждались в публикациях [5; 6; 9–12]. В то же время вопросы присоединения придаточных частей к интерпретативам изучены еще недостаточно.

¹Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) : учеб. пособие для вузов. М. : Рус. яз., 2001. С. 330–348.

Предметом данного исследования выступает характер соответствия друг другу лексически соотносимых структур «предикатив + инфинитив» и «предикатив + зависимая клауза», а также сочетаний с однокоренным примыкающим наречием на -о. Из работ Е. Л. Рудницкой² [13] и М. В. Филипенко [14] известно, что некоторые наречия могут модифицировать не только глагольную группу, но и всю пропозицию, проявляя функциональное сходство с предикативами. Формально такие наречия зависят от глагола, но семантически подчиняют пропозицию (характеризуют всю ситуацию). Адвербиальные единицы в высказываниях типа *Ее сын **бестактно** вмешался в разговор* ‘то, что ее сын вмешался в разговор, было бестактно’; *Представитель организации **этично** умолчал о кадровых переменах* ‘то, что представитель организации умолчал о кадровых переменах, было этичным поступком’ называются нами сентенциальными вслед за указанными выше авторами, которые на русском материале изучали специфику адвербиалов данного класса и предложили приемы их отграничений от наречий – распространителей глагола [13, с. 114; 14, с. 13]. Многие аспекты функционирования сентенциальных наречий (СН), в том числе их корреляции с предикативами, остаются нераскрытыми, что обуславливает актуальность настоящего исследования. Таким образом, цель данной статьи – установление возможности структуры «предикатив + инфинитив» иметь корреляты со структурами «предикатив + зависимая клауза» и «СН + матричная предикация» через выявление типов пропозиции, характеризующихся данными модификаторами³.

Материалы и методы исследования

Поскольку вопрос о том, считать ли предикатив отдельной частью речи, остается дискуссионным, нужно сделать следующую оговорку: предикатив и СН рассматриваются нами как разные употребления (синтаксические функции) одной адвербиальной лексемы (такой подход представлен, например, в работе [14, с. 74–76]). Набор употреблений (модификатор пропозиции, глагола, прилагательного или наречия; ответная реплика) у наречий с различной семантикой неодинаков (данный вопрос обсуждался в работах [15; 16]). В качестве объекта анализа были выбраны адвербиальные лексемы со значением этической или социально-этической (*малодушно*, *непростительно*) и рационалистической (*разумно*, *нелепо*) оценки, поскольку они демонстрируют наиболее высокий показатель коррелятивности предикативных и сентенциальных употреблений. Для исследования были взяты 50 наречий, которые имеют как сентенциальное, так и предикативное употребление, т. е. могут присоединять по крайней мере либо инфинитив, либо придаточную часть. Свойства адвербиальных лексем изучались с помощью методов аналитического описания, трансформационного анализа и контекстуального анализа. В целях исследования функционирования выбранных наречий привлекались контексты Национального корпуса русского языка, в структуру которого входят основной корпус, газетный корпус, включающий тексты центральных средств массовой информации, а также корпус социальных сетей. Кроме того, учитывались данные, полученные по запросам в поисковой системе *Google*.

В ходе изучения высказываний с инфинитивной конструкцией рассматривались случаи как препозиции, так и постпозиции предикатива. Из предложений со структурой «предикатив + зависимая клауза» анализировались высказывания с придаточной частью, присоединяемой союзами *что*, *если*, *когда*, *чтобы*. За рамками настоящей статьи осталось обсуждение факторов выбора того или иного союза, его смысловых оттенков и т. д.⁴ Данная проблема на материале конструкций с другими, не интерпретационными предикатами, присоединяющими клаузу, освещалась, например, в публикации [10].

При формировании базы из тех контекстов, которые были получены в результате осуществления запроса в НКРЯ, учитывалось, что стимулом оценки, заключенной в предикативе, служит положение дел, вводимое придаточной частью. Следовательно, не подвергались анализу случаи контактного расположения предикатива и союза, если они не соответствовали указанному семантическому условию: *Мы (агентство недвижимости. – В. Г.) говорим противоположной стороне, что необходимо нам посмотреть на квартиру, а **потом вести покупателя**. Вроде это **разумно**, **если** ... описание не соответствует и т. д., зачем идти на это покупателю?* (НКРЯ (Чат-форум жителей Рязани. 2018)) (*разумно потом

²Рудницкая Е. Л. Сентенциальные наречия в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 1993. 22 с.

³Для выявления такой корреляции в статье введены следующие обозначения: знаком * отмечаются недопустимые в современном языке конструкции; знак = указывает на структуру, синонимичную рассматриваемой структуре; знак ≠ применяется для маркирования грамматичных, но семантически неэквивалентных высказываний; знак ? выступает показателем структур, приемлемость которых в узусе вызывает сомнения, и структур, смысловая допустимость которых требует контекстуальной поддержки.

⁴Например, употребление союза *чтобы* вместо союза *что* в контекстах снятой утвердительности. В русистике понятие снятой утвердительности разрабатывалось Е. В. Падучевой. См.: Падучева Е. В. Модальность. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики // Русская корпусная грамматика : сайт. URL: <http://rusgram.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C> (дата обращения: 01.07.2024).

вести покупателя'). Клауза с союзом *если* относится к последующей предикации. Кроме того, в случае наличия при слове на -о местоимения *это* интерпретатив может рассматриваться и как предикатив, и как краткое прилагательное⁵. Такие контексты учитывались, однако ввиду их дискуссионности не приводились в качестве иллюстративного материала.

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим некоторые типы пропозиций, выражаемых в придаточных частях при предикативах. Также проанализируем возможность структуры «предикатив + зависимая клауза» иметь корреляты в виде структур «предикатив + инфинитив» и «СН + матричная предикация».

Пропозиция в зависимой клаузе, представляющая контролируемое действие лица, при предикативе, оценивающем это действие. Примерами пропозиций этого типа являются контексты (1) и (2).

(1) *Бесчеловечно, когда из трагедии народа делают занимательное чтение...* (НКРЯ (Бакланов Г. Я. Жизнь, подаренная дважды. 1999)).

(2) *Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периодов. Наивно, когда, восхищаясь поздним Заболоцким, сломав ему хребет, зачеркивают «Столбцы»* (НКРЯ (Вознесенский А. А. На виртуальном ветру. 1998)).

Описываемый тип конструкций, возникший на фоне тенденции к расширению предикативных употреблений, в том числе способов оформления их пропозиционального актанта [6, с. 267], является периферийным. Так, ряд проанализированных нами лексем не был зафиксирован в НКРЯ в составе структуры «предикатив + зависимая клауза»: **(Было) кощунственно, что большевики вскрыли святыни в Троице-Сергиевой лавре; *Будет бессердечно, если они разлучат мать с детьми; *Было бы легкомысленно, если бы Петя оставил дочь без присмотра.*

По данным НКРЯ, существуют единичные примеры подобного употребления других лексем. Иногда они повторяются в одном идиостиле в качестве маркера речи автора или персонажа (см. контекст (3)). Их присутствие отмечается как в несовременных произведениях (см. контекст (4)), так и в современных текстах художественного или разговорного стиля, интернет-коммуникации, СМИ (см. контексты (5) и (6)).

(3) *«Невежливо, что я не простился с ними», – напомнил себе Самгин... <...>*

«Невежливо, что я встал спиной к нему», – вяло подумал Клим... (НКРЯ (Максим Горький. Жизнь Клина Самгина. Ч. 4. 1928–1935)).

(4) *Позвольте мне только явиться к вам во всякое время дня и ночи: может неожиданно выдаться удачная минута, и неблагоприятно, чтобы не воспользоваться ею (НКРЯ (Карнович Е. П. Любовь и корона. 1879)).*

(5) *«Обычно никто не стремится навлечь на себя средства принуждения со стороны суда»...*

«Очень неосмотрительно, если никто не стремится», – подумал К., выходя из дому (Кафка).

(6) *Было бы недальновидно, если бы Глава Правительства РФ напрямую не использовал сложную экономическую и политическую ситуацию внутри ФРГ для решения... проблем... (НКРЯ (Соколов В. Зачем Черномырдин брал Вяхирева в Берлин // Независимая газ. 1997. 8 июля)).*

В то же время в узусе синонимичные сочетания с инфинитивом характеризуются большей частотностью и, как правило, не имеют стилистических ограничений. Скажем, если структура «предикатив некорректно + зависимая клауза» не была зафиксирована в основном корпусе, а в газетном корпусе, а именно в текстах центральных СМИ, была отмечена только 3 раза, то структура «предикатив некорректно + инфинитив» встретила 23 раза в основном корпусе и около 400 раз в текстах центральных СМИ газетного корпуса (задавались следующие условия поиска: препозиция предикатива, расстояние 1). Ср. трансформации высказываний из контекстов (1)–(4) и (6): *Делать из трагедии народа занимательное чтение бесчеловечно; Наивно пытаться заслонить; Наивно зачеркивать «Столбцы»; (С моей стороны) было невежливо не проститься с ними; (С моей стороны) было невежливо встать спиной к нему; (С твоей стороны) неблагоприятно не воспользоваться удачной минутой; (Со стороны Главы Правительства РФ) не использовать сложную ситуацию было бы недальновидно.* Кроме того, приведем корректные предложения с инфинитивным, но не клаузальным кодированием пропозиционального актанта: *(Со стороны большевиков) было кощунственно вскрыть (вскрывать) святыни*

⁵См.: Летуший А. Б. Предикативы. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики // Русская корпусная грамматика : сайт. URL: <http://rusgram.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2> (дата обращения: 01.07.2024). Также соображения по данному вопросу содержатся в работе [17].

⁶Здесь и далее конструкции, выражающие субъекта оцениваемого действия, заключены в скобки в силу возможности, но необязательности их употребления при оценке таких структур [6, с. 266].

в Троице-Сергиевой лавре; (С их стороны) будет **бессердечно** разлучить мать с детьми; (Со стороны Пети) было бы **легкомысленно** оставить дочь без присмотра.

Реализация сентенциальной функции в соответствующих высказываниях также возможна. Ср.: Они **бесчеловечно** делают из трагедии народа занимательное чтение; Они **наивно** пытаются заслонить; Они **наивно** зачеркивают «Столбцы»; Я **невежливо** не простился с ними; Я **невежливо** встал спиной к нему; Я **неблагодарушно** не воспользовался удачной минутой; Если бы Глава Правительства РФ **недальновидно** не использовал сложную ситуацию, то...; Большевики **кощунственно** вскрыли святые мощи в Троице-Сергиевой лавре; Они **бессердечно** разлучат мать с детьми; Если бы Петя **легкомысленно** оставил дочь без присмотра, то...⁷.

Нестандартность инфинитивной конструкции **Неосмотрительно** не стремиться навлечь на себя средства принуждения задана не спецификой синтаксической структуры, а ее лексическим наполнением. Так же воспринимается исходное сочетание из контекста (5) и трансформ с примыкающим наречием Он **неосмотрительно** не стремился навлечь на себя средства принуждения.

В целом при преобразовании конкретной структуры определяются бóльшая или меньшая стилистическая уместность разных модификаторов пропозиции в высказывании, естественность или шероховатость фразы с ними. Так, стилистически небезупречным является предложение, в котором контактируют два инфинитива (**Наивно пытаться заслонить**) или дублируются отрицания в морфемной структуре СН и частице перед предикатом (**Я неблагодарушно не воспользовался удачной минутой** (ср.: **Я опрометчиво не воспользовался удачной минутой**)). В настоящей работе стилистический аспект проблемы затрагивается в меньшей степени, хотя он, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения.

Пропозиция в зависимой клаузе, представляющая контролируемое действие лица, при предикативе, квалифицирующем фактическую или потенциальную ситуацию безотносительно к чьим-либо поступкам. При описанных условиях предикатив может оценивать и необозначенное действие другого лица, оставшегося за кадром или в предтексте. В таком случае семантическая эквивалентность между структурами «предикатив + зависимая клауза» и «предикатив + инфинитив» или «СН + матричная предикация» не устанавливается. Примером пропозиции этого типа выступает высказывание из контекста (7).

(7) *Идея зон имеет право на жизнь. **Разумно**, когда человек платит за три перегона одну цену, за тридцать другую (НКРЯ (Филимонова А. Дмитрий Гаев: «Два взрыва на станциях нам удалось предотвратить» // Известия. 2002. 24 дек.)) ≠ **Разумно** платить за три перегона одну цену, за тридцать другую; Человек **разумно** платит за три перегона одну цену, за тридцать другую.*

В данном контексте предикатив, присоединяющий придаточную часть, оценивает целесообразность реализации ситуации ('разумное положение дел, разумно устроено или придумано'). В то же время предикатив с зависимым инфинитивом и структура с СН квалифицируют поступок, за который несет ответственность субъект данного действия ('платя, лицо поступает разумно').

Приведем случай, когда в зависимой клаузе представлено не намеренное действие лица, а связанное с человеком стихийное событие. Так, в контексте (8), в котором выражается семантика 'безнравственно, что у детей нет условий учиться; безнравственно не обеспечить детям возможность учиться', синонимия структур «предикатив + зависимая клауза» и «предикатив + инфинитив» или «СН + матричная пропозиция» также не возникает.

(8) ***Безнравственно**, когда в конце XX века дети в «непризнанных» регионах не учатся и не развиваются нормально в течение нескольких лет (НКРЯ (Дашдамиров А. Многоликий сепаратизм // Независимая газ. 2000. 5 февр.)) ≠ **Безнравственно** не учиться; Дети **безнравственно** не учатся.*

Структура «предикатив + зависимая клауза», обнаруживающая семантическую диффузность с точки зрения оценки ситуации или субъекта поступка. Как указывалось выше, предикатив может квалифицировать действие конкретного лица либо положение дел безотносительно к поступку. Переходную зону между двумя названными типами пропозиций, выражаемых в зависимых клаузах при предикативах, необходимо выделить по следующим причинам.

Во-первых, ряд наречий (*разумно, справедливо, глупо, правильно* и т. д.), способных оценивать контролируемое действие агенса, свободно употребляются с придаточными частями. В отличие от высказываний из контекстов (1)–(6) такие структуры уже нельзя назвать единичными, они в большей степени освоены языком (см. контексты (9)–(12)).

⁷Вопросы оформления сослагательного наклонения в конструкциях с предикативами и СН требуют обсуждения в отдельной работе. Характер приведенных трансформаций обусловлен тем, что наклонение при предикативе как вершине выражается связочным глаголом, в высказываниях с СН – предикатом матричной пропозиции.

(9) *Глупо, что я отдал ей именно эту купюру* (НКРЯ (Стогов И. Ю. 1 000 000 евро, или Тысяча вторая ночь 2003 года. 2003)) = (С моей стороны) было *глупо* отдать ей именно эту купюру; *Я глупо* отдал ей именно эту купюру⁸.

(10) *Итак, отвечено: «Разумно, что покаяться; если искренно, то не сомневайся в прощающем милосердии Божиим»* (НКРЯ (Архиепископ Николай Японский (Касаткин). Дневник. 1900)) = (С твоей стороны) *разумно* было покаяться; Он *разумно* покался.

(11) *В трех конкурсных фильмах из пятнадцати был занят Александр Кузнецов, и было бы несправедливо, если бы жюри прошло мимо такого повышенного внимания индустрии к молодому актеру* (НКРЯ (Савельев Д. «Кинотавр» поощрил дебютанта // Ведомости. 2019. 16 июня)) = (Со стороны жюри) было бы *несправедливо* пройти мимо; Если бы жюри *несправедливо* прошло мимо, то...

(12) ...*Правильно, что мы вмешались на этом этапе...* (НКРЯ (Гончарук Д. Матвиенко призвала скорее подготовить поправки о предоставлении рыболовных участков // Парламент. газ. 2021. 14 апр.)) = (С нашей стороны) вмешаться на этом этапе было *правильно*; Мы *правильно* вмешались на этом этапе.

Во-вторых, если многие единицы со значением этической оценки, которые ориентированы на ситуативное качество человека или его характер, отражающийся на поступках (*благоразумно, невежливо, недальновидно, этично, эгоистично* и т. д.), оказываются мало приспособленными для присоединения придаточной части, то в силу своей семантики определенные лексемы (*правильно, резонно, нелепо* и т. д.) могут квалифицировать стихийные события или неконтролируемые человеком ситуации. В значении некоторых из них (*разумно, глупо, непростительно, непозволительно, позорно, постыдно* и т. д.) просматривается связь со свойством лица или его поступком, однако при употреблении с зависимой клаузой, вводящей ситуацию, в их семантической структуре происходит сдвиг (проявляется тяготение к модальности). В связи с этим в ряде контекстов, например в контекстах (13) и (14), наречия обнаруживают смысловую диффузность (неоднозначность семантико-синтаксических функций): невозможно совершенно определенно сказать, что оценивает предикатив – ситуацию безотносительно к действиям названного субъекта или поступок конкретного лица, выраженный в зависимой пропозиции.

(13) *Среди людей, слушающих прекрасную музыку, почему-то так много прекрасных лиц! Может быть, люди хорошеют от музыки, а потом, в уличной толпе... теряют свою привлекательность? Но, так или иначе, уличная толпа – это одно, а консерваторская публика – совсем другое.*

Будет очень глупо, если кто-то подумает, что я имею в виду некую элиту, – нет, совсем нет (НКРЯ (Эфрос А. В. Профессия: режиссер. 2001)).

Данный контекст допускает трактовки ‘я окажусь в глупом положении, если кто-то подумает, что я имел это в виду’ и ‘если кто-то подумает так, это будет глупая мысль’. По этой причине в первом случае преобразование исходного предложения исключено (*≠ Было бы глупо думать (подумать), что...; Кто-то глупо подумает, что...*), а во втором случае синонимичные трансформы возможны (*= Было бы глупо думать (подумать), что...; Кто-то глупо подумает, что...*).

(14) *Думаю, разумно, если этот блок преступлений ФСБ возьмет под свой контроль и будет с ним эффективно справляться* (НКРЯ (Петров И. ФСБ займется киберпреступлениями после случая с «увольнением» Якунина // РБК daily. 2023. 18 окт.)).

Указанная структура оставляет не до конца определенным инициатора оцениваемого поступка и ответственного за него с точки зрения говорящего. Им выступает не упомянутый в тексте (подразумеваемый) субъект, от которого зависит работа ФСБ (‘ФСБ поручат взять под свой контроль этот блок преступлений, и это будет разумным решением’), либо представитель ФСБ (‘то, что ФСБ возьмет под свой контроль этот блок преступлений, будет разумно с ее стороны’). При второй трактовке исходное высказывание синонимично конструкциям с инфинитивом (*= (Со стороны ФСБ) будет (было бы) разумно взять под свой контроль этот блок преступлений*) и СН (*= ФСБ разумно возьмет под свой контроль этот блок преступлений*), которые однозначно идентифицируют оцениваемого субъекта как производителя глагольного действия.

В конструкции с придаточной частью использование предикатива, семантически связанного с действием в зависимой пропозиции (см. контекст (11)), прагматически оправдано в том случае, когда необходимо частично снять с агенса ответственность за действие, переложив ее на обстоятельства. Ср. также контексты (15) и (16), в которых выражается семантика ‘глупо, нелепо, странно сложилась ситуация,

⁸В данном случае средством выражения наречного смысла, более освоенным в литературном языке и лишенным оттенка разговорности, можно считать синонимичную предложно-падежную форму по глупости, хотя сентенциальное употребление в узусе также встречается.

поэтому мы до сих пор не познакомились' и 'в возникновении неприличной ситуации виноват не только сам мальчик, но и родители, воспитатели и другие люди, допустившие его действие' соответственно. В данной ситуации структуры «предикатив + зависимая клауза» выражают оценку субъекта действия менее категорично, чем соответствующие структуры с инфинитивами.

(15) *Глупо, что мы с тобой до сих пор не познакомились, русские же все-таки* (НКРЯ (Пятигорский А. М. Древний человек в городе // Октябрь. 2001. № 11)) ≠ *(С нашей стороны) глупо было до сих пор не познакомиться; Мы с тобой до сих пор глупо не познакомились.*

(16) *Тут миссис Кэв, посоветовавшись с мамой, объявила, что будет довольно неприлично, если такой большой мальчик будет с ними (девочками. – В. Г.) купаться* (НКРЯ (Бенуа А. Н. Жизнь художника. 1955)) ≠ *(Для такого большого мальчика) было бы неприлично купаться с ними; Такой большой мальчик неприлично будет купаться с ними.*

Приобретение разговорного оттенка полученными в результате преобразования высказываниями с СН, описанное выше, свойственно и трансформируется из контекста (15). В контексте (16) семантическая нетождественность исходной конструкции высказыванию с примыкающим наречием обусловлена тем, что последнее скорее обозначает образ действия, чем оценивает действие как факт.

Пропозиция в зависимой клаузе при предикативе, характеризующем неодушевленного участника ситуации или лицо, вовлеченное в стихийные события, неподвластные воле человека. Пропозициям этого типа⁹ свойственно наличие в придаточных частях неакциональных предикатов со значением существования, признака, отношения, местонахождения, обладания, неконтролируемого перемещения субъекта и т. д. Рассматриваемый тип структур «предикатив + зависимая клауза» не только наиболее востребован, но и грамматически оправдан, поскольку не имеет коррелятивных или семантически эквивалентных конструкций с инфинитивом в силу специфики выражения предиката в зависимой пропозиции, а также в большинстве случаев конструкций с СН (см. контексты (17)–(20)).

(17) *Разве не глупо, когда грубое железо входит в плоть, нарушая ее совершенство?* (НКРЯ (Водолазкин Е. Г. Лавр. 2012)); **Разве не глупо (для грубого железа) входит в плоть, нарушая ее совершенство?; *Грубое железо глупо входит в плоть, нарушая ее совершенство*¹⁰.

(18) *...При любых вариантах наша цель – организовать встречу Короткова с друзьями. Будет непросто, если это не удастся...* (НКРЯ (Бережков В. М. Рядом со Сталиным. 1999)); **Будет непросто не удастся; *Это непросто не удастся.*

(19) *Непозволительно, что в результате слишком лояльного законодательства преступник снова оказался на свободе и принялся за старое!* (НКРЯ (Елена Мизулина возмущена затягиванием рассмотрения законопроекта о пожизненном сроке для педофилов // Парламент. газ. 2015. 29 июля)); **Непозволительно оказаться на свободе; *Он непозволительно оказался на свободе.*

(20) *«Нечестно, что у нее (сестры. – В. Г.) не будет возможности меня обнять», – поделилась спортсменка* (НКРЯ (Серена Уильямс объяснила крупнейшее поражение в карьере мыслями о смерти сестры // Газета.ру. 2018. 23 авг.)); **У нее нечестно не будет возможности меня обнять; *Нечестно не быть возможности обнять.*

Выше отмечалось, что предикатив, присоединяющий зависимую клаузу, может претерпевать семантическую трансформацию. Например, в контексте (17) оценивается не личный субъект, поэтому речь идет не об интеллектуальных качествах, а о неприемлемости, абсурдности ситуации с точки зрения говорящего. В контексте (20) предикатив *нечестно*, который в своей первичной функции выражает социально-этическую оценку (ср.: *Нечестно прятать карты в рукаве во время игры*), позволяет субъекту интерпретации апеллировать к не зависящему от человека положению дел в мире, непреодолимым обстоятельствам, что также свидетельствует об изменении характера оценки.

Отметим, что высказывания из контекстов (17)–(20) не могут преобразоваться в синонимичные инфинитивные конструкции, предполагающие личного участника и контролируемый им поступок. В то же время в предложениях с СН могут оцениваться пропозиции с разными типами участников и предикатами различных семантических групп, что касается, например, отдельных наречий эмоционального состояния или адвербиальных лексем с модальным значением. Так, данные слова могут характеризовать пропозиции

⁹В данный тип нами не включаются высказывания со страдательным причастием в зависимой клаузе (*Несправедливо, что прежняя система образования была ими разрушена*), поскольку при изменении диатезы получается конструкция с контролируемым действием лица (*Они несправедливо разрушили прежнюю систему образования*).

¹⁰Разница коммуникативной структуры высказываний с предикативом и СН препятствует постановке СН в фокус вопроса. В связи с этим преобразование исходного предложения в конструкцию с СН сопровождается изменением коммуникативной цели высказывания с вопроса на утверждение.

‘процесс с участием неодушевленного субъекта’ (см. контекст (21)), ‘лицо и контролируемое им действие’ (см. контекст (22)) и ‘лицо и связанное с ним событие, неподвластное воле человека’ (см. контекст (23)). В контекстах (24) и (25) матричные пропозиции формируются полнозначительным глаголом и предикативом неадекватной морфологии¹¹ соответственно.

(21) ...*Кажется... где-то там есть нечто прекрасное и недостижимое, вроде неизвестных краев или несравненного дела, что-то, о чем будешь всегда жалеть и от чего настоящее **досадно** тускнеет* (НКРЯ (Тарковский М. А. Кондромо // Октябрь. 2003. № 3)); **Настоящему **досадно** тускнеть*; =(Мне) **досадно**, что настоящее тускнеет.

(22) ...*Мичман **досадно** изменил флотскому стилю ради авиационного – такое полагалось носить пилотам американских бомберов времен второй мировой* (НКРЯ (Гаррос А. П., Евдокимов А. Г. [Голово]ломка. 2001)) ≠ *Мичману (было) **досадно** менять флотский стиль на авиационный*; =(Мне) (было) **досадно**, что мичман изменил флотскому стилю ради авиационного.

(23) *Знаете его (сержанта – В. Г.) судьбу? Он **досадно** погиб после войны. Одиннадцатого мая* (НКРЯ (Бондарев Ю. В. Берег. 1975)); ?*Ему (было) **досадно** погибнуть после войны*; =*Служивцам (было) **досадно**, что он погиб после войны*.

(24) *Они (Мошков и Кульбей. – В. Г.) нашли работу охранниками в частных компаниях, но зарплата их **явно** не устраивала* (НКРЯ (Шарова Л. Трассовики // Ежедн. новости. 2003. 17 янв.)); **Зарплате было **явно** не устраивать*; =**Явно**, что зарплата их не устраивала.

(25) ...*Он (зоолог Альфред Брем. – В. Г.) был **явно** не в духе* (НКРЯ (Голяндин А. А у морского конька что за конек? // Знание – сила. 2003. № 2)); **Ему было **явно** быть не в духе*; =**Явно**, что он был не в духе.

В отличие от приведенных наречий, выражающих эмоциональное состояние или модальную семантику, адвербиальные интерпретативы существенно ограничены в своих возможностях: их сентенциальное употребление требует связи с полнозначительным глаголом, обозначающим преимущественно действия лица, за которые оно несет ответственность. Высказывания из контекстов (26) и (27), во-первых, включают только отдельные наречные лексемы, применимые для оценки стихийных событий, неконтролируемых ситуаций (ср.: **Ребенок **неосмотрительно** попал в другой город*), а во-вторых, являются весьма редкими. Так, из контекстов, полученных по запросу «наречие *несправедливо* + любой глагол, кроме *быть* и за исключением инфинитивной формы» в основном корпусе и газетном корпусе было проанализировано 1270 контекстов, и только около 20 из них представляют случаи оценки сентенциальным наречием ситуаций с субъектами неагентивного типа (**Несправедливо** получил большой срок; **Несправедливо** ютилась на чердаке и т. д.).

(26) ...*Владелец воздушного лайнера (реактивной изящной ласточки) исповедался... пожаловавшись на равнодушие неба, Бога, – кого угодно! – равнодушие, из-за которого он незаслуженно, **несправедливо** страдает...* (НКРЯ (Бояшов И. В. Кокон // Октябрь. 2013. № 5)); *(С его стороны) **несправедливо** страдать; =**Несправедливо**, что он страдает.

(27) *Но в последний момент убогая кочка изменила направление полета мяча на 30 градусов, и мяч **нелепо** оказался в сетке* (Фаворит); *(Со стороны мяча) было **нелепо** оказаться в сетке; =**Нелепо**, что мяч оказался в сетке.

Анализ данных контекстов выявил, что специфика примыкающего наречия состоит в его способности обнаруживать семантическую диффузность. Например, контекст (27) предполагает интерпретацию с точки зрения оценки ситуации как факта (‘то, что мяч оказался в сетке, нелепо’), а также с позиции указания на обстоятельства осуществления действия (‘мяч оказался в сетке нелепым образом’). Аналогичное явление наблюдается в контексте (28).

(28) *Ну что мы всю страну превратили в трубопровод, нефтепровод – в черт те что! Все это надо менять. **Неразумно**, что все это сжигается и превращается в энергию. Ну ладно, газа и нефти много сейчас, а через некоторое время?* (НКРЯ (Домрина Н. Сквозь призму Чернобыля: диалоги о мире и войне // Наука и жизнь. 2006. № 5)).

Коррелятивная конструкция *Все это **неразумно** сжигается и превращается в энергию* лишена однозначности исходного высказывания и допускает трактовки ‘то, что все это сжигается и превращается в энергию, неразумно’ (СН) и ‘то, каким образом все это сжигается и превращается в энергию, неразумно’ (глагольный распространитель). В первом случае синонимия со структурой «предикатив + зависимая клауза» возникает, во втором случае – нет. Инфинитивная конструкция в качестве трансформации рассматриваемого

¹¹А. В. Циммерлинг называет предикативами неадекватной морфологии единицы типа *не по душе, не по себе, по пояс, охота, неохота* [17, с. 472].

предложения возможна только при изменении залоговой семантики: (*С нашей стороны*) **неразумно** все это сжигать и превращать в энергию.

Такие свойства приглагольного наречия объяснимы. Если предикатив входит в синтаксическую структуру, которая четко задает его единственную семантическую функцию (вершина, присоединяющая пропозициональный акт; модификатор пропозиции), то примыкающее наречие на -о в своей синтаксической позиции способно реализовать набор функций (модификатор пропозиции, качественный определитель глагольной группы, интенсификатор). Характер функции и, соответственно, сохранение исходной роли наречия обусловлены семантикой предиката, в сочетании с которым оно приобретает то или иное прочтение (см. контексты (29) и (30)).

(29) Было бы **непристойно**, если бы спортсмен показал журналистам язык.

(30) Как было бы **непристойно**, если бы вдруг он на этом камне уселся наш инспектор и стал спрашивать урок по греческому языку (НКРЯ (Анучин В. И. По горам и лесам. 1903)).

В предложении *Если бы спортсмен непристойно показал журналистам язык, то...*, которое является синонимичным высказыванию из контекста (29), наречие сохраняет функцию модификатора пропозиции ('если бы спортсмен показал язык, это было бы непристойно'). Изменение функции наречия с сентенциальной на глагольно-модифицирующую представлено в преобразованной конструкции из контекста (30) *Если бы вдруг наш инспектор непристойно уселся он на этом камне и стал спрашивать урок по греческому языку, то...* При этом в исходной структуре предикатив оценивает действия 'усесться' и 'начать спрашивать' как непристойные, а в трансформированном высказывании глагольный модификатор предполагает, что субъект выполняет действие особым (непристойным) образом. На второй предикат (*стал спрашивать*) адвербиальная оценка не распространяется.

Предикатив, интерпретирующий две взаимосвязанные ситуации, выраженные в клаузах-конъюнктах. Анализ таких структур позволяет выявить различия сфер действия предикатива и соответствующего СН. Ср. контексты (31)–(33).

(31) По его (Обамы. – В. Г.) мнению, **нелепо**, что в одном штате **марихуана легализована**, а в другом за ее хранение **можно получить 20 лет тюрьмы**... (НКРЯ (Обама призвал приравнять марихуану к алкоголю и сигаретам // Лента.ру. 2016. 1 дек.)).

(32) Было бы **несправедливо**, если бы **мы решили** проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков, а проблемы людей, которые живут в таких же поселках в границах соседней особо охраняемой природной территории, – **нет** (НКРЯ (Филиппова Е. Урезать национальные парки не разрешат // Парламент. газ. 2020. 22 дек.)).

(33) **Нечестно**, что в это же самое время в театре **есть люди**, которые добросовестно работают, но **мы не имеем возможности увеличить** им зарплату, так как полный штат мертвых душ (НКРЯ (Шевелева А. «Чайковский» вполне подойдет для категории 0+ // Известия. 2013. 11 сент.)).

В приведенных примерах некоторые из подчиненных предикативу клауз относятся к тем структурно-семантическим типам, которые «закрыты» для структур «предикатив + инфинитив» и «СН + матричная предикация» в силу их свойств, описанных выше. Этот факт будет учитываться при проверке способности данных структур сопоставлять две ситуации, поэтому в некоторых случаях потребуется преобразование исходных высказываний и построение на их основе новых предложений.

Рассмотрим контекст (31). Для возможности кодирования пропозиционального актанта инфинитивной конструкцией первую предикацию необходимо преобразовать в предложение **Нелепо легализовать марихуану**. Поскольку оформление предиката во второй клаузе препятствует его присоединению к предикативу-вершине (***Нелепо легализовать и мочь получить**), следует устранить или модифицировать модальный глагол *мочь*. Однако и в таком случае наблюдалось бы контрастное расхождение в статусе субъектов, один из которых (агенса) совершил нелепый поступок – легализовал, а другой (пациенса) оказался в нелепой ситуации – получил тюремный срок (***Нелепо в одном штате легализовать марихуану, а во втором отбывать за ее хранение 20 лет наказания**)¹².

Таким образом, в обеих инфинитивных конструкциях требуются достижение симметрии грамматического выражения предикатов и представление ситуаций с точки зрения одного или нескольких субъектов, совершающих однотипные действия. В результате трансформаций получаем высказывания (34)–(36).

(34) **Нелепо** в одном штате **легализовать** марихуану, а в другом **присуждать** за ее хранение 20 лет тюрьмы.

¹²Хотя при подчеркивании контраста субъектов инфинитивные конструкции с асимметрией ролей при предикативе возможны: **Нелепо** одним **осуждать** невиновных, а другим **отбывать** 20-летнее наказание.

(35) (С нашей стороны) было бы **несправедливо решить** проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков, а проблемы тех людей, которые живут в таких же поселках в границах соседней особо охраняемой природной территории, – **нет**.

(36) **Нечестно держать** в театре людей, которые добросовестно работают, но **не увеличивать** (*не иметь возможности увеличить) им зарплату, так как полный штат мертвых душ.

Поскольку СН, как и предикативы с зависимым инфинитивом, практически не определяют пропозиции с неагентивными участниками, невозможна адвербиальная квалификация ситуаций типа *В театре нечестно есть люди, которые...* Для дальнейшего тестирования свойств СН такие структуры также потребуют трансформации вида *В театре нечестно держат людей, которые...*

Кроме того, для установления сферы действия модификатора пропозиции важно учитывать формально-синтаксическую конфигурацию участников пропозиции, а точнее, место модификатора пропозиции относительно первой подчиненной конструкции (нахождение наречия в ней или вне ее); характер связи (грамматическая или семантическая), обеспечивающей «прикрепление» второй пропозиции к предикативу или СН. В связи с этим отметим следующие моменты.

Во-первых, по исходным контекстам (31)–(33) видно, что предикатив, как вершина, подчиняет обе придаточные части целиком (все участники зависимой пропозиции имеют правостороннее расположение относительно главного для них слова). В трансформированных высказываниях важно обеспечить правостороннюю позицию различных для каждой пропозиции участников и при необходимости левостороннюю позицию общих компонентов, т. е. не так, как, например, в конструкции **В одном штате марихуана нелепо (несправедливо)**¹³ *легализована, а в другом за ее хранение можно получить 20 лет тюрьмы*. Также преобразуем предложение с учетом того, что на широту распространения адвербиальной оценки может влиять характер грамматического выражения предикатов в клаузах (см. конструкции (37)–(39)). Трансформы (38) и (39) проверяют возможность одного и того же СН квалифицировать каждую пропозицию.

(37) *Марихуана нелепо (несправедливо) легализована в одном штате, а в другом запрещена.*

(38) *Власти нелепо (несправедливо) легализовали марихуану в одном штате, а в другом дают по 20 лет тюрьмы за ее хранение.*

(39) *Власти нелепо (несправедливо) ужесточили наказание за хранение марихуаны в одном штате, а в другом легализовали ее.*

Во-вторых, когда пропозициональные актанты выражены инфинитивными конструкциями, вторая пропозиция попадает в сферу действия предикатива, поскольку эта связь закрепляется грамматической зависимостью второго инфинитива от предикатива, в том числе при его отсутствии. Связь с предикативом второй клаузы уже более семантизирована, иногда основана на лексической корреляции (*в одном штате – в другом*); вторая придаточная часть может грамматически соотноситься с предикативом (например, при эллипсисе), но вовсе не обязательно. Ср.: **Нелепо**, что уже к обеду все вещи оказались распроданы, а я так спешила с работы в торговый центр (то, что нелепым признается положение дел только в первой предикации, определяется по смыслу, а не по грамматическим маркерам; синтаксическая структура *я так спешила* не является однородной по отношению к придаточной части).

Если СН и способно распространить свою оценку на вторую предикацию, то, как правило, также на уровне семантики. Можно зафиксировать следующую тенденцию: в случае, когда пропозиция в первой части семантически соответствует оценочному наречию вне связи с другой ситуацией, второй предикат в сферу действия такого наречия не попадает. Данная тенденция проявляется в высказываниях (38) и (39): по мнению говорящих, можно признать нелепым и то, что марихуану легализовали, и то, что за ее хранение ужесточили наказание, т. е. нелепым не обязательно признавать именно несоответствие друг другу двух контрастных ситуаций.

В связи с этим в конструкциях (37)–(39) оценка наречия не выходит за рамки пропозиции, в которую оно встроено. Данная формальная связанность СН с конкретной предикацией при отсутствии дополнительных условий (грамматических, семантических (см. ниже)) служит значимым фактором, усиливающим одноклаузальную трактовку наречной сферы действия. По крайней мере, такая интерпретация серьезно конкурирует с допущением широкой сферы действия СН, даже если оно возможно с точки зрения разных носителей языка.

Иные семантические отношения возникают между пропозициями в трансформах (40) и (41).

(40) *Если бы мы несправедливо решили проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков, а других – нет, то...*

(41) *Мы нечестно держим в театре людей, которые добросовестно работают, но не увеличиваем им зарплату, так как полный штат мертвых душ.*

¹³ Полагаем, что лексема *нелепо*, выполняя сентенциальную функцию, может восприниматься как явление, которое носит разговорный оттенок. Для того чтобы стилистический аспект не влиял на оценку приемлемости анализируемой конструкции, в приводимые в качестве примеров высказывания как альтернатива было добавлено наречие *несправедливо*.

В случае конструкции (40) трактовка СН как модификатора только первой пропозиции воспринимается странно (*Несправедливо, что мы решили проблему тех, кто живет в населенных пунктах в границах нацпарков*). К тому же на интерпретацию влияет грамматический фактор – эллипсис во второй клаузе, что позволяет достаточно уверенно говорить о биклаузальном семантическом действии СН. Важно отметить, что в данном контексте приписывание наречию семантики образа действия с учетом второй предикации является неприемлемым.

В высказывании (41) отсутствуют аналогичные грамматические условия, позволяющие реализовать нетипичную для СН функцию модификатора двух пропозиций. Предикация, в которую помещено наречие *нечестно*, не соответствует адвербиальному качеству или, во всяком случае, нуждается в контекстуальной поддержке (*Нечестно держать в театре людей, которые добросовестно работают*), поэтому функция лексемы изменяется: она начинает оценивать не ситуацию в целом (*нечестно держать*), а определенный аспект глагольного действия (*нечестным способом, прибегая к обману*). Иными словами, синонимия трансформации с исходным высказыванием не возникает. В нем, в сущности, нечестным признается действие *«не увеличивать зарплату»*, выраженное во второй клаузе, потому для обеспечения семантической эквивалентности естественнее было бы расположить СН непосредственно в определяемой, второй пропозиции: *Мы держим в театре людей, которые добросовестно работают, но нечестно не увеличиваем им зарплату, так как полный штат мертвых душ*.

Как видно, в отличие от наречий из высказываний со структурой «предикатив + зависимая клауза, союз + зависимая клауза» (33) и «предикатив + инфинитив, союз + инфинитив» (36) наречие в составе конструкции со структурой «СН + предикат, союз + предикат» (41) ограничено в способности распространять оценку через предикацию (назовем это эффектом «перепрыгивания» через клаузу или пропозицию). При данном феномене оценка относится ко второй придаточной части или инфинитивной конструкции, в то время как первая клауза, формально подчиненная предикативу, служит для уточнения обстоятельств возникновения второй пропозиции.

Контекст (42) является примером представления разных участников в предикациях. В отличие от грамматического предложения с инфинитивами (36), где действия совершает один субъект, при выражении в пропозициях действий разных лиц эффект оценивания только второй предикации не возникает. В такой ситуации наблюдается либо формальное подчинение предикативу только одной инфинитивной конструкции (= *С нашей стороны позорно, когда на День Победы англичане присылают нам бюст Черчилля, отправляют им в ответ бюст Жукова, ведь это не равноценные фигуры*), либо семантическое несоответствие структуры с двумя единообразно оформленными зависимыми предикативами (эксплицитный и эллиптизированный инфинитивы) исходному высказыванию по области распространения оценки, так как действия участников обеих ситуаций квалифицируются одинаково (= *Со стороны англичан позорно присылать нам бюст Черчилля, а со стороны наших [позорно присылать] бюст Жукова им в ответ*). Наречие же, выполняющее сентенциальную функцию, обнаруживает невозможность влиять только на вторую предикацию независимо от того, совершается ли действие одним и тем же субъектом (см. высказывание (41)) или разными субъектами (см. предложения (43) и (44)).

(42) *Когда мы празднуем День Победы, мы стесняемся назвать имя главнокомандующего просто потому, чтобы на Западе какой-нибудь журналист не написал о том, что в России идет возрождение сталинизма. Это позор. Позорно, когда на День Победы англичане присылают нам бюст Черчилля, а мы в ответ – бюст Жукова, ведь это неравноценные фигуры* (НКРЯ (Чачия А. Россия станет мировой державой // РБК daily. 2005. 16 нояб.)).

(43) *Англичане позорно прислали нам бюст Черчилля, а мы им в ответ – бюст Жукова.*

(44) *Англичане прислали нам бюст Черчилля, а мы им в ответ позорно отправили бюст Жукова.*

Предикатив *позорно* из контекста (42) квалифицирует действия не обоих субъектов, а только того, который представлен во второй придаточной части. В высказываниях (43) и (44) СН оценивает конкретно ту пропозицию, в которую оно формально встроено. В первом случае позорным признается поступок англичан, но не субъекта, обозначенного местоимением *мы*, а во втором случае наблюдается противоположная ситуация.

Итак, нами был рассмотрен ряд случаев несовпадения сферы действия предикатива и СН. Выявленные особенности высказываний с СН и со структурой «предикатив + инфинитив» объясняют использование структуры «предикатив + зависимая клауза» для акцентирования несопоставимости, контраста двух ситуаций.

Заключение

В настоящем исследовании были проанализированы структуры «предикатив + зависимая клауза» в их соотношении со структурами «предикатив + инфинитив» и «СН + матричная предикация», в которых модификаторы пропозиции выражают этическую или социально-этическую и рационалистическую

оценку. Рассмотрены следующие типы семантического коррелирования предикативов и пропозиций в придаточных частях: предикатив определяет контролируемое действие лица, представленное в пропозиции; предикатив квалифицирует способность или целесообразность осуществления ситуации безотносительно к чьим-либо поступкам, выраженную в пропозиции; предикатив характеризует пропозицию с неодушевленным участником или личным субъектом и связанной с ним стихийной ситуацией; предикатив оценивает две взаимосвязанные пропозиции, заключенные в клаузах-конъюнктах. Также нами были выделены структуры, обнаруживающие семантическую диффузность с точки зрения оценки ситуации или субъекта поступка.

Анализ корреляции структур показал, что они могут вступать в отношения дополнительной и контрастной дистрибуции. С учетом типа модификатора пропозиции и оцениваемой им ситуации можно говорить о трехчленной (*Бесчеловечно*, когда из трагедии народа делают интересное чтение = *Бесчеловечно* делать; *Они бесчеловечно* делают) и двучленной (*Он несправедливо* страдает; *(*С его стороны несправедливо* страдать; = *Несправедливо*, что он страдает) коррелятивности, а также об отсутствии коррелятивности одной из конструкций (*Нечестно*, что у сестры не будет возможности меня обнять; **Нечестно* не быть возможности; **У сестры нечестно* не будет возможности меня обнять). Некоррелятивность или лакунарность в ряду разных модификаторов пропозиции может быть вызвана не только неграмматичностью одного или двух членов ряда, но и семантической неэквивалентностью соотносимых конструкций (*Разумно*, когда человек платит за три перегона одну цену, за тридцать другую ≠ *Разумно* платить; *Человек разумно* платит).

При семантической квалификации конструкций или, наоборот, при выборе способа кодирования необходимого смысла следует учитывать области однозначности и неоднозначности каждого коррелята. Наибольшей семантической определенностью характеризуется структура «предикатив + инфинитив». В отличие от нее структуры «предикатив + зависимая клауза» и «СН + матричная предикация» в контексте могут обнаруживать двусмысленность по следующим причинам.

Во-первых, возможность предикатива квалифицировать как поступок лица, так и положение дел безотносительно к действию данного субъекта обеспечивает вариативность трактовки некоторых структур «предикатив + зависимая клауза» (например, в высказывании *Будет разумно*, если этот блок преступлений ФСБ возьмет под свой контроль может иметься в виду разумный поступок ФСБ или разумная мысль по реализации данной ситуации).

Во-вторых, примыкающее наречие способно выполнять набор функций, поэтому в сочетании с определенными глагольными предикатами оно допускает интерпретацию и как сентенциального, и как глагольного (образ действия) модификатора. Инфинитивные структуры, обеспечивающие однозначность, весьма требовательны к типу субъекта и квалифицируемого действия: таким субъектом обязательно должно быть лицо, совершающее действие, за которое оно несет ответственность.

Размежевание коррелятов следует проводить и по признаку специализированности конструкции для выражения оценки конкретного типа пропозиций. Так, адвербиальные лексемы, обозначающие ситуативные качества человека (*бестактно*, *бесчеловечно*, *невежливо*, *некорректно*, *непристойно*, *эгоистично* и т. д.), если и присоединяют зависимое предложение, то представляют пока периферийное явление, стандартно реализуемое высказываниями с инфинитивными оборотами или СН. Ряд наречий (*глупо*, *разумно*, *справедливо*, *нелепо*, *непростительно* и т. д.) употребляются в составе структуры «предикатив + зависимая клауза» свободнее, претерпевая при этом семантический сдвиг (например, значения наречий *разумно* ‘оценка интеллектуального качества’ и *нечестно* ‘социально-этическая оценка’ приобрели модальный оттенок, обеспечивающий их применимость для квалификации положения дел, а не лица через его поступок). СН, как и предикатив с инфинитивом, определяют преимущественно контролируемые действия лиц, однако иногда распространяются на область функционирования структуры «предикатив + зависимая клауза», конкурируя с ней при оценке ситуаций, связанных с неодушевленным участником, или стихийных событий в жизни человека (*Мяч нелепо* оказался в сетке = *Нелепо*, что мяч оказался в сетке).

Представленность и постепенное расширение в узусе высказываний со структурой «предикатив + зависимая клауза» обусловлены нерелевантностью для них ряда ограничений, применимых в отношении предложений со структурами «предикатив + инфинитив» и (или) «СН + матричная предикация»: учитываются признаки личности (неличности) или агентивности (неагентивности) субъекта действия, его контролируемость (неконтролируемость) со стороны субъекта, возможность варьировать модальные, залоговые значения предиката определяемой пропозиции и т. д. Сопоставление предикатива, присоединяющего разные пропозициональные актанты, и СН по их возможности оценивать взаимосвязь двух ситуаций показывает различие в сфере действия данных модификаторов пропозиции. Распространение оценки через предикацию может быть реализовано в структуре «предикатив + зависимая клауза»

и иногда в структуре «предикатив + инфинитив», но недоступно для высказываний с СН. Тестирование их свойств в этом направлении должно быть продолжено.

Наконец, при изучении функционирования наречий важным является вопрос не только семантической интерпретации того или иного типа адвербиального употребления, но и его стандартности (нормативности) в литературном языке. В настоящей работе этой проблеме были посвящены отдельные замечания. Между тем более широкий анализ показал, что встраивание одного и того же СН в семантически аналогичные структуры может давать разные результаты с точки зрения естественности и допустимости. Данная проблема требует пристального наблюдения и фиксации определенных закономерностей, которые, в силу подвижности употребления и СН, и предикативов, могут быть сформулированы как тенденции, а не как строгие правила.

Сокращения

Кафка – Цитаты из книги «Процесс». Франц Кафка // LiveLib : сайт. URL: <https://www.livelib.ru/quote/42738476-protsess-frants-kafka> (дата обращения: 10.08.2024) ; **НКРЯ** – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <https://ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.08.2024) ; **Фаворит** – Фаворит – Кристалл, 2 : 2, или Футбол любит дисциплину // Футбольный клуб «Фаворит» : сайт. URL: <https://fav.by/news/32> (дата обращения: 10.08.2024).

Библиографические ссылки

1. Щерба ЛВ. *Языковая система и речевая деятельность*. Зиндер ЛР, Матусевич МИ, редакторы. Ленинград: Наука; 1974. 438 с.
2. Золотова ГА. *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. Москва: Наука; 1973. 352 с.
3. Золотова ГА. *Коммуникативные аспекты русского синтаксиса*. Москва: Наука; 1982. 368 с.
4. Кустова ГИ. Типы инфинитивных конструкций с предикативами (по данным Национального корпуса русского языка). *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии*. 2021;20:456–463. DOI: 10.28995/2075-7182-2021-20-456-463.
5. Кустова ГИ. Семантические классы предикатов состояния (на материале русского языка). В: Коева СП, Иванова ЕЮ, Циммерлинг АВ, Тишева ЙВ, редакторы. *Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски*. София: Академично издателство проф. Марин Дринов; 2022. с. 53–67. DOI: 10.7546/STONTBgRu2022.03.
6. Кустова ГИ. Семантические типы инфинитивных конструкций русских предикативов. В: Коева СП, Иванова ЕЮ, Циммерлинг АВ, Тишева ЙВ, редакторы. *Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски*. София: Академично издателство проф. Марин Дринов; 2022. с. 247–280. DOI: 10.7546/STONTBgRu2022.09.
7. Кустова ГИ. Семантика предикативов и функции инфинитивов в конструкции «предикатив + инфинитив» в русском языке. *Russian Linguistics*. 2024;48(1):5. DOI: 10.1007/s11185-024-09289-0.
8. Летучий АБ. *Русский язык о ситуациях: конструкции с сентенциальными актантами в русском языке*. Санкт-Петербург: Алетей; 2021. 678 с.
9. Кобозева ИМ. Наречия оценки: корреляция семантических различий с синтаксическими (на примере наречий общей и гедонистической оценки). *Критика и семиотика*. 2022;1:90–109. DOI: 10.25205/2307-1737-2022-1-90-109.
10. Кустова ГИ. Сентенциальные актанты перцептивных предикатов с союзами *когда* и *если* (по данным НКРЯ). *Труды Института русского языка имени В. В. Виноградова*. 2022;2:81–92. DOI: 10.31912/rvrgli-2022.2.5.
11. Летучий АБ. Синтаксические свойства сентенциальных актантов при предикативах. *Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Филологические науки*. 2014;1:62–84.
12. Сердобольская НВ, Толдова СЮ. Конструкции с оценочными предикативами в русском языке: участники ситуации оценки и семантика оценочного предиката. *Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований*. 2014;2:443–477.
13. Рудницкая ЕЛ. Некоторые классы сентенциальных наречий в русском языке. Семантика. Синтаксис. Лексикография. *Вопросы языкознания*. 1994;1:114–125.
14. Филипенко МВ. *Семантика наречий и адвербиальных выражений*. Москва: Азбуковник; 2003. 304 с.
15. Голубева ВК. Высказывания с сентенциальными наречиями vs предикативами: зона низкой коррелятивности. *Вестник МГЛУ. Серия 1, Филология*. 2024;5:7–19.
16. Голубева ВК. Высказывания с сентенциальными наречиями vs предикативами: зона потенциально высокой коррелятивности. *Вестник МГЛУ. Серия 1, Филология*. 2024;6:7–19.
17. Циммерлинг АВ. Русские предикативы в зеркале эксперимента и корпусной грамматики. *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии*. 2017;16(2):466–481.

Фольклористика

Фалькларыстыка

FOLKLORE STUDIES

УДК 398.2 + 398.541

ОЗЕРА В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ БЕЛОРУСОВ: СЮЖЕТЫ, МОТИВЫ И КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Т. В. ВОЛОДИНА¹⁾

¹⁾Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси,
ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Рассматривается топонимическая проза, в которой озера являются культурно маркированными элементами сакральной топографии, в ее соотношении с актуальной ритуальной практикой и мировоззрением белорусов. Топонимические предания и легенды представлены как информативные тексты, отражающие взаимоотношения между традиционными сообществами, дикой природой и сверхъестественным измерением культурных ландшафтов. Особое внимание уделяется мотиву образования озера на месте затопленного поселения или храма. Этиологический мотив появления озера после визита старца укладывается в ряд легенд о странствующем Боге, который, испытывая человека, закладывает этими испытаниями ряд социальных установок и приближает тем самым корпус подобных текстов к легендам народной Библии.

Ключевые слова: белорусский фольклор; топонимическая проза; легенды и предания; мотив затонувшего храма; сакральная география; культурный ландшафт.

Благодарность. Исследование проведено в рамках выполнения проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований «Топонимическая народная проза в системе этнокультурного наследия белорусов: историческая память, жанровый состав, сюжеты и образы» (грант № Г23ИП-031).

Образец цитирования:

Валодзіна ТВ. Азёры ў тапанімічнай прозе беларусаў: сюжэты, матывы і культурны ландшафт. *Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія*. 2025;1:103–115.
EDN: ATHJRO

For citation:

Valodzina TV. Lakes in toponymic prose of Belarusians: plots, motifs and cultural landscape. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2025;1:103–115. Belarusian.
EDN: ATHJRO

Автор:

Татьяна Васильевна Володина – доктор филологических наук, профессор; заведующий отделом фольклористики и культуры славянских народов.

Author:

Tatsiana V. Valodzina, doctor of science (philology), full professor; head of the department of folkloristics and culture of Slavic peoples.
tanja.valodzina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9800-2199>

АЗЁРЫ Ў ТАΠΑЊІМІЧНАЙ ПРОЗЕ БЕЛАРУСАЎ: СЮЖЭТЫ, МАТЫВЫ І КУЛЬТУРНЫ ЛАНДШАФТ

Т. В. ВАЛОДЗІНА^{1*}

^{1*}Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі,
вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Беларусь

Анотацыя. Даследуецца тапанімічная проза, у якой азёры з’яўляюцца культурна маркіраванымі элементамі сакральнай тапаграфіі, у яе суаднесены з актуальнай рытуальнай практыкай і светапоглядам беларусаў. Тапанімічныя паданні і легенды паказаны як інфарматыўныя тэксты, якія адлюстроўваюць ўзаемаадносіны паміж традыцыйнымі супольнасцямі, дзікай прыродай і звышнатуральным вымярэннем культурных ландшафтаў. Асабліва ўвага ўдзяляецца матыву ўтварэння возера на месцы затопленага паселішча ці храма. Этыялагічны матыв з’яўлення возера пасля візіту жабрака ўпісваецца ў шэраг легенд пра падарожнага Бога, які, выпрабавваючы чалавека, закладае гэтымі выпрабаваннямі шэраг сацыяльных устаноў і набліжае корпус такіх тэкстаў да легенд народнай Бібліі.

Ключавыя словы: беларускі фальклор; тапанімічная проза; легенды і паданні; матыв патанулага храма; сакральная геаграфія; культурны ландшафт.

Падзяка. Даследаванне праведзена ў рамках выканання праекта Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў «Тапанімічная народная проза ў сістэме этнакультурнай спадчыны беларусаў: гістарычная памяць, жанравы склад, сюжэты і вобразы» (грант № Г23ІП-031).

LAKES IN TOPONYMIC PROSE OF BELARUSIANS: PLOTS, MOTIFS AND CULTURAL LANDSCAPE

T. V. VALODZINA^a

^aCenter for the Belarusian Culture, Language and Literature Research,
National Academy of Sciences of Belarus, 1 Surganova Street, 2 building,
Minsk 220072, Belarus

Abstract. The author of the article examines the toponymic prose associated with lakes as culturally marked elements of sacred topography, in its correlation with the actual ritual practice and worldview of Belarusians. Toponymic lore and legends are shown as informative texts that reflect the relationship between traditional communities, wildlife, and the supernatural dimension of cultural landscapes. Special attention is paid to the church sinks underground motif. The etiological motif of the appearance of the lake after the beggar’s visit fits into many legends about the travelling God, the test of which initiates several social attitudes in a person, thus bringing the corpus of such texts closer to folk-biblical legends.

Keywords: Belarusian folklore; toponymic prose; legends and lores; the motif of the sunken temple; sacred geography; cultural landscape.

Acknowledgements. The research was conducted as a part of the project of Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research «Toponymic folk prose in the system of ethnocultural heritage of Belarusians: historical memory, genre composition, plots and images» (No. G23IP-031).

Уводзіны

Тэорыі культурнага ландшафту і адпаведная ўвага да сакральнай геаграфіі ў апошнія дзесяцігоддзі перажывалі сапраўдны рэнесанс як у заходне- і паўночнаеўрапейскай, так і ва ўсходнеславянскай, у тым ліку беларускай, фалькларыстыцы. Увага да ландшафту трывала заняла сваё месца ў апісаннях традыцыйнага светаладу, а разнастайныя культурныя формы (народныя вераванні і рэлігійныя перакананні, рытуалы і святы, легенды і паданні, экалагічныя наратывы, тапонімы і інш.) выявілі другія грані яго семантыкі ў звязку з прасторавай абгрунтаванасцю і дэтэрмінаванасцю суадносінамі ландшафту і соцыуму.

Шэраг змен назіраецца і ў метадалагічным інструментарыі фальклорнай прозы. У даследчы фокус трапляе не ўласна сюжэт, а жыццё сюжэта ў часе і прасторы, калі найпершы інтарэс выклікае не проста локус, а суадносіны чалавека і локуса, упісанасць калектыву ў навакольнае асяроддзе. Гэты

«антрапалагічны паварот» убудоўвае тэксталагічныя апісанні ў сацыякультурную сітуацыю і найперш адзначаецца ў практыках фарміравання рэгіянальнай ідэнтычнасці, шанавання святыняў, а таксама ў экалагічным і гістарычным турызме. Укладальнікі спецыяльнага тома «Легендарныя і звышнатуральныя месцы. Даследаванні прасторавых і сацыяльных вымярэнняў фальклору і пераказаў» канстатуюць, што локусы з выразным сакральным статусам набываюць сілу аб'ядноўваць супольнасці і напаўняць іх высокімі сэнсамі, хоць у самой прасторы або фізічным аб'екце па сутнасці няма нічога свяшчэннага, і толькі людзі надзяляюць ім локус і падтрымліваюць гэты статус [1].

Тапанімічныя паданні і легенды не толькі тлумачаць матывацыю ўласна геаграфічнага наймення, але і замацоўваюць аўру незвычайнага локуса. Можна нават весці гаворку пра сацыяльную гравітацыю, якую ствараюць менавіта вусныя пераказы. Гэта апавядальнае гравітацыйнае поле вагаецца ў часе, пашыраецца ці знікае ў залежнасці ад змены статусу аб'екта. Наваколле па меры таго, як становіцца легендарным, ператвараецца з пасіўнага асяродка ў актыўнага ўдзельніка стварэння сакральнага ландшафту. Падобнае разуменне тапанімічнай сістэмы вымагае ўдакладнення наяўных жанравых дэфініцый. Разнастайнасць парадых фальклорнай прозы, пастаяннае ўзаемадзеянне з іншымі сегментамі вуснапаэтычнай спадчыны і ў такой жа ступені з чалавекам як такім у яго гістарычным вымярэнні з дадаваннем розначасовых ведаў і ўяўленняў прадвызначаюць істотнае перафармаціраванне ранейшых «вузкафальклорных» прачытанняў легенды ці падання.

У цяперашні час глабальных змен роля тапанімічнай прозы ў грамадскім жыцці ўзрастае, бо адлюстраванне геаграфічных уяўленняў у мове і фальклору ўключаецца ў карціну свету чалавека і своеасабліва замацоўвае яго этнічную і лакальную ідэнтычнасць. Менавіта тапонімы часта выступаюць у якасці сімвалаў, што вызначаюць семіятычную прастору як асобы, так і этнічнай супольнасці.

Тапонім і яго вытлумачэнне заўсёды з'яўляюцца маркёрамі культурнага засваення прасторы, паколькі чалавек арыентуецца на мясцовасці па аб'ектах, размяшчэнне якіх яму добра знаёма. Веданне назваў паселішчаў, бліжэйшых сельскагаспадарчых надзеяў, урочышчаў, крыніц і іншых значных для насельніцтва аб'ектаў дазваляе адразу адрозніваць свайго ад прыезджага. Тапанімічныя паданні звязаны з пэўнымі локусамі, якія існуюць у рэальнасці. Гэтыя тэксты не толькі характарызуюць ландшафт, але і адыгрываюць важную ролю ў прасторава-часавай арганізацыі фальклорнай карціны свету, падкрэсліваючы ўнікальнасць канкрэтнага месца. Калі ранейшыя даследчыкі найперш бачылі ў якасці функцыі паданняў тлумачэнне самой назвы паселішча, то сёння акцэнт пераносіцца на асэнсаванне чалавекам навакольнай прасторы і сябе ў ёй. Любы тапонім, любая назва месца, якая даецца з пункту гледжання нейкай пэўнай супольнасці (і ёй жа ўтрымліваецца), «заўсёды з'яўляецца часткаю пэўнага культурнага ландшафту. Выключная прыналежнасць топаса да “свайго” свету вымагае не толькі ягонай першаснай семіятызацыі – надання імя, але і ўлучэння ў агульны фонд калектыўнай (фальклорнай) памяці калектыву, дзе паходжанне і гісторыя азяра ці крыніцы (часта адлюстраваныя ў іх назве) ёсць неадлучнай часткай гісторыі ўсёй супольнасці традыцыйнага тыпу» [2, с. 189].

Мэта гэтага даследавання – разгляд празаічных наратываў у іх дапасаванасці да тых ці іншых прасторавых аб'ектаў. Метад семантычнага аналізу тэкстаў закліканы выявіць суаднесенасць фальклорных вобразаў і наратывных схем з сістэмай уяўленняў носьбітаў традыцыйнай культуры. Асноўная ўвага ўдзяляецца азірам у тапанімічнай прозе беларусаў, пытаннем жанравых характарыстык тапанімічнага тэксту і яго ролі ў этнакультурнай сітуацыі ў рэгіёне.

Дэфініцыя падання да гэтага часу пазбаўлена пэўнасці і выразнага адмежавання ад іншых жанраў, у прыватнасці ад легенды. С. А. Штыркоў аглядае гісторыю даследавання паданняў і адсочвае эвалюцыю навуковага пытання. Спачатку паданні ўспрымаліся як надзейная гістарычная крыніца, як «памяць» народа, прычым народ выступаў тут у ролі звышсуб'екта. Затым паданням стала прыпісвацца здольнасць выяўляць гістарычную сталасць народа, яго асаблівую духоўнасць (гэты перыяд характарызуецца абыхавасцю навукоўцаў да прынцыповай варыятыўнасці вуснай традыцыі, прызнаннем лагічнай першаснасці падзеі, а таксама адсутнасцю цікавасці да праблемы ўздзеяння царкоўнай традыцыі і кніжнай культуры на практыку расказвання паданняў). Урэшце навуковец робіць высновы аб фальклору ў цэлым і народнай прозе ў прыватнасці не як аб інструменце для адлюстравання рэальнага свету, а як аб інструменце для яго канструавання [3, с. 14–16]. Сённяшняя ступень даследаванасці пытання дазваляе сцвярджаць, што тапанімічныя тэксты не проста адлюстроўваюць уяўленні аб сістэме прасторавых аб'ектаў, асабліва адзначаных як локусы рытуальнага прыцягнення і (або) пазбягання. Такімі апавяданнямі гэта сістэма фарміруецца.

Звычайна ў фалькларыстычных штудыях тапанімічныя тэксты, што змяшчаюць звесткі аб рэальных асобах, фактах і падзеях мінулага, у памяць аб якіх называюцца геаграфічныя аб'екты, кваліфікуюцца як паданні. У адрозненне ад паданняў легенды больш набліжаны да казкавай прозы, творы гэтага жанру апавядаюць пра цуд, фантастычны вобраз і між тым могуць успрымацца самім апавядальнікам і слухачамі як сапраўдныя, прынамсі ў дыяхранічным аспекце. Вусныя легенды з'яўляюцца структурна

і тэматычна разнастайнымі і пастаянна перасякаюцца з тэкстамі іншых жанраў, што прыводзіць да ўзнікнення гібридных тэрмінаў накшталт «легенда-паданне» ці «легендарнае паданне».

За наглядны крытэрыі размежавання згаданых тэрмінаў можна ўзяць іх адносіны да сучаснасці. Дзеянне падання замыкаецца на даўняй эпасе і для сучасніка існуе ў форме ведаў. Легенда ж застаецца актуальнай і зараз, яна ўплывае на рытуальны складнік шанавання месца і абумоўлівае адпаведны эмацыянальны фон. Як аб гэтым піша А. П. Ліпатава, сканструяваная легендай рэальнасць з'яўляецца незвычайнай і нярэдка аказваецца больш прыцягальнай, чым звыкла рэалістычная. Неверагодная рэальнасць легенды «ўбудавана» ў «нашу» рэчаіснасць (мадальнасць праўдзівасці), таму яна можа асаблівым чынам уплываць на яе. Невыпадкава, што заўсёды знаходзяцца людзі, якія выкарыстоўваюць легенду ў сваіх інтарэсах [4, с. 42]. Тут маецца на ўвазе не толькі выхаваўчы патэнцыял такога тэксту. Наогул, легенда валодае вялізнай сацыяльнай сілай у выказванні рэлігійных пачуццяў і іх фарміраванні. Адпаведныя легенды ўключаюцца ў экалагічную дзейнасць і турыстычную індустрыю і могуць выкарыстоўвацца ў ідэалагічным кантэксце для канструявання ідэнтычнасці. Безумоўным з'яўляецца патэнцыял легенды ў надзяленні адпаведнага аб'екта сакральным статусам.

Калі тапанімічны матыў функцыянальна прывязаны да намінацыі, то тлумачэнне паходжання ўласна аб'екта (не назвы) – да этыялогіі. Этыялагічныя матывы дамінуюць у блоку тапанімічнай прозы аб сакральных мясцінах, якія могуць называцца святымі, і для намінатара важным робіцца тлумачэнне святасці локуса, а не самой назвы. Тапанімічныя тэксты ў такім выпадку не толькі асэнсоўваюць, але і даказваюць асаблівы статус урочышча, набываючы разгорнуты сюжэт і выходзячы ў сферу рытуальных практык. Вакол адзначанага аб'екта арганізуецца падкрэслена свая прастора, прычым гэта катэгорыя свайго атрымлівае рэалізацыю праз указанне на сваю сацыяльную групу (тут яна дапасоўваецца да тапанімічных паданняў аб заснаванні геаграфічных пунктаў) і ўяўленні аб «правільных» паводзінах у межах гэтай групы (няправільныя паводзіны караюцца, што нярэдка становяцца прычынай легендарнага ўзнікнення аб'екта). Фалькларыстычны аспект даследавання асабліва вылучае ўстаноўкі апавядальніка, якія выводзяць на семантыку і прагматыку аб'ектаў лакальнага ландшафту.

Матэрыялам для даследавання паслужылі друкаваныя (найперш архіўныя) крыніцы, увядзенне якіх у навуковы зварот складае адну з мэт артыкула. Блок тапанімічнай прозы прадстаўлены ў акадэмічным томе «Легенды і паданні» [5] і ў другім выпуску выдання «Полацкі этнаграфічны зборнік» [6], у калекцыі фальклорных запісаў архіва Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору (далей – АІМЭФ). Значную частку матэрыялу складаюць нашы ўласныя запісы, зробленыя за апошнія 20 гадоў у розных рэгіёнах краіны. Выкарыстоўваюцца і тапанімічныя тэксты, прадстаўленыя ў шэрагу навукова-папулярных публікацый, змешчаных у тым ліку ў інтэрнэт-прасторы. Такія тэксты часта з'яўляюцца адрэдагаванымі, пераказанымі ці нават зусім дадуманымі і дапісанымі, іх тэксталагічная дакладнасць выклікае сумненні. Аднак уласна акцэнтны сучасных «творцаў» гэтаксама сімптаматычныя; пасты і блогі ў інтэрнэце ў пэўнай ступені можна прылічыць да фальклорных тэкстаў на аснове аднаго і таго ж спосабу бытавання (ананімнасці ці інперсанальнасці, распаўсюджвання з блога ў блог, варыятыўнасці, выкарыстання традыцыйных паўтаральных матываў). У разуменні працэсу канструявання сэнсаў такія запісы маюць значэнне, бо адлюстроўваюць змяшчэнне акцэнтаў: у сённяшніх пераказах, часта белетрызаваных збіральнікамі-культработнікамі ці студэнтамі, аддаецца перавага любоўным калізіям.

Вынікі і іх абмеркаванне

У Беларусі, дзе азёрны ландшафт вельмі шчыльны, ключавымі аб'ектамі тапанімічнага бачання і тлумачэння абіраюцца менавіта азёры, а не рэкі. Ключавыя моманты асэнсавання шматлікіх аспектаў, якія тычацца азёр, у традыцыйнай культуры беларусаў абапіраюцца на сімваліку стыхіі вады ў цэлым, якая характарызуецца выразнай амбівалентнасцю: з аднаго боку, гэта прыродныя здольнасці ачышчэння і жыццядайнасці, з другога – уяўленні пра ваду як пра «чужую» і небяспечную стыхію.

Шэраг назваў беларускіх азёр перадае асноўныя параметры рэальнай геаграфічнай прасторы, а таксама адлюстроўвае традыцыйныя побыт і ўклад гаспадаркі. Для насельнікаў пэўнай мясцовасці істотнымі з'яўляюцца спецыфічныя (індывідуальныя) прыметы вадаёма: памеры, глыбіня, цяжэнне, арыентаванасць у прастору (тут асаблівую прадуктыўнасць выяўляе тып намінацыі па аднесенасці да суседняга паселішча (Лепельскае возера, Макараўскае возера (каля в. Макараўшчына) і пад.), што робіць іх пазнавальнымі для мясцовых жыхароў. Гэта акалічнасць «вельмі моцна прывязвае возера ці крыніцу да нутраной структуры мікрасвету, канкрэтнага культурнага ландшафту» [2, с. 90]. У шматлікіх выпадках матывацыя лімнініма, якая прыводзіцца апавядальнікамі – носьбітамі традыцыйнай культуры, у асноўных сваіх пасылах супадае з той, якой, мабыць, кіраваліся і стваральнікі тапоніма. Матываванасць лімнініма асабліваасцямі формы не выключае міфалагічных канатацый, але лагічна спалучаецца з імі. Так, намінацыі з матывавальнай асновай *чорн-* суадносяцца з месцазнаходжаннем геаграфічнага аб'екта адносна тарфянікаў і сведчаць пра разуменне месца як аднесенага да хтанічнага полюса свету.

У цэлым паходжанне саміх азёр раскрываецца пераважна ў тэкстах як з выразным міфалагічным складнікам, так і з арыентацыяй на зусім чалавечыя, сацыяльныя практыкі і іх эмацыянальнае перажыванне. Сюжэтныя тлумачэнні назваў азёр пераважна звязваюцца з трагічнымі падзеямі мясцовай гісторыі. Сучасныя запісы, большасць з якіх зроблены студэнтамі, выбарачна спыняюцца на матывах нешчаслівага кахання, асабліва з акцэнтам на сацыяльную няроўнасць. Напрыклад, паданне пра ўзнікненне возера Княж: *Дык вот я ж казаў пра возера Княж. Эта месца было раўніннае, вакол быў лес. Прыхаў князь, ехаў ён на кані, у вёсцы палюбіў ён адну дзяўчыну, прычапіўся, хацеў на ёй жаніцца, а ў яе быў свой жаніх, яна атказалася, ён яе паймаў і... казніў. У выніку гэта... на следуюшчую ноч, такая легенда ішла, ён праваліўся ў адным месцы пад зямлю, а потым начала правальвацца ўсё большы і большы, і ўтварылася возера, якое названа возера Княж, і цяпер яно называецца возера Княж...* [6, с. 173]¹.

Існуюць і прыўкрашаныя студэнцкай творчасцю паданні аб узнікненні возера Сіняга са слёз князя, які аплакваў прыгажуню-дачку, аб возеры Явар, рэчцы Пад'яварка як памяці пра нешчаслівае каханне [7, с. 51–52] і інш.

Найпершым матывам у тапанімічных легендах пра азёры выступае матыў затаплення, сыходу пад ваду, што ў немалой ступені абапіраецца на рэальныя фізічныя якасці азёрнай вады – здольнасці паглынаць, тапіць. Тапанімічная актыўнасць у абсалютнай большасці зафіксаваных выпадкаў разгортваецца як адказ на загубленне вадою ці чалавека, ці рукатворных прадметаў і нават гарадоў. Такая народная этыялогія гідрааб'ектаў між тым мае вынікам узнікненне лімонімаў з дыяметральным аксіялагічным статусам: ад святых да дзікіх ці мёртвых.

Святыя азёры. Наяўная база даных дэманструе наступную аб'ектную размеркаванасць «святых» тапонімаў: на долю гідрааб'ектаў прыходзіцца іх абсалютная большасць, прычым тычыцца гэта найперш азёр, для крыніц і калодзежаў лексема «святые» часцей выступае як маркёр вылучанасці і сакральнасці і не заўсёды з'яўляецца часткай імя ўласнага. «Інфармацыя аб святых уласцівасцях крыніцы, ключа, калодзежа ўваходзіць у энцыклапедычную зону семантыкі гэтых лексем, гэтак жа, як інфармацыя аб нячыстых уласцівасцях, – у адпаведную зону семантыкі тапанімічных лексем яма, балота і пад.»² [8, с. 130]. Гідрааб'екты ў традыцыйнай карціне свету еўрапейцаў наогул і беларусаў у прыватнасці здавён надзяляюцца асаблівымі сакральнымі ўласцівасцямі, фармальнае ўвасабленне якіх у выглядзе крыжоў ці капліц толькі дапаўняе адпрыродную святасць. А. Л. Беразовіч характарызуе святыя гідрааб'екты наступнымі прыметнікамі: светлы, чысты, крынічны, праточны, бягучы («жывы»); глыбокі, бяздонны; вялікі; прыгожы; цудоўны; страшны; каштоўны ў спажывецкіх адносінах [8, с. 127]. Варта адзначыць, што глыбокі дахрысціянскі складнік сэнсавага нападуння святых тапонімаў між тым арганічна ўвайшоў у народна-хрысціянскую сістэму каштоўнасцей.

Фінскі даследчык В. Антонен адзначае, што ў паўночнаеўрапейскіх культурах з дапамогай маркёра «святые» пазначаюцца межы паміж унутранай і вонкавай прасторай: паміж унутранай часткай эканамічнай сферы, якая мясцовай супольнасцю кіруецца з дапамогай звычайнага права, і знешняй часткай тэрыторыі, дзе гэтыя ўплывы спыняюцца. Святое месца служыць пераходнай зонай і задае карту маршрутаў і правіл для тых, хто жыве і падарожнічае па дадзенай зямлі [9, р. 121].

Згодна з друкаванымі і архіўнымі крыніцамі, на тэрыторыі Беларусі налічваецца больш за 30 азёр з назвамі, утворанымі ад асновы *свят-* (у абсалютнай большасці Святое, але сустракаюцца і намінацыі Святца (Браслаўскі раён) ці Свяпец (Полацкі раён) [10, с. 328–329]), ці ўтвораныя з дапамогай эпітэта «Святое», які можа ў дадзенай вясковай супольнасці суправаджаць іншую назву: *Яно раньшэ, гэта возера Бобрыца, яно ж было дужа гаючае. Есьлі прышчык які, ці болькі – ідзі, кажуць, пакупайся ў Бобрыцы і ні станіць. Было сьвятое, прама як сьвятое, а цяперака ў ім і топяцца, і ўсякае адусюль плывець* [6, с. 178]. Наяўнасць на той ці іншай тэрыторыі святога возера перафармаціруе і тапанімічную карціну паселішча: [А дзе царква правалілася?] *Эта ў Святом. Афіцыяльна дзярэўня называецца Кірава, а старыя людзі называюць Святоя. Гаворуць, там было возера, а тады правалілася*³.

У адзінкавых выпадках фіксуюцца сюжэты, калі Бог адмысловым чынам асвятчае возера, якое ўжо існуе: *Гавораць старыя людзі, мы тожа так спрашывалі. Малыя былі, кажам: «А чаго гэта яго называюць Святое азяро?» Яны гавораць: «Божанька яго пераксіў» і, гавораць, туды зваліў ад Божанькі нешта* [6, с. 167]. У некаторых выпадках этыялогія ўзводзіцца да біблейскіх часоў: [А чаго яна правалілася?] – *Эта быў патоп, ліло 40 дзей і сорок начэй. Эта да нас было і да нашых бацькоў*⁴. Што тычыцца культавых дзеянняў ля святых азёр, яны амаль не фіксуюцца, але да такой вады часта звяртаюцца з ачышчальна-лекавальнымі мэтамі. Пацверджаны звесткі пра народна-медыцынскія рытуалы ля возера

¹Цытаты прыводзяцца з захаваннем асаблівасцей арыгінала. – Т. В.

²Тут і далей пераклад наш. – Т. В.

³АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 9. Спр. 5. (Запісалі ў 2009 г. Т. Валодзіна і Т. Кухаронак у в. Сцяпы Жлобінскага раёна ад П. Б. Цімафеевай 1931 года нараджэння.)

⁴Там жа. Воп. 10. Спр. 6. (Запісала ў 2010 г. Т. Валодзіна ў в. Баранава Старадарожскага раёна ад П. К. Усік 1924 года нараджэння.)

Хотамля ў Круглянскім раёне: Раней на месцы возера Хотамля, якое лічыцца святым, знаходзілася царква. Пад час вайны царква была разбурана. А тое, што ад яе засталася, правалілася пад зямлю. На гэтым месцы з'явілася возера. І вось які ўжо год перад святам Купалы возера асвятчаецца. Кожны купальны сезон сюды прязджаюць людзі ў спадзяванні ачысціць сваю грахоўную душу і цела⁵. Тапанімічныя легенды ў абсалютнай большасці тлумачаць лімнамім «Святое возера» праз сюжэт пра патанулы храм (паселішча).

Сюжэт пра храм, які правальваецца пад зямлю ці тоне, мае агульнаеўрапейскае распаўсюджанне і з'яўляецца ўжо даволі падрабязна прааналізаваным [11–15]. Пскоўскія даследчыкі легенды аб «провалищах» дэталізавалі гэты сюжэт праз вылучэнне наступных устойлівых элементаў: зыходнае месца знаходжання храма, капліцы ці паселішча (царква, капліца ці паселішча могуць стаяць на гары, беразе вадаёма, могілках, востраве, балочце); час падзеі (даўнія часы, служба, вайна); умовы знікнення храма, капліцы, паселішча ці званоў (сышоў пад зямлю ці ваду, у балота (як варыянт, разам з людзьмі)); прычына знікнення (прыродныя катаклізмы, разбурэнне падчас вайны, Божы гнеў, нашэсце інтэрвентаў, праклён); цяперашні выгляд месца правалу (утварылася яма, узнікла гара ці пагорак, могілкі, з'явілася возера, балота або крыніцы); стаўленне мясцовых жыхароў да месца правалу (прыслухоўваліся, ажыццяўлялі раскопкі, хавалі нячыстых нябожчыкаў, асцерагаліся, лічылі святым месцам, адзначалі выпадкі ацалення); існаванне царквы, капліцы ці паселішча пацвярджаецца весткамі (чутны звон званоў, гукі царкоўнай службы, галасы, стогны, плач людзей, бачны крыж (купал), знойдзены прадметы царкоўнага начиння, крыж, здараюцца здані, з'яўляюцца свячэнне, абраз або ўпрыгожанні) [12, с. 139]. Беларуская традыцыя ў цэлым адпавядае прапанаванай схеме, за выключэннем асобных дэталей ці рознай ступені папулярнасці матываў у складзе тэксту. Пакуль адзначым толькі адсутнасць або адзінкавасць матываў, звязаных з нашэсцем інтэрвентаў, наяўнасцю могілак і нябожчыкаў у цэлым. Разгорнутыя тэксты (якія спалучаюць у сабе найбольш частотныя элементы) у найўнай на сёння базе даных сустракаюцца нячаста, што адпавядае прыродзе вуснай няказкавай прозы ў цэлым.

У. А. Лобач праводзіць рэканструкцыю гістарычных рэалій, якія маглі стаць асновай для фарміравання падобнага сюжэта: у якасці асноўнай прычыны знікнення паселішча (храма) фігуруе канфлікт, звязаны з парушэннем (сутыкненнем) светапоглядных (маральна-этычных, рэлігійных) каштоўнасцей і норм. Іначай кажучы, гэта канфлікт паміж калектывам і Богам (царквой), але Богам для носьбітаў фальклорнай традыцыі XIX–XX стст. ужо, безумоўна, хрысціянскім [2, с. 195–196]. Даследчык спасылкаецца на легенду пра возера ля в. Навасёлкі Дзяржынскага раёна, што ўтварылася на месцы вёскі, жыхары якой не захацелі прымаць новую веру, запырчыўшы Богу, які з'явіўся ў выглядзе дзядка: *Тых, што не пайшлі маліцца, дзядок адвёў крышку далей і ўваткнуў у зямлю кіёк... З натоўпу выйшаў адзін здаровы маладзец і вырваў кіёк... з гэтай ямкі хлынула вада і затаніла вёску разам з людзьмі. Зсталіся толькі тыя, якія былі ў царкве* [5, с. 410]. У гэтым плане перамяшчэнне людзей, якія не прытрымліваюцца хрысціянскай веры і нормаў, у ніжнюю сферу светабудовы можа адлюстроўваць працэс сутыкнення дзвюх культурных традыцый (паганства і хрысціянства), калі афіцыйная перамога апошняга не знішчыла, а толькі выцесніла першае ў своеасаблівае культурнае «падполле». Прэцэдэнтам для ўзнікнення фальклорнага сюжэта, хутчэй за ўсё, становіўся рэальны акт хрышчэння жыхароў той ці іншай мясцовасці і верагодныя канфлікты пры гэтым. Вобраз жа храма ў паданнях такога тыпу выступае эквівалентам саборнасці і ўвасабляе ўвесь калектыў у плоскасці яго духоўнага адзінства [2, с. 195–196]. Цікава, што яшчэ ў XIX ст. М. Удзеля, апісваючы польскія паданні на гэты сюжэт, выказваў думку, што затанулыя гарады, цэрквы, званы, корчмы і людзі не страчаны назаўсёды, яны толькі каюцца за свае грахі. Яны хаваюцца недзе глыбока ў зямлі і чакаюць збавення [13, с. 12].

У міфалагічнай карціне свету царква спазнае адмысловую сацыяльную катэгарызацыю, згодна з якой набывае шэраг дадатковых значэнняў, акрамя значэння «прастора для адбывання набажэнстваў». Звышнатуральныя характарыстыкі храма выяўляюцца ў кантэкстах, дзе ён служыць локусам прысутнасці персанажаў розных узроўняў. Тапанімічныя тэксты падкрэсліваюць агентыўны характар самога храма, калі яму прыпісваюцца здольнасці ўласнай волі і маральных установак. Царква як суб'ект рэагуе не толькі на парушэнне прыстойных паводзін уласна ў самім будынку, але і ў соцыуме. У падобных тэкстах да разумення царквы як сімвала выратавання дадаюцца значэнні кантролю і пакарання.

Сярод прычын цудадейнай з'явы сучасныя інфарманты спрабуюць шукаць рацыянальныя матывы, але здараецца такое нячаста: *Церкаў правалілася дзе-та, яма абразавалася, можа крыніца якая пад-земная была і рухнула почва⁶; Раньшы там, дзе во тут крынічка была, дык цэрква... дык яе знясло бурай на ніз, гэту цэркву, цяпер там балота* [6, с. 174]. Моцнымі з'яўляюцца пазіцыі ў матыва пакарання за грахоўнасць, адступленне ад нормаў сацыяльнага і царкоўнага жыцця: *А людзі то лі ругаліся, то лі дрэнна*

⁵АІМЭФ. Ф. 13. Воп. 11. Спр. 74. (Запісала ў 2009 г. А. Саланінка ў в. Свяцілавічы Бялыніцкага раёна ад Г. М. Глазуновой 1917 года нараджэння.)

⁶Там жа. Ф. 23. Воп. 12. Спр. 10. (Запісала ў 2012 г. Т. Валодзіна ў в. Пячары Касцюковіцкага раёна ад В. П. Шаталенка 1947 года нараджэння.)

хадзілі ў царкву, патаму яна з людзьмі і правалілася пад зямлю; цэрква правалілася, канешна, нагראшылі [6, с. 166–167]. Рэгулярнасць выяўляе матыў праклёну святога месца, што таксама можа разглядацца як чалавечы грэх і святатацтва. Асаблівай сілай і незваротнасцю характарызуюцца праклён храма (гары, вадаёма) маці ў помсту за патанулае дзіця: *багатая пані з дачкой плыла ў касцёл. Пераварнулася лодка, і дачка ўтанілася, а маці заклала касцёл і ён пайшоў на дно* (пра возера каля в. Горна Зэльвенскага раёна) [7, с. 49]; праклён дзяцей, што шлюбаваліся без бацькоўскага благаславення, у час вячання [7, с. 54]. Храм у шэрагу еўрапейскіх тэкстаў [13] правальваецца і ў выніку праклёну за нявартае таго здарэнне. Так, возера ў в. Яруга Карэліцкага раёна ўтварылася пасля вокрыку «А каб гэтае месца затанула!» жанчыны, якая ўсяго толькі згубіла яйка. Падобная легенда існуе і ў Полацкім раёне: *Ішла бабуля бярэменная, зачэпілася, павалілася перад цэрквай і гаворыць: «Што б ты правалілася»* [6, с. 170]; *У вёсцы Крывое Сяло была царква. <...> Пастух ездзіў на кані. Калі ён злез з каня і хацеў прывязаць яго да дрэва, у гэты момант зазвінелі званы, і конь вырваўся з рук пастуха і пабег як шалёны. Пастух сказаў: Каб ты праваліўся, мой конь, разам з гэтай царквою!.. Як толькі ён гэта вымавіў, царква правалілася... і ўтварылася цудоўнай прыгажосці возера, якое назвалі Міткаўскім*⁷.

Бяздонныя азёры. На ўзроўні тапанімічнай прозы назіраем рэгулярнае перасячэнне народных этыялогій святых і бяздонных азёр. Тапонімы, якія прама паказваюць на гіпертрафіраваную глыбіню, а фактычна адсутнасць дна ў абсалютнай большасці наяўнага матэрыялу, суадносяцца з матывам затанулага храма: *Там, дзе зараз возера Бяздонніца, ці яшчэ яго называюць Бязодніца, раней было балота і стаяла там царква. І нека было свята і шмат народу прыйшло, ну і тая царква пачала тануць, а людзі хуценька ўсе павыходзілі, нікога не засталася, але нічога не вынеслі з царквы. А яна патанула і стала на тым месцы возера. Вада ў тым возеры раны залечвае, хваробы розныя, усім памагае. Хто там купаецца, кажучы, крыжы бачылі і іконы, але нікому не ўдалося выцягнуць нічога – вада не адпускае. А яшчэ ў гэтым возеры ніхто ніколі не патануў, бо вада трымае нават тых, хто дрэнна плавае. А як вадалазы ныралі з аквалангамі, то і дна не знайшлі*⁸.

Карэляцкія глыбіні з каларатывамі «цёмны» («чорны») абаяваюцца ў большай ступені на міфапаэтычную суаднесенасць глыбіні і цемры праз датычнасць да сферы гора і хаосу, чым на на фізічныя характарыстыкі, хоць яны і прысутнічаюць: *Так сразу як глянеш – чорна, ціна. Бяздэннае называецца. Усе баяліся туды хадзіць, там ціна, зачэпіся і не выплывеш* (пра возера Сталюгі ў Лепельскім раёне) [6, с. 175]; *Парядашная, і глыбіна баяшая. Ну цэрква ж схавалася. Аж чорная, глыбокая* (пра возера Капачы ў Мсціслаўскім раёне)⁹.

У тапанімічнай прозе, звязанай з бяздоннымі азёрамі, этыялагічныя матывы нярэдка распрацоўваюць характэрныя для іншых гідрааб’ектаў сюжэты: гора несучаснай маці або адданай за нялюбага дзяўчыны¹⁰. Легенды пра бяздонныя азёры вылучаюцца рэдкім матывам суб’ектнасці самога вадаёма ці прысутнай у ім міфалагічнай істоты. Імкненне чалавека змераць глыбіню возера або крыніцы пагражае яму смерцю, што адбілася ў формульным прыгаворы «Не мерай вяроўкаю, а то памераш галоўкаю»: *Расказвала мне маці, што адзін хацеў памераць возера, сеў у лодку, звязаў вяроўку, камня ў мяшок. Прывязаў этага камня і паехаў. Прыехаў, і на гэтай лодцы сядзіць і едзя. І яму голас чуецца, што «Не мерай вяроўкай, бо ўпадзеш галоўкай». Ён спускаўся і вярнуўся назад*¹¹.

Відавочна, характарыстыка «бяздонны» («глыбокі») выяўляе амбівалентныя рысы: яна хоць і сведчыць аб чысціні вады, але ў той жа час суадносіць вадаём са светам мёртвых, надае яму дэманічныя характарыстыкі і статус прамога ўваходу ў прадонне.

Памеры вадаёма ў вераваннях залежаць ад памера затанулага аб’екта (храма ці цэлага паселішча): *Пра азёры Гогалі, адно завём Большая, а другая меншая. Такія байкі, што дзе-та там кагда-та ў адным дзярэўня правалілася, а ў другім – цэркаў*¹². У беларусаў, як і ў іншых еўрапейскіх народаў (дастаткова прыгадаць горад Кіеж), маюцца легенды пра затанулы горад. М. Грынблат у в. Прывалкі Гродзенскага раёна зафіксаваў паданне пра міфічны горад Райгруд, які нібыта некалькі тысяч гадоў таму праваліўся пад зямлю. Жыццё ў горадзе апраўдвала сваю назву: народу жылося як у раі. *А касцёлаў там было два-наццаць. Кажуць, што Вільня (варыянт – Варшава) праваліцца, а гэты горад зноў паявіцца*¹³. На ўзроўні чутак зафіксаваны згадкі пра затанулы горад у Сенненскім раёне: *А ці чулі, што такая места, каб цэркава*

⁷ АІМЭФ. Ф. 13. Воп. 11. Спр. 74. (Запісала ў 2003 г. А. Пінчук у в. Крывое Сяло Шумілінскага раёна ад К. А. Балбатуновай 1921 года нараджэння.)

⁸ Там жа. (Запісала Т. Карпоза ў в. Вашчынічы Пружанскага раёна ад А. Ц. Васюковіча 1927 года нараджэння.)

⁹ АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 11. Спр. 3. (Запісала ў 2011 г. Т. Валодзіна ў в. Капачы Мсціслаўскага раёна ад Л. А. Сіваковай 1929 года нараджэння.)

¹⁰ Там жа. Воп. 13. Спр. 15. Сш. 8. (Запісала ў 1971 г. К. Шундрук у в. Мілошавічы Слонімскага раёна ад Г. Р. Карповіч.)

¹¹ Там жа. Ф. 23. Воп. 12. Спр. 8. (Запісала Т. Валодзіна ў в. Смыкавічы Акцябрскага раёна ад Я. Ф. Лукашэвіч 1929 года нараджэння.)

¹² Там жа. Воп. 14. Спр. 8. (Запісала Т. Валодзіна і У. Лобач у в. Вілы Лепельскага раёна ад А. К. Вашкевіча 1943 года нараджэння.)

¹³ Там жа. Ф. 6. Воп. 3. Спр. 42. Л. 37–38. (Запісаў у 1951 г. М. Я. Грынблат у в. Прывалкі Гродзенскага раёна.)

ўвалілася? – Да, да, эта ў нас на Кублішчыне. Усё казалі, што там утануў горад¹⁴. У гэтым жа раёне апавядалі і пра затанулы горад Саколіна: Тут кагда-та был горад Саколіна і он праваліўся, даўным-даўно. Там поля стала. Эта поля срэдзі Буяў і Парэчча ў нас. Горад калі-та быў Саколіна¹⁵. Легенды пра Крывое возера ўключаюць і тапанімічныя адсылкі да знешняга выгляду аб'екта і адпаведнага тапоніма: *Гэтае азяро Крывое. А старыкі даўнія яшчэ гаварылі, што там горад нейкі, стаяў і уваліўся. І праўда ж, калі паглядзіш на гэтае азяро, то яно на самай справе сільна крывое. Гавораць, як прыглядзецца добра, то яно там выгінаецца, як вулачкі, завулачкі... Як горад. Вось і гаварылі старыя, што тут быў калісьці, даўным-даўно, горад. – А што там случылася? – Наляцеў віхор, усё кругом загрымела, усё змяшалася. Змяшалася неба з зямлёй. Горад і праваліўся пад зямлю* [6, с. 180].

На думку У. А. Лобача, паданне пра храм, што праваліўся, знакавае для фальклорнай гісторыі тым, што гэта легендарная падзея ў рамках лакальнага культурнага ландшафту азначае фінальную кропку касмагенезу, своеасаблівы рубаж, пасля якога свет (ландшафт) вышэйшай воляй (Богам) ужо не змяняецца [2, с. 457].

Матыў візіту жабрака ў паселішча. Матыў утварэння возера на месцы паселішча складае аснову яшчэ аднаго адметнага блока легенд, сюжэт якіх зводзіцца да наступнай схемы: у паселішча прыходзіць Бог у выглядзе жабрака і просіць пусціць яго на начлег або даць яму паесці. Ніхто жабрака не пускае, акрамя беднай удавы. На наступны дзень ён загадвае жанчыне пакінуць вёску і, адыходзячы, не азіраецца. Тая чуе за сабой крыкі, стогны і парушае забарону, вёска сыходзіць пад ваду, а жанчына ператвараецца ў камень:

Ну ў нас там кагда-та была легенда такая. І, эта самае, прышоў старычок к бабкам. У дзерэўні не-скалька хатак было. І прышоў прасіцца, каб пусцілі яго пераначаваць. Ну яго ніхто не пускаў. Ён зайшоў там к самай старэнькай бабке, і ў яе дочка была. Маленькая была дочка, маленькая была, эта самае, дзіцёнак у ёй. І, эта самае, ну як, у дочкі быў маленькі рэбёначак. Ён прышоў і папрасіўся пераначэваць. Сказалі: «Пажалуста, пераначуйце!» Ён паначаваў і на ўтра гавора: «Бабушка, сабірайцеся са мной». Яна гавора: «Не, дзетачка, я ўжэ старэнькая, я астануся, а пуская мая дочэнька ідзе, з гэтым, з дзевачкай». Яна, маленькая дзевачка, дык яна ўзяла калыбель з сабой. «Я калыбельку, – гавора, – вазьму з сабой». Ну і ён гавора: «Ну пайдзём, толька кагда будзеш іці, нічэво не аглядайся, хто там будзе дзелацца, што будзе дзелацца». Яна гавора: «Ну харашо, не буду аглядавацца». – «Даёш слова?» – «Даю!»

Ну яна ўзяла калыбельку такую, калысачка такая, на плечы, дзяцёначка на рукі і панесла. Ідзеца. Ідзе-ідзе, смотра – там крычаць, пішчаць каровы, і равуць свінні, і ўсе этыя самыя, і людзі там плачуць. Яна думае: «Усё раўно я ж далжна пасматрэць». Яна ўзяла і сагнулася, этага дзяцёначка прыжала і цераз ногі вот так азірнулася, што там дзелаецца. І на гэтым месце прэвращаўся высокі камень.

Ну вот і ўсё гэта ўсё патанілася і прэвращалася ў возера. Усё патанілася і ён здзелаў возера, гэты Бог. Эта Бог. І здзелаў Святое возера. <...> Ён ўсё патаніў, Бог. Дзерэўня ладная была. Ён усё тут на гэтым месце, усё патаніў, так как людзі не слушалісь [6, с. 171–172].

Матыў скамянэння як выніку святатацтва і парушэння забарон належыць да ліку самых папулярных у фальклорнай этыялогіі камянёў. Каменем становіцца перадусім грэшнік, як, напрыклад, Сцяпан, што выправіўся араць менавіта на Вялікдзень, ці той шавец, што ў свята вырашыў пашыць як мага больш ботаў. Каменем ля возера Свіцязь становіцца жанчына, якая замест хлеба дала камянёў падарожнаму Богу¹⁶. У легендах пра ўзнікненне возера на месцы паселішча ў камень ператвараецца менавіта жанчына. Такія этыялагічныя легенды ўбудаваны ў біблейскія сюжэты. У дадзеным выпадку пераасэнсоўваецца сюжэт з Кнігі Быцця пра сыход Лота з сям'ёю з Садома:

Калі ўзышла зара, анёлы пачалі прыспешваць Лота, кажучы: устань, вазьмі жонку тваю і дзвюх дачок тваіх, якія ў цябе, каб не загінуць табе за беззаконьні горада. <...>

І выліў Гасподзь на Садому і Гамору дажджом серку і агонь ад Госпада зь неба, і збурыў гарады гэтыя, і ўсё наваколле гэта, і ўсіх жыхароў гарадоў гэтых, і расьліны зямлі.

А жонка Лотава за ім азірнулася і зрабілася саляным слупам [Быццё 19:15–25].

Тэма выратавальнага зыходу з паселішча грэшнікаў непасрэдна звязана ў старазапаветным тэк-сце з праблемай выбару. Выпрабавальная заповедзь «выратуйся на гары, не спыняйся і не азірайся» ставіць біблейскіх герояў перад дылемай: ісці за Богам-Творцам або дзейнічаць па сваёй волі. Лот разам з дочкамі¹⁷ без шкадавання пакідае Садом, яго жонка спыняецца і азіраецца назад, на горад граху, і адразу

¹⁴ АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 8. Спр. 2. (Запісалі ў 2008 г. Т. Валодзіна і У. Лобач у в. Буй Сенненскага раёна ад Н. П. Магіленка 1925 года нараджэння.)

¹⁵ Там жа. (Запісалі ў 2008 г. Т. Валодзіна і У. Лобач у в. Парэчча Сенненскага раёна ад С. Ц. Мурашка 1922 года нараджэння.)

¹⁶ Там жа. Ф. 13. Воп. 10. Спр. 2. Сш. 4. Л. 1–3. (Запісала ў 1963 г. М. Расюкевіч у в. Парэчча Навагрудскага раёна ад А. І. Келька 1892 года нараджэння.)

¹⁷ Як рэпліку біблейскага тэксту можна тлумачыць і рэгулярнасць акцэнтацыі ў легендах таго факта, што жанчына сыходзіць з вёскі падкрэслена з дзіцем або дзецямі.

ператвараецца ў саяны слуп. Парадаксальнасць сітуацыі з Лотавай жонкай заключаецца ў тым, што, атрымаўшы выратаванне, яна адразу ж гіне на шляху свайго збавення.

У дадзеным выпадку сітуацыя падаецца алагічнай. Блок тапанімічнай прозы пра ўзнікненне азёр карае ператварэннем у камень чалавека, выразна проціпастаўленага астатняй вясковай грамадзе. У абсалютнай большасці выпадкаў гэта бедная ўдава, якая выступае адным з апошніх пунктаў вясковай іерархіі (але і найбольш набліжанай да тагасветнай прасторы асобай), спагадлівы і добры чалавек, які дзеліцца з падарожным апошнім кавалачкам. Але важна адзначыць, што жанчына атрымлівае ад Бога нечуваную ўзнагароду – бясконцы спор і магчымасць выратавання з немінучай гібелі:

Гэта было вельмі даўно... Аб гэтым мне наведміла мая бабуля. У адну вёску зайшоў старац. Заходзіў ён у кожную хату і прасіў прытулку нанач. Так ён абышоў усю вёску, але ніхто, ніводзін чалавек, не пусціў яго да сябе. Так дайшоў ён да апошняй хаты, у якой жыла бедная ўдава з маленькай дачкой. У яе ён і знайшоў прытулак. Жанчына пусціла стараца ў хату, але была яна настолькі збяднелай, што ў яе нават кавалачка хлеба не знайшлося.

– Прабач, – сказала ўдава старацу, – але ў мяне няма чаго даць табе паесці.

Тады незнаёмы госць дастаў з кішэні некалькі зярняткаў і даў іх жанчыне.

– Вазьмі, – кажа ён, – змялі іх у жорнах на муку.

Жанчына здзівілася: як гэта з некалькіх зярнятак можна намалоць столькі мукі, каб з яе было дастаткова спячы хлеб. Але яна нічога не сказала і пачала малоць. Абылося дзіва: жанчына намалала цэлую дзяжу мукі. Напекла яна з гэтай мукі праснакоў. Сама з дачкой паела і стараца накарміла. Раніцай старац кажа ўдаве:

– Збірайся жанчына, бяры дачку сваю і ідзі адсюль у другую вёску. Калі будзеш ісці, не азірайся, што б ты не пачула.

На гэтым старац развітаўся з удавой. Яна зрабіла так, як ён ёй сказаў. І вось, калі яна ўжо дайшла да суседняй вёскі, пачула крыкі людзей, роў жыўлы. Жанчына не азіралася. Але яна не змагла доўга вытрымаць: ёй было цікава паглядзець, што ж здарылася? і як толькі яна азірнулася, ператварылася яна, а разам з ёй і яе дачка, у вялізны камень. На месцы ж вёскі, у якой яна жыла, утварылася возера. А камень так і застаўся на тым месцы, дзе азірнулася жанчына. І як толькі не спрабавалі людзі пазбавіцца ад гэтага каменя, каб не перашкодзваў на агародзе – нічога не атрымлівалася. Нават з месца скрануць не ўдавалася. Так і да сённяшняга знаходзіцца гэты камень у вёсцы Молатава Талачынскага раёна¹⁸.

Бог выступае ў гэтай групе легенд як цудоўны дарыльшчык невымерных дабротаў, багацця. Цікава назіраць, як перакампануецца камбінацыя тых жа матываў у былічках пра дабрахожых, якія гэтаксама за спагаду ўзнагароджваюць жанчыну бясконцым сувоём. Але жанчына губляе цудоўны сувой палатна праз сваю залішнюю цікаўнасць і ў тэкстах з такім матывам: *Яна [дабрахожая] сказала: ты прідзеш дамоў і ў цябе ўсё ўрэмя будзець палатно. Толькі ты яго да канца не раскатывай. А ей жа інтэресна, шыла-шыла ўсё, шыла-шыла, а мы ж любавітныя, ці многа там асталася. Яна расцягнула, і ўсё прапала¹⁹.*

Матывы фатальнага ўчынку жонкі Лота і прычыны Божага пакарання ў Старым Запавеце не прыводзяцца, але ў навуковай літаратуры прадпрымаюцца спробы іх тлумачэння. Т. А. Савоськіна прапануе сваю версію, створаную на падставе сэнсавых алюзій да гісторыі Евы. Агульны тыпалагічны шэраг утвараецца дзякуючы падабенству сюжэтнай мадэлі духоўнага выпрабавання і сітуацыі грэхападзення і праведнага пакарання. У абедзвюх гісторыях Божае дзеянне накіравана на выпрабаванне чалавека, яго духоўна-маральны выбар у сітуацыі малой забароны: Адам і Ева не павінны смакаваць пладоў ад забароненага дрэва, сям'я Лота, пакідаючы Садом, – азірацца. Сіла цемры абуджае ў душы Евы першы грахоўны запал, які ўстойліва замацаваўся пасля ў жаночым характары, – пачуццё цікаўнасці. Гэту «прыродную» цікаўнасць атрымала ў спадчыну ад сваёй прабабкі і жонка Лота. Назойлівае жаданне пранікнуць у таямніцы Усемагутнага Бога прымушае яе азірнуцца, каб на ўласныя вочы пабачыць, якая кара сышла з нябёсаў на родны Садом, якому належала яе сэрца [16, с. 92–93].

Навукоўцы ўжо звярталі ўвагу на ўласна забарону азірацца, якая да сёння суправаджае вялікую колькасць рытуальных практык. В. М. Фрэйдэнберг звязвала яе з уяўленнямі аб смерці як доўгім і цяжкім падарожжы. У міфалагічных матывах «шлях, дарога азначаюць смерць, дарогу ў апраметную. Чалавек павінен прайсці шлях смерці ў літаральным сэнсе слова, і тады ён выходзіць абноўленым, зноў ажылым, выратаваным ад гібелі. Ён не павінен ні азірацца на пройдзены шлях, ні вяртацца па пройдзеным шляху, бо гэта азначае зноў памерці» [17, с. 506]. Р. Г. Назіраў працягвае гэтыя разважанні і заключае, што «паглядзець на смерць – значыць даць ёй убачыць сябе, і вынікам тады ператварэнне чалавека ў саяны слуп, камень, дрэва, карацей кажучы – у нежывое» [18, с. 36].

¹⁸ АІМЭФ. Ф. 13. Воп. 13. Спр. 74. (Запісала А. Мухіна ў в. Друцк Талачынскага раёна ад М. І. Мухінай.)

¹⁹ Там жа. Ф. 23. Воп. 12. Спр. 7. (Запісала ў 2012 г. Т. Валодзіна ў г. п. Хоцімск ад Р. П. Галушка 1937 года нараджэння.)

Каго ж у тапанімічных легендах Бог абірае для выратавання? Найперш мужчыну. У запісе пра Альхоўскае возера ў Мастоўскім раёне Бог не пракляў толькі аднаго старога, што спаў. З далейшага тэксту вынікае, што ён чытаў святую кнігу: *Калі праведны стары азірнуўся на вёску, дык убачыў возера, а пасярэдзіне яго, якраз там, дзе стаяла яго хата, плаваў стол з раскрытаю на ім кнігаю* [5, с. 378]. У іншым тэксце выратаўваецца святар: *...у вадзе плаваў столік, а на століку ляжаў трэбнік...* [5, с. 394]. Бедства не закранае, відавочна, пабожнага мужчыну. Але легенды не ўзгадваюць пра ўмовы яго выратавання ці асаблівых характарыстыкі. Падкрэсліваецца толькі пабожнасць. Алюзіі да біблейскага Лота відавочныя.

Блок легенд пра ўтварэнне возера і скамянелую жанчыну выяўляе ўстойлівую тэндэнцыю да кантамінацый з іншымі сюжэтнымі тыпамі, напрыклад, з сюжэтам пра жытні колас, які Бог змяняе ў пакаранне за непачывае стаўленне людзей да хлеба, калі бачыць, як жанчына падцірае блінам дзіця: *Старык разлаваўся, вышаў з хаты і ўваткнуў у зямлю кіёк. Як пашоў, дык гэтую дзярэўню і заліла вада*²⁰. У якасці яшчэ аднаго прыкладу можна прывесці сюжэт пра ўзнікненне зязюлі з самотнай сіраты: *Дзяўчынка аглянулася і замест вёскі ўбачыла камяні. Закрычала, заплакала яна, але што такое, яна стала зязюляй. Жалобна з таго часу кукуе яна, шукае сваіх бацькоў, не будую сабе хаткі*²¹.

Асобнага тлумачэння wymagaе матыў кіёчка, з якога пачынае ісці вада: *А старац вышаў, палачку торкнуў, дак і пашла вада*²²; *Старык разлаваўся, вышаў з хаты і ўваткнуў у зямлю кіёк. Як пашоў, дык гэтую дзярэўню і заліла вада*²³. Перад намі мадэляванне вертыкальнай прасторы, ніжні полюс якой заканамерна займае вада. Выхад яе на зямную паверхню рэгулюецца кійком, які метафарычна ўвасобіў выкананне заветаў Божых або прытрымліванне прынятых у соцыуме правіл. Шматабяцальным стала б і супастаўленне сімвалізму гэтага кіёчка з посахам святара і нават з посахам Маісея. Наогул топіка легенд пра затанулы храм асабліва насычана біблейскімі алюзіямі. Можна было б угадаць і адсылку да патапу як адной з прычын сыходу храма пад зямлю, а выратаваны праведны мужчына меў бы аналогію з Ноем у яго каўчэгу. Безумоўна, для хрысціянскага дыскурсу важнымі з'яўляюцца этычныя тэмы. Аднак прэцэдэнтны эпізод трапляе ў поле міфалагічных сэнсаў, вынікам чаго становіцца выразная варыянтнасць легенды ў камбінацыі матываў, акцэнтаў, кантамінацый, пры гэтым цэнтральная лінія пакарання за непаслухмянасць захоўваецца.

Святыя азёры як дэманічныя локусы. Статус возера, якое ўтварылася на месцы храма або паселішча, у абсалютнай большасці выпадкаў вылучаецца падкрэсленай святасцю. Аднак спарадычна характарыстыкі такога возера ўпісваюцца ў дэманічны хранатоп (возера з'яўляецца бяздонным, вельмі сцюдзёным, мае нейкую страшэнную сілу): *А на месцы вёскі стала возера, у якім не могуць ніяк знайсці дно, вада вельмі сцюдзёная. З трох бакоў возера акружае лес, а з аднаго боку невялікае балота. Над возерам чуецца страшэнны гул і світ. Людзі баяцца хадзіць туды, кажуць, што яно мае нейкую страшэнную сілу*²⁴. І нават на ўзроўні тапоніма такія азёры трапляюць на полюс, процілеглы полюсу, які шануецца (гл. лімнанімы «мёртвае» [6, с. 181], «дзікае»): *Яна не выцерпела і аглянулася. І от стаў з яе камень. А вёска тая правалілася і стала возерам. Страшнае яно, з цёмнай вадой. І назвалі яго Дзікім*²⁵; *Там Сіняе озеро, называюць і Мёртвае. Там дажа пціцы не садзяцца. Там не купайся, там змей многа. Па легендзе как будта бы там была цэркаў і там ушла пад воду*²⁶.

Асаблівасць такога возера або царкавішча заключаюцца ў тым, што ў ім топяцца людзі, каля возера ці ў ім самім з'яўляюцца здані, у вадаёме могуць быць закапаны скарбы. Прастору возера Бяздонка каля в. Баравуха ў Полацкім раёне залічваюць да небяспечных па той прычыне, што падчас вайны ў возера нібыта ўпаў збіты нямецкі самалёт, ад чаго пагінула шмат людзей. Адсюль узнікла павер'е пра магчымасць з'яўлення прывідаў²⁷. Дадзеныя прыклады ўказваюць на амбівалентнасць паняцця святога, якое сэнсава набліжаецца да ідэі звышнатуральнага, чужога, у тым ліку «нячыстага».

Часавая характарыстыка. Тапанімічныя тэксты пра святыя локусы аб'ядноўвае і яшчэ адзін важны элемент – часавая характарыстыка, прычым у іх прысутнічаюць паказчыкі часу легендарнага і рэальнага. І ў легендах пра паходжанне святога локуса, і ў апісаннях яго шанавання або ўключанасці ў рытуальныя практыкі іншага плану стабільна вылучаецца Вялікдзень. Менавіта на Вялікдзень храм правальваецца

²⁰ АІМЭФ. Ф. 9. Воп. 5. Спр. 9. Сш. 2. С. 21. (Запісаў у 1956 г. К. Кабашнікаў у в. Прыбалавічы Лельчыцкага раёна ад А. І. Дзякаўца.)

²¹ Там жа. Ф. 13. Воп. 10. Спр. 13. Сш. 8. (Запісала ў 1961 г. Л. Вайшэль у в. Міхайлы Поразаўскага раёна (цяпер Свіслацкі раён) ад В. А. Пракоп.)

²² Там жа. Ф. 9. Воп. 5. Спр. 9. Сш. 2. С. 22. (Запісаў у 1956 г. К. Кабашнікаў у в. Прыбалавічы Лельчыцкага раёна ад І. В. Калесніка 1869 года нараджэння.)

²³ Там жа. С. 21. (Запісаў у 1956 г. К. Кабашнікаў у в. Прыбалавічы Лельчыцкага раёна ад А. І. Дзякаўца.)

²⁴ Арх. вучэб.-наук. лаб. беларус. фальклору БДУ (далей – АБДУ). (Запісала ў 1992 г. А. Клунко ў в. Жыцін Асіповіцкага раёна ад В. К. Шухавай 1939 года нараджэння.)

²⁵ Там жа. (Запісала М. Ярашэвіч у в. Крагль Дзятлаўскага раёна ад Н. І. Гурскай 1926 года нараджэння.)

²⁶ АІМЕФ-е: 2020.004. (Запісала ў 2020 г. Т. Валодзіна ў в. Садавіцы Светлагорскага раёна ад В. Дразда.)

²⁷ АБДУ. (Запісала В. Крупіца ў Полацку ад У. С. Крупіцы 1975 года нараджэння.)

пад зямлю, вёска паглынаецца вадою. Да такога фіналу прыводзіць не толькі парушэнне правіл і Божых запаведзей, святатацтва, але і грэбаванне велікодным часам з яго патрабаваннем асаблівага, урачыстага настрою і паводзін: *З вёсак ішла моладзь на Усяночную перад Вялікаднем у царкву. Калі ішлі па нейкай паляне цераз лес, захацелася ім патанцаваць і заспяваць. Толькі яны пачалі танцаваць, як праваліліся пад зямлю. На гэтым месцы цяпер балота Дзевічы брод*²⁸. Не менш рэгулярнымі з'яўляюцца ўказанні на Вялікдзень як час сігналаў аб працягу існавання святыні ў іншым вымярэнні: *Там была кагда-та цэрква і тады яна правалілася. І на первы дзень Пасхі вродзе выхадзіла* [6, с. 178]; *Дык раскавалі, што чалавек залахвенскі якраз на Пасху ехал на рыбалку на сваім чэльне, і роўна ў 12 часоў как запелі «Хрыстос васкрэс», яго лодка астанавілася. І он смотрыць: вышаў крэст з вады, пастаяў і пашоў уніз, і човен яго паплыў*²⁹.

Часовае прымеркаванне трагедыі да Вялікадня паўтараецца ў мностве іншых тапанімічных легенд, напрыклад, легендзе пра Сцёп-камень у Докшыцкім раёне і возера Бык у Астравецкім раёне: *Эта было на Вельканоц. На першы дзень ён пашоў гараць і так там ён і астаўся з быкамі... як ён прабудзіўся, выспа была і быкі стаялі, і ён. А кругом вада, што ён не мог выйсці. Так ён і астаўся там у возеры. І эта нават разгавор эты быў, што гавора, на першы дзень трэба ісці да ўсходу слонца, так пачуеш, як быкі рычаць там этыя* [19, с. 403]. Магчыма, Вялікдзень як перыяд зацвярджэння новага каляндарнага года ці светаладу («час, калі адбываецца міфалагічная рэструктурызацыя свету і аднаўленне касмічнага парадку» [2, с. 271]), а ў хрысціянстве як перыяд найвышэйшай тэафаніі, перамогі жыцця над смерцю, вечнага над будзённым і пры гэтым як пік трасфармацыі стаў найярчэйшым прэцэдэнтным часам для любога пераходу і пераўтварэння.

Механізмы народнай верыфікацыі легендарных ведаў. Інфарматыўнасць легенды відавочная ў пераказах самой камунікатыўнай сітуацыі атрымання ведаў, прычым нават не збіральнікам, а самім апавядальнікам: *Царква правалілася ў Баброве, эта я ад людзей чула. І вот ідзеш, такая гара бальшая тама, і я гаварю: «Госпадзі, чаго такая гара?» – А жэнічына кажэць: «Сюда правалілась цэркавь дзереважная»*³⁰. Наогул, жывое бытаванне такіх тэкстаў наглядна дэманструе саму сістэму перадачы сакральных ведаў у нязмушаным працэсе засваення прасторы, калі падкрэсліваецца глыбіня памяці і актуальнасць для сённяшняга дня: *Лешава, яно называецца ад веку... Гэта я яшчэ малая была – усё гаварылі. Баба мяне век у царкву вадзіла, цэрква стаяла ў Чарсцэвях, во там на гарэ. І вадзіла яна мяне малаю. І тады вядзець мяне па дарозе, во так сойдзеш на ніз, во сюды... І тады вядзець, і каля Лешава па гары, там дарогай, і тады гаворыць: «Ну во, унучачка, тут жа цэрквачка во правалілася ў зямлю. Вада во тут, – гаворыць, – сьвятая вада. Во тут цэрква стаяла...» Дак ці яна помніць сама, ці ей тожа раскаваў хто, баба там ці дзед...* [6, с. 175–176].

Скарыстаўшы метафару Э. Орынга аб рыторыцы ісціны легендарнага дыскурсу (у адпаведнасці са згаданай метафарай мова легенды – гэта *belief language* (мова веры) [20, р. 128]), А. П. Ліпатава даводзіць той факт, што для апавядальніка легенды важна падкрэсліць не толькі праўдзівасць расказу, але і неверагоднасць апісанай падзеі [4, с. 51]. Сапраўды, у легендах дастаткова выказванняў – прымет няўпэўненасці ў сапраўднасці падзей, пра якія ў ёй апавядаецца: *Гаварылі во тут, як едзіш бальшак, такое азярцо небальшое, луг такі, азярцо. Гаварылі там царква правалілася. А ці гэта праўда, ці не?* [6, с. 175]; *Возера Сьвяцец. Гаварылі вот, што цэрква правалілась. Дык вот старыя раскавалі, што ішла бабка бярэменная, зачаліся, навалілася перад цэрквай і гаворыць: «Што б ты правалілась». Насколько гэта праўда, можа сказка? Ну і, гавораць, цэрква і правалілась* [6, с. 170]; *Да, легенда ідзець такая праз гэта возера, што там утанула царква... Раньшы туды, вон у каго глаза забаліць, хадзілі ваду чарэпалі, з гэнага [возера]... Мылі глаза, і гаварылі, што хараішо [памагаець]... Ідзець легенда, а хто яго знаець, што там было. Ну, гавораць, што там царква стаяла. Ну, царкоўнае што-та такое там. Эта ідзець такая легенда. А чорт яе знаець, ці гэта праўда ці не. Друг другу гавораць, можаць быць, і няпраўда* [6, с. 176]... Пэўная разгубленасць апавядальніка і няведанне адказу на пытанне пра прычыны здарэння прыкрываюцца паказаннем на цалкам рэальныя абставіны, напрыклад, начны час, які надзяляецца магчымасцю схваць ад назіральнікаў падзею: *Прыйшлі людзі, а яна ўжо правалілася. А Бог яе ведаець чаго, мая ты дзетка дарагая, ну хто гэта знаець – ноччы ж гэта было* [2, с. 169].

У той жа час інфармант ажыццяўляе спробы даказаць праўдзівасць расказанага. Найбольш пашыраным у фальклорных аповедах маркёрам праўдзівасці выступае апеляцыя да калектыўных і ўнутрысямейных ведаў: *Пра гэта мне казалы жана, а ёй – мама; Раньшы там, дзе во тут крынічка была, дык цэрква стаяла, дык я ж не знаю, гэта старыя мае бацькі гаварылі. Дык яе знясло бурай на ніз, гэту царкву; Гавораць*

²⁸ АІМЭФ. Ф. 13. Воп. 11. Спр. 74. (Запісала А. Бародзіч у в. Куранец Вілейскага раёна ад І. Я. Бародзіча 1927 года нараджэння.)

²⁹ Там жа. Воп. 12. Спр. 11. (Запісала ў 2013 г. Т. Валодзіна у в. Баркалабава Быхаўскага раёна ад Л. І. Мацвеевай 1935 года нараджэння.)

³⁰ Там жа. Воп. 15. Спр. 5. (Запісала ў 2013 г. Т. Валодзіна і Т. Кухаронак у г. Дубоўна ад З. А. Мядзведзевай 1935 года нараджэння.)

старынные людзі, мы тожа так спрашывалі, малыя былі, кажам: «А чаго гэта яго называюць Святое азяро?» Яны гавораць: «Божанька яго пераксіў і, – гавораць, – туды зваліў ад Божанькі нешта. Туды, у гэнае азяро». Гэта яны самі старухі падказывалі, што Божанька, гавораць, туды нешта скідаваў. Да, скінуў і вот гэта вада стала свяцона. І вот гавораць, што і абразавалася Святое азяро! [6, с. 167].

На імкненне падкрэсліць імавернасць падзеі ўказваюць адсылкі да калектыўнага вопыту (Тут, калі купаўся хтосьці і прыхадзілася тануць, але ніхто не тануў. Нікада і гэта ж бальшое возера, як ізвесна. Інагда гаварылі, што нехта слышаў, як званы звонюць там [6, с. 168]), празмерная дэталізацыя, імкненне падмацаваць сказанае «рэчавымі доказамі». Своеасаблівым верыфікатарам міфалагічнай інфармацыі пра храмы, што нібыта праваліліся ў пракаветныя часы пад ваду, выступае гучанне звона, якое чуецца ў рытуальна адзначаных прамежках часу (Казалі, можна было чуць лямант і крыкі людзей. А зараз, у адпаведныя часы, як і ў сапраўднай царкве, можна пачуць бомканне звонаў [7, с. 78]; І вось ужо, як падойдуць, так у вабед – гул такі, як званы [6, с. 170]), або велікодны спеў «Васолы нам дзись дзень настаў» ці рык валоў, што патанулі разам з аратым [19, с. 402–403]. Цікава, што менавіта гукавая адметнасць замацавалася на ўзроўні тапанімаў: *Возера Звонь. Гавораць, цэрква стаяла. На гарэ стаяла і абвалілася, і звон быў, і упаў у возера* [6, с. 172]; *Возера, куды ўпаў звон царкоўны, Звонкава да нашага часу завецца. І часта штоўдзень людзі, бываючы на возеры, чуюць звон глухі і далёкі*³¹.

Акустычныя характарыстыкі ў легендах гэтага тыпу асабліва выразныя, бо фактычна кампенсуюць адсутнасць або мізэрнасць праяў візуальнага кода: *Святое возера... на дне возера яшчэ ёсць броўны ад царквы; ...усплывалі іконы, залатыя ложка; Святое возера, пасярэдзіне амут. Гавораць, з яго выплываюць іконы* [6, с. 166].

Яшчэ адным фальклорным «пацвярджэннем» працягу існавання храма або горада пад вадой выступае матыў патэнцыйнай магчымасці яго выцягнуць: *За ноч утанула цэркава. Яно небальшое, так яно і не размнажаецца. Так яно і ё. Прыбег хлапец. А яму гадоў сем ці восем ці дзевяць, і гавора: ляжыць цэп на берагу, з колакала. І ён стаў цягнуць, цягне, цягне і тая цэркава выходжуе. Тая цэркава дашла да палавіна. Эта нам тая Старасціха раскавала. І тады ён думае: пабягу пазава сваіх радзіцелей і эту цэркаву выцягном. Калі ён прыбег і радзіцелі, і ўсе людзі, каб цягнуць – і цэпа таго няма, і цэркавы няма*³².

Невыпадкавым падаецца ў такіх легендах матыў не ланцуга, а клубочка, які перадусім у казках з'яўляецца сімвалам шляху ў іншы свет. Дастаткова прыгадаць клубок, які дае Баба-яга герою казкі, калі той выпраўляецца шукаць чароўныя прадметы: *Бяздоннае возера. Адноўчы адзін пастух пасвіў каля таго возера кароў. Ён угледзеў, што на возеры плавае нейкі клубок. Пастух узяў дубец і падцягнуў клубок бліжэй да берага, і пачаў матаць той клубок. А пасярэдзіне затануўшага сяла стаяла царква. Чым больш ён матаў клубок, тым больш паказваліся вежы царквы. Пастух убачыў і спалохаўся. Ён кінуў клубок назад у возера. Як толькі ён кінуў клубок, адразу пачуў голас: «От дурак, не хацеў нас спасці»* [5, с. 378–379].

Заклучэнне

Тапанімічная проза, непасрэдна звязаная з канкрэтным элементам прасторы, разам з геаграфічнымі назвамі ўдзельнічае ў фарміраванні культурнага ландшафту, надаючы яму глыбіню, індывідуальнасць і нават некаторы містыцызм. Для слухачоў такія легенды складаюць своеасаблівы кодэкс паводзін (не толькі ў адносінах да гэтага месца): яны вызначаюць, што правільна і што грахоўна, калі людзі маюць рацыю і з'яўляюцца няправымі, якое пакаранне можа чакаць за блюзнерства і інш. «Легенды не толькі распаўядаюць аб рэальнасці, але і маюць патэнцыял яе ствараць, пераводзячы словы ў дзеянні» [21, р. 18–19]. Такія легенды можна разглядаць як практыку сацыяльнага ўздзеяння, што фарміруе штодзённае жыццё і мадэлі паводзін носьбітаў традыцыі, бо яны дазваляюць нам «убачыць, што важна і што няважна ў нашым жыцці, аднаўляючы тым самым правільныя прапорцыі ў чалавечым разуменні свету» [14, с. 511].

Менавіта гэтая акалічнасць – актуальнасць аповеду для сучаснасці – некалькі вылучае тэксты пра святых азёры з блока тапанімічных паданняў. Захоўваючы замацаванасць за канкрэтным локусам, яны ўсе разам выяўляюць адзінства ў этыялагізацыі сакральных азёр як адзінкі культурнага ландшафту. Гэтак жа і этыялагічны матыў утварэння возера пасля візіту жабрака або Бога ўпісваецца ў шэраг легенд пра падарожжа Бога, які, выпрабавваючы чалавека, закладвае гэтымі выпрабаваннямі пэўныя сацыяльныя ўстаноўкі (чаму жанчына вечна занята, чаму чалавек не ведае часу сваёй смерці і г. д.) і тым самым набліжае расказы да легенд народнай Бібліі. Усё вышэйсказанае дае падставы кваліфікаваць такія тэксты як легенды або тапанімічныя легенды.

³¹ АІМЭФ. Ф. 13. Воп. 11. Спр. 74. (Запісала ў 2009 г. Ж. Дзямешчанка ў в. Дуброва Гарадоцкага раёна ад Н. М. Ляшковай 1937 года нараджэння.)

³² Там жа. Ф. 23. Воп. 9. Спр. 5. (Запісалі ў 2009 г. Т. Валодзіна і Т. Кухаронак у в. Кірава Рагачоўскага раёна ад Н. К. Голубевай 1931 года нараджэння.)

Легенды пра святых азёры з'ўляецца цікавымі для сучаснікаў. Такія тэксты раз за разам дэманструюць сваю пазачасавасць, бо закранаюць найбольш адчувальныя аспекты чалавечага існавання (сферы маралі, вечнасці і здароўя). Менавіта па гэтай прычыне такія легенды запатрабаваны і ў гарадскім індустрыяльным асяродку, пра што сведчаць шматлікія рэпосты ў сацыяльных сетках, падарожжы журналістаў, рэпартажы, размяшчэнне інфармацыі на разнастайных краязнаўчых і культурна арыентаваных сайтах. Спажывецкая арыентацыя СМІ толькі спрыяе ўсё большаму пашырэнню звестак. Вопыт даследавання легенд пра святых азёры ўказвае на дынамічны працэс канструявання сэнсаў, якія надаюцца актуальнымі рэаліямі. Прыходзіць нават думка, што заўважная актыўнасць бытавання легенд пра затанулы або правалены храм дыктвалася рэальнай сітуацыяй разбурэння цэркваў у савецкія часы.

Запісы розных храналагічных зрэзаў і рознага інфармацыйнага кантэнту дазваляюць выявіць прамую сувязь фарміравання цыклу легенд з сацыякультурным кантэкстам у лакальнай традыцыі: са змяненнем запыту грамадства іншай становіцца семантычная напоўненасць фальклорных тэкстаў аб тым ці іншым локусе.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Valk Ü, Sävborg D. Place-lore, liminal storyworld and ontology of the supernatural. An introduction. In: Valk Ü, Sävborg D, editors. *Storied and supernatural places. Studies in spatial and social dimensions of folklore and sagas*. Helsinki: Finnish Literature Society SKS; 2018. p. 7–24.
2. Лобач УА. *Міф. Прастора. Чалавек. Традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у сямейнай перспектыве*. Мінск: Тэхналогія; 2013. 511 с.
3. Штырков СА. *Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта (на материалах северо-восточной Новгородчины)*. Санкт-Петербург: Наука; 2012. 228 с.
4. Липатова АП. «Это не побасенка, а правда»: к вопросу о достоверности легенды. *Фольклор: структура, типология, семиотика*. 2020;3:28–65. DOI: 10.28995/2658-5294-2020-3-3-28-65.
5. Грынблат МЯ, Гурскі АІ, складальнікі. *Легенды і паданні*. Мінск: Навука і тэхніка; 1983. 544 с.
6. Лобач У, укладальнік. *Полацкі этнаграфічны зборнік. Выпуск 2, Народная проза беларусаў Падзвіння. Частка 1*. Наваполацк: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт; 2011. 292 с.
7. Казлоўскі РК, складальнік. *Беларускі фальклор Гродзенічыны. Народны эпас. Замовы. Варажэба*. Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы; 2007. 208 с.
8. Березович ЕЛ. *Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Мифопоэтический образ пространства*. Москва: КомКнига; 2010. 235 с.
9. Anttonen V. Religious studies as landscape studies: perceptual strategies and environmental preferences in religion and mythology. In: Kovacs A, Cox JL, editors. *New trends and recurring issues in the study of religion*. Budapest: L'Harmattan; 2014. p. 113–132.
10. Дзісько НА, рэдактар. *Блакітная кніга Беларусі*. Мінск: БелЭн; 1994. 415 с.
11. Панченко АА. *Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Западной России*. Санкт-Петербург: Алетейя; 1998. 298 с.
12. Юрчук ЛА, Казаков ИВ. Псковские фольклорные легенды о «провалищах». *Вестник Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Серия: Гуманитарные и социальные науки*. 2017;2:137–145. DOI: 10.17238/issn2227-6564.2017.2.137.
13. Udziela S. O zapadłych miastach, kościołach, dzwonach i karczmach. *Lud*. 1900;6:1–16.
14. Wróblewska V. Zatopione karczmy, zapadłe kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku. W: Morzyńska-Wrzošek B, Mazur D, redaktorzy. *Przestrzeń w kulturze współczesnej. Tom 3, Podziemia*. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 2018. s. 495–511.
15. Laine S. The place valence approach in folk narrative research: the «Church sinks underground» motif in Latvian folklore. In: Ülo Valk B, Sävborg D, editors. *Storied and supernatural places. Studies in spatial and social dimensions of folklore and sagas*. Helsinki: Finnish Literature Society SKS; 2018. p. 80–92.
16. Савоськина ТА. Образ Лотовой жены в жанрах «вторичной» литературы. В: Есаулов ИА, Кондратьев БС, Кошелев ВА, Кудряшов ИВ, редакторы. *Православие и русская литература. Сборник научных статей*. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ; 2019. с. 91–101.
17. Фрейденберг ОМ. *Миф и литература древности*. Москва: Наука; 1978. 608 с.
18. Назиров РГ. Запрет оглядываться (к происхождению фольклорного мотива). В: Акимова ТМ, редактор. *Фольклор народов РСФСР. Межэтнические фольклорные связи*. Уфа: Башкирский университет; 1987. с. 31–38.
19. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя. *Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні*. 2014;1:387–442.
20. Orling E. Legendry and the rhetoric of truth. *Journal of American Folklore*. 2008;121:127–166.
21. Degh L, Vasonyi A. Does the word «dog» bite? Ostensive action: a means of legend telling. *Journal of Folklore Research*. 1983;20(1):5–34.

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕИ

JUBILEES



**Борис Юстинович
НОРМАН**

**Барыс Юсцінавіч
НОРМАН**

**Boris Yustinovich
NORMAN**

Прафесару, доктару філалагічных навук Барысу Юсцінавічу Норману 6 лютага 2025 г. спаўняецца 80 гадоў. Юбіляр зрабіў вялікі ўклад у развіццё беларускай навукі і адукацыі, а таксама сусветнай лінгвістыкі. Шмат гадоў ён працаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце (1968–2021), прайшоў шлях ад аспіранта (1966) да загадчыка кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства (1999–2007). Ён аўтар каля 30 кніг, больш за 600 артыкулаў і дакладаў.

Барыс Юсцінавіч Норман нарадзіўся ў 1945 г. у Ленінградзе ў сям’і ўрачоў. Яго бацька быў выдатным хірургам, у час вайны служыў у Ленінградзе, пасля стаў галоўным урачом Таліна, намеснікам міністра аховы здароўя Эстонскай ССР. Маці праца-

вала тэрапеўтам і выхоўвала дзяцей. Вясной 1945 г. сям’я пераехала ў Талін, дзе Барыс з сярэбраным медалём скончыў сярэдняю школу № 32.

У хлопца рана з’явілася цікавасць да замежных моў і мастацкай літаратуры, таму заканамерным было рашэнне паступаць на філалагічны факультэт Ленінградскага ўніверсітэта. Ён абраў славянскае аддзяленне, дзе ў 1961–1966 гг. вывучаў балгарскую, польскую і рускую філалогію, займаўся ў прафесара Ю. С. Маслава (напісаў пад яго кіраўніцтвам дыпломную работу), атрымаў кваліфікацыю выкладчыка балгарскай і рускай моў і літаратур.

З 1966 па 1968 г. Б. Ю. Норман вучыўся ў аспірантуры БДУ, а ў кастрычніку 1968 г. пачаў працаваць на філалагічным факультэце гэтага ўніверсітэта.

У 1969 г. малады выкладчык абараніў кандыдацкую дысертацию «Зваротныя канструкцыі ў сучаснай балгарскай літаратурнай мове» (навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар А. Я. Супрун), а ў 1983 г. – доктарскую дысертацию «Сінтаксіс маўленчай дзейнасці. Просты сказ» (навуковы кансультант – А. Я. Супрун). Даследчык так характарызаваў эвалюцыю сваіх навуковых цікавасцей: «Па-першае, я пачынаў свой шлях у навуку – калі гэта наогул можна назваць такім гучным словам – з вывучэння марфалогіі. Мне здавалася, што парадыгма слова, граматычныя формы слова, працэс граматыкалізацыі – усё гэта вельмі цікава, але паступова, паколькі займаўся зваротнымі дзеясловамі, я стаў, прабачце за выраз, скочвацца ў балота сінтаксісу, таму што гэта звязана са станам, пераўтварэннем сінтаксічных канструкцый. І ўжо адпрацаваўшы пэўны час ва ўніверсітэце, сцяміў, што мяне цікавіць сінтаксіс, асабліва з псіхалінгвістычным ухілам: як у свядомасці чалавека, моўцы і слухача, фарміруецца структура фразы, як ён разумее самую фразу, якое месца знаходзяць у фразе асобныя элементы, што такое, скажам, аманімія, адкуль бярэцца неадназначнасць, адкуль бяруцца маўленчыя канфлікты, неразуменні і г. д. Так паступова я прыйшоў да тэмы доктарскай дысертации «Сінтаксіс маўленчай дзейнасці. Просты сказ»»¹.

У працоўнай дзейнасці прафесара Б. Ю. Нормана выразна вылучаюцца мінімум тры напрамкі: навукова-даследчы, педагогічны і папулярны. Самы значны ўнёсак ён зрабіў у галіне балгарыстыкі, русістыкі, сацыялінгвістыкі (лінгвістычнай прагматыкі), граматыкі і лексікалогіі славянскіх моў у псіхалінгвістычным аспекце.

Больш за паўстагоддзя выкладаў Б. Ю. Норман у БДУ і іншых беларускіх і замежных навучальных установах такія дысцыпліны, як «Уводзіны ў мовазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Псіхалінгвістыка», «Прагматыка», дзе закранаў розныя аспекты балгарскай, беларускай, польскай і рускай моў і інш. Ён выступаў з навуковымі дакладамі, чытаў лекцыі ў Аўстрыі, Балгарыі, Германіі, ЗША, Кітаі, Польшчы, Расіі, Сербіі, Славеніі, Украіне, Фінляндыі, Чэхіі, Японіі. Дзякуючы публікацыям і выступленням Барыса Юсцінавіча павышаўся прэстыж савецкай і беларускай навукі, пра БДУ з павагай гаварылі ў свеце.

Вучоны актыўна працаваў у саветах па абароне дысертаций, 20 гадоў кіраваў такім саветам на філалагічным факультэце БДУ, падрыхтаваў 1 доктара (А. К. Кіклевіч) і 22 кандыдатаў філалагічных навук. Б. Ю. Норман быў кансультантам яшчэ ў трох спецыялістаў (К. М. Васіленкі, В. С. Гарыцкай, С. С. Ключановіча), якія напісалі доктарскія дысертации і, спадзяёмся, неўзабаве іх абароняць.

Б. Ю. Норман – выдатны лектар, бліскучы аратар, які цудоўна разумее аўдыторыю, умее данесці глыбокія думкі ў яснай, займальнай форме. Таму яго неаднойчы запрашалі выступаць для шырокай публікі на радыё, тэлебачанні, у інтэрнэт-праграмах. Яго навукова-папулярныя выданні «Язык: знакомый незнакомец» (1987), «Лингвистика каждого дня» (1991), «Игра на гранях языка» (2006) дапамаглі шырокаму колу чытачоў зразумець прыгажосць і дасканальнасць мовы і лінгвістыкі. Кнігі і часопісныя артыкулы Барыса Юсцінавіча скіравалі на філалагічныя факультэты не адну сотню таленавітых юнакоў і дзяўчат. Можна сказаць, што ў жыцці ў цэлым і ў такіх публікацыях юбіляру была блізкай у прыватнасці пазіцыя біёлага М. У. Цімафеева-Расоўскага: «Основное правило – никакой звериной серьезности. Для серьезного развития серьезных наук нет ничего пагубнее звериной серьезности. Нужен юмор и некоторая издевка над собой и над науками. Тогда все будет процветать»².

Любімы жанр для прафесара – гэта лінгвістычныя задачы. Яны ўвайшлі ў цэлы шэраг зборнікаў: «Сборник задач по введению в языкознание» (1989), «Лингвистические задачи» (2004), «Русский язык в задачах и ответах» (2011) і інш. І. Ньютан адзначаў, што пры вывучэнні навук прыклады такія ж карысныя, як і правілы. У гэтым пераканаліся і многія настаўнікі, якія са сваімі вучнямі з удзячнасцю разглядаюць займальныя практыкаванні з кніг юбіляра. Спецыялісты ведаюць класічныя задачнікі І. А. Бадзюна дэ Куртэнэ (1912) і Л. Р. Зіндэра (1965). Б. Ю. Норман развіў і ўдасканаліў гэту традыцыю, адаптаваў да канкрэтных тэм у школе і ўстановах вышэйшай адукацыі, прыцягнуў надзвычай багаты матэрыял з розных моў і мастацкай літаратуры.

Яшчэ адзін цікавы, незвычайны жанр творчасці юбіляра складаюць жартаўлівыя этымалогіі тыпу *верхагляд* ‘астраном’, *вампір* ‘афіцыянт’, *хімера* ‘эра хіміі’, *хронік* ‘журналіст, рэпарцёр’. У час вучобы ў Ленінградскім універсітэце Барыс з сябрамі выпускалі насценгазету і прыдумалі навінку – жартаўліва-тлумачальны «Этымалагічны слоўнік». Такая гульня не толькі нас весяліць, але і звяртае нашу ўвагу на законы словаўтварэння і семантыкі, развівае моўны густ і назіральнасць.

За плённую навуковую, педагогічную і арганізуючую дзейнасць юбіляр быў уганараваны высокімі ўзнагародамі: дыпламам Усесаюзнага конкурсу на найлепшы твор навукова-папулярнай літаратуры (1991), дыпламам Амерыканскага савета навуковых суполак (2002), прэміяй імя У. І. Пічэты (2010), ганаровымі граматамі БДУ, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускага фонда фундаментальных даследаванняў. Б. Ю. Норман – заслужаны работнік адукацыі Беларусі (2001), ганаровы

¹Гарыцкая В. Барыс Норман: тэорыя невыпадковасці // Літ. і мастацтва. 2015. № 4. С. 7.

²Тимофеев-Ресовский Н. В. Воспоминания. М.: Прогресс, 1995. С. 216.

доктар Плоўдзіўскага ўніверсітэта ў Балгарыі (2015), ганаровы член Славістычнага таварыства Сербіі (2016), член пастаяннай камісіі па граматыцы пры Міжнародным камітэце славістаў (з 2000 г.), удзельнік шасці міжнародных з’ездаў славістаў.

Адпачынак, адыход ад сур’ёзных тэм у мовазнаўцы разнастайны. Некаторыя яго калегі яшчэ памятаюць дасціпныя публікацыі ў насценгазеце філалагічнага факультэта БДУ ў 1970–80-я гг., а ў інтэрнэце цяпер можна прачытаць смешныя і глыбокія развагі «Легенды і байкі філфака» (гл. таксама

часопіс «Роднае слова». 2024. № 10). Акрамя таго, Б. Ю. Норман піша іранічныя і сур’ёзныя вершы, з’яўляецца аўтарам чатырох паэтычных зборнікаў.

Б. Ю. Норман – сусветна вядомы вучоны, глыбокі даследчык і цудоўны суразмоўца. Сябры, калегі і вучні з радасцю сустракаліся і сустракаюцца з ім у працоўнай і нефармальнай абстаноўцы.

Зычым шануюнаму юбіляру натхнення, сіл і добрага здароўя!

М. В. Супрунчук³

³Никита Викторович Супрунчук – кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Минского государственного лингвистического университета.

Мікіта Віктаравіч Супрунчук – кандыдат філалагічных навук, дацэнт; дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладнай лінгвістыкі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

Mikita V. Suprunchuk, PhD (philology), docent; associate professor at the department of theoretical and applied linguistics, Minsk State Linguistic University.

E-mail: msuprunch@gmail.com

ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

ХРОНІКА, ІНФАРМАЦЫЯ

CHRONICLE, INFORMATION

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКИЙ ЯЗЫК: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ»,
22–23 ОКТЯБРЯ 2024 г.**

**X МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ
«РУСКАЯ МОВА: СІСТЭМА І ФУНКЦЫЯНАВАННЕ»,
22–23 КАСТРЫЧНІКА 2024 г.**

**10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«RUSSIAN LANGUAGE: SYSTEM AND FUNCTIONING»,
22–23 OCTOBER 2024**

На филологическом факультете Белорусского государственного университета 22–23 октября 2024 г. состоялась X Международная научная конференция «Русский язык: система и функционирование», организованная кафедрой русского языка филологического факультета БГУ при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Беларусь и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Первый раз она была проведена 17–18 апреля 2002 г. С тех пор конференция, являющаяся визитной карточкой кафедры русского языка, стала известной в Беларуси и за рубежом площадкой для обсуждения актуальных вопросов современной русистики. С 2006 г. установилась традиция приурочивать проведение конференции к значимым для научной жизни университета и страны годовщинам: 80-летию профессора П. П. Шубы (2006), 70-летию филологического факультета БГУ (2009), 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы (2011), 75-летию филологического факультета БГУ (2014), 95-летию БГУ, 50-летию кафедры русского языка и 90-летию профессора П. П. Шубы (2016), 80-летию филологического факультета БГУ (2019), 100-летию БГУ (2021). Десятая, юбилейная конференция была

посвящена 85-летию филологического факультета БГУ.

Конференция была открыта проректором БГУ по научной работе профессором А. В. Блохиным. Он отметил, что изменения, происходящие в современном информационном обществе, влияют на человека и его язык и что живой обмен научными и методическими идеями дает возможность лучше понять статус и функционирование русского языка в XXI в. Декан филологического факультета БГУ, председатель конференции доцент С. А. Важник обратил внимание на значимость межпредметных связей в современной гуманитарной науке. С приветственным словом выступил заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь А. Н. Ленин. Вице-президент МАПРЯЛ профессор С. А. Кузнецов зачитал адрес от президента МАПРЯЛ В. И. Толстого.

На пленарном заседании прозвучали доклады известных белорусских и российских лингвистов, докторов наук, профессиональные интересы которых связаны с различными областями исследования русского языка: юрислингвистикой, онтолингвистикой, корпусной лингвистикой, сопоставительной лексикологией, лексической семантикой, афористикой,

переводоведением и ономастикой. Первым на пленарном заседании выступил профессор С. А. Кузнецов (Санкт-Петербург) с докладом «От функционально-коммуникативного анализа к коммуникативно-риторическому синтезу текста», который был посвящен трудным вопросам интерпретации семантики слов, возникающим при проведении лингвистической экспертизы текста. В докладе «Зачем детям с родным русским языком понадобились окказиональные существительные и глаголы?» профессор Н. Б. Мечковская (Минск) рассмотрела особенности словотворчества современных русскоязычных детей. Выступая с докладом «Прямые и обратимые семантические модели в деструктивном континууме русского и белорусского языков», профессор В. Д. Стариченок (Минск) продемонстрировал, как русские и белорусские адъективные номинации, имеющие значение ‘отравляющее вещество’, включаются в процессы семантической деривации в тех или иных контекстах и как происходит проекция части первоначального прямого значения этих номинаций на различные сферы деятельности людей. В докладе «Жизнь пушкинского наследия в жизни анекдотов народа России» профессор Г. Ф. Ковалев (Воронеж) проанализировал феномен возникновения на основе произведений А. С. Пушкина новых текстов в жанрах общенародного творчества (анекдотов, шуток, анонимной сетевой поэзии и т. д.) и показал, как в них функционирует прецедентный оним *Пушкин*. Достижениям и перспективам изучения с опорой на ресурсы Национального корпуса русского языка исторических изменений в лексической семантике слов был посвящен доклад «Микродиакронические исследования русского языка: новые задачи, новые инструменты, новые результаты» профессора Е. В. Рахилиной (Москва). В докладе «Белорусская пушкиниана: некоторые итоги существования и возможные перспективы развития» профессор Т. Г. Трофимович (Минск) изложила результаты исследования лингвостилистических и лингвокультурных особенностей переводов произведений А. С. Пушкина на белорусский язык. Заведующий кафедрой русского языка, заместитель председателя конференции профессор И. С. Ровдо (Минск) раскрыл актуальные вопросы методологии изучения лексических соответствий в родственных и неродственных языках в докладе «Межъязыковое поле соответствий как объект сопоставительных и контрастивных исследований». Концепция классификации русского пословичного фонда, ранжирующей степень актуальности пословиц для различных групп носителей русского языка и учитывающей разграничение синхронического и диахронического подходов к описанию пословиц, представлена профессором Е. Е. Ивановым (Могилёв) в докладе «Дифференциация пословичного состава

русского языка (национальный фонд, максимум, минимум, оптимум, эссенциум, основной фонд)». Пленарное заседание завершилось выступлением профессора В. И. Коваля (Гомель) с докладом «*Иван-царевич* как обобщенное имя разных сказочных персонажей», в котором предлагалась типология сказочных героев по имени Иван-царевич, а также были выделены психотипы героев – носителей этого имени и определен круг опорных номинаций, используемых для экспликации образов героев.

Работа секций охватывала шесть научных и научно-методических направлений. На заседании секции «Русский язык в диахроническом аспекте» были обсуждены доклады по исторической лексикологии русского языка, историческому синтаксису русского языка, лингвистическому источниковедению и исторической стилистике текста, которые представили Д. М. Вечерко (Минск), О. В. Зуева (Минск), О. А. Казакевич (Томск), Л. Ф. Килина (Ижевск), О. А. Климович (Витебск), Е. И. Колосова (Казань), Ли Хуэйфан (Казань), Н. В. Патроева (Петрозаводск), Чжан Хайфэн (Минск) и А. А. Чекина (Санкт-Петербург).

Вопросы, отражающие широкий круг исследовательских интересов участников конференции (от анализа эвфемистической функции фразеологизмов до установления специфики именина старообрядцев и описания организации периферийного ономастикона Белорусского Поозерья) были рассмотрены в ходе работы секции «Традиционные и новые подходы в лексикологии, фразеологии, ономастике». Обсуждались доклады Т. С. Денисенко (Витебск), А. А. Занковец (Минск), И. Я. Кураш (Витебск), А. А. Матюновой (Минск), В. А. Новоселовой (Петрозаводск), Т. А. Пановой (Минск), С. А. Попова (Воронеж), М. М. Прищепы (Витебск), В. Б. Скримблевич (Минск) и Т. Е. Троцинской-Степушиной (Витебск).

В рамках секции, объединившей направления «Грамматические категории современного русского языка: функциональный и прагматический аспекты» и «Филологический анализ текста», внимание было привлечено к активным процессам в грамматическом строе русского языка в его литературной и диалектных разновидностях, функционированию грамматических единиц в различных текстах и дискурсах, а также к особенностям современных дискурсивных практик. С докладами выступили Е. А. Болтовская (Могилёв), В. К. Голубева (Минск), Ду Цзюань (Минск), Е. П. Жиганова (Минск), М. В. Ладутько (Могилёв), Ли Минчунь (Тайбэй – Москва), П. А. Катышев (Москва), И. А. Митрофанова (Санкт-Петербург), Н. А. Михальчук (Могилёв), С. В. Халили-Квасова (Минск) и О. Б. Трубина (Москва).

Сопоставительное изучение русского языка и других языков с обращением к единицам и категориям лексики, морфологии и синтаксиса, а также анализ

теоретических и прикладных проблем переводоведения стали предметом рассмотрения на заседании секции «Русский язык в сопоставлении с родственными и неродственными языками. Проблемы перевода». Результаты исследований для обсуждения представили О. Г. Дедович (Минск), М. М. Жбанков (Минск), К. И. Иванов (Минск), Н. В. Ивашина (Минск), А. И. Ковалева (Минск), Т. В. Корбачева (Минск), В. А. Мусиенко (Минск), Н. С. Протасеня (Минск), И. Э. Ратникова (Минск), Н. В. Супрунчук (Минск), Сюэ Бин (Минск), Фань Вэйци (Минск) и Хоанг Тхи Бен (Ханой).

По традиции отдельная секция на конференции собрала специалистов по вопросам лингводидактики – преподавания русского языка как родного в условиях моно- и билингвизма в средней и высшей школе, а также обучения русскому языку как иностранному. В рамках секции «Новые технологии в преподавании русского языка» были заслушаны выступления Гао Фаньтао (Минск), Е. Е. Долбик (Минск), С. В. Махоня (Минск), В. Л. Леонович (Минск), Д. А. Петух (Минск), И. Э. Савко (Минск), И. М. Санникович (Минск), С. В. Халили-Квасовой (Минск) и Г. В. Хомича (Минск).

В конференции приняли участие более 60 ученых из Беларуси, России, Вьетнама и Китая. Участники представили следующие учреждения высшего образования: Воронежский государственный университет, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Петрозаводский государственный уни-

верситет, Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Удмуртский государственный университет, БГУ, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Международный университет «МИТСО» (Витебский филиал), Минский государственный лингвистический университет и Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова.

Представленные на X Международной научной конференции «Русский язык: система и функционирование» доклады характеризуются высоким научным уровнем, проблемностью и новизной. Участниками и организаторами конференции принято решение продолжить проведение подобных международных форумов, так как данные мероприятия укрепляют связи между БГУ и другими, в том числе зарубежными, учреждениями высшего образования, способствуют поддержанию профессиональных коммуникаций, обмену опытом и идеями, дают возможность продемонстрировать достижения отечественной филологической науки, в частности научных школ БГУ, а также позволяют молодым ученым развивать научноисследовательские компетенции.

По результатам конференции планируется издание сборника материалов.

*О. В. Зуева*¹

¹Ольга Владимировна Зуева – кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры русского языка филологического факультета Белорусского государственного университета.

Вольга Уладзіміраўна Зуева – кандыдат філалагічных навук, дацэнт; дацэнт кафедры рускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.


Volha U. Zuyeva, PhD (philology), docent; associate professor at the department of Russian language, faculty of philology, Belarusian State University.

E-mail: zuyeva.volha@gmail.com

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ПАМ'ЯЦІ ВУЧОНАГА

TO THE MEMORY OF SCIENTIST



**Иван Алексеевич
ЧЕРОТА**

**Іван Аляксеевіч
ЧАРОТА**

**Ivan Aliaksiejevich
CHAROTA**

Доктор филологических наук, профессор, выдающийся белорусский славист, литературовед, литературный критик и переводчик Иван Алексеевич Черота скончался 7 ноября 2024 г. на 73-м году жизни.

И. А. Черота родился 16 сентября 1952 г. в деревне Лышки Кобринского района Брестской области. По окончании обучения на филологическом факультете Белорусского государственного университета он работал учителем в сельской школе, а затем был принят в свою альма-матер, где трудился до последних дней жизни. Иван Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию «Творчество М. А. Шолохова и литературный процесс Югославии (1956–1986)» в 1986 г. в Ленинграде и докторскую диссертацию «Беларуская літаратура XX стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння» в 1998 г. в Минске. Он подготовил более тысячи исследований и переводов художественных, научных и публицистических текстов с сербского, словенского, болгарского, македонского, словацкого и украинского языков на русский и белорусский языки.

С конца 1960-х до 1990-х гг. на филологическом факультете БГУ сербско-хорватский язык преподавала В. М. Лумбина, родившаяся в Сербии в семье русских эмигрантов и покинувшая государство после событий 1948 г. Благодаря ее ознакомительному курсу Иван Алексеевич, русист по образованию, получил базовые знания по культуре Югославии, в частности Сербии, а также по сербскохорватскому языку и литературе. С тех пор он углубился в изучение югославистики и занимался всеми касающимися ее вопросами. Сначала ученый был консультантом отдельных журналов, а затем, постепенно утвердившись на этой должности, стал участвовать в работе многих издательских структур БССР, включая издательство «Белорусская советская энциклопедия имени Петруся Бровки». Обязанности югослависта вынуждали И. А. Чероту быть «связником», историком, теоретиком и практиком в данной области.

За годы работы у Ивана Алексеевича накопились библиографические сведения по белорусско-югославским литературным, культурным и духовным взаимосвязям, востребованные как белорусской,

так и югославской стороной. Профессиональному утверждению способствовало личное знакомство и плодотворная работа с такими сербскими специалистами, как М. Сибинович, В. Вулетиц, Й. Яничевич, П. Буняк, П. Пипер, Д. Лакичевич и др.

В 1990-х гг., после распада СССР, сотрудники филологического факультета БГУ выступили с инициативой создать кафедру славистики, которая станет главной в государстве структурой, обеспечивающей преподавание и научное исследование славянских литератур, культур, этнологии и фольклора. Роль заведующего данной кафедрой предназначалась И. А. Чероте, который к этому времени получил признание не только в своей республике. Однако на момент создания кафедры он проходил обучение в докторантуре, поэтому временно исполняющим обязанности руководителя был назначен К. Г. Хромченко. Кафедра славистики начала функционировать в сентябре 1993 г., а в 2006 г. она была переименована в кафедру славянских литератур.

Ученый возглавлял кафедру в течение 22 лет и стоял у истоков специальности «славянская филология» в БГУ. Первый набор студентов-сербистов состоялся в 1997 г. Силами одного человека необходимо было выполнить большой объем задач: определить круг обязательных дисциплин, подготовить по ним научно-методические разработки, практически с нуля составить учебные программы. Следует отметить, что изначально в качестве учебников выступали единичные экземпляры сербских изданий. Впоследствии И. А. Черота самостоятельно и в соавторстве со своими учениками разработал пособия, которые составляют основу методического комплекса по литературоведческой сербистике в БГУ («Югославянська література і культури» (1999), «Српска књижевност. Антологія текстова. Књ. I–V» (2002–2007), «Гісторія сербської літератури» (2006), «Теорія і практика мастацкага перакладу» (2011), «Сербська літературна критика» (2021), «Основы сербистики» (2022)).

При активном участии Ивана Алексеевича формировалось общество «Беларусь – Сербия» (изначально «Беларусь – Югославия»), к организации мероприятий которого привлекались студенты-сербисты. В рамках деятельности этого объединения проводились вечера, посвященные сербским писателям-классикам, например П. Негошу (2002), Й. Стери-Поповичу (2006), Д. Максимович (1998, 2008) и Д. Чосичу (2012), а также тематические мероприятия «Путешествие в мир сербской сказки» (2010), «Поэзия – страна без границ» (2011), «Белорусская поэзия в Сербии» (2012), «Белорусы о Сербии и Югославии» (2017). Ученый был одним из учредителей Комитета поддержки сербов и черногорцев, председателем организационного комитета проекта «Белая Русь – сестре Сербии» и инициатором других общественно значимых акций.

Важным фактом утверждения и развития сербистики в БГУ стало открытие кабинета сербской филологии, осуществленное в 2014 г. по инициативе И. А. Чероты при поддержке Посольства Республики Сербии. Библиотека сербистики является одной из самых полных тематических библиотек на филологическом факультете БГУ. Ее комплектация и сохранение – заслуга профессора.

В Сербии Иван Алексеевич был известен как популяризатор белорусской литературы и глубокий знаток сербской культуры (с 2009 г. ученый являлся иностранным членом Сербской академии наук и искусств). Благодаря его трудам сербы знакомились с избранными произведениями белорусских авторов, причем к своим задачам как составителя и переводчика профессор подходил серьезно и скрупулезно, осознавая ответственность за то, как родная литература будет представлена иноязычному читателю. Стоит отметить следующие подготовленные при участии И. А. Чероты и вышедшие за рубежом издания: «Антологія беларуске поезіе» (1993, 2012), «Испод крила роде. Антологія савремене беларуске поезіе» (2014), «У сусрёт духу: антологія беларуске хрышчанске поезіе» (2019), «Златна птица: беларуске народне бајке» (2020), «Михаил (Мануил) Козачински (1699–1755) у історіі Србије и Белорусіје» (2020), «Жива вода: беларуска народна предања и легенде» (2021), «Видици једног Белоруса – Белосрбина: есеји и студије» (2023), «Антологія беларуске књижевности за децу и младе» (2024).

И. А. Черота проявил себя и как активный церковный деятель: был членом издательского совета Белорусской православной церкви, работал в составе Библейской комиссии Белорусской православной церкви над переводом Нового Завета на белорусский язык. В своих публикациях он рассматривал значимые вопросы, связанные с прошлым и настоящим православной церкви, спецификой переводов священных текстов, а также распространял наследие святых Сербской православной церкви и истолковывал его для отечественного читателя.

Профессор твердо стоял на позициях «содержательного» литературоведения, обосновывал несостоятельность формального подхода к рассмотрению литературного текста, говорил об ответственности филолога перед Богом, старался обеспечивать необходимый уровень экспертности в белорусской славистике, желая принести пользу научному сообществу и стране. О значимости заслуг ученого говорят его многочисленные награды: медаль Франциска Скорины, премия «За духовное возрождение», медаль А. С. Пушкина, серебряная медаль «За заслуги», орден преподобного Сергия Радонежского III степени, орден святителя Кирилла Туровского II степени, орден Святого Саввы II степени и т. д.

Вклад И. А. Чероты в развитие белорусской славистики трудно переоценить: в будущем при соответствующем институциональном интересе и наличии ресурсов из заложенного профессором фундамента может вырасти полноценная славистическая школа. В студентов Иван Алексеевич вкладывал не меньше времени и сил, чем в собственные проекты: он

хотел, чтобы его дело продолжалось. В памяти учеников и коллег навсегда останется образ настоящего ученого, эрудита и интеллигента, чрезвычайно скромного, трудолюбивого, порядочного, преданного, любящего Бога, свое дело и своих учеников.

*А. В. Наумова*¹

¹Анна Владимировна Наумова – кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета Белорусского государственного университета.

Ганна Уладзіміраўна Навумава – кандыдат філалагічных навук, дацэнт; дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Anna V. Naumova, PhD (philology), docent; associate professor at the department of theoretical and Slavic linguistics, faculty of philology, Belarusian State University.

E-mail: ana.naumova1@ya.ru

АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ РАБОТ
АНАТАЦЫІ ДЭПАНІРАВАННЫХ У БДУ ПРАЦ
INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 80(072)(06) + 378:001.895(06)

Инновации в преподавании филологических дисциплин : материалы Междунар. науч.-практ. семинара в рамках Недели белорус. науки в БГУ (Минск, 26 янв. 2024 г.) / БГУ ; [редкол.: А. А. Акушевич (гл. ред.), И. В. Таяновская (гл. ред.), Е. Э. Бурак]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 155 с. : ил. Библиогр. в тексте. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/318028>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 03.09.2024, № 012003092024. Текст : электронный.

Сборник посвящен 85-летию филологического факультета БГУ и памяти профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Ларисы Александровны Муриной. В сборнике помещены статьи по материалам докладов педагогов и студентов БГУ и других учреждений образования Республики Беларусь и зарубежных стран, представленные для участия в Международном научно-практическом семинаре, отражающем инновационные методические решения в обучении филологическим дисциплинам на современном этапе.

Материалы сборника предназначены для преподавателей, аспирантов и соискателей, магистрантов, студентов.

УДК 821(100)09«19»(075.8)

Солодкий В. В. Современная зарубежная литература : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлениям)», направление спец. 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)» / В. В. Солодкий ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 60 с. Библиогр.: с. 59–60. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/319598>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 01.10.2024, № 013301102024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Современная зарубежная литература» предназначен для студентов направления специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)». В ЭУМК содержатся лекционные материалы по дисциплине «Современная зарубежная литература», перечень рекомендованных учебных пособий, примерные темы для подготовки рефератов, задания для работы на семинарских занятиях.

УДК 811.111:908(075.8)

Регионоведение : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлениям)», направление спец. 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)» / БГУ ; сост. А. В. Гончарик. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 35 с. : табл. Библиогр.: с. 33. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/320305>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 10.10.2024, № 014110102024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Регионоведение» предназначен для студентов специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлениям)», направление специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)». В ЭУМК содержатся материалы, способствующие более глубокому самостоятельному изучению основ регионоведения как науки. ЭУМК содержит пояснительную записку, теоретический раздел, тематику практических занятий и методические рекомендации к ним, список рекомендованной литературы.

УДК 811.124(075.8)

Латинский язык. Латинский язык (углубленное изучение) : электрон. учеб.-метод. комплекс с креатив. компонентом для спец. 6-05-0232-02 «Русская филология» / БГУ ; сост.: А. В. Кириченко, Ю. А. Седина-Барковская. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 142 с. : табл. Библиогр.: с. 141–142. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/320396>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 14.10.2024, № 014514102024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) с креативным компонентом предназначен для студентов специальности 6-05-0232-02 «Русская филология». Содержание ЭУМК предполагает изучение следующих вопросов: истории латинского языка; роли латинского языка в истории европейской и русской культур в разные исторические периоды; фонетики, морфологии и синтаксиса латинского языка; теоретических и практических основ перевода с латинского языка.

ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета БГУ. Также он может быть использован студентами других учреждений высшего образования.

УДК 811.111(075.8)

Иностранный язык (общее владение). Модули: «Английский язык для профессиональных целей», «Грамматика в контексте» : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.: 6-05-0222-01 «История», 6-05-0322-02 «Архивное дело», 6-05-0322-03 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» / А. А. Воскресенская, Н. В. Ващинская, Е. С. Пристром, О. Б. Тесевич ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 263 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 224–225, библиогр. в подстр. примеч. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/320507>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 16.10.2024, № 014716102024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Иностранный язык (общее владение). Модули: “Английский язык для профессиональных целей”, “Грамматика в контексте”» предназначен для студентов специальностей 6-05-0222-01 «История», 6-05-0322-02 «Архивное дело», 6-05-0322-03 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия». ЭУМК включает учебные материалы для практических занятий, задания для самостоятельной работы, в том числе на образовательном портале БГУ. Представлены терминологический словарь, образцы заданий для текущего и промежуточного контроля, методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

УДК 811.112.2(075.8)

Основной иностранный язык (немецкий) : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 6-05-0232-04 «Романо-германская филология» / БГУ ; сост.: С. Э. Бабок, Д. Н. Королев. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 162 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 154–155. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/320580>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 17.10.2024, № 015017102024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Основной иностранный язык (немецкий)» предназначен для студентов специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология». ЭУМК включает краткий теоретический раздел по фонетике и грамматике немецкого языка. В практическом разделе собраны упражнения по фонетике, позволяющие отработать произносительные навыки, а также тексты и практические задания для проведения аудиторных и самостоятельных занятий, направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста-филолога. Раздел контроля знаний включает информацию о методике формирования итоговой отметки, а также примерные вопросы к экзамену. Вспомогательный раздел содержит учебно-программные материалы и перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины.

УДК 811.111(075.8)

Основной иностранный язык (английский) – 1 : электрон. учеб.-метод. комплекс с креатив. компонентом для спец. 6-05-0232-04 «Романо-германская филология» / БГУ ; сост.: Ю. А. Жукова, П. В. Бурдыко. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 357 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 354–357. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/321286>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 04.11.2024, № 016404112024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) с креативным компонентом по учебной дисциплине «Основной иностранный язык (английский) – 1» предназначен для студентов 1-го курса филологического факультета специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология». ЭУМК включает вводно-коррективный курс фонетики, систематический курс грамматики и лексики, творческие, исследовательские и тестовые задания для формирования иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. ЭУМК может быть использован для самостоятельной и аудиторной работы.

УДК 811.112.2'38(075.8)

Риммар А. И. Деловой иностранный язык (немецкий) : электрон. учеб.-метод. комплекс с креатив. компонентом для спец. 6-05-0232-04 «Романо-германская филология» / А. И. Риммар ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 70 с. : табл. Библиогр.: с. 69–70. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/322491>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 28.11.2024, № 017728112024. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Деловой иностранный язык (немецкий)» предназначен для студентов специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология». ЭУМК включает пояснительную записку, отражающую структуру ЭУМК, а также цели и задачи учебной дисциплины, требования к ее освоению, особенности структурирования содержания учебного материала и организации учебной работы; теоретический раздел; практический раздел с перечнем примерных тем и заданий для семинарских занятий; раздел контроля знаний с примерами УСР и примерными вопросами к зачету; вспомогательный раздел, содержащий учебно-программные материалы, перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины.

ЭУМК предназначен для студентов филологического факультета БГУ. Также он может быть использован студентами других учреждений высшего образования.

УДК 81'38(075.8)

Назаранка Ю. В. Стылістыка тэксту : электрон. вучэб.-метада. комплекс для спец. 7-06-0232-01 «Мовазнаўства» / Ю. В. Назаранка ; БДУ. Электрон. тэкставыя дан. Мінск : БДУ, 2024. 72 с. : табл. Бібліягр.: с. 39–41. Рэжым доступу: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/323224>. Загал. з экрана. Дэп. у БДУ 17.12.2024, № 019317122024. Тэкст : электронны.

Электронны вучэбна-метадычны комплекс прызначаецца магістрантам спецыяльнасці 7-06-0232-01 «Мовазнаўства». Ён змяшчае тэарэтычны матэрыял па асноўных раздзелах курса «Стылістыка тэксту». Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, развіцця сістэмна-навуковага падыходу, павышэння культуры маўлення прапануюцца заданні і практыкаванні з крэатыўным кампанентам.

УДК 821(100)09(082)

Шаблоўскія чытанні : зборнік навук. арт. студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў каф. замеж. літ. БДУ (Мінск, 15–18 снеж. 2022 г. і 16 снеж. 2023 г.). Вып. 2 / БДУ ; рэдкал.: Ю. Г. Курылаў (гал. рэд.) [і інш.]. Электрон. тэкставыя дан. Мінск : БДУ, 2024. 301 с. Бібліягр. у тэксце. Рэжым доступу: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/323435>. Загал. з экрана. Дэп. у БДУ 20.12.2024, № 019720122024. Тэкст : электронны.

У зборнік увайшлі лепшыя даклады, прадстаўленыя на II і III чытаннях, прысвечаных памяці Ірыны Вікенцьеўны Шаблоўскай (1939–2004), прафесара, загадчыцы кафедры замежнай літаратуры БДУ, выбітнага педагога і чалавека.

Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.

УДК 811.111(075.8)

Основной иностранный язык (английский) – 2 : электрон. учеб.-метод. комплекс с креатив. компонентом для спец. 6-05-0232-04 «Романо-германская филология» / БГУ ; сост.: О. А. Сенько, А. В. Гуляй. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 333 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 331–333. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/324232>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 11.01.2025, № 000611012025. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) с креативным компонентом по учебной дисциплине «Основной иностранный язык (английский) – 2» предназначен для студентов 1-го курса филологического факультета специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология». ЭУМК включает курс грамматики и лексики, творческие, исследовательские и тестовые задания для формирования иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. ЭУМК может быть использован для самостоятельной и аудиторной работы.

УДК 81'255(075.8)

Письменный перевод : электрон. учеб.-метод. комплекс для направления спец. 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)» / БГУ ; сост.: А. Ф. Шаповалова, Н. М. Шкурская ; под общ. ред. А. Ф. Шаповаловой. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2025. 385 с. Библиогр.: с. 380–385. Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/325911>. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 12.02.2025, № 001812022025. Текст : электронный.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Письменный перевод» предназначен для студентов направления специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)». В ЭУМК представлены теоретический раздел, содержащий материалы для изучения лингвистических основ переводческой деятельности, и практический раздел, предлагающий задания для закрепления изучаемого учебного материала.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<i>Сомов С. Э.</i> Метафоризация как основа художественного стиля ораторской прозы Георгия Конисского и Тихона Задонского.....	5
<i>Юркойть Д. О.</i> Идеино-мировоззренческие особенности творчества Михася Машары на страницах журнала «Chryścijanskaja dumka»: текстологический аспект	12
<i>Дуктова Л. Г.</i> Использование культурных кодов при отражении действительности в романе В. Гниломёдова «Правда живет посередине»	19
<i>Третьяк З. И.</i> Антология как форма систематизации и популяризации американской литературы о Первой мировой войне	25
<i>Кошман П. Г.</i> Воображение общего: белорусский язык и белорусское содержание произведений Александра Ельского	31

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<i>Важник С. А.</i> Глагольная дистрибутивная модель как теоретико-методологический инструмент исторического синтаксиса	38
<i>Михалькова Н. В.</i> Структурно-семантические особенности модификаций иероглифических знаков китайского языка.....	50
<i>Тучинский А. В.</i> Антитеза как принцип организации художественного текста (на материале трилогии Э. Базена «Семья Резо»).....	59
<i>Протасеня Н. С.</i> Фразеологизмы с компонентами <i>ворота, вароты, 门/大门</i> и <i>дверь, дзверы, 门/户/户</i> как часть архитектурного кода культуры.....	66
<i>Скромблевич В. Б.</i> Структурно-квантитативные сходства и различия омпарадигм в белорусском и итальянском языках (на материале толковых словарей).....	76
<i>Голубева В. К.</i> Адвербиальная модификация пропозиции: типы определяемых ситуаций, возможности и ограничения.....	90

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

<i>Володина Т. В.</i> Озера в топонимической прозе белорусов: сюжеты, мотивы и культурный ландшафт	103
--	-----

ЮБИЛЕИ

Борис Юстинович Норман.....	116
-----------------------------	-----

ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

<i>Зуева О. В.</i> X Международная научная конференция «Русский язык: система и функционирование», 22–23 октября 2024 г.	119
---	-----

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Иван Алексеевич Черота.....	122
Аннотации депонированных в БГУ работ.....	125

ЗМЕСТ

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

<i>Сомая С. Э.</i> Метафарызацыя як аснова мастацкага стылю араатарскай прозы Георгія Каніскага і Ціхана Задонскага	5
<i>Юркойць Д. А.</i> Ідэйна-светапоглядныя асаблівасці творчасці Міхася Машары на старонках часопіса «Chryścijanskaja dumka»: тэксталагічны аспект	12
<i>Дуктава Л. Г.</i> Выкарыстанне культурных кодаў пры адлюстраванні рэчаіснасці ў рамане У. Гніламёдава «Праўда жыве пасярэдзіне»	19
<i>Трацяк З. І.</i> Анталогія як форма сістэматызацыі і папулярызацыі амерыканскай літаратуры пра Першую сусветную вайну	25
<i>Кошман П. Р.</i> Уяўленне супольнага: беларуская мова і беларускі змест твораў Аляксандра Ельскага	31

МОВАЗНАЎСТВА

<i>Важнік С. А.</i> Дзеяслоўная дыстрыбуцыйная мадэль як тэарэтыка-метадалагічны інструмент гістарычнага сінтаксісу	38
<i>Міхалькова Н. В.</i> Структурна-семантычныя асаблівасці мадыфікацый іерагліфічных знакаў кітайскай мовы	50
<i>Тучынскі А. В.</i> Антытэза як прынцып арганізацыі мастацкага тэксту (на матэрыяле трылогіі Э. Базэна «Сям'я Рэзо»)	59
<i>Пратасеня Н. С.</i> Фразеалагізмы з кампанентамі <i>ворота, вароты, 门/大门 і дзверь, дзверы, 门/户/门户</i> як частка архітэктурнага кода культуры	66
<i>Скрамблевіч В. Б.</i> Структурна-квантытатыўныя падабенствы і разыходжанні амапарадыгм у беларускай і італьянскай мовах (на матэрыяле тлумачальных слоўнікаў)	76
<i>Голубева В. К.</i> Адвербіяльная мадыфікацыя прапазіцыі: тыпы вызначаемых сітуацый, магчымасці і абмежаванні	90

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

<i>Валодзіна Т. В.</i> Азёры ў тапанімічнай прозе беларусаў: сюжэты, матывы і культурны ландшафт	103
--	-----

ЮБІЛЕІ

Барыс Юсцінавіч Норман	116
------------------------------	-----

ХРОНІКА, ІНФАРМАЦЫЯ

<i>Зуева В. У.</i> X Міжнародная навуковая канферэнцыя «Руская мова: сістэма і функцыянаванне», 22–23 кастрычніка 2024 г.	119
--	-----

ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА

Іван Аляксеевіч Чарота	122
Анатацыі дэпаніраваных у БДУ прац	125

CONTENTS

LITERARY RESEARCH

<i>Somov S. E.</i> Metaphorisation as the basis of the artistic style of oratoric prose by Georgy Konissky and Tikhon Zadonsky.....	5
<i>Yurkoits D. A.</i> Ideological and worldview features of Mikhas' Mashara creativity on the pages of «Chryścijanskaja dumka» magazine: textological aspect.....	12
<i>Duktava L. G.</i> Use of cultural codes when reflecting reality in the novel «The truth lives in the middle» by U. Gnilamedau	19
<i>Tratsiak Z. I.</i> Anthology as a form of systematisation and popularisation of American literature about the World War I.....	25
<i>Koshman P. R.</i> Imagination of the general: the Belarusian language and the Belarusian content of Alexander Yelsky's works.....	31

LINGUISTICS

<i>Vazhnik S. A.</i> Verbal distributional model as a theoretical and methodological tool of historical syntax	38
<i>Mikhalkova N. V.</i> Structural-semantic features of modifications of the Chinese characters.....	50
<i>Tuchynski A. V.</i> Antithesis as a principle of organising a literary text (based on H. Bazin's trilogy «La famille Rezeaux»).....	59
<i>Protasenya N. S.</i> Phraseologisms with the component <i>ворота, вароты, 门/大门</i> and <i>дверь, дзверы, 门/户/门户</i> as a part of architectural code of culture	66
<i>Skromblevich V. B.</i> Structural and quantitative similarities and differences of homoparadigms in Belarusian and Italian languages (based on the material of explanatory dictionaries)	76
<i>Golubeva V. K.</i> Adverbial modification of a proposition: types of situations defined, possibilities and limitations	90

FOLKLORE STUDIES

<i>Valodzina T. V.</i> Lakes in toponymic prose of Belarusians: plots, motifs and cultural landscape	103
--	-----

JUBILEES

Boris Yustinovich Norman.....	116
-------------------------------	-----

CHRONICLE, INFORMATION

<i>Zuyeva V. U.</i> 10 th International scientific conference «Russian language: system and functioning», 22–23 October 2024.....	119
--	-----

TO THE MEMORY OF SCIENTIST

Ivan Aliaksiejevich Charota.....	122
Indicative abstracts of the papers deposited in BSU.....	125

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований по филологическим и педагогическим наукам.

Журнал включен в библиографическую базу данных научных публикаций «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

**Журнал
Белорусского государственного университета.
Филология.
№ 1. 2025**

**Часопіс
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Філалогія.
№ 1. 2025**

Учредитель:
Белорусский государственный университет

Юридический адрес: пр. Независимости, 4,
220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Почтовый адрес: пр. Независимости, 4,
220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. (017) 259-70-74, (017) 259-70-75.
E-mail: jphil@bsu.by
URL: <https://journals.bsu.by/index.php/philology>

«Журнал Белорусского государственного университета. Филология» издается с января 1969 г. До 2017 г. выходил под названием «Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка» (ISSN 2308-9180).

Редакторы *А. С. Люкевич, М. Д. Баранова*
Технические редакторы *М. А. Панкратова, М. М. Баулина*
Корректоры *П. А. Нгомека, Л. А. Меркуль*

**Journal
of the Belarusian State University.
Philology.
No. 1. 2025**

Founder:
Belarusian State University

Registered address: 4 Niezaliezhnasci Ave.,
Minsk 220030, Republic of Belarus.
Correspondence address: 4 Niezaliezhnasci Ave.,
Minsk 220030, Republic of Belarus.
Tel. (017) 259-70-74, (017) 259-70-75.
E-mail: jphil@bsu.by
URL: <https://journals.bsu.by/index.php/philology>

«Journal of the Belarusian State University. Philology» published since January, 1969. Until 2017 named «Vesnik BDU. Seryja 4, Filalogija. Zhurnalistyka. Pedagogika» (ISSN 2308-9180).

Editors *A. S. Lyukevich, M. D. Baranova*
Technical editors *M. A. Pankratova, M. M. Baulina*
Proofreaders *P. A. Ngomeka, L. A. Merkul'*